

Валянцін Акудовіч

**Разбуриць  
Парыж**

## **Змест**

Замест прадмовы,  
альбо Адзін дзень з жыцця аўтара

- 1.** Вечныя дзеці Беларусі  
(*Уладзімір Арлоў*)
- 2.** Айчына, секс і рамантыка  
пластыкавых бомбай  
(Славамір Адамовіч)
- 3.** Гісторыя аднаго канцэптуальнага бунту  
(Алесь Аркуш)
- 4.** Адзінота ў ядвабнай сукні  
(Валянціна Аксак)
- 5.** Геаграфія тэксту  
(Юрась Барысевіч)
- 6.** Афрыка – радзіма тазікаў  
(Бум-Бам-Літ)
- 7.** Верашчака з яйкаў клекатамуса  
(Зміцер Вішнёў)
- 8.** Колькі словаў наўзбоч “Дамавікамэрон”  
(Адам Глобус)
- 9.** У вайны няма айчыны  
(Сяргей Дубавец)
- 10.** Без нас  
(Наша Ніва”)
- 11.** Віртуальная Беларусь
- 12.** Вандэя, альбо Свабода  
як форма выяўлення волі да ўлады
- 13.** Нідзе і ніхто
- 14.** Разбурыць Парыж  
(Два няспраўджаных эсэ)
- 15.** Росквіт і заняпад метафізікі
- 16.** Фрагменты страчанага гіпертэксту
- 17.** Гутарка на развітанне

*Дадатак*

### **Уводзіны ў новую літаратурную сітуацыю**

1. Глабальны кантэкст
2. Агульны абрыс у праектах і суполках
3. Мастацкі дыскурс
4. Інтэлектуальная літаратура
5. Постмадэрн

## **ЗАМЕСТ ПРАДМОВЫ, АЛЬБО АДЗІН ДЗЕНЬ З ЖЫЦЦЯ АЎТАРА**

Прачнуўся без дваццаці восем, на сорак хвілінаў пазней ад запланаванага. Упікнуў сябе – зрэшты, без асаблівага імпэту.

Дзень пачынаецца з кавы, а калі кавы няма, дык з моцнай гарбаты. Кавы не было.

Гарбату (між іншым – дрэнную) піў, як зазвычай, ужо за пісьмовым сталом, каб дарма не губляць часу. Пакуль гарбата раскатухвае ўяўленне, звычайна гартаю дзеля “раскруткі мазгоў” якую-небудзь «разумную кнігу». На гэты раз пад руку патрапіў Людвік Вітгенштайн. Чытаў на выпадковай старонцы філасофскія доследы хвілінаў пятнаццаць, а затым падсунуў пад руку скрэмзаныя аркушы паперы ужо са сваімі «філасофскімі даследзінамі». Трэба падрыхтаваць публічную лекцыю, якую мушу прачытаць у Беларускім Калегіуме. Лекцыя будзе называцца «Метафізіка. Сітуацыя росквіту і сітуацыя заняпаду». Праца ідзе марудна і не ў смак. Даўно кінуў бы, але паабязыцаўся.

Каб «увайсці ў плынь», стаў чытаць ад пачатку: «Калі я быў падлеткам і толькі прызывицаўся ўслухоўвацца ў таямніцу самога сябе і ўглядзіцца ў зорнае неба над хатай, мяне пачала пакутліва вярэдзіць адна і тая думка: як можна кахаць дзяўчыну, маліцца Богу, будаваць дамы, дарогі і камунізм, калі невядома навошта, дзеля чаго ўсё гэта: зямля, неба, чалавек?

– Чаму, – думаў я тады, – людзі не адкладуць на нейкі час свае пільныя справы, каб неяк высіліцца разам і знайсці адказ на гэтыя першыя запытанні, бо без адказу на іх камунізм, і Бог, і чалавек губляюць хоць які сэнс».

Дачытаў усю абкремзаную паперу да чыстага аркуша і пачаў паліць цыгарэту за цыгарэтай без хоць якога плёну... Відавочна, метафізіка сёння мяне не хацела. Можа з того, што я піў дрэнную гарбату, а можа таму, што цыгарэтаў у пачку мала заставалася, і я наперад нерваваўся: давядзецца перапыняць працу ды бегчы ў краму. А для мяне лепей і не раскручваць махавік думання, калі я не ўпэўнены, што ў яго не будзе часу выкруціць сваю энергію дарэшты.

Як зазвычай, калі інтэлектуальная праца не рухаецца, у галаву палезлі рэальныя праблемы рэальнага жыцця. Заўтра аднаму з маіх самых блізкіх сяброў, інжынеру Мінскага маторнага завода Віктару Лукічу Шылянкову, – 60 гадоў. Калі я не памыляюся, дык нашае сяброўства пачалося недзе ў сямідзесятым годзе з сумеснага побыту ў інтэрнацкім пакойчыку маторнага завода. Віктар Лукіч быў нашмат старэйшым за мяне, але гэта не замінала сяброўству тады, у маладосці, тым болей не замінае цяпер – у сталасці... Калі б я быў празаікам, то Віктар Лукіч (мы яго і ў маладосці называлі – Дзед) неаднойчы становіўся б «героем» маіх опусаў, бо гэта надзвычай каларытны мужчына з пакручастым лёсам і такім заблытаным лабірынтом унутраных матывацый вонкавых паводзінаў, што разблытваць іх можна бясконца.

Кожны юбілей – гэта найперш праблема падарунка. Вырашыць гэту праблему падахвоціўся яшчэ адзін з маіх найблізкіх сяброў (пэўна найблізкі) Жэка Якаўцау, галоўны бухгалтар «Беларускага ўпраўлення

дарогаў» (хаця, здаецца, гэта не зусім дакладная назва той арганізацыі, дзе ён працуе). З Жэкам мы пазнаёмліся яшчэ раней, чым з Дзедам, аднак таксама ў інтэрнацкім пакойчыку маторнага завода. Некалькі дзесяцігоддзяў мы хадзілі разам у горы і разам, у адным звязе, ледзьве не патанулі (ужо амаль патанулі) пры пераправе праз буррапенны Кантэгір на Алтай. Зрэшты, у якім толькі бязлюддзі мы з ім не сёрабалі ліха, але калі ты малады і дужы, то смак ліха найсаладзейшы...

Дык вось. Жэка запрапанаваў «скінуцца» хаўруsam некалькіх блізкіх сяброў і купіць Дзеду скураную куртку (Жэка меў магчымасць набыць яе трохі танней, чым яна каштавала ў краме). Трэба было даведацца, ці атрымалася ў яго з падарункам, і я пакінуў паперу ў яе цнатлівай нерушы. Вытэлефанаваў сябра досыць хутка (такое рэдка здараецца). З курткай пытанне было амаль выграшанае, але ў мяне заставалася яшчэ праблема грошай на падарунак, бо аванс будзе толькі дваццатага...

– Без праблемаў, – сказаў Жэка.

Цяпер трэба было набыць цыгарэты, але таго, што нашкраб па кішэнях, хапала толькі на «Беламор».

Пераапрануўся, купіў пачак «Беламору», зноў пераапрануўся і сеў за стол. За «метафізіку» ўжо не мела сэнсу брацца, і я нейкі час вагаўся: ці то скончыць рэдагаваць для «Крыніцы» аповесць Жоржы Амаду «Мёртвае мора» (пераклаў з партугальскай Валеры Буйвал), ці то трохі папрацаваць над артыкулам для «ЛіМа». Аддаў перавагу апошняму і, падобна, не памыліўся, бо, здаецца, атрымалася сформуляваць сутнаснае ядро гэтага тэксту: «Уласна (у звязку з праблемай нацыяналізму) ёсць толькі адно пытанне: наколькі нацыяналізм тэхналагічны? Гэта значыць, наколькі ён можа быць вартасным не як ідэалогія адбывання быцця, а як тэхналогія адбывання быцця».

«Беламор» курыўся ўсмак, думкі пакрысе грувасціліся на паперы, але тут патэлефанаваў Сяржук Мінскевіч (паэт, бард, перакладчык) і запытаўся пра Адама Міцкевіча. Рэч у тым, што Сяржук пераклаў «Дзяды» Міцкевіча і «выціснуў» з мяне згоду. каб я ўзяўся за рэдагаванне. (Неяк падумалася: амаль усё, што я раблю як літаратар, я раблю пад прымусам – ці то абставінаў, ці то больш энергічных за мяне людзей, ідэй, падзей.)

Сяржук скончыў выпраўляць мае заўвагі ў чацвёртай частцы «Дзядоў» і чакаў наступную «порцыю». Я кінуў «лімаўскі нацыяналізмі» і ўзяўся даводзіць (там няшмат заставалася) да ладу другую частку «Дзядоў», каб аддаць яе Сержуку, калі патраплю сёння на працу.

Здаецца, паспей, управіўся. І нават знайшлася хвілінка, каб патэлефанаваць паэту і эсэісту Міхасю Баярыну, які ў «Эўрофоруме» рыхтуе да друку мой суплёт эсэ – кнігу «Мяне няма». Трэба было папрасіць, каб ён замяніў назуву эсэ «Піраміда Хеопса ў мурах Мірскага замка» на «Вайна культуры».

Нешта перакусіў спехам і пабег на трамвай. На працы, у рэдакцыі часопіса «Крыніца», ужо быў мой калега, паэт Леанід Галубовіч. Пакуль мы з ім абмяркоўвалі апошнія гульні чэмпіянату свету па хакею, прыйшоў яшчэ адзін калега, паэт Алеся Разанаў (нешта рана), і нагадаў, што сённяшні дзень мы вызначылі дзеля анкетавання. Гэта значыць,

абраны для анкетавання пісьменніцкі люд мусіць запамінаць і занатоўваць, што з ім адбывалася на працягу дня (што думалася і пра што мроілася таксама), каб пасля мы надрукавалі ўсё гэта на старонках «Крыніцы».

Натуральна, я ведаў пра гэтую ініцыятыву Алеся Разанава, але забыўся на яе, бо асабіста мяне яна ніяк не цікавіла. Пра што я яшчэ раз сказаў яму, калі ён зноў папытаўся, ці буду я таксама пісаць.

Сказаць сказаў, ды раптам падумаў: а можа, паспрабаваць? А то я ўсё рэфлексую над нечым адцягненым ад рэальнасці і за гэтым абстрактным рэфлексаваннем ужо забыўся, як выглядае маё штодзённае жыццё. А тут ёсць магчымасць агледзеца вакол і зафіксаваць хоць адзін дзень з уласнага бытавання.

Гэтая акцыя ў той момант падалася асабіста мне дарэчнай яшчэ і таму, што я – чалавек без мінулага. Былое са мной не застаецца; гэта не значыць, што яно знікае дазвання і я жыву ў татальнym бяспамяцтве. Не, сёе-то з прамінулага я памятаю (кагадзе згадаў жа і маторны завод, і Кантэгір), але не вельмі шмат, бо ўсё, што са мною адбылося, як бы адсланяеца ад мяне, робіцца не маім, амаль адразу, на другі-трэці дзень, звалываеца ў нейкую глыбокую студню, дзе і ляжыць на дне покатам: ўсё разам ляжыць – і сонечная хвіліна з дзяцінства, і ўчараашняя хмарная гадзіна. Калі мне вельмі закарціць, дык я могу схіліцца над студняй і нешта разгледзець там, на дне. Але карціца мне вельмі рэдка, і таму я звычайна абыходжуся без мінулага: яно там, збэрсане, у прадонні студні, а я тут, на падворку, вольны ад ўсёй сваёй мінуўшчыны, кожны дзень наноў народжаны, толькі не немаўлём, а адразу з усімі сваімі гадамі.

Дык вось, прыдумка Алеся Разанава давала мне магчымасць хоць адзін дзень з усяго свайго мінулага пакінуць пры себе, не даць яму адсланіцца ў чужыннасць, зафіксавацца рэальнасцю майго «няма»...

Усё гэта было добра, але я не ведаў, скуль вызваліць хоць трохі часу, каб маё 14 траўня 1998 г. перанесці на паперу, і таму вырашыў: не знікне заўтра хэнць і выблісне вольная хвіліна – занатую, не – дык не...

А сёння трэба было вырашаць сённяшнія праблемы. Абмеркавалі з Разанавым і Галубовічам таксама паэта Іосіфа Бродскага. Рэч у tym, што Алеся Чобат пераклаў нізку яго вершаў і паўстала пытанне: будзем даваць разгорнуты матэрыял пра Бродскага ці не? Пагадзіліся, што будзем. Потым я пажаліўся на ўласны «рэдактарскі крызіс»: перакладчыкаў не хапае, ёсць праблемы і з іх кваліфікацыяй. А часопіс, як той малых, жарэ і жарэ. Здаецца, ужо колькі замежных пісьменнікаў, культуролагаў, філосафаў кінуў у пашчу, а яму ўсё мала: давай і давай. Вось “зраблю” яшчэ Бадлера, Кундэру, Калакоўскага, Эка, Бродскага, а што потым? Дзе шукаць яшчэ перакладчыкаў, дзе набываць хаця б прафесійна зробленыя тэксты, дзе самому знаходзіць сілы, каб не спыняцца, не спыняцца...

Зрэшты, жаліцца доўга не выпадала, бо ў рэдакцыю пацягнуўся «люд». Першым, «забраць» Адама Міцкевіча, прыйшоў Сяржук Мінскевіч. Паглядзелі мае праўкі, пагаварылі пра пераклад «Дзядоў», які паралельна робіць Кастусь Цвірка.

Неўзабаве Леанід Галубовіч пачаў збірацца ў рэдакцыю «ЛіМа». Не развітваліся, бо меркавалі сустрэцца на шэсці, якое арганізоўваў БНФ а пятай гадзіне з плошчы Якуба Коласа. Шэсце і мітынг былі ў абарону палітвязняў, а абрачная дата 14 траўня адсылала да майскага рэферэндуму 1995 года.

Прыйшоў перакладчык, культуролаг і паэт Валерка Булгакаў, прынёс кнігу «Panorama Polskiej Myśli Filozoficznej», каб я прачытаў артыкул пра Лешака Калакоўскага (бадай, адзінага любага мне польскага філосафа) і вырашыў, у якім абёме яго перакладаць: цалкам ці са скарачэннямі?

Не паспелі з Валеркам разгаварыцца, як у пакой літаральна ўскочыў філосаф і паэт, кіраунік Беларускага Калегіума Алеся Анціпенка – яму нешта трэба было ад (ці да?) Алеся Разанава. Выказаў абурэнне з нагоды ўсёй беларускай вяскова-адраджэнскай паэзіі. Лакальны падставай для татальнага абурэння была апошняя з выдадзеных нядыўна кніг Ларысы Геніюш, якую ён толькі што чытаў па дарозе ў рэдакцыю. Там жа, па дарозе, ён з гэтай нагоды пачаў складаць антыадраджэнскі вершык і некалькі строфай з яго нам тут жа і прадэкламаваў (але я іх адразу запамятаў).

Толькі доўга гаманіць ні ў кога не было часу. Алею да публічнай лекцыі ў Беларускім Калегіуме (яна распачыналася а шостай гадзіне, і кіраунік мусіў там быць) трэба было яшчэ заскочыць у Скарнынаўскі цэнтр, а я спяшаўся на плошчу Якуба Коласа, каб прыйсці з калонай дэмманстрантаў да плошчы Перамогі, а потым сесці на метро і паехаць да філіі музея Максіма Багдановіча, дзе і мелася адбыцца вышэйзгаданая публічная лекцыя.

На плошчу мы паехалі з Сержуком Мінскевічам. Народу было зусім мала і амаль нікога са знаёмых, хаця знаёмых твараў было даволі, бо за дзесяцігоддзе мітынгаў вочы прыглядзеліся да ветэранаў вулічных акцыяў.

Пэўна, на мітынгі людзі ўвогуле хутка перастануць хадзіць. Надакучыла з году ў год рабіць адно і тое самае. Ніякага выніковага эффекту ў большасці з гэтых шэсцяў ужо даўно няма, а таму няма з іх радасці... Ідзеш туды як пад прымусам, хаця ніхто і не прымушае... Нешта прымушае, але і ў гэтага нешта відавочна слабне энергія. Бадай, арганізаторам мітынгаў і шэсцяў трэба перастаць імі злоўжываць. Пакінуць на год адно-два шэсці, каб людзям у ахвоту было, – і даволі. Інакш гэтая форма супраціву хутка будзе дыскрэдытована ўшчэнт, калі ўжо не дыскрэдытаўана...

Пакуль шэсце не пачалося, стаялі з Сержуком ля афішнай тумбы, гарталі дыхтоўную кніжку «Дзядоў» на польскай мове, разважалі пра Міцкевіча, які першым распрацаваў многія з тых тэмаў, што потым без меры будуць эксплуатаўца ў беларускай паэзіі, ды падпісалі розныя паперы: за вызваленне палітвязняў, за грамадзянства ў БНР, яшчэ за нешта... У падзяку за нашу актыўнасць дзяўчата, што збіралі подпісы, падарылі нам бел-чырвона-белых папяровых буслікаў (мой і цяпер вісіць над пісьмовым столом).

Неўзабаве невялічкая калона рушыла па ходніку паўз праспект. Мы з Сержуком прыладкаваліся ў самым яе канцы і там нечакана

сустрэлі Зміцера Вішнёва, Віктара Жыбуля, Іллю Сіна. Атрымалася цэлая бумбамлітаўская філія зборнай калоны «змагароў за волю».

На плошчы Перамогі я апошні раз зірнуў на бел-чырвона-белыя сцягі (можа, дзеля асалоды, якую адчуваю заўсёды, калі бачу іх лунанне, я яшчэ і хаджу на мітынгі?) і развітаўся з хлопцамі, каб праз хвілінаў дваццаць быць ужо на публічнай лекцыі пра сучаснае мастацтва, якую чытаў Міхал Баразна.

Я не аматар публічнага інтэлектуалізму, мне куды больш утульна з кнігай, чым з лектарам. Але Беларускі Калегіум толькі распачынае сваю дзейнасць, і трэба было падтрымаць гэты распачын хаця б сваёй прысутнасцю (зноў трэба: на мітынг трэба, на лекцыю трэба). Гэта папершае. А па-другое – хацелася азнаёміцца, дзе і як усё гата адбываецца, бо праз пару тыдняў самому давядзецца тут выступаць.

Зрэшты, час не быў патрачаны марна, бо хаця я трохі і «адукаваны» ў праблемах сучаснага мастацтва (як-ніяк шэсць з паловай гадоў працаваў у газеце «Культура»), але некалькі момантаў з прамовы Міхала зацікавілі. Праўда, мне падалося, што калі Міхал дзеліць усё мастацтва на таталітарнае і, так бы мовіць, дэмакратычнае, дык ён a priori адмаўляе таталітарнаму мастацтву і ў эстэтычнай каштоўнасці. А між іншым мастацтва папярэдніх стагоддзяў было пераважна «таталітарным». Дарэчы, калі казаць пра ўласна хрысціянскае мастацтва (абразы і да т.п.), дык тут мера «таталітарызму» была і застаецца абсалютнай, бо дагмат (асабліва яго «праваслаўная версія») вызначае наперад нават колеры, якія мусіць выкарыстоўвацца пры маляванні твару, апраткі, фону і ўсяго астатняга. Што ніяк не замінае нам высока ацэньваць эстэтычную каштоўнасць многіх твораў дагматычных мастацтваў.

Алесь Анціпенка ў сваім каментары да лекцыі назваў Мінск другаснай сталіцай Расійскай імперыі з адпаведнай архітэктурой. На гэта культуролаг Юрась Барысевіч заўважыў, што ў такім разе Мінску не хапае маўзалея. Публіка пачала з імпэтам абмяркоўваць: каго туды можна было б пакласці?

Дарэчы, публікі было не вельмі шмат, але, у адрозненне ад мітынгу, тут гэты факт не засмучаў.

Разыходзіліся хто куды. Мы з Юрасём Барысевічам і Міхасём Баярыным вырашылі папіць кавы. Пакуль абмяркоўвалі, куды скіравацца, на вочы патрапіла кавярня з назвай «Воля». Натуральна, такую кавярню мы не маглі прамінуць і спусціліся ў скляпенне. Месцы там былі, але каву гатавалі распушчальную (як зазвычай, там, дзе ёсць воля, – там нічога вартага болей няма). Мы з Міхасём ужо былі памкнуліся шукаць іншы прытулак, але Юрась, пагартаўшы меню, запрапанаваў замовіць па чарцы гарэлкі. Прапанова была неблагая, аднак мы з Міхасём не змаглі на яе пагадзіцца, бо не мелі грошай. Толькі тут высветлілася, што Юрась у сваёй прапанове і не разлічваў на нашыя грошы, бо атрымаў сёння ў газеце «Навіны» (былая «Свабода») ганаар. Зразумела, мы засталіся ў (на) «Волі». Селі за чорны столік у чорныя крэслы. Попельніца, дарэчы, таксама была чорная (падумалася, што «воля», пэўна, сапраўды чорнага колеру, невыпадкова ж гэта любімы колер анархістаў).

Гамонка была прыязнай. Гаварылі пра палярныя эстэтыкі: Малармэ – Заля, Бабкоў – Галубовіч, Баярын – Вішнёў. І ў гэтым звязку пра светапоглядныя дэкларацыі, якія ў творцаў досыць часта знаходзяцца ў адкрытай ці латэнтнай апазіцыі адносна іх уласных паэтыкаў... Зрэшты, пераказваць падобныя гаворкі не мае сэнсу, бо яны, як бліны, смачныя, адно пакуль гарачыя...

Юрась замовіў яшчэ па чарцы (мне і сабе, а Міхась папрасіў «колы»). Мы па кроплі смакавалі гарэлку і абмяркоўвалі магчымую назну кнігі Юрася, якую ў «Эўрофоруме» таксама рыхтаваў да друку Міхась Баярын. З усіх варыянтаў у той момант нам з Міхасём найболыш падабалася назва «Вочы на далоні». Класічная постмадэрновая гульня з цытатай («Сэрца на далоні», Іван Шамякін), але за гэтай гульней бачылася яшчэ нешта, хаця, верагодна, гэтае нешта можна было ўбачыць адно праз аллагольную кроплю.

Сядзелі нядоўга, развіталіся каля метро. На развітанне Юрась зноў папытаўся (гаворка ўжо была), ці змагу я напісаць прадмову да яго кнігі.

«Прадмовы» – не мой жанр, я ўжо адмаўляўся ад падобных прапановаў шмат разоў, але Юрась – гэта іншае... Дамовіліся, што паспрабую, калі знойдзецца хоць трохі часу.

Вярнуўся дахаты, уключыў тэлевізар, на чэмпіянаце свету па хакею чэхі з фінамі гулялі сярэдзіну другога перыяду. Дагледзеў да канца. Выдатная атрымалася гульня, магчыма, адна з лепшых на гэтым чэмпіянаце. Да таго ж фіны (я быў «за» фінаў) перамаглі і выйшлі ў фінал.

Калі клаўся спаць, падумаў, што трэба «паставіць» будзільнік на сем гадзінаў, а то зноў устану пазней, чым пажадана, каб паспесь напрацавацца да працы ў рэдакцыі. Але – не «паставіў», хаця ніколі не забываюся на японскую прымайку: «Сакэ і доўгі сон – найпросты шлях да жабрацтва».

Ужо ў ложку ўспомніў, што калі заўтра з'явіцца хэнць, дык трэба будзе перапісаць чарнавік гэтага дня на белы аркуш паперы. Дакладней, не ўвесь дзень, а толькі некаторыя абзацы адной з яго версій, бо цалкам яго апісваць і дня не хопіць. Пачаў перабіраць, што заўтра можна будзе занатаваць, але, яшчэ не паспейшы перасунуцца з ранку ў дзень, заснуў...

Спаць я люблю. Спаць я люблю больш, чым жыць. Можа таму, што ў сне я ёсць, як няма, і наадварот, мяне ў сне няма, як ёсць?..

Але што мяне будзіць на раніцу прачынацца?

## ВЕЧНЫЯ ДЗЕЦІ БЕЛАРУСІ

(Уладзімір Арлоў)

На адной з прэзентацыяў кнігі Уладзіміра Арлова «Таямніцы полацкай гісторыі» я выступіў з гняўлівай прадмовай.

– Спадар Арлоў, – сувора сказаў я, – якраз таму, што вашыя кнігі пра Полацак напісаныя таленавітым літаратарам, яны робяць вялікую шкоду, бо засланяюць сабой усю разнастайную гісторыю

Беларусі як поліфанічна складанага універсуму. На ваших кнігах выгадавалася ўжо цэлае пакаленне беларусаў, якое перакананае, што гісторыя Полацка – гэта і ёсьць гісторыя Беларусі, хіба адно з невялікім дамешкам сякай-такой драбязы з іншых рэгіёнаў і эпохай... Дык ці не пара вам, – грубы як Саванарола, запытаўся я наастачу, – апамятацца дзеля цэласнасці нашай шматпакутнай Бацькаўшчыны і перастаць пісаць (ды перавыдаваць) свае інтырыганцкія кнігі пра Полацак?

Не ведаю, як пераказ той сітуацыі выглядае цяпер на паперы, толькі тады, у зале, я быў упэўнены, што паколькі на презентацыю сабраліся людзі адукаваныя і дасціпныя, дык яны добра разумеюць маю прамову як камплімент не абы-якому белетрыстычнаму таленту Уладзіміра Арлова, парадыйна прыхаваны за гняўлівым пафасам. Дарэчы, гэты камплімент недалёка сягаў, як мне здаецца, ад сапраўднасці. За апошнія паўтара дзесяцігоддзя чаго толькі не панапісаны ў архіў рэтраспектывы Беларусі, але балышыня з усёй той пісанкі ўвачавідкі блікне побач з гістарычнымі кнігамі Арлова, і адсюль старажытны Полацак апынуўся наперадзе (ва ўсіх сэнсах) іншых падзеяў мінуўшчыны і добра-такі адсланіў і адсунуў ад нас усю астатнюю гісторыю Беларусі.

Зрэшты, зусім магчыма, што я тут нешта залішне перабольшваю, але гэта неістотна для майго далейшага расповеду. Істотна тое, што пасля презентацыі некалькі інтэлігентнага выгляду жанчынаў літаральна кінуліся да мяне біцца, а яшчэ колькі, відаць больш абачлівых, адхіснуўшыся ад мяне, як ад зачумленага, на прамілы Бог пачалі ўпрошваць Арлова не слухацца вядомага гіцля Акудовіча – гэта значыць працягваць пісаць свае чароўныя казкі пра Полацак.

Пасля таго выпадку, на іншых сустрэчах пісьменніка Арлова з ягонымі чытачамі, я ўжо лішне не высоўваўся на людзі, сядзеў, як мыша пад венікам. Але можа і дарэмна не высоўваўся, бо калі сядзіш на сцяржана, дык спаквала пачынаеш заўважаць тое, што за гармідарам ніколі б не прыкметці. І так пакрысе я нечакана для сябе набрыняўся тым, пра што мушу (менавіта «мушу», бо радасці з гэтага аніякай) сказаць далей. Але наперадзе згадаю яшчэ презентацыю кнігі Уладзіміра Арлова для дзяцей «Адкуль наш род», бо на той вечарыне я маўчаў як наймацней, і нават не столькі таму, што ўжо надта бярог свой каршэнь ад жаночых кухталёў, колькі заінтыраваны складам публікі. У паўнюткай зале амаль не было ні бабулек з дзядкамі, ні іхніх унукаў ды ўнучкаў, для якіх і стваралася гэтая кніга – зала поўнілася рознаўзроставым, але ўвогуле звычайнім для «дарослых» вечарынаў народам.

«Што яны тут робяць?» – дзівіўся я ды з гэтага дзіва ўпотайкі зыркаў па тварах аматараў прыгожага беларускага пісьменства, пакуль неўзабаве не зразумеў: тут адбываецца не сустрэча пісьменніка з чытачамі, а казань першасвятара да набожных вернікаў.

Якая містычная напружаная цішыня панавала ў зале, як аднолькава натхнёна свяціліся вочы прысутных самага рознага веку, як малітойна варушыліся іхнія вусны, замацоўваючы слова казані ў памяці! Але найбольш мяне ўразілі тыя моманты, калі Арлоў выказваўся пра нейкую падзею (гістарычную ці сучасную) такім чынам, які абуджаў

патрыятычны гонар (альбо патрыятычны гнеў) ягоных слухачоў. Тады яны прасветлена-радасна пачыналі пераглядацца паміж сабой (не парушаючы трапяткай цішыні – крый Божа!) і ўзнагароджвалі адзін аднаго ўсмешкамі ціхіх вар'ятаў...

У адну з такіх хвілінаў ціхага калектыўнага псіхозу мой твар таксама асвятліла ўсмешка ідыёта, бо я раптам зразумеў, чаму гэтыя людзі не выправілі сюды сваіх дзяцей і ўнukaў...

Яны самі – дзеці. І гэта не для малалеткаў, а для іх Уладзімір Арлоў стварыў нацыянальны катэхіз пад назовам «Адкуль наш род», па якому яны будуть жыць, любіць і маліцца за Беларусь.

Мне зрабілася млосна.

Яны ўжо не паспевоўцы вырасці, – скрушна падумаў я, – яны ніколі не вырастуць у дарослых. Гэта вечныя дзеці Беларусі!

\* \* \*

Чалавецтва стварала міфы ў сваім дзяцінным веку – у такую ж пару іх і натуральна чытаць асобнаму чалавеку. Малалетак экзістэнцыяна тоесны герайаваным версіям жыццяпісаў Еўфрасінні Полацкай, Вітаута Вялікага, Кастуся Каліноўскага... Message у выглядзе патрыятычна міфалагізаваных сюжэтаў ён успрымае як чаканы выклік быцця, на покліч якога яму немагчыма не адгукнуцца. І ён рушыць у накірунку покліча – але чым болей прыспешвае хаду, tym далей аддаляецца ад мэты...

Міф – феномен статычнага свету. Таму ўсялякі рух – гэта тое, што аддаляе ад міфа, нават калі ты рухаешся яму насustrач. (Гэтаксама праз рух у сваю пару маладое чалавецтва перакрочыла эру Міфа, каб апынуцца ў эры Тэкста.)... Сталеючы ў сваёй хадзе, за дзівосамі новых даляглядаў, малады чалавек нават не заўважае, як покліч міфа неўпрыкмет ператвараецца ў ягонае рэха, якое адно зредчас падымаецца на паверхню з глыбінёй падсвядомасці, дзе міфу толькі і ёсць належнае месца.

Дзіцячыя кніжкі трэба чытаць у дзяцінстве. Іх небяспечна чытаць тады, калі ты прайшоў ладную частку адмеранага табе шляху і патэнцыялу засталага руху ўжо не заўсёды хапае, каб, патрапіўшы ў царства міфаў, зможыцца і выслізнуць з іх вечна статычных прыцемкаў у рэальнае, жывое і заўсёды дынамічнае жыццё...

Праблема сістэмнага заняпаду беларускіх Адраджэнняў (паслядоўна кожнага наступнага па чарзе) знаходзіць сябе яшчэ і ў tym, што беларусы прачытваюць нацыянальны міф у дарослых гадах і таму не паспываюць адтуль вырасці, гэта значыць да веку застаюцца (тыя, што там застаюцца) знерухомленымі ў яго а priori татальнай нерухомасці. Адсюль дыскурс нацыянальнага міфа, месца якому ў падсвядомасці дарослага чалавека, замацоўваецца для «шчырага» беларуса ў значэннях уласна свядомасці, якая ў гэтым выпадку, зразумела, ніякім чынам не тоесніцца са знадворковым дыскурсам наяўнага бытнага.

Разрыў паміж дыскурсамі міфа і рэальнасці па азначэнні непераадольны. Гэта навідавоку – але толькі не для вечных дзяцей Беларусі. Яны і на каліўца не маюць сумневу ў магчымасці перайначання явы пад жаданыя формы намысленай уявы. Трэба адно

з'адзіночыцца і добра вымагчыся, гэта значыць улегчыся ў штукаванне запрудаў, каб запыніць жывое жыццё ў нерухомую фігуру таго міфа, пра які яны даведаліся з дзіцячых кніжак. Натуральна, нічога вартага з гэтай забаўкі дарослых дзяцей ніколі не атрымаецца. Бо імклівая плынь жыцця як размывала, гэтак і надалей будзе размываць усе штучныя запруды ды сплываць удалячынъ, а дзецикам, зачятым на ідэі супраціву жыццю, нічога іншага не застанеца, як запускаць папяровыя караблікі патрыятычных улётак у нерухомыя лужыны, што пакінула пасля сябе буррапенная веснавая паводка дзвеяностых гадоў...

Нядобра ў дарослыя гады чытаць дзіцячыя кніжкі. Але што рабіць, калі ў нашым дзяцінстве ў нас не было нашых дзіцячых кніжак?

Не ведаю. Не ведаю цяпер, не ведаў і тады, калі на прэзентацыі кнігі Уладзіміра Арлова «Адкуль наш род», уражаны ўласным здумленнем пра вечных дзяцей Беларусі, пачаў згадваць сваіх сяброў, прыяцеляў, знаёмцаў, якія таксама толькі ў дарослым веку ўпершыню прачыталі кніжку пра нацыянальны міф, але надоўга не замарудзліся ў ягонай нерухомасці, неяк здолелі атрасці сваё дарослае дзяцінства ў спраты падсвядомасці, каб рушыць далей напярэймы заўсёды юрлівага ды шматстайнага жыцця.

На вялікі жаль, мне хапіла пальцаў на руках, каб пералічыць усіх, хто не запыніўся настала ў спаконвечнай статыцы рамантычнай уявы – і яшчэ пальцаў нават трохі засталося...

Пытаецца, ці быў сярод «пералічаных» Уладзімір Арлоў?

\* \* \*

Не бывае правільных адказаў, бываюць толькі правільныя пытанні. Але такія пытанні спараджае не цікаўнасць, не патрэба, а трывога (у гранічных выпадках -- вусціш). Гэтае эсэ запачаткованае трывожным запытаннем пра вечных дзяцей Беларусі... Іх няшмат, але яны ёсць усюды: у Мінску і Стоўбцах, Мсціслаўі і Полацку, Гомелі і Вілейцы, Старых Дарогах і Капылі... Яны стаяць у пікетах і ходзяць на мітынгі, ладзяць шэсці і запісваюцца ў сябры ТБМ, малююць на плакатах «Жыве Беларусь» і носяць ля сэрца значкі з «Пагоняй». Яны зусім не падобныя адзін да аднаго, належаць да розных партыяў і рухаў (альбо толькі да саміх сябе і зміфалагізаванай Бацькаўшчыны), жывуць у неабсяжнай разбэрсанасці па ўсёй Беларусі, але ці не ўсім ім аднолькава карціць сустрэцца з Уладзімірам Арловым, каб праз таемства наўпростага з'адзіночання, нечым падобнага да таемства святой эўхарыстыі, трохі адужыцца ад ягонай «плоці і крыві» і тым самым здабыць хвіліну ўцялесненай у рэальнасць нацыянальнай мроі...

І Уладзімір Арлоў выпраўляецца ў Друцк і Вільню, Ружаны і Плешчаніцы, Бабруйск і Нясвіж... Рухомы, як місіянер, чаканы, як месія (адначасна яго можна парашаць і з гандляром уласнымі кніжкамі Францішкам Скарынай), ён увесь час у дарозе да тых, каго навярнуў у нацыянальны міф сваімі казаннямі.

Што ім рухае? Адказнасць за таго, каго прыручыў (Сэнт-Экзюпэры)? Беларуская справа? Перапоўненая залы ўдзячных слухачоў? Малітоўны экстаз вернікаў Адраджэння? Прагматычны разлік? Валацужная натура? Усё гэта разам ці нешта іншае?

Не бывае правільных адказаў, бываюць адно правільныя пытанні. Але нават калі б тут дакладны адказ быў магчымы, дык і ў сваёй дакладнасці ён мяне б зусім не цікавіў. Бо незалежна ад таго, што выпраўляе Уладзіміра Арлова ў бясконцыя вандроўкі па выспах нацыянальнага архіпелага, кожны раз гэта выправа з рухомага жыцця ў нерухомасць міфа, куды настойліва і нецярпліва клічуць свайго чаканка вечныя дзецы Беларусі...

Дзяцей натуральна любіць. Усялякіх і заўсёды. – Грэшны: адзін раз не любіў і нейкі момант нават моцна. Адбылося тое прыкрае здарэнне напрыканцы не аднойчы ўжо згаданай презентацыі, калі ў малітойнай цішыні залы я здагадаўся пра сумнае – валхвец з ахвяравальніка ўласным лёсам, які ён кінуў у вечна ненажэрную пашчу молаха Адраджэння, ператварыўся ў ахвяру нацыянальных пераросткаў, што нахабна зацуглялі яго жалеззем сваёй любові і веры, каб займець сабе алібі жытва ў свеце міфа, дзе спрэс пануе нежытво.

Дык што – атрымліваецца, я знерлюбіў гэтых, самім творцам створаных адэптаў беларушчыны за іхнюю любоў і павагу да свайго стваральніка? Нейкае абы што! Ці адмысловая (а мо і самая звычайная) рэўнасць?

Бадай што апошніе – рэўнасць. І яшчэ – крыўда. Бо гэта яны, вечныя дзецы Беларусі, адабралі ў мяне майго пісьменніка, які з сярэдзіны восьмідзесятых да сярэдзіны дзвеўнадцатых (і трохі яшчэ пазней) пісаў менавіта для мяне, з якім я прамінуў ягоны (як свой) шлях ад гістарычнай белетрыстыкі і папулярызатарскай гістарыяграфіі да вытанчанай эсэістыкі, сучасна актуальнай прозы і гэткага ж эстэтычнага вымеру паэзіі. А потым з'явіліся яны, тыя, каму ўжо не патрэбныя былі ні адмысловая стылістыка, ні складаныя культуралагічныя алюзіі, ні, тым болей, вольнае мысленне – даволі было адно граматыкі ў дзесяці параграфах Вячоркі і катэхіза ў дзесяці герайзаных міфах Арлова.

Яны неўпрыкмет падраслі і затым выраслі ў сваім мностве – з гэтага мноства іхняя любоў зрабілася эгаістычнай і агрэсіўнай. Цяпер яны ўжо ведаюць, чаго хочуць ведаць, і таму патрабуюць ад свайго Настаўніка не новага ведання, а толькі легітымізацыі аднойчы ім здабытага.

– Заставайся з намі, трymайся нас, – кажуць яны. – Выяўляйся гэткім самым, як мы, і табе будуць гарантаваны любоў, слава, поспех. І не слухайся розных акудовічаў, колькі іх там – адзін, два, а нас сціжмы і сціжмы. Ты патрэбны нам, мы патрэбныя табе. Разам мы – трывалішча, на якім паўстане і заквітнене Нацыянальны Міф...

Натуральная адсланіцца ад нядобразычліўца, лагічна забыцца на няўдачу, абачліва размінуцца з дурнем, але як сысці ў ростань ад таго, хто цябе любіць за тваю справу ды яшчэ сваёй любоўю гарантует твой прафесійны поспех і грамадзянскі чын? Дый увогуле, пра якую ростань можа ісці гаворка, калі наперадзе ўсіх нас разам чакае агульная мэта – вольная і незалежная Беларусь...

Творчасць – гэта вечны сыход упрочки ад тых, хто цябе любіць. У гэтым сэнсе творца радыкальна супрацьлеглы палітыку, шлях якога заўсёды наадварот – да тых, хто яго любіць. І рэч тут вось у чым: творца

застаецца творцам, пакуль ён кажа тое, што хоча сказаць сам, палітык застаецца палітыкам, пакуль ён кажа тое, што ад яго хочуць пачуць іншыя... Постех і любоў неўпрыкмет ператвараюць пісьменніка ў палітыка, калі ў пісьменніка не атрымліваецца пераадолець цягу любові чытача. Вось чаму я занелюбіў вечных дзяцей Беларусі, якія, як трэску, зацягнулі ў магутны вір сваёй любові Уладзіміра Арлова і ўжо колькі часу не выпускаюць яго з сваіх пругкіх абдымкаў...

... Не выпускаюць найперш да самога сябе, а гэта значыць і да мяне, паколькі «мой Арлоў» каштоўны мне не ў статычным падабенстве са мной, а ў кінетычным разрозненні – бо чым далей ён аддаляеца ад мяне ў тулю краіну, дзе ніхто, акрамя яго, не жыве, тым болей паміж намі прасторы, памерамі якой, уласна, і вызначаеца мая патрэба ў ягонай творчасці. Зрэшты, у чым яшчэ для нас можа быць сэнс творчасці іншых, як не ў бясконцым велічэнні дыскурса быцця за кошт сыходу творцы «наўзбоч шасці тысяч футаў чалавека і часу» (Ніцшэ). Гэта значыць – наўзбоч мяне, вечных дзяцей Беларусі і, калі атрымаеца, самой Беларусі.

## АЙЧЫНА, СЕКС І РАМАНТЫКА ПЛАСТЫКАВЫХ БОМБАЎ

(Славамір Адамовіч)

Бывае, кажуць: Славамір Адамовіч – не паэт, а рэвалюцыянер.

Тады я кажу наадварот: Славамір Адамовіч – не рэвалюцыянер, а паэт. Як на мой розум, дык рэвалюцыя для яго толькі наркотык, якім ён напампоўвае сябе, каб ямчэй было тварыць паэтычную дзею. Яго творчая экзістэнцыя перманентна патрабуе экстрэмізму, яна сілкуеца энергетыкай экстрэмальных падзеяў, і калі яны адсутнічаюць у натуры, то ён сам іх стварае. Пэўна, ён хацеў бы стварыць і нацыянальную рэвалюцыю, толькі рэвалюцыі не адбываюцца з паэтычнай прыхамаці.

Але калі Славамір Адамовіч і рэвалюцыянер, дык гэта рэвалюцыянер без рэвалюцыі. А рэвалюцыянер без рэвалюцыі ператвараеца ў тэрарыста. Тэрарызм\* – гэта індывидуальная рэвалюцыя ў адсутнасці рэвалюцыйнай сітуацыі. Тэрор – вайна адзінотнікаў, апантаных рэвалюцыйнай ідэяй у пару зняможанасці рэвалюцыі.

Татальную зняможанасць рэвалюцыйнай сітуацыі на Беларусі і з гэтага пачатак сітуацыі тэрактаў якраз і засведчыў верш Славаміра Адамовіча «Убей президента».

\* \* \*

«Убей президента» – гэта верш страчанай надзеі. Гэта прызнанне ў бяссіллі нацыянальнай Беларусі зрабіцца ўладнай, пануючай ідэалогіяй.

Стагоддзямі нацыянальна заангажаваныя беларусы марылі пра незалежную дзяржаву, родную мову, нацыянальную сімволіку, уласную гісторыю, ідэнтычную культуру... І калі ім (нам) пачало здавацца, што вось-вось, нарэшце, гэтая мара стагоддзяў уцялесніцца ў рэальнае сёння, Беларусь спачатку не скарысталася рэвалюцыйнай сітуацыяй, а затым у

сітуацыі як бы дэмаракратычнай абрала сабе Прэзідэнта, які, у лепшым выпадку, быў глыбока абыякавы да нашай адвечнай мары.

Гэта быў ганебны крах вялікай ілюзіі. Роспач, адчай і нянавісць апанавалі нацыянальна заангажаванымі. Роспач і адчай знаходзілі сабе абургунтаванне ў нягеглым лёсе беларусаў, а нянавісць была гранічна канкрэтнай і нават персаналізаванай. Яна адсылала да таго, хто пазбавіў беларускіх ідэалістau іх вялікай ілюзіі...

\* \* \*

Нянавісці было столькі, што там, дзе збиралася некалькі нацыянальна свядомых, цяжка было дыхаць. Пра тэракт (сілу бяссільных) і думалі, і дыскутувалі, і трывнілі ў хваравітых снах. Нацыя свядомых ператварылася ў калектыўнага тэрарыста, які затаіўся ў чаканні помсты...

І дачакаўся. Верш «Убей президента» быў гэтым калектыўным тэрарыстычным актам, здзейсненым адмысловы па-беларуску, калі даць веры меркаванню, што беларусы – вербалная нацыя... Пад колы ўрадавага лімузіна Славамір Адамовіч кінуў вербалную бомбу...

Чаму я кажу не пра індывидуальны, а пра калектыўны тэракт? Таму што кожны публіцыстычны верш выяўляе і фіксуе калектыўнае несвядомае. Менавіта ў гэтым яго адрозненне ад лірычнага верша, які заглыблены ў несвядомае індывидуа... І ўсё ж такі за гэты вербалны тэракт у турму пасадзілі не «калектыў», а Славаміра Адамовіча. Недарэчна. Верш «Убей президента» складала як найменей некалькі дзесяткаў тысяч чалавек, у якіх забралі іх любімую забаву – шматпакутны беларускі народ, які трымціца ад жадання быць вольным і незалежным ды яшчэ пры гэтым абвязкова хоча беларусам звацца.

\* \* \*

Тэрарызм застаецца, бадай, найбольш рамантычнай ідэяй канца XX стагоддзя (а можа і ўвогуле апошній рамантычнай ідэяй, якая якраз і фіксуе сваёй наяўнасцю эпоху «канца ідэалогіі») – натуральная, калі пад «рамантыкай» разумець не сэнтыментальнае вохканне, а самаахвяране служэнне пакліканню, свядомае пакладанне свайго жыцця і сваёй смерці ў чын ахвяры на алтар ідэала. Славамір Адамовіч ці не першым з беларускіх літаратараў угледзеў паэтычную вабноту ідэі тэрарызму для сучаснай беларускай літаратуры, якая вастрэй за што яшчэ адчувае зняможанасць нацыі ў яе адчайным памкненні пераламаць сітуацыю на сваю карысць – і немагчымасць гатага. У сітуацыі татальнага бяссілля тэракт застаецца адзінай магчымай сілай, а яго вербалныя версіі – дэманстрацыяй гэтай уяўнай сілы, якая выклікае ў нацыянальна заангажаванага чытача жывую рэакцыю.

Паэтыка пластыковых бомбаў, азарыну, партупеі, кінжала, нагана – адным словам, паэтыка тэракту ў спалучэнні з ідэяй свабоды, незалежнасці Айчыны стварае моцны эстэтычны эффект. Аднак гэты эффект у вершах Славаміра Адамовіча застаецца недзе ў межах рытарычна-фанафрэйстых пагрозаў падлетка, які ўцёк ад сваіх крыўдзіцеляў за рог дома, – пакуль не спалучаеца з эффектам паэтызаванага сексуальнага акта.

У гэтай трывядзе: Айчына, тэракт і сексуальны акт – толькі апошняе ёсць рэальна магчымай падзейяй (рэальнай рэальнасцю верша). Айчына – уяўны прывід, рыторыка эмацыйных комплексаў; тэракт – паэтычная гульня беспрытульных адзінотнікаў у нейкую ўмоўную рэвалюцыю; а вось сексуальны акт – гэта тое, што насамрэч здзяйсняеца, што праз паэтычную сапраўднасць плоцевых авантураў надае выгляд сапраўднасці (стварае кантэкст сапраўднасці) і ўмоўнаму тэракту і ўяўнай Айчыне. І толькі праз гэта, толькі праз інтэрвенцыю сексуальнага, верш Славаміра Адамовіча пачынае праменіць праўду і моц (прыклад таму – нізка вершаў «Каханне пад акупацый»).

«Люблю цябе татальна, як тэрор,  
як бомбу з пластыку, якая ліквідзе  
таго, хто нам закрыў шляхі да зор  
і дух наш вольны разгайдаць спрабуе.

...  
Люблю цябе, як рэзкі ўдар клінка,  
як белы бінт на лёгкай чыстай ране».

(Бадай, не ўяўляю сабе больш дасканалага вызначэння кахання ў “тэратыстычнай” лірыцы, чым вось гэтае: «люблю цябе... як белы бінт на лёгкай чыстай ране»).

\* \* \*

Дарэчы, пэўна, не лішнім будзе патлумачыць, чаму, згадаўшы пра эрас у паэзіі Славаміра Адамовіча, я абраў за дамінантнае слова «секс», а не, скажам, «каханне», «любоў» ці «эротыка».

Недзе я пісаў, што мужчына эратычны настолькі, наколькі эротыка дапамагае яму здзейсніцца сексуальна. Дакладна гэтак у Славаміра Адамовіча. Бо хаця ягоная паэзія спрэс насычаная эратычнымі матывамі (і эратычнай фактурай), вектарна яна скіраваная на сексуальную падзею, а не на падзею рамантычнага кахання ці, тым болей, «платанічнай» любові. Хутчэй зусім наадварот: гэта сексуальную падзею Славамір Адамовіч і рамантызуе, і нават ідэалізуе, надаючы ёй ці не эйдычны кшталт. Таму хай нас не ўводзяць у зману у множстве раскіданыя па вершах слова пра каханне, любоў, пяшчоту і да т.п. – усё гэта дзеля адной мэты: здзейсніцца сексуальна. Лірычны герой Славаміра Адамовіча не кахае жанчыну, а прагне яе. Эратычныя сімулякры тут выступаюць адно падманным покрывам, якое ўтойвае пастку зусім іншай мэты. Калі каго лірычны тэратыст Славамір Адамовіч і кахае напраўду, дык гэта не жанчыну, а Айчыну. Раз-пораз гэтая любоў да Айчыны як бы персаналізуецца ў каханні да той ці іншай жанчыны, аднак насамрэч герой вершаў і сваю любоў, і сваё змаганне цалкам аддае Айчыне – таму жанчыне застаецца толькі секс...

Шчыра кажучы, часам мне здаецца, што не толькі ў вершах, але і ў рэальным жыцці беларускія «нацыяналісты» адно робяць выгляд, што кахаюць сваіх жанчын. Залішне шмат эратычнай энергіі патрабуе ад зацятага беларуса любоў да Беларусі, каб яе, эратычнай любові, хапала яшчэ на некага... Зрэшты, гэтая тэза,.. магчыма, і залішне радыкальная. І

ўсё ж такі мне трохі шкада тых жанчын, якія кахаюць беларускіх паэтаў, асабліва калі тыя яшчэ і тэратысты.

«Люблю цябе... як белы бінт  
на лёгкай чыстай ране».

## ГІСТОРЫЯ АДНАГО КАНЦЭПТУАЛЬНАГА БУНТУ

(Алесь Аркуш)

Да самага апошняга часу свет быў уладкаваны гэткім чынам, што кожны здольны і амбітны чалавек, каб рэалізаваць сябе ў маштабе ўсіх сваіх магчымасцяў, мусіў перабірацца ў сталіцу (калі ён там не нарадзіўся). Рэч у tym, што сталіца была адзіным месцам, якое разам ахоплівала ўсе рэгіянальныя прасторы, паколькі валодала механізмам трансляцыі ідэяў і падзеяў на ўвесь ёй падлеглы абсяг. З гэтага і здзяйсненні таленавітага чалавека толькі праз сталіцу маглі набыць універсальны маштаб.

Выключная роля сталіцы ў папярэднім (ужо папярэднім) тыпе цывілізацыі палягала на tym, што прасторавае ўладкаванне тады мела ў сваім подзе выразна цэнтралеглу (і., адпаведна, логацэнтрычную) канструкцыю, пры якой сталіца арганізоўвала і структуравала ўвесь топас бытавання чалавека як дадатак да самой сябе. У такой пабудове велічыня цэнтра вызначала памеры перыфериі. Чым больш магутным быў цэнтр, tym шырэй разгорталася перыферия і tym далей адсоўвалася мяжа як месца страты цэнтрам самога сябе. Ці была б магчымай Вялікая Рымская імперыя з заканадаўчым мястэчкам у сярэдзіне? I таму, як толькі заняпаў Вялікі Рым, згарнулася амаль у нішто ўся імперыя. Без вялікай сталіцы ў такім тыпе цывілізацыі можна было заваяваць палову свету, як гэта зрабіў Аляксандр Македонскі, але пасля сыходу войскаў ад усіх заваёваў заставаўся толькі міф (аналагічны прыклад – гісторыя збройнай экспансіі манголаў).

Геапалітычная трагедыя Беларусі і беларусаў (крэваў, ліцвінаў, русінаў) якраз і паходзіць з таго, што прастора іх бытавання не была ўцэнтраваная і з гэтага канструктыўна структураваная Вялікай сталіцай. Не ў пару занядужыў Полацак, не акрыяў у сапраўдную моц Наваградак, зашылася ў перыферыйнае памежжа (адносна ўсёй поліэтнічнай прасторы) Вільня. Колькі змаглі, супольна ўзялі на сябе функцыю калектыўнай сталіцы розных мястэчак і гарады. Але іх магчымасцяў было замала, каб нават усім разам арганізаваць і захаваць гэтую прастору як цэлае.

\* \* \*

Увесь папярэдні экспкурс, відавочна, занадта грувасткі адносна сціпасці гэтых нататкаў, быў, аднак, мне неабходны, каб зацеміць, што калі б Алесь Аркуш усчыніў бунт супраць сталіцы ў іншую пару, дык я быў бы сярод тых, хто самым неміласэрным гвалтам душыў бунтаўнікоў. Бо ўсё, што раней меншыла моц сталіцы, усё, што хаця б ставіла пад

сумнеў адзіна магчымую цэнтрапалегласць яе месца, было на згубу не столькі самой сталіцы (бунт яшчэ ніколі нікога не перамагаў), колькі – усёй Беларусі. Адсюль і вынікала неабходнасць aberагаць і вялічыць сталіцу нават коштам жорсткага прыгнёту правінцыі.

Але так было раней.

Сітуацыя камунікатыўна адкрытаі прасторы радыкальным чынам перайначыла праблему. Сёння цэнтр не толькі пэўнага рэгіена, а і ўсяго свету знаходзіцца там, дзе ёсьць месца тэлевізару са спадарожнікамі антэнай і кампютару, падключанаму да Інтэрнэту. Вось чаму, калі з ініцыятывы ды арганізацыйнага імпэтуту найперш Алеся Аркуша пайсталі Таварыства Вольных Літаратаў, аснову якога склалі таленавітыя літаратары з розных перыфeryйных прастораў Беларусі, дык асабіста я быў надзвычай усцешаны гэтай «вандэй», вектар інтэлектуальна-эстэтычнага руху якой быў скіраваны супраць Мінску як рэпрэсіўнай дамінанты. Уцеха была з таго, што ўжо напачатку 90-х відавочнілася: Мінск мусіць быць «разбураны» яшчэ перад тым, як у кожнага, каму гэта будзе сапраўды патрэбным, з'явіцца тэлевізар са спадарожнікамі антэнай і ўласны пароль у Інтэрнэце, – каб потым, па ўсталяванай звычы, не цягнуцца з гэтым начыннем у Мінск, а ўладкоўваць яго там, дзе табе ўтульней – хоць сабе на здзічэлым хутары.

Праўда, на фармальным узроўні літарацкі бунт беларускай правінцыі супраць сталіцы адразу не дэкларараваўся. Напачатку агрэсія была скіравана супраць СП (Саюза пісьменнікаў) і дэперсаналізаванай камандна-адміністратыўнай сістэмы, якую Мінск толькі транслюваў на ўсю падлеглу яму прастору. Але трохі пазней ужо адкрыта было сформулявана тое асноўнае, што латэнтна прысутнічала заўсёды, хаця на штандарах і не пазначалася. У гэтым сэнсе тэкст «Рэгіяналы пакідаюць сталіцу» можна лічыць праграмным у большай ступені, чым ранейшыя маніфестацыі з нагоды ўтварэння ТВЛ: «Рэгіяналы стамліся глядзець у рот сталічным культурніцкім элітам і чакаць з цэнтру дапамогі інструктажоў да дзеяння. Ні таго і ні гэтага Мінск ужо даць не здольны. Загнаныя ў кут, абяскроўленыя ў змаганнях за лусту хлеба, сталічныя эліты па завядзёнцы спрабуюць дэманстраваць сваю былую значнасць, але далей рытарычнай траскатні і маралізатарскіх павучанняў справа не йдзе».

\* \* \*

У гісторыі Новай літаратурнай сітуацыі, якая разгортваецца цягам ужо многіх гадоў і пераважна выяўляеца ў «недзяржаўным» інтэлектуальна-мастацкім дыскурсе, імя Алеся Аркуша асацыюеца з шэрагам канцэптуальных прапановаў: «ТВЛ», «пострамантызм», «рэгіяналізм», «новы кансерватызм».

Праўда, ад ідэі «пострамантызму» як метаду тэарэтычнага аргументавання асноўнай эстэтычнай тэндэнцыі новай беларускай літаратуры Алеся Аркуш сёння ўжо сам адмаўляеца – на карысць ідэі «новага кансерватызму».

Мяркую, што ў пэўную пару, і, пэўна, не вельмі аддаленую, «новы кансерватызм» напаткае лёс ягонага папярэдніка. Рэч у тым, што з прычыны свайго дзеянага тэмпераменту Алеся Аркуш імкненца

сформуляваць эстэтычную рэальнасць тоесна ўласным памкненням. Адсюль ягоныя эстэтычныя канцэпты не столькі люструюць тыя асноўныя тэндэнцыі, што разгортваюцца ў прасторы беларускай літаратуры, колькі выяўляюць і фармулююць тое, што адбываецца на прыватнай тэрыторыі Алеся Аркуша як літарата.

Зусім іншая справа – праект «Таварыства Вольных Літаратаў» улучна з ідэяй «рэгіоналізацыі». Уласна, гэта адна і тая ж самая падзея, але выяўленая ў дзвюх розных праекцыях – практычнай рэалізацыі і тэарэтычнага аргументавання.

З майго гледзішча, ідэя «рэгіоналізацыі» – гэта шчаслівая ідэя, бо мае рэальную перспектыву, паколькі супадае з той структурнай пераарганізацыяй свету, якая адбываецца з узгляду на сітуацыю камунікатыўна адкрытай ва ўсе бакі прасторы, дзе ўжо губляюць хоць які ўцямны сэнс такія элементы топасу, як «цэнтр», «перыферыя», «мяжа», «маргінальнасць»... І таму для гэтай ідэі неістотна, як доўга будзе існаваць Таварыства Вольных Літаратаў і ці хутка ў Алеся Аркуша ў мностве з'яўляцца паслядоўнікі, кожны з якіх стане выбудоўваць сталіцу сусвету на тэрыторыі самога сябе... Неістотна – бо гэтак усё роўна будзе. І гісторыя персанальнага бунту Алеся Аркуша – толькі адно, але досьціц яскравае сведчанне на карысць рэальнасці гэтай татальнай перамены.

## АДЗІНОТА Ў ЯДВАБНАЙ СУКНІ

(Валянціна Аксак)

Жанчына заўсёды жыве на хутары. Хай сабе яна там ніколі не была і нават не ведае, што гэта такое. Як толькі прамінае разбэрсаная адразу ва ўсе бакі юнацтва і дзяўчынкі робіцца жанчынай (ジョンカイ, маці), яна адразу перасяляецца на хутар. І нічога не мяняе той факт, што яе схарон не ўскрай лесу і поля, а ў гародскім гмаху. Хутар – гэта не форма і лад жыцця, а немагчымасць адэkvатна жыць у свеце, які мужчыны стварылі ўпору сабе.

У гэтым сэнсе літаратурны свет не нашмат розніцца ад сацыяльнага. Ён гэтаксама выштукаваны мужчынамі пад уласную задачу. Па вялікім рахунку, у гульні мужчынаў на літаратурным полі для жанчынаў месца адно на трывунах, – але ў XX стагоддзі яны пакрысе началі з'яўляцца і на арэне. Дарэчы, мужчыны не лішне працівіліся назоле, бо ў жанчынаў усё роўна не было іншага выйсця, як гуляць па іхніх правілах, а значыць – заўсёды прайграваць...

І дасюль жанчыны гуляюць і не на сваім полі, і не ў сваю гульню. З гэтага ў супольным літаратурным працэсе кожная з іх як бы сама па сабе. І хаця жанчынаў згадваюць у агульных пераліках ці крытычных аглядах, гуртуюць з усімі разам пад адну вокладку ў даведніках ды энцыклапедыях, але насамрэч яны застаюцца ўроссып самі паміж сабой і яшчэ далей – паміж астатніх.

Хутаранкі. Заўсёды сам-насам, у адзіноце.

Адзіnota – імя і нашай герайні, а Валянціна Аксак – гэта адно яе псеўданім.

Толькі не зважайце мне, што паэт па азначэнні адзінотнік, тым болей, калі ён – жанчына. Я тут пра нешта зусім не тое, а менавіта пра адзіноту, якая не можа быць чымсьці яшчэ, акрамя як сабой. Бо сапраўдная адзінота – гэта не тады, калі ты самотны сярод іншых, а калі нікога іншага няма і быць не можа.

Усе жанчыны – гэта адна жанчына. І ніколі іх болей не было, нікога – акрамя першай. З гэтай яе анталагічнай адзінкавасці, толькі жанчынай і прыадкрываецца быццё ў ягонай сутве, якую мужчыны ў сваёй экзістэнцыійнай множнасці могуць хіба што памысліць, але ніяк асягаць...

Дык вось, не спрэс, не заўсёды, але ёсць, што ў творчым парыванні Валянціна Аксак апускаеца (правальваеца) глыбей за самую сябе – у ту ю анталагічную адзіноту, што суседзіць з быццём як такім. Прынамсі, менавіта там я апынаюся, калі патрапляю ў прастору яе *быцціных* вершаў, дзе адбываеца нешта большае за стракатую мільтугню як паўсядзённых, так і гістарычных справаў.

«Не адгукайся душа на падзеі», – гэтыя слова, вымаўленыя паэткай трохі дзеля іншага кантэксту, здаеца, пасуоць і да нашай гаворкі. Падзейная фанабэрыйстасць знадворкавага свету чужая таму быццінаму ладу, якому ўнутрана падпарафированае жыццё Адзіноты ў сваім засценку.

Ніякая рэвалюцыя, ніякая тэхнагенная катастрофа не змяняюць гэтак свет, як вясна (ці восень). У адначассе лагодна перайначаецца увесь аштар ад края да края – вось цуд, якому няма роўных («Юр’я», «Багач», «Шчадрэц», «Успенне», «Бабіна лета», «Троіца»...).

Коліс я публічна назваў паэзію Валянціны Аксак паганскаі, абмінуўшы ўвагай безліч пазнакаў і атрыбутаў хрысціянскага падання, якімі шчодра абмаляваныя яе вершы. Паразумеемся: рэч зусім не ў тым, што веры паэткі не стае шчырасці (пра гэта няма пытання), а ў тым, што для яе паэзіі вызначальным момантам ёсць судакрананне з уласна быццём, якое і за тысячы гадоў да Хрыстова прышэсця жыццядайна акрэслівала прастору адбывання быцця чалавекам. І толькі потым, значна пазней, з’явіўся Хрыстос як спосаб аптымізацыі жаху небыцця, які пакрысе сваімі казаннямі звабіў паганца пайсці за Ім у накірунку вечнага жыцця.

У пэўным сэнсе паэзія Валянціны Аксак і ёсць гісторыяй паганскаі чалавека, якому спаквала адкрылася ўся вусціш нябыту і які з гэтага навярнуўся ў ратаўнічую веру, але і свайго паганства не ўсхапіўся цурацца.

Зрэшты, праблемы веравызнання паэткі – гэта яе ўласныя праблемы. Нас жа цікавіць нешта зусім іншае, а менавіта скрыжаванне анталагічнага непакою і экзістэнцыійнай вярэды, дзе мы раз-пораз і знаходзім Адзіноту ў ядвабнай сукні. Пра першую (у абодвух сэнсах) ростань трохі ўжо казалася, цяпер пра другую (упоперак, але таксама ў абодвух сэнсах).

Ясная рэч, што жанчына – гэта яшчэ і жанчына. У сваёй закальцаванай адзіноце яна не толькі персаніфікуе быццё, але і жыве чалавекам сярод людзей. І хутар ад звабы «людскасцю» жанчыну не

ратуе -- хіба адно манастыр. Ну дый дзякаваць Богу, што яна не там, бо каму ад ейнай «аскезы» радасць?

Але праблема спакусы «людскасцю» паўстае куды больш складанай, калі йдзеца пра паэта. І якраз для паэзіі нашай герайні (натуральна, у кагосьці яшчэ ўсё іначай) гэтая праблема ці не найбольш, даруйце за таўталогію, праблематычная.

Вышэй я казаў, што ў Валянціны Аксак ёсьць рэдкі паэтычны дар правальвацца скрозь сябе (гэта значыць – праз людскае) у гармонію і лад пракаветнага. Толькі яна гэтым дарам (ці ён ёю?) карыстаецца далёка не спрэс. І тады мы чытаем вершы жанчыны пра жанчыну з наканаваным наборам драмаў: каханне, зрада, сям'я, дзецы, муж, вандроўкі, сустрэчы, расстанні...

Удакладнім: гаворка не вядзеца пра сюжэты і канфлікты як такія (тут выбар хоць для каго і заўсёды стандартны), а пра тое, чым яны пакліканыя ў тэкст – звабай напісаць сябе і пра сябе ці моўчай быцця?..

– А ну вас, – злуецца паэтка, – устыла быць адбіткам чортведама якога там быцця-шмацця, хачу сама на сябе паглядзеца ў люстэрка паэзii!

– І што ты там убачыш? – тады груба гытаюся я (сябрам так можна).

Глупства кажуць, калі кажуць, што няма жаночай і мужчынскай паэзii, а ёсьць толькі добрая і благая (ці нешта падобнае). На жаль, і самыя дасціпныя з жанчынаў часам забываюцца, на якім полі яны гуляюць і па чыліх правілах, і пачынаюць думаць, што яны, гэтаксама як і мужчыны, уяўляюць з сябе экзістэнцыйную множнасць, а значыць падобна мужчынам могуць у адначассе быць і аб'ектам і суб'ектам літаратурнай гульні; іншымі словамі, пісаць сябе і пра сябе і з гэтага мець адметны эстэтычны плён.

Паўтаруся: усе жанчыны – гэта адна жанчына, а значыць і ніякай экзістэнцыйнай множнасці. Адпаведна, і ніякай карысці (прынамсі, эўрыстычнай) з углядвання ў люстэрка на сцяне ці ў душы... З гэтага і наступная максіма: жанчына, не набліжайся залішне блізка да самой сябе – там нікога няма. І тады, каб не пералякацца глухой пустаты, давядзеца хуценька запаўняць сваю адсутнасць чымсьці ці кімсьці іншым.

Гэтак будзе, але потым, у хвіліну адхлання, не пазбегнуць верша:

Прабіваюся па калдобінах  
разнабойнае рытмікі нечае,  
ніяк на сваю не патраплю.  
Няўжо так уборыста  
узараныя гоні  
тутэйшага красамоўства,  
што дзеля маёе разоры  
папару не ацалела.

Тут усё праўда і ўсё няпраўда. Але каб доўга не разблытваць. дзе тое, а дзе гэтае, скажу папросту: не варта лезці на чужое поле, калі маеш сваё. (Хіба толькі каб паласавацца струкамі гароху ці назбіраць васількоў

у гліняны збан на пісьмовым стале.) А менавіта – не трэба ўцякаць ад наканавання анталагічнай Адзіноты, якая толькі і суседзіць з быццём і якую мужчыны ў сваёй экзістэнцыйнай множнасці могуць адно разбэрсаць, але ніколі асягнуць.

Усё менш сябе, усё больш быцця. Гэта цяжкі шлях, бо гэта шлях у страту персанальнай самасці. Але хто калі казаў, што жыць лёгка? Асабліва паэт! Тым болей, калі ён мае дар вымыкаць з патаемнага ў непатаемнае шолахі тых сутваў, што нітуюць між сабой усё існае. Дарэчы, – і Адзіноту з ядвабам таксама.

## ЦЕЛА ЯК ТЭКСТ

(Юрась Барысевіч)

Чытач, які цікавіцца сучасным айчынным мысленнем, абазнаны ў творчасці Юрася Барысевіча. Але, мяркуючы па выказваннях, многія ўспрымаюць яго тэксты, так бы мовіць, неадэкватна. Гэтае маё назіранне аднолькава тычыцца як апалахетаў аўтара, так і ягоных крытыкаў.

Было б залішне адважным казаць, што я сам напэўна ведаю, як кожнаму іншаму трэба чытаць тэксты Юрася Барысевіча. Але мне здаецца, што я ведаю, як іх не трэба чытаць.

Найперш іх не трэба чытаць паныла. Панылым людзям я б увогуле не раіў іх адгортваць. Рэч у тым, што панылы чалавек ставіцца да кожнага прамоўленага слова сур'ёзна, як да правілаў дарожнага руху. А ў Юрася Барысевіча слова і думкі ці то няправільныя, ці то несур'ёзныя. Горш за тое: у яго немагчыма зразумець, якія з іх сур'ёзныя, але няправільныя, а якія правільныя, але несур'ёзныя. І таму ніколі невядома, дзе тут што прамаўляеца напраўду, а дзе – з ледзьве ўтоенным прысмехам.

Што і казаць, аўтар валодае адмысловым і вытанчаным гумарам – які, між іншым, ніколі не пераходзіць у іронію, – аднак калі вы паверыце ў гэты гумар як у асноўны замест ягоных тэкстаў, то, бадай, памыліцесь ў сваім посмеху, раўнуючы як панылы чытач у сваёй паныласці.

Дык што такое тэксты Юрася Барысевіча, калі яны напісаны як быццам і не з сур'ёзам, але і не як забаўка? Асабіста я схільны лічыць іх інтэлектуальнай гульнёй.

Гульня – гэта тое месца, дзе забава і сур'ёз зблытаўваюцца настолькі, што губляюць свае ўласныя сэнсы, але тут яны зблытаўваюцца не дзеля самой блытаўніны, а з патрэбы стварыць і выявіць нейкае іншае значэнне, якое можна зразумець толькі непасрэдна з кантэксту гульні і ні праз што яшчэ, акрамя як праз тыя правілы, якія гульня сама абірае для сваіх мэтаў. Вось чаму, каб адэкватна ўспрымаць тэксты Юрась Барысевіча, мы найперш мусім зразумець і прыняць тыя правілы, па якіх ён будзе сваю інтэлектуальную гульню і гуляе ў яе сам-насам.

Прамовіўшы слова «гульня», мне цяпера лягчэй будзе вымавіць слова «постмадэрн», якое я б ававязкова прамінуў – паколькі яно не зусім даспадобы Юрасю Барысевічу, – каб гэта хоць як уяўлялася магчымым.

Але абмінуць постмадэрн ніяк не выпадае, бо я не ведаю сёння ў беларускай літаратуры нікога, чыя творчасць у такой жа меры адпавядала б філософіі, эстэтыцы ды практыцы постмадэрну. Гульня, дэканструкцыя, цытаванне, іронія, эпатаж, таўталогія, правакацыя, калаж і г.д. і да т.п. – перад намі, як у падручніку, увесь асноўны набор начыння практыкі постмадэрновага пісьма.

Постмадэрн мне бачыцца настолькі тоесным творчай канстытуцыі Юрася Барысевіча (ці наадварот), што я нават не ўпэўнены, ці змог бы ён рэалізавацца адпаведна свайму таленту ў іншую ад постмадэрновай эстэтычную эпоху. Але ў звязку з tym, што яго тэксты, лічы, цалкам знаходзяць сябе ў полі тэорыі і практыкі постмадэрну, яны відавочна канфліктуюць з традыцыйным (паныльым) уяўленнем пра тэкст. Бадай, адсюль і многія з тых непаразуменняў, якія ўзнікаюць пасля сустрэчы з імі традыцыйнага чытача. Адно з найбольыш распаўсядженых канцуецца абвінавачваннем аўтара ў злоўжыванні цытатамі. Мне нават даводзілася чуць (ды нешта падобнае прагучала ўжо і публічна), што тэксты Юрася Барысевіча, асабліва рання – гэта ўсяго толькі зборнікі цытат, дзе ўласна аўтарскія абзацы ўяўляюць з сябе адно своеасаблівія інтэрпрэтацыйныя масткі ад цытаты да цытаты, ад аднаго агульнага месца да другога. Напэўна, найпрасцей было б запярэчыць (папярэдне яшчэ раз нагадаўшы: цытаванне – адзін з базавых прыёмаў эстэтыкі постмадэрну), што ўсё якраз наадварот: агульныя месцы цытат – гэта толькі масткі, якія Юрась перакідае ад адной арыгінальнай інтэрпрэтацыі да другой. Але такі механічны «кульбіт» мала што патлумачыць нам у стылі пісьма аўтара.

Мы ўсе мыслім і, адпаведна, пішам цытатамі літаратурных папярэднікаў, толькі ў адных гэтае цытаванне ўтоенае і ад сябе, і ад іншых, а ў другіх яно фармальна аддзеленое ад уласных інтэрпрэтацый, як у люстэрку аддзелены адбітак ад выявы. (Кожны раз, калі я зазіраю ў люстэрка, я цытую самога сябе.)

Між іншым, актыўнае выкарыстанне «адкрытых» цытат не ёсць вынаходніцтвам постмадэрну. Згадаем хаця б трактаты Эразма Ратэрдамскага, эсэ Мішэля Мантэні ці японскую літаратуру сярэднявечча, дзе «адкрытае» цытаванне было абавязковым элементам стылю, хаця зусім неабавязковым лічылася спасылацца на аўтараў цытат.

Але як бы там ні было раней і як яно ні ёсць цяпер, ва ўсялякім разе трэба быць дастаткова ўпэўненым у вартасці свайго ўласнага рэфлексавання, каб выставіць насупраць цытаты сваю інтэрпрэтацыю яе і ў гэтым двубоі выйграць, перамагчы, гэта значыць надаць інтэрпрэтацыі кшталт большай адметнасці, чым мае сама цытата, – адным словам, зрабіць інтэрпрэтацыю больш цытатай за саму цытату... Як на маё разуменне, дык ў Юрася Барысевіча падобнае раз-пораз атрымліваецца. Але мы зноў спросцім сітуацыю, калі вызначым стыль яго пісьма як «войну цытат». Ён не ваюе з цытатай, ён улучае яе ў скажоны «шызапісьмом» кантекст у якасці непераможнага аргумента на карысць рэальнай сапраўднасці свайго ірэальнага (іначай – віртуальнага) відзежу свету.

«Самыя начытанныя органы сёння – гэта вочы і вуши. Але, я мяркую, на службу літаратуры можна паставіць усе пачуццёвыя органы, якія маюцца ў нашым целе. Трэба напісаць што-небудзь для чытання языком – напрыклад, салодкай лініяй на гаркавым полі. У гэтым выпадку нам удалося б здзейсніць сапраўдную «асалоду ад тэксту», пра якую казаў Ралан Барт».

Пэўна, нават у жахлівым сне Ралан Барт не мог уяўіць сабе, што нехта яго тэзу аб страchanай «асалодзе ад тэксту» злучыць з лізаннем языком нейкай салодкай фарбай намаляваных літар. Але гэтаксама, як з Бартам, Юрась Барысевіч абыходзіцца з усімі, каго цытуе. Калі б усялякія геніі ды класікі розных эпох ведалі, у якія канцэкт уключае іхняе «бессмяроцце» беларускі аўтар і як ён там гэтае бессмяроцце інтэрпрэтует, дык яны круціліся б у сваіх пахавальнях, як вужакі на вуголлях. (Зрэшты, гэта ім наўрад ці зашкодзіла б, бо ад непарушнага ляжання на целе выгніваюць пролежні, нават калі гэта ўжо адно інфэрнальнае цела.)

Уласна за ўсімі папярэднімі развагамі пра інтэрпрэтацыю і цытаванне тоілася жаданне зразумець, як з другасных па азначэнні прыёмаў узнік феномен адметнага, болей за тое, унікальнага ў беларускай літаратуре стылю мыслення і пісьма. Унікальнага настолькі, што самі тэксты Юрася Барысевіча амаль не падлягаюць выняткаму цытаванию, бо разам з цытатай немагчыма прыхапіць увесь той выключна адмысловы канцэкт (да таго ж настоены на датклівым прысмеху), які атуляў цытату ў аўтэнтычным асяродку і толькі гэтым атуленнем ствараў феномен яе сапраўднай вартасці...

Кожная цытата – гэта паўза ў тэксле, а калі паўзаў (цытатаў) шмат, дык яны настолькі запавольваюць рух тэксту, што гэтаму руху бліжэй вяртацца, чым перасоўвацца наперад, але яшчэ ямчэй яму адно «перамінацца» з нагі на нагу, імітуючы дынаміку, як гэта робіць чарга.

Так, да вызначэння кампазіцыйнай характарыстыкі стылю Барысевіча вельмі падыходзіць метафора *чаргі*, на якой ён пэўна ж невыпадкова збудаваў адзін са сваіх «праграмных» тэкстаў з адпаведнай назвай.

Чарга рухаецца, як стаіць, стаіць, як рухаецца. Яна таўталагічная па сваёй сутнасці, бо не мае сюжэта.

Каб пераадолець таўталагічнасць чаргі, трэба з яе выйсці ў нейкі сюжэт, але аўтар не робіць гэтага. Чаму? Не ведаю. Можа таму, што сюжэт – гэта таксама не выйсце з чаргі, а толькі ілюзія выйсця. Існае і быццё ў сваім цэлым па азначэнні статычныя, і анталагічнасць гэтай статыкі не можа пераадолець ніякі сюжэт... Таму чарга са сваёй паўнаты нічога не тлумачыць, а толькі ўвесь час таўталагічна ператлумачвае самую сябе.

Пэўную статыку свайго пісьма як цэлага Юрась Барысевіч з поспехам кампенсуе дынамікай кожнага лакальнага моманту. Радыкалізм інтэлектуальных калізій, якія стварае аўтар ва ўсялякім апрычоным месцы тэксту, здаецца, не ведае ні спачыну, ні межаў. Магчыма, найбольш выразна гэта выявілася ў серыі эсэ, паяднаных ідэй татальнай літаратурызацыі ўсяго існага.

Чалавек – гэта аловак, які піша мастацкі тэкст на белым аркушы быцця. Піша ўсімі органамі свайго цела, піша ўсім сваім целам, піша на

ўсім, што існуе, гэта значыць і на сваім целе, на ўсіх яго органах, і не толькі на тых, што вытыркаюцца вонкі, але і на тых, што хаваюцца ўнутры. Юрась Барысевіч прапаноўвае абкремзаць радкамі з літараў не толькі паперу, платы, сцены, але і лекавыя пігулкі, каўбасы, кветкі, зататуяваць усё, што хоць на імгненне займелася форму, – нават хвалі. Карацей кажучы, усё, што існуе як форма, мусіць быць ператворана ў своеасаблівы аркуш, на якім рэкламуецца той ці іншы літаратурны тэкст. Такім радыкальным чынам аўтар прапануе нам усім разам перарабіць чалавека і чалавечтва з вытворцы і спажыўца быцця на творцу і спажыўца літаратуры...

Не, гэта не шызафрэнія (Юрась Барысевіч – аўтар канцэпцыі «шизарэалізму»), гэта – вербалная паранойя...

Вось чаму я яшчэ раз папярэджваю аматараў панылых тэкстаў – не тлуміце сабе галаву і не звяртайце ўвагі на тэксты гэтага аўтара. Нічым добрым для вас гэтая чытанка не абернецца... А ўсіх астатніх заклікаю чытаць Юрася Барысевіча, як гуляць – у футбол, шахматы, лайнс... Ува што заўгодна. Но сутнасць гульні не ў тым, як і ўва што гуляць, і нават не ў тым, каб выйграваць. Сутнасць гульні ў тым, каб атрымліваць асалоду. У выпадку з гульней “у Барысевіча” – інтэлектуальную асалоду.

## ВЕРАШЧАКА З ЯЙКАЎ КЛЁКАТАМУСА

(Зміцер Вішнёў)

Зміцер Вішнёў бачыць вушамі, а вачыма чуе. Я не ведаю, як гэткае магчыма, але калі такі чалавек крэмзает вершы, дык найлепей іх разумеюць кожаны, лакатары і глухія. (Дзеля апошніх паэт дадатна бразгаў у бляшаны тазік, пакуль не ўсвядоміў, што грукату ў ягоных вершах і без таго даволі.) Між іншым, абнармаваны чытак таксама можа нешта ўцяміць у «вішнёвых» крэмзах, калі залепіць вушки воскам, а вочы засціць чорнымі акулярамі. Я пра гэта кажу з асабістага досведу, бо нашу чорныя акуляры блізу трывіцаў гадоў і маю вушки, якія амаль нічога не чуюць, акрамя моўчи быцця ўва мне самім... Мяркую, што менавіта з гэтага ў мяне ніколі не было алергіі на семантычна разбалансаваную паэзію Зміцера Вішнёва, паколькі загерметызаваны ва ўласнай самасці заўсёды здольны перакулюцца праз высупу знадворковага свету ў хай сабе і нязвыклую, але тоесную яму герметычнасць іншага...

Мне бадзёра і весела ў размаітым вадаспадзе каляровых словаў, у як бы бязладнай какафоніі пляскастых гукаў, у тэатральнай буфанадзе гіпертрафаваных жэстаў ды ўчынкаў – ва ўсім тым, з чаго сфармаваны творчы дыскурс былога начштаба Бум-Бам-Літа. Падобна, што паэтычнае пісьмо Зміцера Вішнёва неўпрыкмет для яго самога скалькованае з маўлення немаўляці (дазволім сабе гэтыя каламбурысты аксюмарон ці аксюмароністы каламбур), якое зважае не на сэнсавыя структуры мовы, а найперш на фанетычныя суладдзі і тоеснасці гукаў гульні сам-насам з вялікай моўчай. Такі тып пісьма нагружаем фанетычнае вымярэнне вербалнага дыскурсу абсолютнай

каштоўнасцю, якой падпараткаваныя ўсе іншыя вымеры, у тым ліку – намінатыўныя і сэнсавыя. Тут слова і словазлучэнні істотныя ўласнай самасцю, а не тым, што і пра што яны сведчаць. Гэта адмысловая канферэнцыя гукаў, арганізаваная ў агульнае цэлае праз разнастайныя асацыятыўныя механізмы, але не семантычнага, а фанетычнага мыслення.

Што да сэнсавай семантыкі, дык перад намі прыклад татальнай дэканструкцыі ўсіх яе іерархічных структураў. У Зміцера Вішнёва слова пазбаўлене свайго граматычна і лексічна ўнармаванага атачэння, праз якое яно толькі і набывала функцыю презентанта пэўнага сэнсу. Страціўши іерархічна арганізаваную «світу», слова апынулася ў семантычнай адзіноце і цяпер мусіць выступаць не ад імя нейкага сэнсу, а толькі ад свайго ўласнага фанетычнага імя. Аднак апошняе зусім не азначае, што ў Зміцера Вішнёва за вэрхалістым тарабарствам паскіданых у тэксты лексемаў – спрэс экзістэнцыйны вакуум. Гэта не так – калі добра ўгледзецца, дык пад засенню вадаспада з феерычных хваласпеваў і гіпертрафаваных жэстаў няцяжка заўважыць увесь спектр праблематыкі, натуральний для ўсялякага маладога чалавека (ад кахання да палітычнага супраціву і духоўнага бунту). Іншая рэч, што традыцыйная сістэмная мова ўжо не задавальняе Зміцера Вішнёва, верагодна найперш з прычыны ейнай няздольнасці не толькі развязваць гэтую праблему адэкватна запатрабаванням паэтычнага мыслення эпохі постмадэрну, але хаця б заўважаць іх і актуальна фармуляваць. Адсюль старая мова мусіць быць разбуранай, дэканструйванай, перайначанай незалежна ад таго, ці магчыма будзе на гэтых руінах збудаваць новае і больш дасканалае вербальнае цэлае.

Зрэшты, я не думаю, што не-сістэмнае і фармальна алгічнае паэтычнае маўленне Зміцера Вішнёва ёсьць плёнам яго тэарэтычных развагаў над праблемамі крызісу традыцыйной мовы. Зусім верагодна, што ён і ўвогуле пра гэтую праблемы нічога не ведае, а піша гэтак, як піша, таму, што мае адмысловую фізілагічную канстытуцыю, у якой функцыі вачэй і вушэй, далікатна кажучы, трохі пераблытаныя.

Дарэчы, у звязку з нелінейнай паэтыкай Зміцера Вішнёва мяне досыць доўга турбавала, бадай, толькі адно пытанне: яна натуральная ягонай творчай экзістэнцыі ці свядома выштукованая з узгляду на традыцыю негатыўна-канструктыўісцкай паэтычнай плыні, так плённа распачатай калісьці «да даістамі», а сёння паноўна дамінуючай ва ўсёй еўрапейскай літаратуры? І рэч не ў тым, што «свядома выштукованая» – гэта дрэнна, а «натуральная» – добра; я не належу да апалаґетаў «натуральнасці» і не нагружаю яе спрэс станоўчым значэннем, бо ў свеце, дзе чалавек майструе ўжо нават хмары, няма нічога больш штучнага за «натуральнае». Але ад адказу на гэтае пытанне залежала, у сістэме якіх каардынатаў будзе карэктным падшукваць месца ягонай паэзіі. І толькі рыхтуючы да друку кнігу «Тамбурны маскіт», я канчаткова ўпэўніўся, што Зміцер Вішнёў стылёва цэласны і арганічны як іманентнаму сюжэту ўласнага бытавання, так і трансцендэнтнай фабуле таямнічага кону.

Гэты факт экзістэнцыйной арганічнасці паэтыкі Зміцера Вішнёва, якой цэласна ахоплены ўвесь ягоны творчы дыскурс (акрамя вершаў – проза, драматычныя практикаванні, перформансы, жывапіс), не ёсьць

сам з сябе «знакам якасці», але якраз згаданы вышэй момант «натуральнасці» дае падставы меркаваць, што праз яго паэзію ў нашай літаратуры натуральна адбыўся яшчэ адзін зрух у бок яе збліжанаасці з сучасным дыскурсам еўрапейскай вербалънасці.

Было б скрайне некарэктна звязваць гэты канцэптуальны зрух толькі (ці найперш) з творчасцю аднаго Зміцера Вішнёва. Сярэдзіна дзевяностых гадоў выявіла цэлую плойму прынамсі не менш таленавітых літаратараў (ладная частка згуртавалася пад сцягам Бум-Бам-Літа), амаль кожны з якіх патэнцыйна здольны прэтэндаваць на ролю знакавай фігуры ў акцыі постмадэрновага прарыву скрозь татальну аблогу ўжо архаічнай на той час традыцыйнай беларускай літаратуры. Але, з майго гледзішча, наскрозь эгацэнтрычная кніга Зміцера Вішнёва «Тамбурны маскіт», ва ўсялякім сваім фрагменце скіраваная на высоўванне персоны аўтара паперад усяго і ўсіх, як гэта ні парадаксальна, пакуль найлепей презентуе агульны дыскурс татальных пераменаў той (гэтай) пары. І якраз найперш – агульны дыскурс, а ўжо потым – самую сябе і свайго экспэнтрычнага наратара.

Верагодна, гэткі эффект, бадай нечаканы і для самога паэта, з'явіўся з таго, што Зміцер Вішнёў быў адным з самых актыўных ініцыятараў ды арганізатораў супольнага постмадэрновага прарыву сярэдзіны дзевяностых, і тое мінулае, як бы цяпер ён ні намагаўся прыватызаваць уласны плён у агульнай працы, татальная пануе над усімі творчымі ініцыяцыямі паўз эгаістычную волю самога аўтара. Гэта па-першае. А па-другое, эффект кнігі як презентанта дыскурсу радыкальных пераменаў стварае яе шматжанравая структура (паэзія, проза, перформансы, дзённікавыя запісы, фотаздымкі, малюнкі), з чаго перад намі аб'ёмна паўстае калаж феерычнага часу на персанальным фоне зануранага ў сваё амбітнае «эга» клёкатамуса, што ў адзіноце гатуе сам для сябе верашчаку з размаітых яек, якія ён кагадзе намаляваў на шматку абадранай шпалеры.

Таму на развітанне мне нічога іншага не застаецца, акрамя як пажадаць:

– Смачна есці!

## КОЛЬКІ СЛОВАЎ НАЎЗБОЧ «ДАМАВІКАМЭРОНА

(Адам Глобус)

Самая вялікая каштоўнасць, якая ёсць у чалавеку, – гэта тая жывёліна, што жыве ў ім... Прыйнамсі, яшчэ жыве.

Раней гэтая жывёліна занімала амаль напоўніцу ўсяго чалавека, але тысячагоддзі цывілізацыйнага перафарматавання “эга” неўпрыкмет адсунулі яе ў самы ягоны под, загналі ў сутарэнні чэрыва і краёвую плоць. Яшчэ трохі, і ёй не застанецца месца і там, у рэзервацыі краеня.

Як ужл казалася, калісьці гэтай жывёліны ў чалавеку было шмат, а чалавека зусім мала. Маленькаму чалавеку было няўтульна ў вялікім целе жывёлы, і яму тады вельмі хацелася чалавечага, як мага болей чалавечага...

Спакваля чалавек атрымаў тое, чаго яму так моцна жадалася, але за жаданым не заўважыў, што разам з тым ён страціў. А страціў ён тую магутную жывёліну, якая несла яго скрэзъ тысячагоддзі небыцца ва ўсё новае быццё.

Хто панясе чалавека далей ужо скрэзъ іншыя тысячагоддзі? Тое распешчанае выгодамі цывілізацыі зверанятка, што яшчэ неяк знаходзіць сабе месца ў чалавеку? Але калі не яно, дык і нішто іншае. Вось чаму нават гэтае анемічнае зверанё цяпер пачынае выяўляцца для чалавека большай каштоўнасцю, чым усё ўласна чалавече, усё створанае гэтымі гамерамі, рэмбрантамі, бетховенамі, эдысонамі, эйнштэйнамі...

\* \* \*

Я не ведаю, чаму не пра што яшчэ, а менавіта пра жывёльнасць чалавека як пра абсолютную для яго каштоўнасць падумалася мне, калі я прагарнуў апошнюю старонку «Дамавікамэрона» і выйшаў на гаўбец, каб пацешыцца з вялізной калматай хмары, якую пярун гнаў у бок майго жытла.

Пэўна, Адам Глобус, складаючы свае брутальныя навэлкі, меў на мэце што заўгодна, толькі не апалагетыку «скаціны», і тым не менш я, трохі адсланіўшыся ад тэкстаў, думаў не пра тое «нізкае», што татальна апанавала простору двух «Дамавікамэронаў», а, наадварот, пра нешта «высокое», пра нешта значна вышэйшае і за Платонавы вершны эйдас эйдасаў – Дабро, і за Плоцінава ўсюдыснае Адзінае, і за Хрыстовую неабсяжную Любоў, – і гэтае нешта больш высокое за ўсё вышыннае месцілася не дзесьці наверсе ўсяго існага, не ў нейкай абсолютнай чысціні ды цноце ідэальнага, а ў самым нізе, хавалася за брудам, гноем, смуродам, быццам бы нават правакуючы для сітуацыю табу, як самую надзейную хованку для самага каштоўнага скарба чалавека...

Гэтае «нешта больш высокое за ўсё вышыннае» розныя людзі называлі па-разнаму: Шапэнгайэр – воляй да жыцця, Ніцшэ – воляй да панавання, Фрэйд – лібіда, Гайдэгер – воляй да волі, Дэлэз і Гватары – машынай жаданняў... Але як бы хто ні называў тое, што ляжыць у аснове жывога жыцця і ўвесь час рухае яго, найлепей выяўляе сутнасць гэтага руху мужчыны, які гвалціць жанчыну. Менавіта гвалціць – не просіць яе, не ўлашчвае, а бярэ сам; бярэ жорстка, бязлітасна, магчыма, нават без асаблівай асалоды, а толькі таму, што так трэба.

Вось пра гэтае «так трэба» я і думаў, углядаючыся ў расцярэбленую сечкамі бліскавіцаў хмару і разважаючы, што хаця кожная са ста дваццаці дзвюх навэлаў падвоенага «Дамавікамэрона» мае свайго «персанальнага» героя, але па сутнасці герой тут адзін: гэта выпацканая ў сперме і экспрэментах магутная жывёліна з цягліцаў ды хэнці, якая бязлітасна, жорстка і, калі заўгодна, абыякава сто дваццаць два разы гвалціць адну і туую самую жанчыну (нават калі па сюжэту і не гвалціць, і не жанчыну...) толькі таму, што так трэба, што гэтага перманентнага гвалту патрабуе нешта больш значнае і магутнае і за Дабро Платона, і за Любоў Хрыста...

\* \* \*

Чалавек – гэта толькі дадатак да свайго чэлеса.

Чэлес (у стане эрэкцыі) – тая дамінанта, якая вызначае каардынаты ўласна чалавека і арганізуе яго ў пэўную падзею быцця.

Пра сваю ролю як дадатку да чэлеса чалавек даведаўся даўно, аднак гэтае веданне яму настолькі было не даспадобы, што ён яго не толькі затабуяваў, але на гэтае табу яшчэ панаскідаў безліч адмысловых міфаў і самых розных прыгожых словаў (кшталту «эрас», «любоў», «каханне» і да т. п.) ды іншых вытанчаных прыдумак, каб толькі ніхто і ніколі не даведаўся праўды. А калі ў гэтым цвілым рыззі і спарахнелым ламачы нехта наважваўся поркацца, каб паціавіцца, што там спадыходу, дык адразу ўсчынаўся несусветны гвалт: не руш святыні. І так было пакуль не знайшоўся чалавек, абыякавы да ляманту. Звалі таго чалавека Зігмунд Фрэйд. «Гэтыя любоўныя інстынкты называюцца ў псіхааналізе а *potiori* і па сутнасці з'яўляюцца сексуальнымі памкненнямі. Большая частка інтэлігенцыі ўспрыняла гэтае найменне як абрэзу і адплаціла за гэта тым, што папракнула псіхааналіз у пансексуалізме. Хто лічыць, што сексуальнасць утрымлівае ў сабе нешта абразлівае і прыніжаючае чалавечую прыроду, хай ужывае больш шляхетныя назовы: эрас і эротыка. Я мог бы сам гэта зрабіць ад самага пачатку і тады пазбег бы шматлікіх абвінавачванняў. Аднак я не хацеў гэтага, бо па магчымасці ўнікаў патурання ўласнай слабасці. Нельга наперад ведаць, куды завядзе гэты шлях: спярша саступаюць у адносінах словаў, а затым паступова і ў адносінах да сутнасці. Я не бачу якой-кольвек заслугі ў тым, каб саромеца сексуальнасці: грэцкае слова «эрас», якое павінна змякчыць сорам, у рэшце рэшт не што іншае, як пераклад слова «каханне»; і напрыканцы, «хто мае цярпенне чакаць, таму няма патрэбы ўлагоджваць».

Магчыма, некаму падасца, што гэтая вялікая цытата тут не зусім да месца, але мне яна вельмі патрэбная, і, пэўна, я нават не здолею скарыстацца ўсім яе патэнцыялам, каб больш выразна выказаць нешта для мяне істотнае ў гаворцы з нагоды «Дамавікамэрона» Адама Глобуса.

Каб напісаць «Дамавікамэрон», трэба не саромеца ляманту і быць абыякавым да енку абражаных. Гэта па-першае. Па-другое, у абсолютнай большасці навэлаў Глобус, гэтаксама як і Фрэйд, мог бы «змякчыць» нейкія слова, іншыя памяняць на больш «прыгожыя» ці абысціся эўфемізмамі, а лішнюю брутальнасць сітуацый загнаць у падтэкст, у класі ў шматзначныя паўзы, урэшце абмінуць, як абмінае «гэта» ўся беларуская літаратура спакон веку, і тады мы мелі б два зборнікі «звычайных» навэлаў. Але Адам Глобус не пайшоў гэтым шляхам, хаця пэўна ж зусім не таму, што ён, як і Фрэйд, прагнouй нічым не прыхарошнай ісціны (якая там «ісціна» ў літаратуры). Інтэнцыі да гранічнай сексуалізацыі «звычайных» навэлаў трэба шукаць у нечым іншым. У чым? Сам аўтар кажа, што яму хацелася, каб у беларускай літаратуре была хоць адна кніга, якую трэба хаваць ад дзяцей. Дарэчы, амаль усё, што піша Адам Глобус, яму ад некага даводзіцца хаваць: ад мамы – «Толькі не гавары маёй маме», ад суседзяў і сваякоў – «Койданава», ад дзяцей – «Дамавікамэрон»...

Тое, што хаваюць – даўжэй захоўваеца. Адно трэба мець цярпенне чакаць (яшчэ раз нагадаем Фрэйда: «...Хто мае цярпенне чакаць, таму няма патрэбы ўлагоджваць»). Дзеці вырастуць у дарослых, і ім абавязкова закарціць паглядзець, што ад іх хавалі бацькі? Паглядзяць і схаваюць ад сваіх дзяцей, каб тыя ў сваю чаргу некалі зрабілі тое самае... І так бясконца... Вось ён, літаратурны «перпетуум мобіле».

Магчыма, эфект кнігі на ўсе часы – гэта пабочны эфект, які ад пачатку не прадугледжваўся аўтарам, прынамсі – свядома. Але атрымалася, што атрымалася. Цяпер нават каб Адам Глобус сам захацеў схаваць «Дамавікамэрон» назаўсёды і ад усіх, гэта ўжо будзе немагчыма. Механізм «вечнага» рухавіка пачаў дзейнічаць...

\* \* \*

А яшчэ Адам Глобус сцвярджае, што «Дамавікамэрон» – нішто іншае, як антalogія сучаснага гарадскога фальклору, дзе аўтар выступае адно ў ролі збіральніка.

Адам Глобус фалькларыст – гэта выглядае спаважна і шляхетна. Толькі я ніколі не даваў веры дэкларацыям літаратару. Падобна, што і ў нашым выпадку Адам Глобус альбо містыфікуе нас, альбо проста падманвае – магчыма, разам з намі і самога сябе. Я ўжо не кажу пра тое, што ладная частка тэкстаў – гэта «звычайныя» навэлы, якія маглі быць уключаныя ў любы іншы зборнік (і, можа, найменш прыдатнае ім месца ў «Дамавікамэроне»). Але і фармальна як бы фальклорныя паданні ў пераважнай сваёй большасці выдуманыя аўтарам. Адам Глобус сам праектнае бюро і канвеер па вытворчасці брутальнага гарадскога фальклору. Некалькі лакальных сюжэтаў і герояў вуснапаэтычнай творчасці, якія беларуская вёска прыхапіла з сабой, калі пераехала ў горад, Адам Глобус разгарнуў у шырокую квазіфальклорную панараму, дзе месціцца мноства герояў, кожны з якіх ёсць альбо чарговым аўтарскім варыянтам традыцыйнага вобраза, альбо і ўвогуле «наватворам». Хаця зусім верагодна, што некаторыя з ягоных герояў спакваля пераселяцца са старонак «Дамавікамэрона» ў гарадскія сутарэнні і зажывуць там самастойным жыццём.

Але не адно мадэрнізацыяй пачварнага свету адметны праект Адама Глобуса. Ад традыцыйных легендаў і паданняў (між іншым, у аўтэнтыцыцы часам таксама дастаткова брутальных) і іх літаратурных версіфікацыяў (кшталту «Шляхціца Завальні») квазіфалькларыстыку Адама Глобуса гранічна адсланяе яе цялеснасць. Традыцыйныя здані і прывіды былі істотамі пераважна бясплоцевымі і таму ў большай меры тоесніліся з трансцендэнтна-інферналым, а не з сексуальнай-жыццядайным светам. Не так у Адама Глобуса: яго здані і прывіды – гэта кавалкі магутнай плоці сексуальнай машыны, якая здзяйсняе сексуальную волю быцця з нейкай нават гіпертрафаванай прагай, як быццам яны, героі ірэальнасці, спрабуюць кампенсаваць тое, што татальна страчвае герой сучаснай рэальнасці – жывёльнную прагу волі да панавання над жыццём.

\* \* \*

Адам Глобус увогуле па прыродзе свайго пісьма не эратычны (жаночы, цёплы, акварэльны, дыялагічны, пасіўны...), а сексуальны (мужчынскі, халодны, графічны, маналагічны, агрэсіўны...) пісьменнік. У «Дамавікамэроне» гэта бачна найболыш выразна.

Мужчына эратычны настолькі, наколькі эротыка дапамагае яму здзейсніцца сексуальна. Толькі герой Адама Глобуса амаль не мае патрэбы ў эратычным, паколькі ён мужчына ў абсолютным значэнні. Эратычныя гульні ён пакідае сексуальным недамеркам, а сам здзяйсняе сваю хэнць адкрыта, адразу і напоўніцу, бо воля да жыцця і панавання не мае патрэбы хавацца і не можа чакаць. Як сведчанне гэтаму той факт, што пераважная большасць навэлаў «Дамавікамэрона» арганізуецца голым сексуальным актам, нахабна вызваленым з-пад эратычнага покрыва таямнічасці (так вызываеца з-пад кожуха рухавік на дэмантраторыўным стэндзе).

Вызначыўшы за сутнасць героя яго агрэсіўную сексуальнасць, Адам Глобус вярнуў у кантэкст беларускай літаратуры мужчыну (а можа дакладней было б сказаць, што ён стварыў прэцэдэнт мужчыны ў беларускай літаратуре, бо ці быў увогуле ў нашай вечна румзаючай паэзіі і прозе мужчына?). І гэта не істотна, у чым (кім) ён персаналізуецца: зданях, пачварах ці досыць прыстойных эстэтах ды інтэлектуалах (між іншым, у Адама Глобуса нават «смерць – мужчына»).

Але падобна, што гэтая падзея нас не надта ўсцешыла. За апошнія стагоддзі мы настолькі прызычаіліся абыходзіцца без мужчыны, так налаўчыліся замяніць ягоную адсутнасць нейкім рамантычным сімулякрам, што гэты эгаістычна-жорсткі, прагматычна-бязлітасны, сексуальная-нахабны тып нас добра-такі напалохаў, бо мы калі і чакалі прышэсця на Беларусь Мужчыны, дык пэўна ж ён мроіўся нам зусім іншым. Беларускі мужчына мусіў быць большым прывідам за сам прывід, нечым накшталт ружовай аблачыны ў нагавіцах ад французскага куцюра, але з беларускім лэйблам на худым азадку.

\* \* \*

А можа, мы «Дамавікамэрон» не ад дзяцей хаваем, а ад саміх сябе, бо баймся даведацца, што не толькі смерць, а і жыццё – мужчына? І гэты мужчына-жыццё зусім не падобны на тыя здані і прывіды, сярод якіх нам так утульна было нэндзіцца жыццём і да якіх так соладка цяпер сыходзіць у невараць. Сыходзіць усім разам, усёй Беларуссю...

Пярун нарэшце прыгнаў хмару да майго гаўбца, але і тут, ужо ля самай зямлі, ён не стамляючыся раз-пораз успорваў яе цела бліскавіцамі маланак.

Пачынаўся дождж. Я зачыніў дзвёры на гаўбец.

## У ВАЙНЫ НЯМА АЙЧЫНЫ

(Сяргей Дубавец)

«Пасля ягонага (Максіма Гарэцкага – В.А.) расстрэлу цэлы перыяд беларуская літаратура хавалася на эміграцыі, да выдатных твораў якой наша крытыка толькі падступаеца. Нічога не вылушчыць з кніг Броўкі, Глебкі і нават яшчэ блізкіх Мележа і Танка... Там пайсюль ёсьць або няпраўда, або метастазы сатанізму...»

«Беларуская савецкая літаратура – гэта не раздзел беларускай літаратуры, а раздзел іншае дысцыпліны. Мы мусім не выбіраць, а зрабіць свой адзіны выбар».

Сяргей Дубавец, “Ружовы туман”

### 1. Цырк на дроце

Бадай, найбольш значнай і адметнай у старасвецкай беларускай літаратуре была палемічная літаратура. Мы ведаем шмат бліскучых палемістаў той пары, але іх прозвішчы я тут нагадваць не буду, бо далей гаворка пойдзе пераважна пра Сяргея Дубаўца, і з такога супастаўлення сяго-таго можа ахапіць непатрэбнае хваляванне.

Згадкай пра былое я толькі хацеў сказаць, што палемічны тып пісьма здавён вядомы на Беларусі, і ўжо даўно можна было б навучыцца адпаведнаму да яго стаўленню. Калі я чую пра палемічны тэкст, што ў гэтым месцы аўтар мае рацыю, а ў гэтым яе зусім не мае, дык мне робіцца няёмка за «крытыка».

Палемічны тэкст не можа «мець рацыю» (у сэнсе – быць «правільным»): як толькі палемічны тэкст набывае «правільныя» характеристыкі, дык адразу ператвараеца ў нешта іншае – навуковы артыкул, гістарычны дослед, сацыялагічную кампіляцыю, дыдактычную сентэнцыю і г.д.

У палемічным тэксце могуць (і мусяць) прысутнічаць «правільныя» факты, дакладныя лічбы, слушныя меркаванні, але ўсё гэта слушнае і «правільнае» або ўлучаеца ў «няправільны» кантэкст, або перакульваеца дагары нагамі ў самім сабе, альбо гіпербалізуеца да нейкай вычварнай меры. І ніяк інакш палемічны феномен не ўтвараеца, паколькі адзінае месца ягонага паўставання ляжыць у полі наўмыснай ці выпадковай памылкі, лагічнай супярэчнасці, паэтычнай гіпербалізацыі і да т.п. Чаму менавіта так? А таму, што ствараеца палемічны тэкст не дзеля высвялення ісціны (калі нават дзеля гэтага ён ствараеца), а, як і кожны мастацкі тэкст, дзеля падвышэння канцэнтрацыі адрэналіну ў крыві. Усё астатніе ў палемічным тэксце або другаснае, або выпадковае...

Палеміст – гэта трукач на дроце, далёка ўнізе пад якім стаіць зачарараваны натоўп.

Мне могуць заўважыць, што гэткім несамавітым парайнаннем я прыніжаю слынны жанр і тых шаноўных людзей, якія ў ім працавалі і працуяць. Рашуча не згодны. Канцэнтрацыя адрэналіну ў крыві абы ад чаго не падвышшаеца. Каб іншага хапанула за сэрца, трэба самому

добра напружыцца. Ды і абы-якімі фіглямі-міглямі людзей не завабіш кінуць свае пільныя справы і пазадзіраць галовы.

Аднак маё парайнанне палемічнай літаратуры з цыркам будзе няпоўным і недакладным, калі я не патлумачу, што адрознівае сапраўднага палеміста, якім ёсць Сяргей Дубавец, ад звычайнага цырковога трукача. Сапраўдны палеміст падчас свайго штукарства забывае, хто ён і дзеля чаго ён, і верыць, што ўсе мы, гэтаксама як ён, павінны хадзіць не па зямлі, а хістацца з нагі на нагу ля нябёсаў.

І гэта зусім нармальна, што ён так верыць. Ненармальная атрымліваецца тады, калі нехта з натоўпу дае веры і лезе да яго на дрот.

На дроце няма месца для дваіх...

Але апошняя штукарсты Сяргея Дубаўца (і асабліва эсэ «Ружовы туман») былі настолькі рызыкоўнымі і з гэтага так напампавалі мяне адрэналінам, што я забыўся на сваю абазнанасць у прыродзе палемічнага жанру і сам кінуўся да дроту. Толькі пакуль дабёг, амаль увесь адрэналін з мяне вытрася – ён увогуле доўга на адным месцы не трymаеца, – і я схамянуўся... Аднак назад вяртацца адразу не хацелася (навошта тады бёг), і я вырашыў: на дрот, натуральна, ужо не палезу, але пад дротам трохі паскачу.

## 2. Развітанне з Гайдэгерам, Дэрыда, Бум-Бам-Літам, постмадэрнам ды іншымі...

Але каб весці гаворку далей, мне патрэбная яшчэ адна прэмбула. Рэч у тым, што Сяргей Дубавец перадусім ідэолаг. Будзе відавочнай памылкай блытаць яго са звычайнымі публіцыстамі, якім усё роўна, з якой нагоды і з кім палемізаваць – абы натоўп задзіраў галовы.

Сяргей Дубавец як палеміст – трукач, але ён не фігляр. Задзіранне галоў для яго не ёсць самамэтай. Усе справы і тэксты Сяргея Дубаўца – гэта яго індывідуальны праект Беларусі, які ўяснаруч немагчыма реалізаваць, і таму даводзіцца клікаць людзей на дапамогу, інакш кажучы -- становіцца ідэолагам.

Пры жаданні антысавецкі радыкализм апошніх тэкстаў Сяргея Дубаўца можна лёгка патлумачыць тым, што сваім з'яўленнем яны звязаныя з радыёперадачай “Вострая Брама”, якую ён пачаў весці на a priori антыкамуністычнай радыёстанцыі «Свабода». Але я не думаю, што ў выпадку з Сяргеем Дубаўцом кан'юнктура кантэксту адыграла істотную ролю. Сяргей Дубавец сам з сябе – «Свабода». Мне здаецца, што маніфестацыі радыкальнага антыкамунізму ў Сяргея Дубаўца абумоўленыя не кантэкстам «Свабоды», а куды больш маштабнымі падзеямі – паўставаннем нацыяналізму і вяртаннем хрысціянства на Беларусь.

Няма ніякай бяды ў тым, што нацыяналізм і хрысціянства зноў спрабуюць атабарыцца на разлогах Айчыны. Але бяда ў тым, што яны правакуюць нас на панылы і бясплённы антыкамунізм, уцягваюць у багну супраціву найноўшаму мінуламу, і ад гэтага, падобна, сёння ўжо няма куды падзецца. Нікому...

Колькі год назад Аддрэй Федарэнка надрукаваў палемічны артыкул у «ЛіМе», дзе праз нелінейную апазіцыю «новыя» – «старыя» падзяліў усю

літаратуру на нехрысціянскую і хрысціянскую (адпаведна – і ўсіх літаратаў). Бадай, найбольш уразіла, што, згодна Андрэю Федарэнку, хрысціянская аўтары – гэта тыя, што друкуюцца ў «Полымі», «Маладосці», часткова – «ЛіМе», а нехрысціянская – у «ЗНО», «Нашай Ніве», «Калосьсях». Ад такога вынаходніцтва канцэнтрацыя адрэналіну ў крыві падскочыла фантастычна. Але калі да мяне пачалі звяртацца з прапановамі, каб надрукаваць у літаратурна-філасофскім сшытку «ЗНО» тэксты розных аўтараў, якія мерыліся давесці паспалітству ўсё, што думаюць з нагоды інтэлектуальнага прарыву Андрэя Федарэнкі, дык я адказваў прыкладна так: «Хлопцы, навошта нам марнаваць тэкставую простору і ўласны час? Нас чакае безліч усяго сапраўды вартага нашай увагі. Нам трэба заспеліць палеткі Айчыны інтэлектуальнымі плёнамі сучаснага ёўрапейскага мыслення, заманіфеставаць транслагізм, шызарэалізм, Бум-Бам-Літ, разгарнуць эстэтыку і філасофію постмадэрну, без якога Беларусь будзе заставацца на цэлую эпоху адслоненай ад сучаснага інтэлектуальнага жыцця... Адным словам, час нас кліча жыць наперад, а вы ўздумалі вярнуцца назад да архаікі дзіцячых гульняў у «свае» – «чужбы», «хрысціяністы» – «сatanісты».

Той выпадак мне адразу прыгадаўся, калі Сяргей Дубавец пачаў ідэалагічна дзяліць усю беларускую культуру на пагансскую і хрысціянскую (сімвалам першай ён абраў Курган Славы, сімвалам другой – Вострую Браму), а затым падступіўся да гэтай справы яшчэ больш ращуча і аб'явіў, што ўся савецкая літаратура пашкоджаная «*метастазамі сatanізму*» (курсіў мой. – В.А.).

Ад гэтай навіны, ад того, што Федарэнка вярнуўся да мяне Дубаўцом, я аж рагатнуў. Пагадзіцесь, цяжка ўстрымацца ад рогату, калі Федарэнка залічвае ў сatanісты аўтараў «Нашай Нівы» (і да іх падобных) і вызнае за хрысціяністых тых, хто атрымлівае ганаары ў «Полымі», а Дубавец узяў ды раптам аб'явіў, што ўсё зусім наадварот: гэта «пальмянцы» (і да іх падобных) сatanісты, а «нашаніўцы» самыя што ні ёсьць хрысціяністы.

Грунтоўная атрымала дыскусія, і да таго ж вельмі смешная... І вось тады, пасля рогату, я раптам адчуў, што, здаецца, ужо не да смеху. Бо гэта ў якасці меры жыцця да нас зноў вяртаецца **iдэалогі**, у аснове якой заўсёды ляжалі два асноўныя прынцыпы: падзелу і размеркавання. Падзелу на «сваіх» і «чужых», размеркавання – на «каго-куды» і «каму-колькі».

Як толькі я гэта ўціміў, дык міжволі, само з сябе ціха вымавілася: бывайце Гайдэгер, Дэрыда, Бум-Бам-Літ, постмадэрн... Ідэалогія зноў пагоніць нас у крыжовыя паходы, на франты, барыкады, паракідае па лясах, катакомбах, пазатыкае намі дзіркі ў падполі... Вайна!

А на вайне як на вайне. Быццё гubleje сваю вясёлковую размаітасць, зямная куля разломваецца на дзве палавіны, кожная з каторых у тысячу разоў меншая за саму сябе, шматплямённае людства дзеліцца на «сваіх» і «чужых», мастацтва ўціскаецца ў маршы, карыкатуры ды ўлёткі, мысляры апранаюць шынялі «палітрукоў» і ўсяя чалавечая гурма завіхаецца ля крушні з нядаўна назбіраных камянёў, каб зноў паракідаць іх, штурляючы ў шматлікіх ворагаў... Куды вокам ні кінь – усюды знерухомела вайна.

Як здрадзіць нерухомасці вайны дзеля рухомага жыцця, дзеля рассупоненага існага, нерасшчэленай зямной кулі, шматплямённага людства, вольных творчых актаў, не зацуглянага ў партупею мыслення?.. Не ведаю.

### 3. Зямля Герастратай

Любай ідэалогія (і хрысціянская не ў першую чаргу) – гэта правакацыя вайны. Чаму, акрамя безлічы ўсяго астатняга, сведчаннем і пакладзенія ў под нашай гаворкі тэксты Сяргея Дубаўца. Бо нішто іншае, як нацыянал-хрысціянства, справакавала Сяргея Дубаўца на жаданне згамаваць усю беларускую савецкую літаратуру, каб на літаратурную покуць замест абразоў нявартых «святых» паставіць абразы вартых «святых». А дзеля апошняга ўсё трэба распачаць наноў з нуля («...лепшае жыццё ў Беларусі сёння трэба ў вялікім і малым адбудоўваць з нуля. Толькі мала хто ведае, паводле якіх узору»). І калі мы пачнем з нічога, ды яшчэ па правільных схемах, дык выбудуем новую, правільную літаратурную іерархію, з чаго атрымаем магчымасць кленчыць не перад сатаністамі, а перад сапраўднымі святымі.

На шчасце для жыцця, у рэальнym жыцці (тым болей у літаратурным жыцці) няма месца святым. І не можа быць, пэўна таму, што не Бог, а Сатана стварыў «планету людзей». Бог стварыў Эдэм і двух големаў. А големаў у людзей ператварыў Сатана (ці Бог, абярнуўшыся Сатаной?), калі абцяжарыў Адама і Еву грахом, з чаго ўласна з'явіўся як чалавек, так і людства ва ўсёй сваёй жахлівай велічы і жахлівой прыгажосці.

Гэтае, здавалася б не да месца, адступленне ў хрысціянскую версію свету я зрабіў адно дзеля того, каб сказаць, што ўсялякая ідэалагічная спроба пабудаваць хоць якую іерархію на «святасці» і са «святых» заўсёды абарочвалася татальнym вынішчэннем рэальнага, жывога, «сатанінскага» жыцця як месца абсолютнай супрацьлегласці хоць якой ідэальнасці. І бяда Беларусі, якая праз тысячагоддзе так і не змагла завершыць сваё фармаванне ў нешта паўнавартасна цэлае, не ўтым, што праз яе перакочваліся амаль усе еўрапейскія войны, а ўтым, што на ёй крýжаваліся ці не ўсе еўрапейскія ідэалогіі, кожная з якіх, у памкненні да рэалізацыі сваёй ідэі святасці, перманентна нішчыла Беларусь ці звонку войнамі, ці знутры – культурным генацыдам.

Хрысціянства вынішчыла на Беларусі паганства, яго культуру і літаратуру (а яе, паганскай літаратуры, не магло не быць, бо з большага хрысціянства запанавала на нашых землях не раней XIV стагоддзя, а пісьмовасць тут актыўна прысутнічала як мінімум з X–XI стагоддзяў).

Потым ужо ўніяцтва нішчыла праваслаўе, а калі праваслаўе зноў вярнулася да ўлады, дык тое самае прарабілі з усім уніяцкім, а ў дадатак яшчэ – і з самімі ўніятамі.

Неўзабаве Трэці Рым, натуральна, выбудоўваючы іерархію са сваіх «святых угоднікаў», наогул вынішчыў усё, што было напісана пабеларуску, незалежна ад канфесійнай прыналежнасці тых пісанак ці чаго там яшчэ.

Пазней камуністычная Беларусь «чысціла» фонды бібліятэк ад нацыяналістычных кніжак, а фонд жыцця – ад нацыяналістаў (у Заходняй Беларусі палякі рабілі падобнае з беларускай «камуністычнай літаратурай» і, натуральна, камуністамі).

Потым, за немцамі, ужо ўсё беларускае сацыялістычнае знікла імгненна, як туман у ветравы дзень... Але праз чатыры гады зноў вярнуліся саветы і ўвесь падакупацыйны беларускі нацыяналізм напаткаў лёс яго папярэдніка – падакупацыйнага сацыялізму.

Эпоха перабудовы і пачатковай незалежнасці Беларусі відавочна выяўляла тэндэнцыю да чарговага нішчэння савецкай беларушчыны, але надоўга той эпохі не хапіла. Настала пара камуністычнай контррэфармацыі і чарговага вынішчэння беларушчыны, найперш – нацыяналістычнай.

Папярэднія накіды – гэта вельмі і вельмі сціплы нарыс генезісу ідэі Сяргея Дубаўца, прасцей кажучы, гісторычнае тлумачэнне той «беларускай» традыцыі, з якой стасуецца ягоная прапанова адмовіцца ад беларускай савецкай літаратуры і збудаваць новую іерархію з ужо «сапраўдных» святых.

Уласна, Сяргей Дубавец пропануе данішчыць тое, што не данішчылі большавікі у 20 –50-х гадах, што пакінулі дзеля прыліку ці нейкіх іншых сваіх мэтаў, натуральна, не пакінуўшы пакінутае без пільнага ідэалагічнага нагляду, які дэфармаваў беларушчыну месцамі да вычварнасці; апошняе, як быццам, і дае нам падставу без шкадавання выдаліць з сваёй памяці гэтых яшчэ, здаецца, жывых мутантаў.

Пропанова, як для Беларусі, шчыра кажучы, не вельмі арыгінальная. Цэлае тысячагоддзе палілі, дык хіба проблема нам яшчэ адно вогнішча раскладці? Але я пропаную ў гэтай справе больш канцэптуальны, чым у Сяргея Дубаўца, падыход. Чаму толькі літаратуру нішчыць?

А ўсё беларускае савецкае мастацтва, хіба яно было менш савецкае за літаратуру? Безумоўна, і яго туды ж, у дым, у невараць: усе скульптуры, усе палотны жывапісу і ўсе аркушы з графікай, усе кінастужкі, усю музыку, оперу, балет, тэатр...

Добра было б і архітэктурныя пабудовы туды ж, толькі дзе столькі дынаміту набрацца?..

От вольна будзе – ад старой «Нашай Нівы» да новай «Нашай Нівы» пуста, гола, моўкна, адно сям-там скразнякі свабоды сухім бадылём шапацяць...

#### 4. Бел-чырвона-белы вянок з васількоў

Уявім сабе, што мы адмовімся ад беларускай савецкай культуры і аформім гэтую адмову далікатна, без вогнішчаў на плошчах, без анафемаў з трывалін, без выкідання кнігаў з бібліятэк. Уявім, што ўпершыню за ўсю гісторыю беларусаў мы на нечым агульным пагадзіліся і гэтае пагадненне ўсе разам выканалі: раптам узялі і забыліся на ўсіх – як быццам нам разум адняло, – хто шчыраваў на літаратурнай ніве пад большавікамі і меў з гэтага большавісцкую ласку на жыццё ды сёе-тое для ўкрасы гэтага жыцця.

Дык вось, уявім, што ад канца дваццатых да канца восьмідзесятых амаль нічога няма. Сякі-такі хмыз, а ўсё астатняе – голое поле. Адно пасярод таго поля сядзіць на купіне Ларыса Геніюш і з сініх васількоў пляце бел-чырвона-белы вяночак. Ды яшчэ з лагчыны, дзе «ружовы туман», хтосьці ў яе бок кіруе няпэўным крокам, быщцам сумняваецца: падысці да гэтай адзіноткі ці абмінуць бокам? Ага, гэта Васіль Быкаў...

Чакайце, здаецца, ёсьць яшчэ нехта. Там, у лагчыне, той «нехта» галаву з «ружовага туману» то высуне, то схавае, то высуне, то назад у «ружовы туман» схавае... Падобна, што гэта Янка Брыль.

Прыкладна так, зыходзячы з тэзаў і метафараў Сяргея Дубаўца, вымалёўваецца амаль шасцідзесяцігадовы перыяд беларускай савецкай культуры і літаратуры, бадай самы багаты перыяд за ўсё існаванне Беларусі... Не надта вабна.

Натуральна, і вока Сяргея Дубаўца гэтая пустэльня не моцна цешыць. Ён выдатна разумее, што яе нечым трэба заспеліць. Інакш прапанова высечы літаратурную пушчу пад лядом для скразнякоў будзе выглядаць залішне авантурнай.

Прапазіцыя Сяргея Дубаўца на гэты конт наступная: узяць ды перавезіці на нашыя купіны беларускіх літаратаў эмігранцкага гатунку...

Відавочна, што прапанова амаль цалкам вымкнуць з гісторыі літаратуры самую багатую эпоху і замяніць яе ўсяго адным фрагментам гэтай эпохі, эмігранцкім – гэта прапанова не літаратурнага крытыка, а ідэолага, які імкнецца стварыць нейкую новую Беларусь, якая не была бы запэцканая камуністычным сатанізмам. Бо як літаратурны крытык Сяргей Дубавец нават падчас палемічнага балансавання не можа не разумець, што эстэтычна эмігранцкая літаратура адно ў асобных сваіх праявах роўніцца з беларускай савецкай літаратурай. Як не можа літаратурны крытык не разумець і тое, што патрыятычныя ўлёткі ў форме верша Ларысы Геніюш эстэтычна нічым не розняцца ад камуністычных улётак у форме верша Аркадзя Куляшова...

Натуральна, майму нацыяналістычнаму сэрцу куды бліжэй улётка пра Каліноўскага ці Народны Фронт, чым пра Леніна альбо камуністычную партыю, але паколькі сэрца ў мяне не ў галаве, а на сваім месцы, то тым, што месціцца ў галаве, я разумею: па сваіх літаратурных вартасцях нацыяналістычная ўлётка нічым не адрозніваецца ад камуністычнай. А з іншага боку, для эстэтычнай вартасці літаратурнага твора не істотныя ні ідэалагічныя прыхільнасці, ні этычныя ўпадабанні як герояў гэтага твора, так і ягонага аўтара.

Літаратуры, уласна, усё роўна, хто і пад якім ідэалагічнымі харугвамі выступае яе героем: Хрыстос, Нерон, Каліноўскі ці Ленін... Мае значэнне толькі адно – мера эстэтычнага выяўлення. Але, здаецца, Сяргея Дубаўца абыходзіць эстэтыка, бо ён не за літаратуру турбуюцца, а з сатанізмам змагаецца і таму вылучае ў новую іерархію не таленавітых, а пакрыўджаных камунізмам, чамусьці мяркуючы, што мера пакрыўджанасці камунізмам ёсьць мерай маральнай чысціні і ў дадатак яшчэ мерай літаратурнага таленту...

Толькі ці ўзважваў Сяргей Дубавец, прапануючы нам такую экстравагантную навацыю, што тыя беларусы, якія стваралі літаратуру

на эміграцыі, у пераважнай бальшыні выйграюць (маральна) перад тутэйшымі літаратарамі толькі сітуацыйна? Гэта значыць, што яны міжволі апынуліся ў сітуацыі, у якой немагчыма было не быць антыкамуністам, немагчыма было неварожа ставіцца да савецкага таталітарызму ўжо хаця б таму, што ён адняў у іх Бацькаўшчыну.

Агульшчына ўвогуле досыць сумніўная справа, тым болей недараўальная злоджываць ёю ў звязку з праблемай выгнання. Я ні ў якім разе не хацеў бы заносіць у агульны сітуацыйны рэестр тых літаратаў, для якіх любоў да Беларусі і супраціў бальшавізму былі дамінантай іх паводзінаў, незалежна ад таго, як абыходзіўся з імі лёс (яскравы прыклад таму – Ларыса Геніюш). Але можна, бадай, упэўнена сцвярджаць, што бальшыня тых беларусаў, што апынуліся ў эміграцыі, апынуліся там не з ідэі змагання з бальшавізмам, а праз збег самых розных, падчас неверагодных абставін, якія былі спракаваныя як непасрэдна бальшавізмам, так і ўвогуле ваенным ліхалеццем.

Адным словам, я хачу сказаць, што гэтая пакручастыя абставіны адных кінулі туды, а другіх пакінулі тут. А магло быць і зусім наадварот, і тыя, каго Сяргей Дубавец хocha завезці на нашыя купіны з-за мяжы як «чыстыя», у іншым раскладзе сёrbalі б разам з намі з агульнага сацыялістычнага карыта і з імпэтам усладзілі б мудрасць камуністычнай партыі, а які-небудзь наскроў савецкі «глебка» пісаў бы ў Кліўлендзе антыкамуністычныя паэмы.

##### *5. У сутарэннях усе мы трохі пацуки*

Сяргей Дубавец, здаецца, перакананы, што наяўнасць азначэння «савецкая» ў формуле «беларуская савецкая літаратура» амаль аўтаматычна нішчыць прыметнік «бе-беларуская», а без апошняга «літаратура» там ці не «літаратура» – ужо не істотна.

У адрозненне ад Сяргея Дубаўца, я хоць і зважаю на дэфармуючы ўплыў азначэння «савецкая», але не лічу яго фатальным.

Уласна, менавіта тут мая з Сяргеем Дубаўцом ростань, канцэптуальнае разыходжанне. Бо ён будзе ідэальную Беларусь, дзе мерай ідэалу ён сам, гэта значыць ягоныя ўяўленні пра ідэал, і з такой меры адпрэчвае ўсё неадпаведнае гэтаму ідэалу (да выключэння, адлучэння ад Беларусі), а мне бачыцца каштоўнасцю ўся беларуская Беларусь, незалежна ад таго, у якіх ідэалогіях яна прайўляеца і прайўлялася, хай сабе і непрымальных для мяне асабіста. (А ёсьць жа яшчэ вялізны мацярык не-беларускай Беларусі, аднак пра яе ролю, стасункі з ёю і адносіны да яе трэба гаварыць асобна.)

Нацыяналіст Сяргей Дубавец на дзесяць тысяч вёрстаў бліжэй мне за камуніста Максіма Танка, але паколькі я не сябе пакладаю ў меру Беларусі, а саму Беларусь, то мне няцяжка зразумець, што для Беларусі і Сяргей Дубавец, і Максім Танк – гэта толькі два дробненькіх фрагменты яе вялікага і шматтайнага цэлага, а ў цэлага няма больш ці менш патрэбных частак, бо без кожнай з іх (без Дубаўца ці Танка) яно само ўжо не будзе цэлым, адразу ператворыцца ў фрагмент самога сябе.

Тое, што Сяргей Дубавец робіць практычна, падаецца мне надзвычай каштоўным; тое, у якую ідэалогію ён агортвае сваю

практыку, падаеца мne згубай для ягоных жа практыкаванняў. Я не магу ўнікнуць думкі, што ідэалогія Сяргея Дубаўца – гэта вынік так і не пераадоленай рамантыкі падлеткаўых гіпотэз пра ідэальную Беларусь. А падлеткаўы рамантызм у «дарослым» жыцці альбо згортваеца ў сектанцтва і хаваеца ў катакомбах, альбо, калі збегам «гістарычных» абставінаў атрымлівае ўладу, разгортваеца ў стыхію нічым не стрыманага валюнтарызму. Паколькі рамантыкі на Беларусі ўлады не атрымалі, дык цяпер ім нічога іншага не застаеца, акрамя як ствараць нацыянальныя «масонскія ложы», гэта значыць пасля службы ў дзяржаўных структурах рэальнай Беларусі на сваіх патаемных зборах вымройваць фантастычныя праекты Беларусі ідэальнай, ці хаваеца ў сутарэннях і там па драбках з сучаснай ім рэальнасці збіраць нейкае падабенства гэтаму ідэалу.

Уласна, «Наша Ніва», як і многія іншыя практыкі Сяргея Дубаўца, па сваіх сутнасных харкторыстыках ад пачатку была катакомбным праектам для тых нацыянальных рамантыкаў, што ращуча не прымалі і не збіраліся прымаць рэальную Беларусь ні ў якіх яе прадавах...

Раз-пораз і я, збіты ды знявераны пачварнасцю рэальнай Беларусі, хаваюся ў катакомбах Дубаўца, каб трохі адхэкацца, загаіцца, падышаць дыстылятам ідэальнай Айчыны. Але доўга там не вытрымліваю – у мяне клаўстрафобія. Мне не хапае паветра ў норах, сутарэннях, катакомбах. З мяне ніколі не атрымаеца падпольшчык... Я не падпольны чалавек, можа, яшчэ і таму, што да паталагічнага жаху баюся пацукоў, а ў падполі мы ўсе, як вядома, трохі пацукуі.

Я доўга не вытрымліваю ў нары ідэалу і выпаўзаю з яе ў рэальному прастору Беларусі са шчырай падзякай Сяргею Дубаўцу за прытулак і з рамантычнай марай (надыхаўся!), што некалі дзеля беларускасці нікуды не трэба будзе хаваеца, што яна будзе ўсюды, як усюды ёсьць неба над галавой і зямля пад ногамі.

## АФРЫКА – РАДЗІМА ТАЗІКАЎ

(Бум-Бам-Літ)

Літаратурны рух Бум-Бам-Літ сформаваўся ўвесну 1995 года. Слупы Бум-Бам-Літа: Барысевіч Юрась, Бахарэвіч Альгерд, Вішнёў Зміцер, Гарачка Сева, Жыбуль Віктар, Мінскевіч Сяржук, Туроўіч Алесь, Сін Ілля...

Фетышы Бум-Бам-Літа: Тазік і, у перспектыве, машина «хуткай дапамогі».

Ніколі не хацеў быць сябрам (членам) Саюза пісьменнікаў, «Тутэйшых», ПЭН-цэнтра, Таварыства Вольных Літаратаў... Не, калі быць зусім дакладным, дык адзін раз хацеў, бо пачаў моцна кашляць і з гэтага думаць пра смерць. І не так мяне тая смерць палохала, як вечная нястача грошай. Дзе ж гэта мая жонка, – думаў, – якой і да палучкі грошай ніколі не хапае, набярэцца іх, каб прыдбаць труну, замовіць

аркестрык ды справіць хоць якія хайтуры. Дарэчы, з хайтурамі найгорай, бо чым-чым, а сябрамі і прыяцелямі лёс мяне ніколі не крыўдзіў. Як уявіў сабе, колькі іх адусюль панацягненца, і кожнаму трэба паводле праваслаўнай завядзёнкі тры чаркі наліць (але гэта, можа, вашым сябрам было б даволі тры чаркі, а маім, ды яшчэ з такой нагоды – смеху вартыя тыя тры чаркі)... Адным словам, як уявіў я сабе ўсё гэта, дык зразумеў, што пасля хайтураў майм сяменікам таксама ўжо жыцця не будзе... И вось тады я ўспомніў, што сяброў (членаў) Саюза пісьменнікаў за дзяржаўны кошт хаваюць, і моцна пашкадаваў, што я не сябра (член) гэтага хайруса. Трэба, – пачаў я ліхаманкава прыкідваць варыянты, – хуценька зладзіць якую-кольвек малюпасенскую книжачку і прасіцца ў «Саюз». Тым болей, што ў мяне там шмат знаёмцаў, можа, паспрыяюць, каб прынялі і за дзяржаўны кошт пахавалі.

Магчыма, я і здзейсніў бы сваю задуму, але раптам кашляць перастаў...

Усё гэта я распавёў дзеля того, каб шчыра засведчыць, што не хачу ні ў які літарацкі звяз. А вось у Бум-Бам-Літ – хачу. Бо ў бумбамлітаўцаў ёсць Тазік (ні ў кога болей Тазіка няма), і кожны, хто бумбамлітавец, мае ганаравае права грукаць у яго бляшанае дно...

Мне моцна карціць грукнуць у Тазік, але ў бумбамлітаўцы мяне не возьмуць, бо бумбамлітаўцам нельга стацца (як сябрам Саюза пісьменнікаў, ПЭН-цэнтра ці ТВЛ) -- бумбамлітаўцам трэба нарадзіцца. Тут я маю на ўвазе не столькі біялагічны факт народзін – хаця гэта, як вы разумееце, таксама істотна, – колькі творчы. Няма ніякіх шанцаў зрабіцца бумбамлітаўцам у таго, хто сфармаваўся як літаратар у эпоху сацрэалізму. Але не нашмат болей шанцаў і ў таго, хто сфармаваўся як літаратар, змагаючыся з сацрэалізмам вонкі і ў самім сабе. Для бумбамлітаўца сацрэалізм не жытло і не вязня, а ўсяго адзін з эстэтычных дыскурсаў (нічым не лепшы, аднак і не горшы за астатнія) адкрытай ва ўсе бакі постмадэрновай прасторы.

Бумбамлітавец – натуральны, *адпрыродны* постмадэрніст. Ён не выбірае постмадэрн з таго, што той яму падабаецца, ці яшчэ з нейкай там падставы. Бумбамлітавец праста не можа не быць постмадэрністам, як негр не можа не быць неграм. И хаця іншы бумбамлітавец жагнаецица пры слове «постмадэрніст», не раўнуючы «рэаліст» Андрэй Федарэнка (натуральная, жагнаюцца яны зусім на розны жах), і напрамілы Бог даводзіць, што ані сном, ані духам, але гэта, бадай, толькі ад непамыснага ўяўлення пра постмадэрн як пра выключна эстэтычную падзею. Безумоўна, калі постмадэрн разумеца зыходзячы адно з ягоных эстэтычных прыкметаў і прыёмаў (гульня, калаж, цытаванне, перформанс, іронія, містыфікацыя, эпатаж і г.д.), дык можна пераконваць сябе ды іншых, што ты вышэй, далей, ніжэй, глыбей за постмадэрн, дый увогуле ніколі не бачыў гэтага пудзіла і нават не чуў, каб у тваёй вёсцы пра нешта такое казалі.

Але постмадэрн – гэта найменш эстэтыка. Постмадэрн – гэта найперш інтэлігібелльнае быццё ў адсутнасці трывальных ды пераканаўчых логацэнтрычных ідэй. Вядома, можна запэўніць сябе, што ты маеш тычку ў сярэдзіне сусвету, – і трymацца за яе, не заўважаючи, што у

руках жменя парахні... Толькі ў бліжэйшае стагоддзе з хісткай крыгі постмадэрну ніхто не выскачыць на трывалы бераг.

Бумбамлітавец і постмадэрніст – браты-блізнюкі. За гэта сведчыць і той факт, што амаль кожны бумбамлітавец мае (ці збіраеца прыідбаць) свой літаратурны маніфест.

У літаратуру – са сваім уласным «маніхвэстам». Гэта не дэвіз Бум-Бам-Літа, гэта родавая прыкмета постмадэрну, які не трывае талент без самападстаўнай творчасці, бо ў літаратурную эпоху, пазбаўленую хоць якіх канстытуяваных каардынатаў, талент, які не здольны стварыць «сваё» пісьмо як уласную лагему быцця, мала чаго варты. Адсюль, з факта наяўнасці «ўласнага», «свайго» пісьма, узнікае патрэба маніфеста, гэта значыць хоць якой маркіроўкі ў гушчары тых зблытаных семантычных дыскурсаў, праз якія постмадэрновы літаратар прапануе прадрацаца чытачу...

Зрэшты, пазначэнне бумбамлітаўца як постмадэрністага не шмат што тлумачыць у гэтым феномене. Болей мы знайдзем у словах Юрася Пацюопы, якія ён сказаў у прадбачанні Бум-Бам-Літа: «Але за імі («Тутэйшымі». – В.А.) прыйдзе пакаленне, для якога беларуская мова не будзе «богам», як для майго пакалення. Гэтыя «новыя» аўтары будуць настолькі нечаканыя і смелыя, што ўсе «Тутэйшыя» супраць іх выглядацьмуць архаістамі. «Новыя» панясуть шырокую плынню цікавыя творы ў дрэннай, скалькованай моўнай упакоўцы. «Новыя» стануть натуральнымі для новага жыцця, таму іх цяжка будзе ў нечым папракнучы».

Тут усё трапна, хіба патрабуе ўдакладнення тэрмін «новыя», які апошнім часам актыўна спажываеца ў нелінейнай апазіцыі «новыя – старыя». Паколькі чытаючая публіка прызвычайлася: «новыя» – гэта тутэйшы, нашаніўцы, тэзвэлаўцы, зноўцы (аўтары «ЗНО»), дык было б памылкай пазначаць гэтым паняткамі бумбамлітаўцаў, нягледзячы на тое, што толькі апошнія яго і заслугоўваюць. Бо пералічаныя вышэй – яшчэ не «новыя». Хаця, можа, ужо і не зусім «старыя»; яны, так бы мовіць, «новыя старыя».

Калі пагадзіцца з ацэнкай «новых» як «новых старых», дык тады, між іншым, робіцца зразумелым, чаму ні «Тутэйшыя», ні ТВЛ не ладзілі свае хаўрусы з эстэтычнай прыналежнасці, а фармаваліся на падставах сяброўскага сімбіёзу, амбітнасці, палітычнай заангажаванасці, меры патрыятычнай апантанасці і да т. п. Дзе-небудзь год праз дзесяць – пятнаццаць незасацыялагізаваны літаратуразнаўца анік не даўмеецца, што адрознівала «новых» ад «старых». І гэта цалкам натуральна, бо эстэтычна «новыя» наследавалі «старых».

У вышэй згаданай цытаванцы з Юрася Пацюопы ёсьць надзвычай істотны момант хараکтарыстыкі ўжо сапраўды «новых». «Новыя» стануть натуральнымі (курсіў мой. – В.А.) для новага жыцця...»

Гэтае азначэнне «натуральныя» можна разглядаць у самых розных аспектах. Але тут мы звернем увагу толькі на адно з адрозненняў Бум-Бам-Літа ад яго літаратурных папярэднікаў. І «Тутэйшыя», і ТВЛ былі не-натуральныя той культурнай сітуацыі, у якой знаходзіліся (ці сітуацыя была не-натуральнай адносна іх), і прыкладалі ўсе намаганні, каб перамяніць яе адпаведна свайго ўяўлення пра каштоўнасці. «Тутэйшыя»

змагаліся з сацрэалізмам, афіцыйнымі пісьменнікамі, антыбеларушчынай і дэкларатыўной беларушчынай у спадзеве на стварэнне новай культурнай рэальнасці, тоеснай еўрапейскаму культурнаму кантэксту (і шмат чаго дамагліся ў гэтым сэнсе, калі «Нашу Ніву» разглядаць як спадкаемку «Тутэйшых»). ТВЛ разгортвалася прыкладна ў тым жа рэчышчы (і з тымі ж «ворагамі»), што і «Тутэйшыя», і хаця акрэслілася праз шэраг адметнасцяў ды ўласных здабыткаў, але і ягоныя вектары руху гэтаксама былі скіраваныя за далягляд таго, што ёсць (і як ёсць), у тое, што павінна (мусіць) быць.

Дык вось, у адрозненне і ад адных, і ад другіх (і ад усялякіх трэціх), Бум-Бам-Літ ні з кім не варагуе (у прынцыповым плане), нічога мяняць не збіраецца, нікога выперадзіўшага не даганяе. Так бы мовіць – нарэшце дагналі. І калі ў літаратурных практикаваннях бумбамлітаўцаў адбіваюцца тэндэнцыі, неяк ужо выявіўшыя сябе на Захадзе альбо Усходзе, – дык гэта зусім не азначае, што бумбамлітаўцы да некага прыпадабняюцца, кагосці пераймаюць, даганяюць, наследуюць. Падабенства тэндэнцыі сведчыць адно пра тое, што бумбамлітаўцы працуюць у агульным эстэтычным полі, натуральным для стану сучаснай еўрапейскай культуры, якая ліхаманкова мітусіцца з прычыны страты сэнсу быцця і апантана грукае ў «тазікі» у прадчуванні эры вялікага бязмоўя... Я не ведаю, хто з бумбамлітаўцаў прыдумаў назыву «Бум-Бам-Літ», як і не ведаю, у каго з іх з'явілася ідэя ўзбройць суполку Тазікам, але калі карыстацца паняткам эпохі рамантызму, гэта – «геніяльна». І першае, і другое «геніяльна» таму, што не слова і сэнс (ужо выпрацаваўшыя патэнцыял сваіх магчымасцяў), а гук, рытм і відарыс арганізуецца змест тэхнагенай цывілізацыі і жыццё чалавека пры ёй (адсюль татальнае панаванне музычнай ды відэакультураў).

Бум-Бам-Літ: Бум – гук, Бам – рэха, разам – Літа ратура.

Гук, аформлены ў слове ды нагружаны сэнсам і значэннем рэха, – гэта і ёсць тое, што раней называлася літаратурай. Аднак у пару татальнай змарнеласці ды страты ўсялякіх жыццядайных сэнсаў застаецца актуальным толькі рытмічна арганізаваны гук, што спрабуе прарвацца скроў шумы фізічнага і тэхналагічнага светаў, каб засведчыць рэхам – чалавек чалавеку яшчэ неяк ёсць. Але каб уцяніму гуку прабіцца скроў усё нарастаючыя шумы і быць пачутым чалавекам (і тым сучешыць яго, што ён не адзіны, не апошні чалавек), аднаго голасу ужо мала. Патрэбна яшчэ нешта. І тут з'яўляецца Тазік...

\* \* \*

Дарэчы, ці чулі вы, што бумбамлітаўцы збіраюцца ў Афрыку? Насамрэч збіраюцца. Праўда, невядома, як надоўта. (Між іншым, заўважце, у Афрыку, а не па месцах баявой славы гетмана Астрожскага і не па месцах працоўной славы будаўнікоў Мірскага замка, як гэта зазвычай рабілі і па сёння робяць літаратурныя папярэдкі бумбамлітаўцаў.)

Я не пытаўся ў слупоў Бум-Бам-Літа, чаму менавіта ў Афрыку, а не, скажам, у Антарктыду? І не буду пытацца, бо не перакананы, што яны самі гэта ведаюць. А я вось ведаю. Пацягнула бумбамлітаўцаў менавіта ў Афрыку таму, што Афрыка – радзіма тазікаў. І хаця тамтэйшыя тазікі

называющца тамтамамі, этымалагічная пераемнасць відавочная. І там на пачатку «та», і тут на пачатку «та». Як відавочная пераемнасць функцыянальная, эстэтычная ды сакральная.

Але Афрыка не толькі радзіма тазікаў, яна – прарадзіма Бум-Бам-Літа. Гэтую выснову я раблю вось з чаго. Культуралагічную прастору Бум-Бам-Літа арганізуе бубамістасе рэха ад грукання ў бляшанае дно Тазіка. Але і культуралагічная прастора Афрыкі была арганізаваная рытмагукамі тамтамаў, якія адвею нагадвалі кракадзілам, джунглем ды акіянам, што акрамя іх у сусвеце ёсць яшчэ нехта. А чалавеку (гэта значыць негру, прародку бубамлітаўца) гэтыя гукі ў непралазным гушчары джунглій былі тым самым, што еўрапейскай паганцы Арыядне знакамітая нітка ў лабірынтах цара Мінаса, а еўрапейскай хрысціянцы Еўфрасінні – дарога да Іерусалімскага храма.

Таму на заканчэнне сваіх разваг я хачу звярнуцца да беларускіх спонсараў. Дапамажыце, на што здатныя, каб бубамлітаўцы змаглі наведаць сваю (і Тазіка) гістарычную бацькаўшчыну. Самі разумееце, як сэрца па радзімай старонцы баліць.

Разам з тым я звяртаюся і да афрыканскіх спонсараў. Таксама дапамажыце. Вам жа на карысць будзе – гэта я не так сабе кажу. Рэч у тым, што бубамлітаўскі Тазік складваецца (тут ніякага падману, на свае вочы бачыў і рукамі мацаў – слова гонару). Натуральна, гэты цуд не ёсць чыстым здабыткам канструктыўнай творчасці саміх бубамлітаўцаў, а хутчэй адлюстроўвае плён усёй еўрапейскай тэхнакратычнай цывілізацыі, але, тым не менш, калі вы на свае вочы пабачыце і рукамі памацеце складны Тазік, дык потым зможаце вырбляць складныя тамтамы. А складныя тамтамы, не раўнуючы звычайнім, зручна пераносіць хоць куды: нават на гару Кіліманджара можна будзе некалькі зацягнуць. І калі там грымнуць, дык і на зорах пачуюць...

## ВІРТУАЛЬНАЯ БЕЛАРУСЬ

### 1. Прэамбула

1995 год. Майскі рэферэндум пра статус беларускай мовы, дзяржаўныя сімвалы ды сёе-тое яшчэ...

Нават беручы пад увагу некарэктнасць (з розных гледзішчаў) прapanаваных на рэферэндум пытанняў і спрэчнасць выніковых лічбаў, немагчыма ўсё ж было пярэчыць відавочнаму: для пераважнай большасці беларусаў (тут дакладней сказаць: насельнікаў Беларусі) Беларусь не ёсць каштоўнасцю ні ў выяве мовы, ні ў выяве гісторыі ды культуры, ні ў выяве незалежнасці.

Нарэшце «заглянула сонца і ў наша аконца», і мы ўбачылі тое, пра што, будзем шчырымі, даўно ведалі, але чаму раней, асабліва ў сутонні адраджэнскага ранку, неяк атрымлівалася не даваць веры.

Першыя дні і тыдні пасля рэферэндуму і цяпер ніякавата згадваць. «Нацыянальна свядомыя», што тыя совы, якіх дзень заспей на голай выспе, адно разгублены лышпалі вачыма і безнадзейна сноўдаліся з месца

на месца, не ведаючы, куды падзецца ад невыноснага святла... Не ратавалі ні гарэлка, ні распуста...

З адчаю хаваліся ў сябе – там была чорная ноч.

Асабіста мне тады марылася толькі пра адно – каб як мага хутчэй прамінулі гэтыя першыя дні, тыдні, месяцы і «светлая ява» сталася панылай звыкласцю, бо трэба ж было неяк жыць далей, прызвычайвацца да новых стандартоў, спакваля асвойтваць іншую рэальнасць і неўпрыкмет стасаваць да яе рэшткі быльх ілюзіяў.

Хаця ілюзіяў, здаецца, амаль не засталося, паколькі мяне не гаіла (як, бадай, многіх) адчайнай нянавісць да тых, хто зыніцыяваў ды зладзіў рэферэндум; я і ў адчаі выразна ўсведамляў, што не яны стварылі тую сітуацыю, якую мы мелі, – яны толькі скарысталі яе ў сваіх мэтах (ці – што больш дакладна – яны самі, з усімі сваімі ініцыятывамі, былі «плёнам» гэтай сітуацыі). Але тут рэч не пра тых, хто скарыстаў сітуацыю, а пра тых, каго скарысталі, а найперш пра тых, для каго рэферэндум жорстка і бязлітасна выявіў ды прадэмансстраў, што ў нас ёсьць і чаго ў нас няма.

Беларусаў трохі ёсць, а Беларусі няма – у сэнсе цэласнага жыццядайнага нацыянальнага арганізма, які б запатрабаваў дзеля свайго развою і бяспекі нацыянальнай дзяржавы.

Няма такой Беларусі і цяпер, але і ў будучым яе не бачна, хаця якраз на «будучыні» шмат хто тады спадзяваўся (спадзяецца і цяпер): неўзабаве ўсё неяк пераменіцца, да ўлады дапнудць «нашыя» і мы здабудзем памыснью Беларусь... (Калі б «нашыя» маглі неўзабаве ці хаця б у бліжэйшай перспектыве займець уладу, то Аляксандр Лукашэнка, з яго не абы-якой палітычнай інтуіцыяй, ужо даўно быў бы «нашым».)

Але калі б нават нейкім цудам нешта ўзяло ды кардынальна перамянілася і «нашыя» прыйшлі да ўлады (як прыйшлі б, так і пайшлі б), то што з гэтага не фармальна, а сутнасна зрушылася б у самой сітуацыі?

Безумоўна, фармальна, намінатыўна сёе-тое выдавала б на лепшае ў нашым разуменні лепшага (трохі прыпынілася б русіфікацыя школ, вярнулася б гістарычнае сімваліка, што-кольвец яшчэ...), аднак і тая дэкларатыўна нацыянальная дзяржава рэальна была б сацыяльнай дзяржавай, дзе “нелегітымна” панавала б ідэалогія каўбасы і курсу долара, а не нацыянальной культуры і ў той, «нашай», дзяржаве «свядомаму беларусу» было б, пэўна, гэтак жа няўтульна, як і сёння, бо і тады ён быў бы ва ўнутранай эміграцыі адносна чужароднага яму соцыуму.

Прыкладна гэтак (слушна ці не – іншая рэч) я разважаў у тыя першыя тыдні і месяцы пасля рэферэндуму...

Няўжо нам, «свядомым», – думаў я ў падсумаванне, –нічога іншага не застаецца, як пражыць жыццё і памерці чужынцамі на сваёй зямлі, ды яшчэ той самы бяздольны лёс пакінуць сваім дзесям, якія з нашай волі ці нават паўз яе панабіраліся ад нас гэтай заразы – беларусамані?

## 2. Йохан Хейзінга і мроі пра віртуальную дзяржаву

Цяпер ужо не памятаю, скуль непасрэдна ўзнікла думка, з якой я потым, як дурань з пісанай торбай, цягаўся некалькі дзён запар. Хаця

напэўна яна пачатковалася недзе ля відавочнай тэзы: большасць насельнікаў Беларусі (блізу шасці мільёнаў) прагаласавала за сацыяльную дзяржаву. Добра, іх болей, яны перамаглі, дык хай сабе і ладзяць жытво, як ім падабаецца. Але чаму з іх перамогі мусіць пераможаныя пачувацца ў скрусе, да таго ж не прыхадні, а таксама тубыльцы гэтага краю? Як-ніяк, не за «барбарскім» часамі жывём, дэмакратыя наўкола, а дэмакратыя, як вядома, гэта найперш павага і забеспячэнне правоў меншасці. Тым болей, што не такая яна ўжо і малая, гэтая меншыня, якая аддала перавагу нацыянальнай дзяржаве (блізу двух мільёнаў; а хай сабе і мільён).

Дык чаму гэтыя два мільёны (а хай сабе і мільён) не могуць жыць як цывілізаваныя людзі, мець свайго презідэнта, свой парламент і ўсе астатнія палітычныя і грамадскія інстытуты? – запытаўся я сам у сябе.

Узважыўшы пытанне, таксама сам сабе слушна адказаў:

– Дык таму!

Безумоўна, можна было б прапанаваць усім «свядомым» з'ехацца на жытло ў нейкую адну вобласць і зладзіць там нешта падобнае да нацыянальнай аўтаноміі, толькі беларусы не габрэі, за белы свет без прынукі не пацягнуцца, ды і дзіўна было б чакаць ад беларуса, што ён кіне бацькоўскае котлішча ці абжытую «хрушчоўку» ў Серабранцы дзеля таго, каб недзе ў іншым месцы лаяцца з суседам па-беларуску і на першае мая над ганкам вывешваць не чырвона-зялёны, а бел-чырвона-белы сцяг.

Карацей кажучы, як ні трудзіў я глузды, заўсёды атрымлівалася тое самае: у прасторы адной краіны няма разам месца сацыяльной і нацыянальнай дзяржавам... А з гэтага бяспрэчна вынікала, што «свядомым» нічога іншага не застаецца, як гібець кожнаму паасобку ў сваім катуху, пакуль не павыміраюць усе да апошняга, што тыя яцвягі.

І вось недзе тут, у момант гранічнай скрухі, я нечакана ўспомніў Йохана Хейзінга, дакладней ягоную канцепцыю, у якой ён сцвярджаяў, што ўся чалавечая культура – гэта нішто іншае, як гульня ў бязлічных праявах гульні («*Homo Ludens*»). Калі «вся жыцьць игра», – падумалася мне па руску, – то чаму б нам, «свядомым», не згуляць у Беларускую Нацыянальную Дзяржаву? Чаму б нам не правесці сярод сваіх, «свядомых», выбары свайго парламента, які б потым сфармаваў собскі урад, прыняў апрычоную канстытуцыю і згодна гэтай канстытуцыі мы знайшлі б сабе месца сярод грамадзян Беларускай Нацыянальнай Рэспублікі (БНР).

Зачапіўшыся хоць за нешта, мая фантазія ўжо не хацела зважаць ні на законы логікі, ні на рэальныя магчымасці, яна ліхаманкова разбягалася ў розныя бакі ўсё далей і далей (куды там Манілаву): я ўяўляў уласныя прадстаўніцтвы ў розных краінах свету (дзе толькі беларусаў няма, а згуртаванні беларусаў у ЗША, Канадзе, Аўстраліі, Польшчы, Латвіі ды некаторых іншых краінах і сёння выконваюць ролю амбасадаў ці не ў большай меры за афіцыйныя пасольствы); уласныя грошы (дынар? талер?), якімі б мы карысталіся ў дробных гандлёвых стасунках паміж сабой (з цягам часу яны, магчыма, сталі б канверсавацца з беларускім рублём); уласнае «войска» (ну калі не «войска», дык нейкую арганізацыю кшталту самааховы, якая хаця б абараняла «свядомых» ад

агрэсіі «несвядомых»); уласныя партыі (лібералы, сацыял-дэмакраты, камуністы, зялёныя...); уласныя рэлігійныя інстытуты (сярод іх аўтакефальная царква); уласныя СМІ, выдавецтвы, фонды, культурніцкія праграмы і ініцыятывы (што да ўсяго апошняга, то незалежныя беларускамоўныя выданні ды культурніцкія праграмы, як на Беларусі, так і ў замежжы, заўсёды працавалі і працуюць пераважна на карысць і патрэбу грамадзян менавіта гэтай, віртуальнай Беларускай Нацыянальнай Рэспублікі)...

У тыя некалькі дзён вясёлага шаленства, калі мая галава была апанаваная віхурай уласных фантасмагорый, я, здаецца, перамацаў усе магчымыя дзяржаўныя, грамадскія, палітычныя ды сацыяльныя інстытуцыі, прыглядаючыся, што з усяго гэтага мноства магло прыдацца да рэальнасці віртуальнай Беларускай Нацыянальнай Дзяржавы. Натуральная, усе тыя думкі (прыдумкі, задумкі, выдумкі) я тут прыгадваць не маю намеру, ды шмат чаго ўжо і забылася, але выразна памятаю, што і падчас найвялікшага ачмурэння я не забываўся:

- а) на Канстытуцыю Рэспублікі Беларусь, якая не прадугледжвае ўнутры сваіх межаў ніякай іншай дзяржавы, акрамя той, што ўжо існуе;
- б) на адсутнасць механізму, праз які можна было б выявіць і злучыць усіх «свядомых» паміж сабой (калі яшчэ побытавы камп'ютэр, падключаны да «сусветнага павуціння», станецца такой жа шараговай з'явай, як тэлевіzar);
- в) на адсутнасць адпаведных фінансавых сродкаў (а маштабныя гульні патрабуюць шмат грошай);
- г) на анталагічную няздольнасць беларусаў гуляць у сваю гульню, ды і ўвогуле гуляць хоць у якія абстрактныя гульні.

Як гэта ні дзіўна, але менавіта апошняя антытэза найболыш выразна высветліла ўсю меру фантазійнасці маіх фантазмаў... Праблему канстытуцыі вырашила Гульня; гуляць наша канстытуцыя не забараняе, а калі можна гуляць у «Спортлато», то чаму нельга гуляць у віртуальную Дзяржаву?.. Адсутнасць камп'ютэраў пакуль можна было б кампенсаваць поштай, тэлефонам, незалежнымі СМІ... Грошы? Грошай заўсёды будзе не хапаць. А вось заахвоціць беларусаў, хай сабе і «свядомых», да інтэлектуальнай забаўкі, у якой гульня была б сур'ёзная справай, а сур'ёзная справа – гульней, немагчыма. І гэта напэўна, што я беларусаў не ведаю?

Беларус альбо працуе, альбо п'е гарэлку. Калі вып'е, можа і пазабаўляцца. Але каб цвярозы беларус не працаваў, а забаўляўся – такога, лічы, не бывае.

На гэтай цвярозай выснове і скончылася мая сам-насам гульня ў віртуальную Беларусь. Але паколькі я трохі літаратар, гэта значыць чалавек, для якога выдуманае мае адноўкавую каштоўнасць з рэальным, то мне тады вельмі карцела падзяліцца гэтай выдумкай з іншымі – напісаць артыкул ці эсэ, ды за рознымі сур'ёзнымі справамі рукі да фантазіяў не дайшлі...

### *3. Этычны імператывы на скразняках прагматыкі*

Нельга сказаць, што потым я на тыя свае летуценні зусім забыўся. Зрэдчас згадваў, але ўсё неяк мімаходзь, паміж іншым, і, пэўна, з цягам часу яны неўпрыкмет пабляклі б да няявідалі. Але аднойчы пайшла пагалоска, што сярод «свядомых» уznікла ініцыятыва, якая заклікае прымаць грамадзянства Беларускай Народнай Рэспублікі. Пагалоска змянілася публікацыямі ў прэсе, а неўзабаве я і сам меў гонар быць запрошаным на ўрачыстую презентацыю гэтай ініцыятывы.

Дык вось, як толькі я пачуў пра «грамадзянства БНР», то мне адразу ўзгадаліся мае ранейшыя летуценні пра Беларускую Нацыянальную Рэспубліку, і зусім не з абрэвіятурнай тоеснасці (БНР – БНР), а з прычыны куды больш істотнай: тут ужо дэклараравалася імкненне практычна рэалізаваць як мінімум адзін, але надзвычай важны пункт, які супадаў з «праграмай» маіх трывезненняў, а менавіта – прапаноўвалася адметнае грамадзянства для «свядомых», гэта значыць збольшага акрэслівалася поле іх супольнай прысутнасці ў тапаграфії быцця.

Калі ёсць «мінімум», – спехам падумалася мне, – то, магчыма, прадугледжваецца і нейкі «максімум». Не, нават «спехам» я не спадзяваўся, што сур'ёзныя людзі, паважныя палітыкі стануць разгортваць сваю ініцыятыву, прыпадабняючыся да фантазіяў адвязанага ад рэальнасці літарата. Але ж, але ж...

Натуральная, ніякіх «але» з «мінімуму» не вынікала. Ужо на презентацыі ініцыятывы мае кволыя спадзянні на «нешта большае» зусім зніякавелі. Розныя выступоўцы казалі адно і тое ж: «грамадзянства БНР» – гэта маральны і палітычны выбар, прысяга на вернасць незалежнасці, беларускай мове, бел-чырвона-беламу сцягу і дзяржаўнасці Беларусі. Таму, пэўна, мяне наўрад ці хто зразумеў, калі я ў сваім слове сказаў, што ідэя грамадзянства БНР мае самадастатковы патэнцыял, які пры ўмове яго разгорнутасці можа стварыць больш утульную сітуацыю для «нацыянальна свядомых». А інакш, калі гэтая ініцыятыва будзе толькі дапаможнай акцыяй у палітычнай барацьбе за ўладу «нашых» у Рэспубліцы Беларусь, дык яна згорнецца ў звычайны сацыялагічны перапіс, чарговую каталагізацыю «свядомых» беларусаў для архіва найноўшай гісторыі і архіва КДБ.

Мы ўвесы час спадзяемся на нейкі цуд, спадзяемся, што тая рэальнасць, якую назіраем штохвілі на свае вочы, – гэта аблюдада, і дастаткова вынайсці нейкі іншы ракурс бачання гэтай рэальнасці, як яна карэнным чынам пераменіцца на нашу карысць... І ці не была ідэя «грамадзянства БНР» (у прапанаванай схеме) чарговай спробай змяніць ракурс бачання той самай сітуацыі ў спадзеве, што гэтым разам яна высветліць тое, што нам летуценнна марыцца бачыць: з намі сотні тысяч, мільён! а раптам і не адзін...

Асабіста я ад вынікаў гэтай ініцыятывы чакаў іншага «цуду»: можа, урэшце з яе сфармуецца разуменне, што нас ёсць столькі, колькі нас ёсць. І з гэтага разумення нашы палітычныя і грамадскія ініцыятывы далей будуць скіраваныя не на нейкі міфічны беларускі народ, у памкненні раскатурчаць яго да нацыянальнага жыцця, а на нас саміх,

якія ёсць сёння, колькі б там нас ні было, з нашым разуменнем цывілізаванага палітычнага і грамадскага ўладкавання. Гэта значыць, што мы, «нацыянальна заангажаваныя», перастанем быць адно нейкай механічнай сілай для татальнай экспансіі нацыянальнай ідэі на простору ўсёй Беларусі і вызначым сябе ў якасці самадастатковага суб'екта ўнутры гэтай прасторы, зразумеем сябе як актуальную проблему, якую мы самі для сябе мусім і здолныя вырашыць...

Прынамсі, наперадзе гэтая проблема мусіць выступіць як наша ўласная проблема, і ўжо толькі пабочна – як экспансія нацыянальнай ідэі вонкі...

#### 4. Жыццё і смерць у дыслекце з Айчынай

Усялякая дзяржава ёсць нішто іншае, як суплёт правоў і абавязкаў дзяржавы перад яе грамадзянамі – і наадварот. Адсутнасць узаемных правоў і абавязкаў ці немагчымасць іх рэальна атрымліваць і выконваць з аднаго альбо другога боку ператварае дзяржаву ў фікцыю, пакідае за ёй толькі ідэю дзяржавы, а за яе грамадзянамі пакідае адно права маральнага выбару: наследаваць гэтай ідэі ці адсланіцца ад яе. Вось чаму ў сітуацыі з БНР (у сітуацыі адсутнасці ўзаемных правоў і абавязкаў) наперадзе ўсяго апынуўся «маральны выбар».

Маральны выбар – рэч, безумоўна, сур'ёзная, але, паколькі ён ужо зроблены, то лагічна паўстает пытанне: а што з гэтым маральным выбарам рабіць далей, калі з дзяржавы, як кажуць, ні даць ні ўзяць?..

Пэўна, каб унікнуць гэтага пытання, я ў пару трызnenняй над віртуальнай Беларуссю бадай нават інтутыўна (бо тады, здаецца, не думаў над гэтым) зачапіўся за «гульню», паколькі гульня аўтаматычна здымала проблему правоў і абавязкаў.

Так, гульня не надзяляе цябе ніякімі правамі, але яна і не патрабуе ад цябе ніякіх абавязкаў, акрамя абавязку прытрымлівацца правілаў гульні, якую ты сам для сябе вылучыў.

Я выдумляў Беларускую Нацыянальную Рэспубліку як гульню для тых, хто яе (у значэнні нацыянальнай ідэі) ужо даўно выбраў як тоесную ягонай экзістэнцыі форму духоўнага існавання, але не мог рэалізаваць гэты выбар ва ўмовах іншароднага соцыуму. Якраз з гэтага гульня ў БНР уяўлялася мне адным з способаў хоць частковай гуманізацыі той пачварнай дысгармоніі, якая спрэс атачала нацыянальна заангажаванага беларуса ў варожай яму Беларусі.

Змушаны жыць у антаганістым мне соцыуме, я вымройваў нейкую эфірную айкумену, якая б выступіла ў ролі майго пратаганіста, аб'яднала мяне з падобнымі ў нейкім маштабным, увесь час інтрыгуючым праекце, які мог бы стацца хоць якой альтэрнатывай маёй прысутнасці сярод рэаліяў чужыннага мне сацыяльнага ўтварэння...

Дарэчы, пра «маштабнасць праекта». У тых маіх ліхаманковых трывненнях гульня ў віртуальную Беларусь ахоплівала кожнага, хто пажадаў бы ў ёй удзельнічаць, незалежна ад таго, куды яго закінуў лёс – у Рэспубліку Беларусь, Аўстралію ці на Камчатку. Дзяржава без хоць якога лапіка сваёй зямлі магла дазволіць сабе быць бязмежнай.

Нацыянальная Дзяржава, якая заўсёды з табой, незалежна ад геаграфіі і палітыкі – магчыма, гэта было б выйсцем для таго, хто бачыць у страце нацыянальнай ідэнтычнасці страту самога сябе... Магчыма, каб гэта было хоць як магчыма...

Пазбаўленыя ўласнай дзяржавы, гнаныя са сваёй зямлі і раскіданыя па ўсім свеце габрэі змаглі застацца самімі сабой і праз дзве тысячы гадоў вярнуцца на сваю «гістарычную радзіму» таму, што дзве тысячы год гулялі ў сваю гульню па правілах, выкладзеных у Бібліі (хай даруюць мне вернікі гэтае і наступнае рызыкоўныя парашунні), і пад наглядам суддзі, які не мог мець уласнага імя і таму называўся Бог.

Але, як вядома, беларусы – не габрэі. Беларусы залішне сур'ёзна ставяцца да жыцця, каб гуляць у жыццё. І гэта, пэўна, таксама няблага. Толькі, як сведчыць гістарычны досвед, калі ты не ўмееш сам забаўляцца, дык табой забаўляюцца іншыя.

## Воля да ўлады

Я нарадзіўся, вырас і асталеў у татальна не-свабоднай краіне сярод спадчынна несвабодных людзей. Тых некалькі гадоў канца васьмідзесятых - пачатку дзесяцігоддзя, якія досьціць умоўна можна назваць парой свабоды, натуральна, было замала, каб зразумець, чым насамрэч ёсць рэальная свабода. Іх хапіла, бадай, адно на тое, каб усвядоміць увеселіцца папярэдні досвед жыцця, як досвед не-свабоды. Адсюль і хада маіх наступных развагаў...

Як гэта ні дзіўна, але пафаснае меркаванне, сформуляванае ў больш рамантычныя ад нас эпохі, што чалавек нараджаецца свабодным і таму скрэзь усё сваё жыццё імкнецца да свабоды як да найвялікай каштоўнасці, усё яшчэ застаецца ва ўжытку. Хаця сёння кожны добра ведае, што ўсе тыя свабоды, якія ў сярэдзіне XX стагоддзя зафіксавала “Дэкларацыя правоў чалавека”, былі літаральна заваяваны ў сацыяльных войнах і рэвалюцыях, гэта значыць навязаныя чалавецтву гвалтам, праз крыўду, кроў і прымус.

Але калі свабода - гэта найвялікая каштоўнасць для ўсіх і кожнага, то чаму яна ўсталёўваецца не праз згоду, зусім натуральную у такім выпадку, а праз гвалт адных людзей над другімі? Ды пэўна ж таму, што сацыяльна свабода ніколі не была для чалавека абсолютнай каштоўнасцю, прынамсі, яна ніколі не была каштоўнасцю большай за не-свабоду, і прыкладаў таму лічыць - не пералічыць. Падчас Рымскай імперыі свабодныя плямёны варвараў дабраахвотна прасіліся да рымлянаў у рабы (і яшчэ не ўсіх і не заўсёды бралі), бо стан рабства забяспечваў больш высокі ўзровень дабрабыту, чым жыццё ў беспрытульной волі. Рабы-негры самаахвярна падтрымлівалі сваіх рабаўладальнікаў у вайне з федэратамі, якія хацелі іх вызваліць ад рабства... Найбольш незадаволенымі адменай прыгоннага права ў Расейскай імперыі былі не памешчыкі, а прыгонныя. Зрэшты, рэч не ў асобных прыкладах, дзе памкненне да не-свабоды кожны раз можна патлумачыць ці то гістарычнымі ці то сацыяльна-псіхалагічнымі матывамі. Рэч у тым, што ўся зафіксаваная гісторыя чалавецтва

сведчыць аб заўсёднай і таму, пэўна ж, натуральнай патрэбе *сацыяльнага* чалавека ў не-свабодзе. І дэмакратычны лад жыцця мы сёння лічым за найлепшы з пакуль магчымых не толькі таму, што з яго чалавек мае права на свабоду, але яшчэ і таму, што тут чалавек гэтаксама мае права выбраць сабе не-свабоду.

Адабраць у чалавека права на не-свабоду – гэта яшчэ больш жорстка, чым адняць у яго права на свабоду, бо той, каго паклікаў *геній волі*, так ці інакш, але здабудзе яе ў барацьбе, перамозе ці смерці, а няволю можна толькі атрымаць як сваё натуральнае права...

Свабода – занадта цяжкая ноша, каб яе сілком узвальваць на плечы таго, хто не жадае яе несці добраахвотна.

Вось чаму канстытуцыя кожнай дэмакратычнай краіны (як і “Дэкларацыя правоў чалавека”), -- гэта кансенсус паміж правам чалавека на свабоду і правам на не-свабоду. І хаця права на апошняе ўсе канстытуцыі, як і “дэкларацыя”, сарамліва ўтойваюць, але насамрэч яно заканстытуявае ў той жа меры, як і першае. І гэтым правам на не-свабоду людзі раз-пораз карыстаюцца, праўда, з рознымі для сябе, а здарaeцца, і ўсяго чалавецтва, вынікам. Так ім скарысталіся ў 1933 годзе ў Нямеччыне, падчас апошняга рэферэндуму ў 1991 годзе ў Савецкім Саюзе, вясной таго ж года ў Беларусі, калі калоны рабочых мінскіх заводоў рушылі праз увесь горад на плошчу Незалежнасці.

Некалькі дзён запар усе буйнейшыя тэлекампаніі свету ў аглядах навін паказвалі сваім гледачам гэтае ўнушальнае відовішча. Паказвалі як прыклад абуджэння беларускага народа ад таталітарнага сну, як жаданне і здольнасць рэалізоўваць маладой беларускай дэмакратыі свае права і свабоды. Прыйкладна ў такім жа ракурсе асвятлялі і аналізувалі гэту падзею айчынныя і замежныя публіцысты, палітолагі, тэарэтыкі. Тагачасны лідэр беларускай апазіцыі Зянон Пазняк даваў шматлікія інтэрв'ю амерыканскім журналістам (ён тады быў у Амерыцы), дзе казаў, што ганарыцца беларускім народам, які гэтак магутна і цывілізавана прадэманстраваў ўсюму свету прагу свабоды, незалежнасці і дэмакратыі... Праўда, у беларускіх незалежных мас-медыя праз агульны хор захаплення няўзнак праслізгвала адчуванне нейкай насцярожанасці, бо было абсолютна незразумела, з чаго гэта беларускаму рабочаму аднойчы ранкам захацелася не піва, а свабоды?

Але не тады, падчас тых падзеяў, ні да гэтай пары, здаецца, ніхто так і не ўсвядоміў, што ў тыя дні з розных канцоў Мінска рухалася ў адным накірунку не свабодная, незалежная і дэмакратычная Беларусь, а ў маўклівых, бясконцых калонах рушыла тады на плошчу Незалежнасці беларуская Вандэя.

Менавіта так - на галоўную плошчу сталіцы мерным крокам рухалася беларуская Вандэя, *сацыяльная* правінцыя нашай краіны, якая ў 60-70-х гадах пераехала з вёсак і мястэчак і цяпер патрабавала ад ужо дэмакратызаванага (у пэўным сэнсе) Вярхоўнага Савета вяртання сабе сітуацыі не-свабоды. І хаця над стотысячным натоўпам сям-там луналі бел-чырвона-белыя сцягі і ў прамовах выступоўцаў паміж патрабаваннямі падвышэння зарплаты і зніжэння цэн чуліся палітычныя заклікі да адстаўкі ўраду (між іншым, у нейкай меры таксама прызначанага праз дэмакратычныя працэдуры), і хапала словаў пра

свабоду і дэмакратыю, але насамрэч гэта быў магутны пратэст супраць перабудовы, рэформ, блізкага развалу Савецкага Саюза, ліквідацыі сацыялізму і ўсталявання дэмаракратыі, пратэст, які беларуская Вандэя тады яшчэ не магла (ці пакуль не адважвалася) адэкватна сформуляваць. Але міне некалькі год і наша *сацыяльная* правінцыя сформулюе свае патрабаванні ў адэкватных формулах, калі на выбарах презідэнта аддасць свае галасы не Шушкевічу, а Лукашэнку, калі на рэферэндумах прагаласуе супраць роднай мовы, нацыянальнай сімволікі, незалежнасці і нават супраць таго, каб самім свабодна выбіраць сабе мясцовую ўладу.

Але я не маю намеру, як магло падацца з папярэдняга, нагружаць метафару Вандэі негатыўнымі значэннямі (менавіта ў негатыўным значэнні аднавіў яе на Беларусі Алесь Адамовіч у пару перабудовы). Бо памкненне *сацыяльнай* правінцыі да не-свабоды кажа не пра ўласна не-свабоду, а пра тое, што каштоўнасці гэтых людзей палягаюць на нечым іншым.

Шматкроць і недвухсэнсоўна выказаны пратэст беларускай *сацыяльнай* правінцыі супраць шматлікіх спроб навязаць ёй паўз яе волю палітычныя, грамадскія і эканамічныя свабоды пераканаўча сведчаць, што яна выразна ўсведамляе: гэта не яе свабоды і яны не для яе, а для некага іншага, і таму ёй гэтыя свабоды для іншага не сёння, дык заўтра, але напэўна вылезуць бокам.

Не думаю, што наша сацыяльная правінцыя моцна памылялася тады і памыляецца цяпер. Бо няма ў прыродзе ніякай абстрактнай свабоды, нейкай адной свабоды для ўсіх. Кожная свобода - гэта свобода для некага. Свобода, як зубная шчотка, рэч надзвычай канкрэтная і ў кожнага свая. Крот у нары не менш свободны за ластаўку ў небе. Проста ў іх розныя кшталты і гарызонты свабоды. І калі крата ўхапіць за карак і шпурлянуць у неба, то ён пэўна будзе мець рацыю, калі палічыць гэта за гвалт, а не за дараваную яму свабоду трохі палётаць.

Свабода слова, свабода друку для мяне як літэратора - гэта не абстракцыя, а такая ж канкрэтная прылада працы, як асадка і аркуш паперы, за якую мне мае сэнс змагацца, бо без магчымасці нязмушана выказваць свае думкі я не здолею пайнавартасна рэалізаваць сябе ў сваёй дзейнасці, а з гэтага як бы не дажыву наканаваны мне век. І таму той, хто адымае ў мяне свабоду слова, адымае ў мяне не нешта абстрактнае, а крадзе ў мяне маё, забірае ў мяне частку мяне самога. З гэтага зусім натуральна будзе, калі я крыкну яму: "Злодзей!"..

Але калі нехта забірае ў мяне мае каштоўнасці ў выглядзе свабоды друку, то адсюль зусім не вынікае, што гэтым ён абірае і ўсіх астатніх. Бо якую каштоўнасць могуць уяўляць свабода слова, свабода друку, скажам, маім бацькам, якія за ўсё сваё дарослае жыццё, бадай, не прачыталі ніводнай кніжкі, ніколі не гарталі газет (за выключэннем хіба тых выпадкаў, калі там друкаваліся тэксты іх сына з фотаздымкам), а па тэлевізары глядзелі ўсё, што заўгодна, акрамя інфармацыйных і палітычных перадач? Дык што ім да таго, ёсць там нейкая свабода слова ці яе няма, забараняюць выдаваць нейкія газеты ці не. Вось калі б па вясне забаранілі бульбу садзіць, а перад калядамі калоць парсюка - тады

іншая реч. З газет і парламента сыйтым не будзеш, а з бульбы ды парсюка сам пражывеш, дзяцей выгадуеш і на ўнукаў яшчэ ўспееш пацешыцца...

Адсюль іхні недавер да ўсялякіх свабод, што разумнікі ў сталіцах выдумляюць, бо не бачна з тых свабод ніякай карысці чалавеку, які жыве з мазала. Пэўна, разумнікам з іх свабод і станецца нейкая выгода, а для паспалітага люду пры любой уладзе адна свабода: жыццё паміж хлявом і полем да рэшты стаптаць (гарадскі варыянт: паміж заводам і аўтобусным прыпынкам).

Зразумела, што стаптаць сваё жыццё паміж хлявом і полем і стаптаць яго на аркушы паперы -- гэта два розныя лады жыцця, якія абапіракуюцца на канцептуальна розныя каштоўнасці. У першым выпадку на анталагічныя каштоўнасці быцця, дзе дамінуюць забеспячэнне самога себе існаваннем, а чалавецтва - працягам твойго роду, у другім - на экзістэнцыйныя, дзе вядзе рэй проблема выбару ў рэалізацыі патэнцыялу індывідуальнага "я".

Быццё не ведае катэгорыі свабоды (свабода ёсьць выключна катэгорыяй экзістэнцыі). Таму *сацыяльная* правінцыя, у сваёй арыентацыі на анталагічныя каштоўнасці, якія толькі і забяспечваюць чалавека быццём, выбірае сабе не-свабоду; а свабоду пакідае *сацыяльны* сталіцы як месцу, дзе акумулююцца экзістэнцыйна актыўныя суб'екты.

Менавіта высілкамі экзістэнцыяна заклапочаных, якія імкнуцца да пошуку і выяўлення межаў уласнага "я", катэгорыя свабоды і набыла тое значэнне, якое яна сёння мае, але прыгожы вобраз якога зусім не падобны на яго сутнасць. Ідэалізуючы катэгорыю свабоды, нагружаючы яе значэннем абсолютнай каштоўнасці, апантаныя праблемамі уласнай экзістэнцыі, па расейску кажучы, "лукавят". Нічога асабліва прыгожага і гуманнага ў свабодзе няма, прынамсі няма там гэтага больш, чым у не-свабодзе. Шматлікія свабоды -- гэта тыя ж "правы" больш моцных, больш актыўных, больш разумных, больш прагавітых выяўляць сваю ўладу над менш моцнымі, менш разумнымі, менш прагавітымі, -- толькі ўжо не самачынным гвалтам, а пад абаронай канстытуцыі і дэкларацыі аб правах.

Увогуле, трэба досыць выразна ўсведамляць, што свабода - гэта ўсяго толькі адна з форм выяўлення волі да ўлады. Як толькі недзе завялася прага свабоды, дык значыць там нехта ці нешта добра набрыняла ўладным патэнцыям. Вялікая французская рэвалюцыя, якая сформулявала знакамітую трываду "Свабода. Равенства. Братэрства" сваім крыявым чынам засведчыла не прыйсце эпохі свабоды, а пераход улады ад арыстакратыі да нацыянальнай буржуазіі. І гэта тычыцца не толькі палітычнай, але і кожнай іншай свабоды. Пакуль Гутэнберг не выдумаў друкарскі варштат, нікому нават да галавы не было казаць пра нейкую там свабоду пісьма. Але як толькі гэты варштат даў магчымасць далучыцца да вырабу слоў сотням, тысячам разумных, актыўных, прагных, дык яны адразу запатрабавалі сабе свабоды, каб мець канстытуцыяй гарантаваную магчымасць рэалізаваць сваю волю да ўлады над чытачом... І ўрэшце яны яе атрымалі: у XX стагоддзі прэса рэальная стала чацьвёртай уладай, хаця гэтая ўлада пакуль што яшчэ і застаецца юрыдычна не аформленай.

І калі на Беларусі, пасля распада СССР, з розных бакоў пачалі гучаць патрабаванні тых ці іншых свабодаў, дык гэта найперш азначыла, што ў нашай *сацыяльнай* сталіцы выспела значная колькасць экзістэнцыйна заклапочаных асобаў, якія ўжо прагнуць рэалізаваць сваю волю да ўлады праз свабоду слова, свабоду друку, свабоду палітычных і грамадзянскіх арганізацый ды ўсялякія іншыя свабоды. Шкада толькі, што гэткіх асобаў апынулася замала, каб яны, злучыўшыся ў цэлья *сацыяльныя* страты, змаглі адсунуць *сацыяльную* правінцыю ад *сацыяльнай* сталіцы на належнае ёй месца - у “Вандэю”. Бо Беларусь толькі тады рэальна стане суб'ектам гісторыі, калі сама ператворыцца ў аб'ект рэалізацыі экзістэнцыйных памкненняў тых, хто прагне свабоды Беларусі, як рэалізацыі ўласной волі да ўлады. Але, імкнучыся наяве здзейсніць гэтывя собскія памкненні, наўрад ці мае сэнс наракаць на *сацыяльную* правінцу, якая затулілася ў сваю не-свабоду і турбуеца адно пра тое, каб у пару забуяла бульба ды не спазніліся завесці дровы на зіму.

У *сацыяльнай* правінцыі і *сацыяльнай* сталіцы розныя меры адказнасці. Першая адказвае за быццё ў яго антагічнай цэласнасці, а другая - толькі за ўласную экзістэнцыю, што прагне выразніцца праз розныя свабоды як найбольш эфектыўныя і цывілізаваныя формы выяўлення волі да ўлады. І сярод іх - праз нацыянальна зарыентаваныя формы (да прыкладу, праз ідэю Адраджэння, якая гэтак шырока была заманіфеставаная на Беларусі ў першай палове дзесяцігоддзя).

## НІДЗЕ І НІХТО

Кожны з нас належыць да грамадзянаў нейкай краіны, мае ў гэтай краіне ўласны падворак з домамі або кватэру ў гарадскім гмаху, але насамрэч чалавек камунікатыўна адкрытай цывілізацыі жыве Нідзе. Блытаніна ў арыентацыі паходзіць з таго, што мы ўсё яшчэ карыстаємся моўнымі фігурамі, якія склаліся ў класічныя эпохі, калі быццё чалавека пераважна фармавалася месцам ягонага існавання і таму ў значнай меры было тоесным пэўнаму ландшафту, адпаведным формам працы, апрычоным культурным ды кульставым рытуалам. І нават кніжная (і шырэй – метафізічная) культура, якая ў асноўным сваім масіве складвалася з інтэлектуальных ініцыятываў, што паходзілі з розных простораў ды эпохаў, не вымыкала тады чалавека з ягонага «тут» у нейкае «нікуды», а толькі ўдакладняла каардынаты быцця як універсальнага цэлага і ў дадатак маркіравала трансцендэнтную перспектыву.

Але так было раней, у класічныя эпохі. Цяпер ужо быцціна ніхто не жыве на роднай зямлі у сваёй краіне. Што сёння азначаюць слова «роднае», «чужое», «далёкае», «блізкае» і да т.п. калі ангельскую прынцэсу Дзіяну (пакуль яна была жывая) я бачыў часцей, чым сваю адзінакроўную сястру, калі пра інтымныя стасункі Клінтану з Левінскі я ведаю куды болей, чым пра гэткія ж стасункі свайго лепшага сябра, калі замежныя фундацыі, якія пра мяне нават ніколі не чулі, адшкадавалі мне грошай болей, чым мой нішчымны бацька? Зрэшты, рэч не ў

асобных правакацыйных прыкладах, якія можна доўжыць бясконца. Рэч у тым, што, не пакідаючы родных сялібаў, кожны з нас незаўважна апынуўся раскіданым па ўсім свеце.

У бязгучнага выбуху, які гэтак далёка па раскідаў чалавека па розных просторах зямной кулі, што яму, бадай, ніколі не сабрацца ў адно цэлае дома, дзе ён толькі працуе ды начуе, – шмат назоваў. Мы скарыстаемся адным з іх, вынесеным на вокладку кнігі французскіх даследнікаў Філіпа Брэтона і Сержа Пру, а менавіта – «Выбух камунікацыяў»...

Прастора – гэта адлегласць, якая аддзяляе чалавека ад чалавека, народ ад народа. У першую чаргу дзякуючы гэтай просторавай адлегласці і магчымыя былі розныя тыпсы культуры як апрычоныя формы засваення таго ці іншага фрагмента просторы.

Але простора – гэта не толькі тое, што адсланяе чалавека ад чалавека, народ ад народа, але і тое, што праз сродкі камунікацыі лучыць іх між сабой, набліжае адно да аднаго. Чым больш развітыя сродкі камунікацыі, тым менш становіща прасторы – і тады чалавек пачынае насоўвацца на чалавека, народ на народ, культура на культуру... Усё гэтае вялікае мноства грувасціца адно на адно, шчыміцца, сціскаецца...

У другой палове ХХ стагоддзя сродкай камунікацыі назапасілася ў такой колькасці, што яны стварылі крытычную масу, якая спарадзіла неверагоднай магутнасці выбух. Гэтым выбухам камунікацый прастора як падставовы феномен быцця была амаль цалкам зніштожаная, з чаго адразу згубілі сэнс такія паняткі, як «цэнтр», «перыферыя», «адлегласць» і да іх падобныя. Цэнтр свету сёння ўсюды, дзе стаіць тэлевізар са спутнікам антэнай і кампьютар, падключаны да Інтэрнэту.

Знікненне прасторы (яе згортванне яшчэ ў XIX ст. распачалі чыгунка і тэлеграф) уласна і спарадзіла праблему, якая атрымала назому *татальны крызіс культуры*.

Культура – гэта падзеі часу, трывала зафіксаваныя ў прасторы. Калі прастора адсутнічае, дык знакам і падзеям культуры німа дзе статьячна зафіксавацца, бо ўсялякая праява культуры жыццядайна выяўляеца толькі ў значэнні пэўнай сумы статыкі, пазасталай ад дынамічных перарухаў часу. З чаго вынікае, што жыццядайнасць культурнага знака палягае найперш на яго трывалай зафіксаванасці ў прасторы нацыянальной ці сусветнай культуры. А ў сітуацыі адсутнасці прасторы знакі і атрыбуты ўсіх культуры страчваюць укарэненую прыналежнасць да пэўнага месца і скочваюцца ў яміну аднаго кантынуума, дзе ў калейдаскопічным рушэнні няспынна засланяюць сябе іншымі. Да таго ж (і гэта, бадай, галоўнае), у сітуацыі адсутнасці прасторы знакі і атрыбуты ўсіх іншых культуры апынаюцца ля чалавека гэтаксама блізка, як знакі і атрыбуты ўласнай. На экране тэлевізара Вавельскі замак, Кітайская сцяна і праспект Францішка Скарыны ў Менску знаходзяцца на адной дыстанцыі ад гледача, нават калі ён глядзіць тэлевізар у доме, які стаіць на праспекце Францішка Скарыны. З чаго атрымліваецца, што знікае, ці становіща амаль незаўважнай, розніца паміж роднай і іншымі культурамі. А што яшчэ, як не адлегласць, рабіла блізкую культуру роднай, а далёкую – чужой? І калі на

працягу ўсяго жыцця на адной далечыні ад чалавека будуць прысутнічаць знакі і атрыбуты розных культуры, да таго ж яшчэ ў няспынным калейдаскапічным рушэнні, дзе знакі роднай культуры застануцца толькі асобнымі фрагментамі стракатага мноства, дык з якой культурай зможа тады з'ідэнтыфікаваць сябе чалавек? Натуральна – ні з якой. Зрэшты, у адсутнасці прасторы ўсе размовы пра культурную ідэнтыфікацыю становяцца ўвогуле гранічна праблематычныі.

Марцін Гайдэгер, вялікі знаўца праблемаў быцця, прасторы і часу, некалі пісаў: «Цяпер пад пагрозай знаходзіцца сама ўкарэненасць (у глебу. – В.А.) сучаснага чалавека». Але бяда прыйшла не адтуль, скуль яе чакаў Гайдэгер, і была яна больш татальнай, чым прагноз. Не ўкарэненасць аслабла – аслабла і неўпрыкмет знікла тое, ува што можна ўкарэнівацца: раптам невядома куды падзелася сама прастора...

І што мы з гэтага маєм? Як з майго гледзішча, дык у сітуацыі адсутнасці прасторы месца знакам і падзеям культуры засталося адно ў часе. Але культура, якая існуе адно ў часе, ёсць ужо нішто іншае, як спрэс інфармацыя, бо толькі інфармацыя не патрабуе трывалай фіксацыі і нечым апрычонага кантэксту. Усё, што існуе выключна ў часе, можа існаваць адно ў форме інфармацыйнага паведамлення, нават калі гэтае паведамленне разгорнутае да памераў філасофскай сістэмы. З чаго вынікае, што цяпер, у пару татальнага разгортвання прасторы, інфармацыя заняла тое месца, якое раней займала культура. Хаця тут неабходна адразу заўважыць, што знакі і падзеі культуры не зніклі разам са знікненнем прасторы – яны засталіся, але засталіся ў якасці “сыравіны”, падручнага матэрыялу, з якога мас-медыя бясконца прадукуюць інфармацыйныя паведамленні. Таму ужо не зусім зразумела: раман, музычны твор, карціна цяпер ствараюцца дзеля канкрэтнага чытача (слушача, гледача) ці дзеля таго, каб запаўняць інфармацыйны дыскурс. І ці не ёсць нешматлікі рэальны чытач (гледач, слухач), што бярэ ў руکі раман, прыходзіць на канцэрт альбо мастацкую выставу, па сутнасці той самай «масоўкай», якую збіраюць на сваю перадачу вядучыя папулярных тэлешоу, каб было каму задаваць пытанні, пляскаць у ладкі і тым ствараць значнасць падзеі?

Наўрад ці я моцна памылося, калі скажу, што пераважная большасць з таго, што цяпер робіцца ў літаратуры і мастацтве, не проста становіцца вядомай толькі праз журналісцкія паведамленні, рэцэнзіі, агляды ды інтэрв'ю, але і існуе для шырокай публікі адно ў тым аб'ёме ды ў тых формах, якія гэтаму творчаму наробку прадастаўляюць сродкі масавай інфармацыі.

Пэўна, сёння самы вядомы ў свеце пісьменнік – гэта Салман Рушдзі, а яго «Сатанінскія вершы» – ці не найбольш знаная кніга, хаця нікому нават да галавы не прыйдзе лічыць Салмана Рушдзі найвыбітнім пісьменнікам сучаснасці, а ягоную кнігу – вялікім літаратурным творам. Рэч, зразумела, зусім у іншым: лёс «Сатанінскіх вершаў» ды іхняга аўтара адпавядае крытэрыям вялікай інфармацыйнай падзеі. А для інфармацыйнай падзеі зусім не істотна, што наўрад ці хаця б адзін з кожных ста чалавек, добра абазнаных у «праблеме Рушдзі», прачытаў ці хацеў бы прачытаць яго «Сатанінскія вершы».

У нас, на Беларусі, цяпер, бадай, самы знаны паэт – Славамір Адамовіч, які быў пакараны ўладамі за верш «Убей президента» і адсядзеў за яго дзевяць месяцаў у турме. За тэрмін зняволення Славамір Адамовіч улучна з вершам стаўся значнай інфармацыйнай падзеяй, што, аднак, не адбілася на рэальнай цікаўнасці да ягоны паводзі. Зрэшты, як і да самога верша – уласна, для беларускай публікі было дастаткова адно назвы верша і крымінальной адказнасці за яго, каб «ацаніць» і твор і паэта.

Але было б памылкай лічыць, што мастацкі твор можа стацца заўважнай інфармацыйнай падзеяй адно праз сваю ўблытанаасць у палітыку, ідэалогію ці этыку. Адносна нядайна ў нас узнік літаратурны рух «Бум-Бам-Літ», але ўжо сёння гэта адзіная літаратурная суполка, хоць трохі вядомая за межамі літарацкага асяродка, хаця, як і ўсе постмадэрністы, бумбамлітаўцы прынцыпова апалітычныя ў сваёй творчасці. Прычына досыць широкай вядомасці «Бум-Бам-Літа» ўтым, што тэатралізаваныя выступы, перформансы ды іншыя літаратурныя акцыі сяброў гэтага руху апынуліся зручнымі для інфармацыйнай інтэрпрэтацыі, вабнымі ў сваёй кідкасці тэлежурналістам, прыцягальными ў сваёй скандальнасці для рэцэнзараў і крытыкаў.

Напісаць раман у тысячу старонак адно дзеля того, каб аб ім у некалькі радкоў распавялі праз газету – вось ён лёс літаратуры ў грамадстве татальнай інфармацыі.

Але з гэтай рэальнасцю ніяк не жадае пагадзіцца той, хто выхаваны ў досведзе, што культура ёсьць анталагічнай каштоўнасцю. Таму наша нязгода з рэальным станам рэчаў цалкам зразумелая. У грамадстве татальнай інфармацыі суб'ект перастае ідэнтыфікаваць сябе хоць з якім культурным кодам і з гэтага быцтва апынаецца не толькі ў сітуацыі Нідзе, але і ў сітуацыі Ніхто, гэта значыць у сітуацыі анталагічнага вакууму, які наўрад ці можна кампенсаваць адным фактам экзістэнцыйнай прысутнасці.

Зрэшты, зусім верагодна, што мы – адно з апошніх пакаленняў, якому яшчэ патрэбна нагружаць сваё экзістэнцыяне «Я» анталагічнай падставай, што толькі і магчыма праз імператыв культуры. І хаця большасць з нас калі не разумее, дык ужо прадчувае, што культура як падставае цэлае ўсіх ранейшых цывілізацый на вачах маргіналізуеца, распадаеца на фрагменты, лакальныя падзеі ды прыватныя ініцыятывы, але нават усведамляючы ўсё гэта, мы не жадаем і не можам адбываць быццё інакш, чым адбывалі да гэтага ўсведамлення. Што і натуральна. Чалавеку толькі здаецца, што ён шукае ісціну, насамрэч ён прагне адно ўтульнасці. А якая там утульнасць у голай экзістэнцыі, высунутай на скразнякі часу?

Бадай, вось гэтай прагай утульнасці найперш і абумоўлены наш супраціў сітуацыі татальнага Нідзе і Ніхто, якую стварыў выбух камунікацыі. Прадчуваючы, што культура як цэлае ўжо не можа быць нашым гарантам у захаванні за намі месца ў дыскурсе быцця, мы, кожны на свой капыл, спрабуем уладкавацца на яе ацалелых фрагментах. Адзін са спосабаў такога ўладкавання яшчэ напярэдадні інфармацыйнага нашэсця сформуляваў Герман Гесэ, калі ў рамане «Гульня шкляных перлаў» высунуў ідэю Касталіі, замкнутай на самой сабе

Правінцыі, дзе духоўныя эліты хаваюцца ад «эпохі фельетонаў». А недаўна польскі культуролаг Кшыштаф Чыжэўскі на канферэнцыі ў Менску перафармуляваў ідэю Гесэ, пропанаваўшы замест утапічнай Правінцыі ствараць у кожнай краіне скіты для духоўных элітаў, а пасля злучыць іх між сабой у нейкую інтэлектуальную гіперсістэму. Магчыма, гэта і слушная думка, хаця ці не з'яўляюцца ўжо сёння такімі скітамі універсітэцкія асяродкі, літаратурна-культуралагічныя выданні і суполкі, містычныя секты, як і безліч іншых задзіночанняў на грунце традыцыйных культурных каштоўнасцяў?

Але няцяжка зразумець, што ўсе нашыя спробы выгарадзіць сабе ў інфарматыўным дыскурсе лапікі традыцый становіцца эффектыўнымі адно праз мэтанакіраваныя высілкі. Гэта значыць, што кожная наша лучнасць з традыцыйнымі культурнымі каштоўнасцямі ёсць штучнай у тым сэнсе, што яна арганізаваная праз супраціў пануючай, спрэс інфармацыйнай рэальнасці.

Адным з найбольш цікавых выпадкаў штучнага (зноў жа ў сэнсе не-натуральнага ходу цывілізаваных падзеяў) супраціву мне падаецца тое, што раней мы называлі нацыянальным Адраджэннем.

Згодна з традыцыйнай схемай развіцця гістарычных падзеяў, наша жаданне адрадзіць нацыянальную культуру ва ўсіх яе значэннях, каб на гэтым подзе стварыць нацыянальную дзяржаву, было і лагічным, і натуральным, і ясным у стратэгіі рэалізацыі... Вызваліўшыся ад расейскага «каланіяльнага іга», трэба ачысціць свядомасць паспалітых ад рэшткаў каланіяльнай спадчыны і на калектыўным «табула раза» вытлумачыць беларускім словамі сэнс беларускай ідэі. Якім жа было нашае здзіўленне, калі амаль нічога з пазначанага ў мэтах не атрымалася здзейсніць. Цяпер беларускія палітолагі, аналітыкі, культуролагі шукаюць прычыны паразы беларускай ідэі ў кволай нацыянальнай свядомасці народа, у скрытай інтэрвенцыйнай палітыцы Расіі, у стратэгічных праліках палітыкаў і да таго падобным...

Усё гэта мае месца, і ўсе нашыя тэарэтыкі сапраўды маюць рацыю, але, як мне здаецца, сутнасная прычына паразы нацыянальнага руху палягае ў іншым, а менавіта ў тым, аб чым тут казалася вышэй. Момант рэалізацыі праекта нацыянальнага Адраджэння прыпаў на пару выбуху камунікацый, пасля якога вядзе рэй ужо не падзея культуры, а інфармацыйная падзея. Пераканаць сёння беларускае грамадства, якое ўжо амаль цалкам знаходзіць сябе ў інфармацыйным дыскурсе, забыцца на рэальную пару існавання і ўлегчыцца ў адбудову бастыёнаў нацыянальнай культуры, гэта тое самае, што пераканаць грамадства ў неабходнасці будаўніцтва старажытных замкаў дзеля паспяховай абароны ад нашэсця чужынцаў.

Менавіта з таго, што нацыянальную культуру сёння трэба адваёўваць не ў расейскіх ці якіх там іншых заваёўнікаў, а яе трэба адваёўваць у самога часу, які ўжо не прадугледжвае існавання культуры ўвогуле, ідэя нацыянальнага Адраджэння не спарадзіла шырокі народны рух і пасля кароткага перыяду адноснай актыўнасці згарнулася да памераў таго, што можна назваць беларускай версіяй гесэўскай Правінцыі Касталія.

Сёння беларускасць, беларуская мова, гісторыя, культура ў цэлым – гэта не прастора жыццядзейнасці грамадства, а прытулак для інтэлектуалаў, духоўнай эліты, для ўсіх тых, каму няўтульна без апранахі культуры. У звязку з апошнім цікава адзначыць, што сярод тых, хто сёння актыўна і апантана працуе ў нацыянальнай культуры на карысць беларушчыны, зусім няшмат этнічна чыстых беларусаў. Гэты факт можна трактаваць па-рознаму, але як з майго меркавання, дык ён найперш сведчыць аб tym, што да беларускай ідэі далучаюцца не столькі з пошуку этнічнай ідэнтычнасці, колькі дзеля таго, каб быць улучаным у канкрэтныя справы рэальнай культуры. Інакш кажучы, у беларускую культурную Правінцыю ўцякаюць адусюль не столькі дзеля яе самой, колькі дзеля таго, каб тут схавацца ад сітуацыі татальнага Нідзе і Ніхто, бо раскіданы выбухам камунікацый па ўсім свеце чалавек сёння анталагічна можа сабрацца ў адно цэлае толькі ў дыскурсе ідэнтыфікацыі сябе з tym ці іншым культурным кодам... І нікога з гэтых уцекачоў асабліва не турбуе, што як да эпохі камунікатыўна адкрытай прасторы, замкнутая сама ў сабе Беларуская Касталія ёсьць утварэннем штучным, існующым насуперак рэальнаму часу і таму з нябачнай, прынамсі пакуль, уцямнай перспектывай...

Зрэшты, у сэнсе перспектывы мы мала чым адрозніваемся ад іншых. Беларусь сёння – гэта Францыя заўтра. Калі культура як цэлае перастае быць падставовым апірышчам быцця, то ўсіх нас чакае аднолькавы лёс. І, магчыма, адзінае, што нас неўзабаве будзе адрозніваць адзін ад аднаго, гэта колькасць волі да супраціву сітуацыі Нідзе і Ніхто.

## РАЗБУРЫЦЬ ПАРЫЖ

(Два няспраўджаных эсэ)

### 1. Беларусь як постмадэрновы праект Бога

*Пара нашага цярпення ў самым росквіце. І не трэба нічога прыспешваць. Трэба ўсё яшчэ па-ранейшаму чакаць, не спакушацца чужым авантурным духам, а выхоўваць свой і не зневажаць сябе, атаясамляючы мудрае цярпенне з авечай пакораю... І калі мы сапраўды адстаём ад сваіх суседзяў на сто, дзвесце ці нават на больш гадоў, стамлемяйся, басанож адольваючы дадзены гісторыяй шлях, то адставанне нашае (я ўпэўнены!) вельмі блізкае да той відавочнай розніцы, якая некалі існавала паміж пакутнай хадою босых галілейскіх рыбакоў і зладжаным крокам абытых рымскіх легіянероў.*

Леанід Дранько-Майсюк  
(«Стомленасць Парыжам»)

Ад самага пачатку Бог заклаў у логацэнтрычную канцэпцыю быцця адзін постмадэрновы праект – Апакаліпсіс. Пазней Ён дадаў сюды яшчэ адзін – Беларусь. Вось чаму ўсе цэнтралеглыя (не дыскурсіўныя)

кампазіцыі, улучна з «Адраджэннем», аблудныя на Беларусі, вось чаму тут апынулася да месца ідэя Беларусі як «ліючайся» формы/субстанцыі (прапанова Ігната Абдзіраловіча), вось чаму метафара «балота» апошнім часам набрыняла ў нас канцэптуальным кшталтам і ўжо нават пачала набываць вартасці эстэтычнага ідэалу.

Балота – ландшафтны сіонім дыскурса. Яно мае сярэдзіну, але не мае цэнтра і канцуецца не межамі, а сутнаснымі разрывамі з зямлёй ці сушай. І хаця балота можа ўлучаць у сябе выспы, хмызы ды азёрцы, аднак яны існуюць тут не самі па сабе (і не дзеля саміх сябе), а толькі ў якасці фармалізацыі і структурызацыі балота як феномена цэлага. Гэтаксама і дыскурс утрымлівае нешта, што ўмоўна можна пазначыць словам «структур», толькі ягоная структура змацаваная не на статыцы іерархii, а на інерцыі віртуальных актуаліяў, латэнтна сашчэпленых між сабой чаканнем апрычонага моманту дынамікі...

Бадай, адзінае разрозненне дыскурса і балота палягае на tym, што дыскурс не мае гісторыі, бо заўсёды адбываецца аднойчы, а балота гэтую гісторыю мае. Зрэшты, ці не блытаю я штосыці з нечым, нагружаючы балота ўласнай гісторыяй?.. Ці не ёсць гісторыя балота адно суплётам сюжэтаў, якія здараліся з людзьмі, што жывуць на балоце?..

Прыкладна гэтак я распачынаў эсэ пад назовам «Беларусь як постмадэрновы праект Бога», якое быў наладзіўся пісаць досыць даўно, калі ў нас на само слова «постмадэрн» многія яшчэ здзіўлена азіраліся, як на мурына ў вёсцы. Цяпер ужо нават і не памятаю, чаму тады не разгарнуў той пачатак у заканцаваны тэкст (сэнс не зробленага – заставацца не зробленым?), але на саму задуму і па сёння не забыўся, бо дасюль застаюся ўпэўненым, што прачытаць Беларусь адекватна сітуацыі яе натуральнага ладу і наканавання магчыма адно ў катэгорыях постмадэрну і з узгляду на постмадэрновы светагляд. Дарэчы, гэтае перакананне сформавалася не столькі з уласнай заангажаванасці постмадэрнам, колькі з аналізу шматлікіх спрабаў нашых інтэлектуалаў, якія ў сваіх рэфлексіях над Беларуссю абапіраліся на самыя розныя цэнтралегія ідэалагемы, але ў выніку атрымлівалі адноўлькава заблытаныя сюжэты... Гэта ўсё роўна тычылася як беларускага універсуму ўвогуле, так і асобных яго аспектаў: метафізічнага, гістарыяграфічнага, геапалітычнага, этналагічнага, культуралагічнага, лінгвістычнага... Нідзе нішто адно з адным не сашчэплівалася, не задзіночвалася ў нейкую агульнасць, не вымяяралася той самай мерай – карацей кажучы, быццё гэтага логатопу, які ні круці, не сістэматызавалася хоць у якіх універсалісцкіх каардынатах. Куды аналітычныя глузды ні навярні – усюды кавалкі, шматкі, аскепкі, друз, пыл...

Дзіўная сітуацыя! Адны і тыя ж людзі жылі на гэтых землях спрадвеку і ніколі нікуды адсюль не сышодзілі, і ўсе рэкі, якія цяклі тут за памяццю хоць каго, цякуць і сёння, і азёры ад пары апошняга ледавіка застаюцца на сваіх месцах, і каляндарны год не мяняецца з сівой даўніны, а значыць арыенціры, што маркіруюць простору часу і побытавага ладу (сонца, зоры, месяц), заўсёды трymаліся на гэтых

нябёсах аднойчы абраных каардынатаў... Дык чаму, з чаго тады замест трывалай і выразнай фігуры быцця – кавалкі, аскепкі, шматкі, друз?..

Ды ўжо ж, пэўна, таму і з таго, што быццё дзеецца не на зямлі пад сонцам і зорамі, а ў нашых галовах, дзе няма месца ні святлу, ні цемры, ні прасторы, ні часу, – і дзеіцца па сваіх адмысловых законах, якія абапіраюцца на ідэальныя сутнасці, а не на рэальныя феномены.

Верагодна, гэтая рассунутасць (хутчэй нават – разарванасць) бытнага і быцця не сталася б для чалавека ўвогуле (і беларуса ў прыватнасці) фатальнай дылемай, калі б ён у свой час зразумеў як несуладную падвоенасць самога сябе, наканаваную яму ўласнай інтэлігібелльнай канстытуцыяй, і адсюль не намагаўся (з маніякальнай упартасцю) пераносіць абстрактныя канструкцыі, утвораныя там, дзе няма ні святла, ні цемры, сюды, дзе ёсць гасцінец і небакрай, дзе падае снег і гудуць пчолы, дзе жанчына гадуе дзіця, а мужчына будзе жытло і цярэбіць шлях.

Аднак чалавек гэтага ў свой час чамусьці не зразумеў і таму не праста пераносіў на разлогі бытнага абстрактныя схемы, утвораныя ў інфернальным кантынууме, (скажам, з прыкладнай мэтай інтэлектуальнай аблямоўкі фактурных падзеяў рэальнасці), а накладваў іх на жывое жыццё, як лякала, па форме якога з вірлівай плоці бытнага выцінаў кавалкі, стасоўныя да ідэяў, намысленых у а-рэальнасці, і гэтую бясконную крылавую вівісекцыю лічыў той галоўнай справай, дзеля якой ён як бы і быў пакліканы аб'явіцца на белы свет.

Вядома, ніякім інтэлектуальнымі абстракцыямі не перайначыць бытнае, якое без астачы трymаецца адной меры – быць у наяўнасці, тоеснай толькі самой сабе, але, вынікае, магчыма праз шматлікія механізмы адцягненых універсаліяў фармаваць і трансфармаваць нашыя ўяўленні пра гэтае бытнае.

Між іншым, менавіта праз сваю здольнасць падпадаць пад уплыў абстракцыяў, вымкнутых з метафізічнага кантынуума быцця, чалавек спакваля развучыўся бачыць бытнае ў яго канкрэтна-рэальнай самоце, урэшце, як і ўвогуле бачыць вокам. Ён ужо даўно толькі глядзіць вокам, а бачыць розумам...

Чалавек глядзіць на малпу – а бачыць эвалюцыю, глядзіць на крыж – а бачыць Хрыста, глядзіць на серп і молат – а бачыць пралетарскую рэвалюцыю, глядзіць на Пазняка – а бачыць апостала нацыі (ці фашистыскага калабаранта)...

Мы мерым тапаграфію рэальнасці не яе ўласнай мерай, а маштабамі, напрацаванымі ў «прасторы» а-рэальнасці. І калі ў рэальнym бытным мы не знаходзім адпаведнасцяў, зададзеных маштабам ідэальнага быцця, то альбо кідаемся падганяць бытнае пад гэтыя маштабы, альбо гібеем у роспачы.

У той ці іншай ступені праблема не-супадзення ідэальных фігураў быцця з ландшафтам рэальнага бытнага знаёмана кожнаму грамадству. Але калі для балышыні еўрапейскіх краінаў драма неадпаведнасці ідэальнага рэальному была аптымізаваная тым фактам, што самі гэтыя краіны пераважна паўставалі як вынік сацыяльнай фармалізацыі ідэальных універсаліяў, то для Беларусі, ідэалагемна не ахопленай хоць

якой цэнтрапалеглай канструкцыяй (з прычыны самых розных гістарычных абставінаў, што ў сваю пару зашкодзілі ёй аформіца ў нешта самадастаткова цэлае і тым самым набыць статус суб'екта еўрапейскай цывілізацыі) – гэтая драма выявілася гранічна востра; і разам з тым з падставы, прынамсі на здаровы клёк, увогуле парадаксальнай.

Як толькі што зазначалася, чалавек у нашай прасторы быў пазбаўлены заканцэнтраванай улады ідэальнага і з гэтага, атрымліваецца, меў магчымасць ацэньваць свет і ладзіць жыццё ў маштабах, тоесных самой рэальнасці. Але наш чалавек, замест таго, каб цешыцца незалежнасцю ад эйдычнага гвалту, успрыняў выпадзенне Беларусі з Вялікага еўрапейскага наратыву як адзнаку непаўнавартасці, аўтсайдэрства, інтэлектуальнай ды сацыяльнай занядбанасці.

Каб хоць трохі паправіць сваё нягеглае становішча, ён ні да чаго лепшага не змог даўмецца, як толькі ў кожны спрыяльны момант (калі такі надарваўся) ліхаманкава перацягваць на абшары свайго рэальнага бытнага розныя ідэальныя канструкцыі, якімі нявечылі ўласную сапраўднасць больш прасунутыя ў а-рэальнасць еўрапейскія супольнасці.

Праўда, увесь папярэдні час геапалітычныя перарухі на еўрапейскім кантыненце адбываліся гэткім чынам, што не паспявалі мы прыбраць рыштаванні ад вежы ідэальнага з святочным вяночкам на вільчыку (і ўзяць з гэтай нагоды па добрый чарцы), як чарговы землятрус абрушваў нашу канструкцыю і мы зноў апыналіся на руінах некалі запазычаных абстракцыяў, паныла адзначаючы, што парэшткі высокіх ідэяў у каторы раз пакрысе заастаюць дробным чарналесsem бытнага...

Прыйсце постмадэрну на Беларусь супала з чарговым штукаваннем над абстрактнай канструкцыяй – цяпер ужо паводле фармату Нацыянальнай Ідэі. У сітуацыі агульнага энтузіязму, скіраванага на сцягванне да купы выщерабленых з чарналесся аскепкаў быльых ідэальнасцяў, постмадэрн быў і не да часу і не да месца. У тую пару, калі ўсе задзіралі галовы, з радасцю ў вачах вітаючы кожную падвышку гары падпрахнелага ламачча, піянеры беларускага постмадэрну блыталіся пад нагамі апантаных дойлідаў Адраджэння і няўцямна мармыталі, што дарэмна задзіраць галовы, бо ніякіх гораў няма (і няма ніякіх глыбіняў), а ёсць толькі роўнядзь дыскурса, з чаго бессэнсоўна аднаўляць былья ўзвышшы ды ладзіць новыя – хутчэй наадварот, трэба расцягваць па цаглінках ацалельня муры тых універсалісцкіх вежаў, што яшчэ дзе-нідзе засталіся, бо калі іх не дэканструяваць дарэшты, дык за імі мы ніколі не ўбачым сэнсу і прыгажосці сапраўднага бытнага.

Натуральная, піянераў беларускага постмадэрну ніхто не слухаўся, а дойліды Адраджэння іх нават лаялі за тое, што яны блытаюцца пад нагамі, і кухталямі гналі прэч, каб не заміналі святой справе. Гіцлі ўжо здалёк голасна блюзнерылі, што Беларусь ад пачатку задуманая Богам як постмадэрновы проект і таму ў адраджэнцаў і розных іншых логацэнтрыстаў тут ніколі нічога вартага не атрымаеца, колькі б яны ні завіхаліся ля сваіх прывідаў. А калі нястомныя працаўнікі на ніве Адраджэння разыходзіліся па хатах, каб хоць трохі адпачыць, нахабныя

дэканструктары выкрадалі з կупы наноў сабранага ламачча парэшткі ідэальных каштоўнасцяў і раскідавалі іх абы-куды наўсцяж постмадэрновага дыскурса.

Магчыма, гэткім зладзейскім чынам гіцлі пакрысе паракідалі бусё, што дрэнна ляжала, але тут надарыўся чарговы землятрус, белчырвона-белыя вяночкі паападалі з высокіх крокваў на дзірван топаса, і постмадэрністы патрапілі ў досыць няёмкае становішча, бо ўсё тое высокое, што яны мерыліся абрушыць на роўнядзь дыскурса, асыпалася не з іхняга мазаля.

Постмадэрністы апынуліся ў няёмкім становішчы, а ўсе шчырыя беларусы ў глыбокай роспачы, паколькі ім зноў не дазволілі ўпляжыць сваю прастору пад універсалісцкую піраміду. Малаверагодна, што бліжэйшымі часамі хоць у каго атрымаеца пераканаць нас, што для вялікай роспачы няма асаблівых падставаў, бо гэты землятрус адбыўся адно ў нашых галовах, а насамрэч ад яго не зварухнулася ніводнае каліўца бытнага... Марныя будуць слова, а бадай што і аброзлівыя як для пакрыўданых чарговай паразай беларусаў... Тым болей, крый Божа каму звязнуць, што так яно, можа, нават і да лепшага ў пару камунікатыўна адкрытых прастораў, якім усе гэтыя універсалісцкія ўзвышшы адно замінаюць вольна расхінацца ў чатыры бакі (ужо не кажучы пра наследаванне ўсёй папярэдняй гісторыі Беларусі, утворанай самім панам Богам як дыскурс, вольны ад эйдычнага прымусу)... Пра нешта такое лепей маўчаць, бо мала не падасца. І тут ужо нічога не паробіш: прасцей ушчэнт разбурыць Вялікі кітайскі мур, чым выламаць хоць адну штыкеціну з таго ментальнага плота, якім мы адгарадзіліся ад сапраўднай явы бытнага...

Пэўна, як немагчыма пабудаваць камунізм без Сусветнай Рэвалюцыі, дык гэтаксама нельга ўсталяваць постмадэрновы светагляд у адной асобна ўзятай краіне. Хаця нам тут на Беларусі, як мала дзе каму, належала б вітаць прыйсце постмадэрну, паколькі праз яго мы, здаецца, нарэшце можам праясніцца для сябе ды іншых у панятках, не заслоненых запазычанымі ідэалагемнімі каштоўнасцямі і з гэтага тоесных натуральнай рэальнасці бытнага, якое не ведае ні вялікіх, ні малых народаў, ні гісторыі, ні ідэалогіі, ні свободы, ні незалежнасці, – бо ў натуральным бытным пануюць адно актуальнасці, кожная з якіх існуе толькі як момант адбывання самой сябе.

Зрэшты, ніколі нічым іншым бытнае і не было, як толькі вось гэтым адбываннем актуальнасцяў у спосабе татальнага калейдаскопа фізічных і сацыякультурных феноменаў. Але адно цяпер плён колькітисячагадовай іерархічнай структуралізацыі гэтых актуальнасцяў ды універсалізацыя іх у якасці канцептуальных ідэяў пачынае ўсведамляцца намі як глабальны Сімулякр, што гіганцкім бяльмом засланіў нашыя очы ад белага свету.

Уласна, постмадэрн і быў пакліканы, каб вызваліць нашыя зрэнкі ад гэтага бяльма і наноў прызываць вачыма не толькі глядзець, але і бачыць: у малпе бачыць жывую істоту, у крыжы – ссечанае дрэва, у сярпе – вострае лязо, у Пазняку – моцна пакрыўданага цэнтралегальным лёсам і з гэтага злоснага на ўвесь свет беларуса...

Толькі ў казках і святарных кнігах цуды відущчы адбываюцца ў адначассе і не патрабуюць высілкаў саміх знядужэлых, а жывое жыщё лякуе марудна і пераважна праз нашыя ўласныя вымогі. Таму ў нас нічога не атрымаецца, калі мы самі не будзем упарты сячы і карчаваць пабіты шашалем часу і даўно пасохлы лес логацэнтрыйчных сімулякраў, каб вялічыць і вялічыць ляда адкрытых святу і вачам дыскурсаў бытнага. Але найперш і перадусім нам трэба з коранем выкарчаваць ідэю Беларусі, бо, не прарабіўши гэтай справы, мы ніколі не зразумеем усю каштоўнасць дыскурса як менавіта боскага дарунку беларусам.

Беларусь як дыскурс Беларусі і Беларусь як ідэя Беларусі – гэта дзве канцэптуальна варожыя розніцы, два рашуча не-сумесныя бачанні як рэальнага, гэтак і а-рэальнага светаў.

Ідэя Беларусі – гэта звычайны платонаўскі сімулякр, якім не пазначаеца нішто рэальнна яўнае і які мае сэнс адно ў а-рэальнасці, да таго ж толькі ў яе логацэнтрыйчным закутку...

Дыскурс Беларусі – гэта пэўны вымер вечна рухомага бытнага, які ахоплівае ўсе сацыякультурныя феномены, што могуць быць паасобку ці ў вязыме актуалізаваныя (вымкнутыя з сваёй латэнтнай утоенасці) хоць якой апрычонай сітуацыі.

У адрозненне ад ідэі Беларусі, што выяўляеца праз нейкую суму адсарабаваных, сістэматызаваных і статычна зафіксаваных знакаў, дыскурс Беларусі наперад нічым не зададзены (акрамя як самім фактам наяўнасці дыскурса), гэта чыстая магчымасць белага аркуша паперы, які спеліцца пазнакамі актуальных феноменаў адно ў кожны асобны момант запатрабаванасці гэтага дыскурса і ў маштабах, тоесных гэтай запатрабаванасці.

Беларусь як дыскурс, варагуючы з уласна ідэяй Беларусі, разам з тым не адмаўляе ўсяго таго, што мы ўцялесніваем у гэтую ідэю, чым яе падмацоўваем і забяспечваем – ён адмаўляе толькі сам панятак ідэі і метадалогію яе функцыянавання.

Дыскурсіўнае мысленне, гэтаксама як і логацэнтрыйчнае, фіксуе і тыя падзеі (акрамя ўсіх іншых), якія карэктна ахапіць ідэяй Беларусі, але яно менавіта толькі фіксуе іх як прысутныя ў адпаведным часе і месцы, нават у помысле не маючы аніякага намеру натыркваша ўжо збытае і толькі што яўлене ў нейкай лінейнай паслядоўнасці на ражон той ці іншай абстрактнай прыдумкі (і найперш – ідэі Беларусі).

Постмадэрновы светагляд вызывае нас ад блуднай патрэбы штучна-прымусовага задзіночання несумерных ды несуладных феноменаў з розных часоў і розных простораў у адной задушлівой цэлі. Відаць, мы сапраўды вачамі адно глядзім, а бачым, як, пэўна, сказаў бы Юрась Барысевіч, патыліцай, калі нам падаеца цалкам аргументаваным сашчэпліваць ідэяй Беларусі ў нейкую вектарна паслядоўную і трывалую еднасць Усяслава Чарадзея і Цішку Гартнага, Кірылу Тураўскага і Стэфана Баторыя, Сымона Буднага і Пятра Машэрава, Полацкае княства, Рэч Паспалітую і БССР, крэваў, ліцвінаў, русінаў, язвягаў, вялікалітоўцаў, тутэйшых, крэсавякаў, беларусаў, мы-рускіх...

Колькі не адно ідэалагічна, а і ідэалагемна амаль ніякім чынам не стасоўных сусветаў спрадвеку табарылася ў нашай прасторы, і з якім дзівам, абурэннем ці рогатам успрыняла б бальшыня герояў тых

размаітых і ўжо даўно прамінульных сусветаў звестку з будучыні, што яны, атрымліваеца, працавалі, змагаліся, пакутавалі і ахвяравалі сваімі жыццямі на карысць ідэі Беларусі і таму цяпер фігуруюць адныя ў пантэоне, а другія ў іканастасе змагарных ваяроў і святых пакутнікаў гэтай ідэі.

Шаноўныя спадары логацэнтрысты, пабойцеся свайго Бога! Усе тыя людзі жылі (ні сном ні духам ведаць не вedaючы пра нейкую там Беларусь), а падзеі здараліся дзеля зусім адрозных і ў кожным разе апрычоных задачаў і мэтаў, між іншым, арганізаваных ды ідэалагічна забяспечаных таксама нейкім логацэнтрычнымі стратэгіямі, што робіць ужо зусім непрыстойным бясконцае перацягванне нябожчыкаў за вушы з адных ідэалагемаў у другія... І на якую такую халеру нам гэтыя не вельмі далікатныя і не надта плённыя некрафільскія мітрэнгі?! Вунь ужо колькі ўсяго панацягвалі, а сэнсу? Няўжо не бачна, што універсалісцкі ўцэнтраваная ідэя Беларусі так і не змагла (і не магла і не зможа – тым болей у кантэксце сучасных светаглядных тэндэнцыяў) ахапіць, злагодзіць і жыццядайна дапасаваць да свайго эйдычнага фантома ўсе тыя шматлікія дыскурсы рэальнага бытнага, што разгортваліся ў гэтым логатопе цягам тысячагоддзяў?

Зрэшты, апошняе запытанне было звычайнай рыторыкай. Крызіс ідэі Беларусі навідавоку, як навідавоку і спробы пераадолець яго праз замену адной збанкрутаванай логацэнтрычнай уявы на такую самую, але іншую. Сярод «іншых» сёння найперш канкуруюць за лідэрства канцэпты крываў, ліцвінаў ды русінаў. Малаверагодна, што адзін з гэтых канцэптаў ці хоць нейкі яшчэ ў якой аддаленай перспектыве пераможа хай сабе ўжо і збанкрутаваную ідэю Беларусі ды зойме цэнтрапалеглае месца ў ідэалагемнай кампазіцыі нашага бытнавання. Аднак калі падобнае і здарыцца, то з гэтага вялікага гармідару мы будзем мець раўнютка тое самае, што маем і цяпер. Усяго толькі і з'яўіцца навіны, што ў той пераможнай кампазіцыі на месцы ўжо звыклых лакальных фігураў будуць упісаныя раней занатаваныя адно на маргіналях альбо тады ўвогуле адсутныя. Бо паводле сваёй логацэнтрычнай сутвы ідэя Крываў (як і Ліцвінаў ці Русінаў) нічым не розніцца ад ідэі Беларусі і гэтаксама як апошняя ахоплівае толькі адно з вымірэнняў дыскурса Беларусі, адсякаючы і марнуочы ўсе шматлікія іншыя.

Урэшце трэба прызнаць, што ў сваёй абсолютнай бальшыні ўсе логацэнтрычныя ідэі – неверагодна марнатраўчыя, і я не выключаю, што іхні сыход з «гістарычнай арэны» абумоўлены найперш малой эфектыўнасцю і вельмі ніzkім каэфіцыентам карыснага дзеяння, асабліва як да найноўшай сітуацыі, калі тэхналогіі адбывання быцця прынамсі імкнуща разгортвацца ў накірунку, так бы мовіць, «безадкіднай вытворчасці». Гэта значыць скарыстоўваюць усё былое без астачы, а не толькі ідэалагемна вылучаныя з яго фрагменты.

І што з усяго гэтага вынікае? Ды тое, што як па-доброму, дык ужо пара было б нам неяк пакрысе пераставаць займацца марнатраўствам уласных энергіі і часу. Сэнс не зробленага (паўтаруся) – заставацца не зробленым. І паколькі ў свой час нам не было наканавана выштукуваць для сябе ўсялякія цэнтрапалеглыя канструкцыі ды абстракцыі, у тым ліку

і такія, як, скажам, нацыянальная ідэя і нацыянальная дзяржава, то і не трэба сёння жыць прамінульм днём, згодна прымайкі: лепей позна, чым ніколі... Ні халеры не лепей позна, хаця часам і вельмі карціць, каб у нас усё хоць калі было, як у суседзяў было некалі. Тае бяды. Не станем лішне журыцца з таго, што ў гісторыі нашага логатопа адсутнічае колькі там эпохаў сацыяльнай фармалізацыі ідэальных універсаліяў. Бо, здаецца, праблема палягае зусім у іншым, а менавіта ў тым, што і цяпер мы ўсё яшчэ глядзім на свет праз бельмы універсалісцкіх сімулякраў і таму не бачым Беларусь як дыскурс шматлікіх і разнастайных сусветаў, якія без калецства кожнага з іх не могуць быць паяднаныя ў нейкую агульнасць нічым яшчэ, акрамя як дыскурсам Беларусі, між іншым, дараваным нам самімпанам Богам.

## 2. Як запыніць сонца над Беларуссю?

«Парыж хутка будзе разбураны».

Леанід Дранько-Майсюк  
(«Стомленасць Парыжам»)

Чаму заможнасць грамадства мерыцца колькасцю кампутараў на душу насельнікаў, а не колькасцю вячыстых дрэваў, рэсурсамі інтэлектуальнай інфармацыі, а не рэсурсамі пітной вады? Хаця кожнаму зразумела, што для падставовага існавання чалавека вада і дрэвы – рэчы куды больш істотныя за інфармацыю ды кампутары...

Чаму спеласць інтэлекту апазнаецца праз веданне Рыльке і Вітгенштайна, а не праз веданне спрадвечных песень і показак свайго народа? Хаця няцяжка здагадацца, што спеўны досвед вясковай бабулькі не менш каштоўны для прасветы сутвы быцця, чым кафедральны досвед прафесара...

Чаму веліч нацыі вызначаецца памерамі народаў, апалоненых яе войскамі і яе культурай, а не здольнасцю праз стагоддзі трymаць чужынны палон, упарта чакаючы пары свайго выбару? Хаця ўжо дзве тысячы гадоў мы жывем у цывілізацыі Хрыста, які агалосіў цярпенне і пакору сярод вышэйшых каштоўнасцяў чалавека...

Падобных «чаму», як грушаў з дзічкі, можна натрэсці безліч, але нават згаданыя тут у апазіцыі «вада», «дрэвы», «рэальная культура», «цярпенне» і «пакора», калі з іх выбудаваць адпаведную сістэму каштоўнасцяў, явяць свету (і нам самім) Беларусь як адну з самых заможных краінаў Еўропы, а беларусаў – як вялікую еўрапейскую нацыю...

### Дык у чым праблема?

Ды ў тым, што нават калі мы прарабім гэтую працу і змайструем тоесную сваім багаццям сістэму ацэнак, то ані свет, ані мы самі – ніхто не заўважыць ні нашай велічы, ні нашай раскошы...

Ніхто (і мы самі) не ўбачыць нас, бо тая карэкцыя зроку, што стагоддзямі фармавала каштоўнасную перспектыву бачання еўрапейскага чалавека, якраз і адбывалася праз высячэнне на паперу лясоў, атручванне мануфактурамі рэкаў, штукаванне спекулятыўных

абстракцыяў, звяяванне плямёнаў і народаў... Праз усё тое, чаго ў нас амаль не было і што ў нас, лічы, не рабілася.

Таму натуральна, што сонца гэтак скарэктаваных каштоўнасцяў запынілася не над намі, а над Парыжам, а мы апынуліся ў яго глыбокім ценю, дзе марудна сноўдаемся з вечна задранымі да асвечанай гары бародамі, спатыкаемся на кожным кроку і паныла нэндзім: калі гэта «загляне сонца ў наша ваконца»?

– Дык няўжо нам да скону гібець у гэтым золкім сутонні, няўжо адсюль няма ніякага выйсця на ясны белы свет? – неяк рашуча запытаўся я сам у сябе.

І сам сабе рашуча адказаў:

- Няма!
- Але ж нешта трэба рабіць.
- Трэба, – пагадзіўся я сам з сабою.
- А што трэба?..

І тут раптам вымавілася, як выдыхнулася:

- Разбурыць Парыж.

...Тады я адразу і вырашыў, што мушу спехам напісаць эсэ з адпаведнай назвай, каб разгарнуць сваю эўрыстыку ў шыхты лагічна сашчэпленых сілагізмаў і тым самым давесці ўсім зануранным у паныласць беларусам, што ў нас няма альтэрнатывы: альбо мы разбурым Парыж, альбо Парыж у рэшце рэшт сваім цяжкім ценем спляжыць нас – дашчэнту.

Дарэчы, я люблю Парыж, але... Але Беларусь я люблю болей. І таму калі пытанне паўстало рубам – каму знікнуць, а каму быць заставацца, дык я, натуральна, выбраў Беларусь.

Мэта была вызначаная, са сродкамі таксама асаблівых праблемаў не прадбачылася: мы маём адно з самых моцных войскаў у Еўропе, а калі ўлічыць, што наш вялікі саюзнік заўсёды гатовы ваяваць дзе заўгодна і з кім заўгодна (да таго ж ён кагадзе набыў у Чачні мадэрновы досвед бурэння гарадоў), то, ясная рэч, Парыжу ўжо нядоўга заставалася зіхацець у промнях нахабна запыненага ім сонца.

Я нават ведаў, што мы зробім перадусім, як толькі руіны Парыжа хоць трохі астынучы... Найперш мы сфармуем калону трактараў «Беларусь» з прычэпамі, насыпем у прычэпы бульбы і выправім калону да Парыжа, каб засадзіць Елісейскія палі беларускай бульбай. Было ў мяне і шмат іншых цікавых подумак, якія я збіраўся выкласці ў тым эсэ, што мусіла папярэднічаць рэальнym дзеям. Але не выклай, і эсэ не паспей напісаць, бо якраз пад той момант даведаўся ад свайго знаёmcца, алжырскага габрая па прозвішчу Дэрыда, што Парыж, вохці мне, ужо даўно разбураны і цяпер усе французскія постмадэрністы займаюцца дэканструкцыяй ягоных руінаў.

Вядома, габраі разумныя і дасведчаныя людзі, але вядома і тое, што цалкам даваць ім веры ніколі нельга. Таму я далікатна справіўся яшчэ ў іншых вядомых мне французаў (Лъётара, Барта, Дэлёза...) наконт лёсу Парыжа, і ўсе яны запэунілі, што хоць Дэрыда і габрай, аднак гэтым разам ён сказаў самую што ні ёсць чысцюцкую праўду, і таму нам няма

ніякай патрэбы скідваць на Парыж расейскія бомбы і садзіць на Елісейскіх палях беларускую бульбу.

Неўзабаве я трymаў у руках кнігу Лётара «Перапісаць сучаснасць», у якой ён якраз і распавяддаў пра гісторыю бурэння Парыжа і пра таго, хто гэткае змог прарабіць без грукату і пылу, а менавіта – пра Постмадэрн.

Сёння пра збаўцу беларусаў ад прыгнёту Вялікага єўрапейскага наратыву (сталіцай якога і быў Парыж) усе хоць нешта ды чулі. Але раўнуючы з тым, што зрабіў Постмадэрн дзеля нашай шматпакутнай бацькаўшчыны, якая да гэтага гібела, упляжаная ў глебу цяжкім ценем Парыжа (а цяпер пакрысе выпростаеца пад лагодным сонейкам, што вісіць прама над намі), мы ведаем да прыкрага мала, і да таго ж нашае веданне цымянае, як замурзанае дымам шкло, праз якое дзеци спрабуюць глядзець на сонца. Таму я, вызвалены ад абавязку агітаваць беларусаў за інтэрвенцыю Еўропы, вырашыў скарыстаць лішак часу на ўсладенне героя, дзякуючы якому мабыць упершыню ў гісторыі людства кожны мае Сонца столькі, колькі яму дазваляе геаграфія, а не ідэалогія...

Маё крэмзанне паперы не падаеца мне марным яшчэ і таму, што нават тутэйшыя (і адданыя!) заўзятары постмадэрну досыць часта блытаюць яго з кімсьці іншым ці надаюць яму якасці, якіх ён не мае. А гэта нам, постмадэрністым, не да гонару. Дык не лянуцца, сказаў я сам сабе, і кінь колькі жменяў святла на ўсё яшчэ скутыя каланіяльной цемрай розумы...

Вось хаця б, на пачатак, наступны прыклад: постмадэрн у нас чамусыці ўпарты залічваюць да авангарду. Але гэта непамыснасць... Авантурны ар'егард ідэалагемы прагрэсу (як у мастацтве, так і ў светабачанні наогул), а постмадэрн (калі карыстацца катэгорыямі не ягонага вымеру – а ў абычаёвых гаворках адно такімі мы і карыстаемся) спрэс «рэгрэсіўны». Уласна, постмадэрн рэгрэсіўны a priori, ён і паўстаў з усведамлення, што прагрэсіўныя тэндэнцыі, вектарна скіраваныя «ўперад», на разгортванне новых (метафізічных, эстэтычных, этичных...) прастораў, болей немагчымыя, калі, натуральна, не заплюшчваць вочы на яўлены досведам XX стагоддзя скрай інтэлігібелльнага патэнцыялу чалавека.

Разам з тым было б недарэчна бачыць у нашым герое антытэзу авангарду, хаця адной з галоўных стратэгіяў постмадэрну і з'яўляеца дэканструкцыя, гэта значыць тое, што дэмантуе сучаснасць як бы ў накірунку мінуласці. Аднак постмадэрн не ёсць антытэзай авангарду (як і мадэрну ўвогуле), бо на постмадэрне лінейна-паслядоўная сістэма вымірэння скончылася па той простай прычыне, што якраз у гэты момант час раптам спатыкнуўся ды знерухомеў... З чаго атрымаўся несусветны вэрхал, паколькі ўсё, што раней на ім надзеяна палягала, скранулася са сваіх месцаў, пападала і пераблыталася. Каб хоць трохі разгрэсці гэты тэктанічны сметнік, замест часу (і ў ролі ілюзіі часу) падхапілася дзеіць дэканструкцыя, якая цяпер фармуе рэальнасць не праз будучае, сучаснае ці мінулае, а праз дэмантаж збуцвельых руінаў

быцца і спонтанную гульню ахвочных з фрагментамі паўсюдна разбэрсанага буцвення.

Паводле папярэдняга як быццам выглядае, што постмадэрн – гэта спрэс бурэнне і ніштажэнне... Так, бурэнне, але не спрэс, а толькі стасоўна універсалісцкіх сімулякраў. А што як да сітуацыі дыскурсіўных практикаў – дык ні ў якім разе і нават зусім наадварот. Постмадэрн – гэта спроба стварэння з розных лінейна-плоскасных канструкцыяў (захаваных ад здэвальваванага трохмернага свету з цэнтрапалеглай дамінантай у сярэдзіне) нелінейных кампазіцыяў як патэнцыйна больш багатых для адбывання чалавекам быцця.

Той, хто надзяляе постмадэрн функцыямі татальнага анігілятара, зазвычай тоесніць яго і з апакаліптычным дэгуманізатаром – што таксама непамыснасць. Гэта мадэрн (улучна з авангардам) быў «антычалавечай» з'явай, прынамсі, у тым сэнсе, што праз розныя «прагрэсіўныя ідэі» імкнуўся мадэрнізаваць чалавека насуперак яго ўласнай патрэбе. Здаецца, мадэрн заняпаў, так і не паспейшы зразумець, што ў чалавека няма іншай «ідэі», акрамя як абсолютна бесперспектыўна быць заўсёды адноўкава чалавекам і адноўкава заставацца сам-насам у сітуацыі наўзбоч альбо пасля ўсяго, што хоць калі адбывалася з ім раней ці адбываецца цяпер.

Постмадэрн – гэта сум на тэму вяртання туды, дзе ўсё ўжо ёсць як сітуацыя пасля: пасля гісторыі, культуры, рэлігіі, ідэалогіі, чалавека... пасля ўсяго, што адбылося.

Аднак ва ўсялякую пару адбывання чалавекам быцця заўсёды нешта адбывалася ў сваім канцавым значэнні, адбывалася як завершвалася. Між тымі ніхто і ніколі раней не фармуляваў як быццам такое ж самае «пасля» ў значэннях, тоесных постмадэрну. Прычына тут, бадай, у тым, што раней кожная сітуацыя «пасля» таго, што адбылося, мела свой антонім, які паралельна і адначасна фармуляваў гэтую сітуацыю як сітуацыю «перед» тым, што адбудзецца (адзінае выключэнне – апакаліпсіс, праўда, і ў выпадку з апакаліпсісам мы маем хутчэй сітуацыю татальнага «канца», а не сітуацыю «пасля канца»). У гэтым прынцыповая розніца паміж усімі ранейшымі «пасля» і «пасля» постмадэрновай пары.

Але чаму менавіта цяпер сфармавалася і нават сярод аптымістых наўсцяж запанавала разуменне, што ўсё ўжо «пасля» і нічога «перед», што ўсё ўжо было і нічога больш не будзе, хаця жыццё доўжыцца, яно як ніколі раней насычанае ідэямі, падзеямі, проектамі, катастрофамі?

Верагодна, адказаў на гэтае запытанне шмат, але я ведаю толькі адзін з іх...

Час – гэта Вялікая Ідэалагема (а не мера злічэння дынамікі бытнага ці нешта яшчэ). Цягам апошняй эры ў гэтай Вялікай Ідэалагеме дамінуючай была канцепцыя руху наперад, іншымі словамі – прагрэсу, што абапіралася на двухскладовую структуру часу, якую фармавалі ідэалогія і храналогія.

Ідэалогія – гэта пераважна «перед» (скажам, «светлым будучым»), хаця фармальна вектар спадзяванняў мог быць завернуты і ў

адваротным кірунку («залаты век»). Храналогія – гэта пераважна «пасля»; гэта рахункаванне мэтавых спадзяванняў у ідэалагічна адсарбаваных лічбах, фактах і падзеях.

З якога боку ні падступіся, але потым усё роўна давядзеца пагадзіцца, што ва ўсю «гістарычную» пару бытнавання чалавека час найперш прыдаваўся ў якасці інструмента Ідэалогіі (урэшце, спачатку ён і быў пакліканы аб'явіцца выключна з ідэалагічных патрэбаў, а непасрэдна храналагічную ролю прыдбаў сабе потым, значна пазней). Але ў XX стагоддзі Ідэалогія патрапіла ў сітуацыю жорсткага крызісу, скуль, нягледзячы на ўсе вымогі, так наноў і не вылузнулася ў кшталт канцептуальнай з'явы камунікатыўна адкрытай цывілізацыі (цяпер, згорнутая ў лакальныя ды маргінальныя вымеры, яна пакрысе гібее, чакаючы скону).

З гэтага татальнага крызісу Ідэалогія час застаўся без свайго базавага апірышча, а значыць і без хоць якой уцямнай перспектывы. Ён яшчэ сяк-так трymаецца на раней сфармаванай храналагічнай інерцыі, але ягонае рушэнне ўперад ужо выглядае як абыякавае падзенне ў нікуды.

І што мы з гэтага маем? А тое, што эпоха постмадэрну, у адрозненне ад папярэдніх эпох, не можа дадаць да скрушнага «пасля ўсяго» аптымістычны антонім «перед чымсьці іншым», бо «перед», як і ўсялякі вектар руху, магчымы толькі пры ўмове мэтавага забеспячэння ідэалагічна актыўным (а не храналагічна пасіўным, як гэта ёсць цяпер) часам.

Карацей кажучы, разам са стратай Ідэалогіі мы страцілі і час як магчымасць апынуцца «перед» нечым прынцыпова новым ад таго, што ужо было. Адсюль чалавеку надалей толькі і застаецца ўсюды і заўсёды апынацца ў сітуацыі «пасля» ўсяго.

Дарэчы, я тут неабачліва прамінуў адзін істотны момант, які нельга пакінуць па-за ўвагай у звязку з праблемай крызісу і змарнення Ідэалогіі. А ўласна, з чаго гэта яна знемаглася? Як ні дзіўна, але адказ, прынамсі яго ладная частка, палягае навідавоку: цягам Новай пары Ідэалогія прайграла ў канкурэнтнай барацьбе Тэхналогіі. Усе апошнія эпохі Тэхналогія актыўна мадэрнізировалася і разгортвалася ў накірунку да чалавека – і не толькі элітарнага, але і масавага. Літаральна штогод, і ў дынамічнай прагрэсіі, яна дадавала нешта новае да ўтульнасці і зручнасці чалавечага бытнавання. Прынцыпы і механізмы, праз якія Тэхналогія з усё большай мерай грунтоўнасці забяспечвала чалавека існаваннем, настолькі пераўзыходзілі магчымасці Ідэалогіі, што лёс апошній ужо быў прадвырашаны даўно, і толькі назапашаны ў тысячагоддзях неверагодна магутны патэнцыял дазволіў ёй інерцыйна пратрымацца да нашых дзён.

Нельга сказаць, што Ідэалогія зусім не супраціўлялася тэхналагічнаму нашэсцю, што яна без барацьбы скарылася скрушнаму лёсу... Рэнесанс, Рэфармацыя і Контррэфармацыя, Асветніцтва, Камунізм – усё гэта яе вялікія войны з Тэхналогіяй, у якіх яна спрабавала перамагчы ворага ягонай жа зброяй – сацыяльнасцю. Зброя была

ладнай, але здабытвыя гэткім чынам перамогі мацавалі не Ідэалогію, а ейнага ворага – Тэхналогію...

І калі Ідэалогія знемаглася дарэшты, тады і паўстаў Постмадэрн як першая, калі можна так сказаць, ідэалогія без ідэалогіі. Пры ўсёй таўталагічнасці гэтага выслоўя яно мне падаецца досыць дакладным, бо, нягледзячы на прынцыповую антыідэалагічнасць постмадэрну, ён, па вялікаму рахунку, спраўдзіў самыя патаемныя ідэалагемныя спадзевы ўсіх пакрыўджаных цэнтралегальным лёсам, паколькі ў адначассе разбурыў маналітную іерархію духоўнай арыстакратыі, якая цягам тысячагоддзяў манапольна фармавала «пад сябе» ўсю сістэму каштоўнасцяў.

У пэўным сэнсе постмадэрн – гэта светаглядная рэвалюцыя пралетарыяў духу. Ён не толькі зруйнаваў усе замкі і палацы інтэлектуальных магнатаў мінуўшчыны, але, што куды больш істотна, увогуле скасаваў розніцу паміж вялікім і малым, паміж Гамерам і Гілевічам, Парыжам і Нясвіжам, Джамалунгмай і Лысай гарой, Атлантычным акіянам і калюжынай узбоч майго кроку...

Усё, што з'яўляеца як бытнае, адноўкава значае паміж сабой, раўнуючы з нябытным... Гэта ідэальная адзінка (ёсць у наяўнасці) вымірэння кожнага прысутнага ў бытным была згамаваная паўставаннем логацэнтрычных ідэалагемаў, якія і абумовілі феномен вектарна скіраванага часу і тым самым сфармавалі найбольш дыскрымінацыйную з катэгорыяў – «вялікае». Механізм паўставання хоць якога «вялікага» якраз і палягаў на сімуляцыі руху ўперад, бо нішто не з'яўляеца адразу «вялікім», такім яно становіцца ў дынамічным разгортванні самога сябе адносна пэўнай ідэалагемнай перспектывы. У сітуацыі адсутнасці гэтай перспектывы і, адпаведна, знеружомленасці часу ўжо нішто не ёсць ні малым, ні вялікім. Але адсюль зусім не вынікае, што постмадэрн татальна адмаўляеца ад катэгорыі меры – ён толькі прынцыпова мяняе яе каардынаты: на месца бінарнай апазіцыі «вялікае» – «малое» постмадэрн прапаноўвае апазіцыю «актуальнае» – «не-актуальнае». Такім чынам, паводле постмадэрну, быццё – гэта перманентная пульсацыя актуальных феноменаў быцця, дзе ў якасці актуальных феноменаў могуць выступаць самыя малыя велічыні, калі карыстацца вымерам логацэнтрычных пазнакаў і ацэнак. Бо ў постмадэрне істотны найперш сам высверк актуальнасці, а не яе параметры, як гэта было ў сістэмах статычных іерархіяў, дзе ад памераў падзеі залежала яе месца і час прысутнасці ў актыўным архіве быцця.

Безумоўна, значнасць актуальнасці ў пэўнай меры таксама залежыць ад уласных параметраў, але паколькі актуальнасць не замацаваная ні ў часе, ні ў просторы, то яе дамінаванне доўжыцца толькі да высверку новай актуальнасці, якая заслоніць папярэдніцу, незалежна ад памераў як першай, так і другой.

Актуальнае (а не вялікае ці малое) у якасці базавай адзінкі вымірэння бытнага цалкам перайначвае карціну свету, робіць непатрэбнымі ўсе старыя мапы (засмечаныя, як шыбы мушыным экскрэментам, крапкамі розных сталіцаў) і статычныя падручнікі па

гісторыі ды культуры, у якіх размаітыя феномены ды падзеі несупынна рухомага мінулага выкладзеная адпаведна карпаратыўных мэтаў быльых ды сучасных інтэлектуальных магнатаў.

Постмадэрновая карціна свету – гэта стос белых аркушаў паперы, на якіх кожны пад уласны густ і наяўную пажаду раз-пораз накрэслівае ўсё іншыя контуры быцця. Але ні фігуры гэтых контураў, ні тое, што мы малюем у сярэдзіне (Белую ці Эйфелеву вежу) – нішто тут не мае істотнага значэння. Істотным для ўсіх гэтых маляванак ёсць адно тое, што ўсе яны пазбаўлены перспектывы (здаецца, так бачаць і малююць свет дзеци).

Нарэшце чалавек, якому спрадвеку было наканавана абсолютна бесперспектывна заставацца ў сітуацыі самога сябе, выбараўлены постмадэрнам ад прымусовага пошуку далягляду ў прасторы, часе і сэнсе свайго існавання, а калі казаць папросту і груба, то нарэшце чалавек апынуўся свабодным ад ідэалогіі пракаветнага дурноцца – аптымізму. Цяпер, вольны, ён можа быць тым, кім ёсць – самотным, як сонца...

І яшчэ вось пра што (патрэбнае не столькі дзеля самога сябе, колькі дзеля таго, каб вярнуць чытача на пачатак гаворкі і тым заканчаваць тэкст)...

Постмадэрн, скасаваўшы дыскрымінацыйную розніцу паміж «вялікім» і «малым» і ўшанаваўшы ўсё прысутнае ў бытным адноўкава роўнай мерай «ёсць у наяўным», тым самым вырашыў і адвечную проблему «гістарычна» абумоўленага аўтсайдэрства беларусаў, ад чаго нас у цэнтралегальных ідэалагічных кампазіцыях ужо ніколі не пазбавіў бы ні ўдалы збег гістарычных абставінаў, ні ўласныя ахвярныя і нават змагарныя вымогі. Апынуўшыся ў сітуацыі панавання актуаліяў і адноўкава з усімі ўганараўванымі сімулякрам «ёсць», мы больш не маем патрэбы ў мары пра «пачэсны пасад між народамі», як і ў жаданні разбурыць Парыж, каб вылузнуцца з-пад яго даўжэзлага ценю ды акрыяць у промнях жывога сонца ўласнай вартасці – мы ўсё гэта цяпер ужо маем з ласкі Постмадэрну.

Таму болей не пытайцеся ў мяне: «Як запыніць сонца над Беларуссю?»

## РОСКВІТ І ЗАНЯПАД МЕТАФІЗІКІ

Калі я быў падлеткам і толькі прызычаіўся ўслухоўвацца ў таямніцу самога сябе ды ўглядацца ў зоры над хатай, мяне пачала пакутліва вярэдзіць адна і тая самая думка: як можна кахаць дзяўчыну, маліцца Богу, будаваць дамы, дарогі, камунізм, калі невядома, навошта ўсё гэта: зямля, неба, чалавек?

Чаму, – думаў я тады, – людзі не адкладуць на нейкі час свае пільныя справы, каб неяк высіліцца разам і знайсці адказ на гэтыя першыя запытанні, бо без адказу на іх і камунізм, і Бог, і чалавек губляюць хоць які сэнс.

У тую пару мне падавалася жахлівым жыць і не ведаць, навошта ты жывеш, навошта з'яўляеца, жыве і памірае чалавек?... (Зрэшты, гэтаксама мне падаецца і сёння.) Значна пазней я дазнаўся, што яшчэ ў XIX ст. вось гэтыя страх і трымценне перад вусцішнай тайніцай быцця адзін чалавек паклаў у под сваёй філасофіі. Звалі гэтага чалавека Сёрэн Кіркегар, і яму ў першую чаргу мы абавязаныя з'яўленнем такой філасофскай падзеі, як экзістэнцыялізм.

Але задоўга да таго, як мне сёе-тое стала вядома пра гэтага вялікага мысляра, я ўжо здагадаўся: філософ – гэта той, каго ва ўсе ягоныя гады працінае падлеткавы жах перад невымоўнай тайніцай быцця. Праўда, энцыклапедыі ператлумачвалі грэцкае слова «філасофія» як «любоў да мудрасці» (усяго толькі), але я не даваў веры ні грэкам, ні энцыклапедыям, ні тлумачэнням, бо напэўна ведаў, што філасофія – гэта немагчымасць жыць...

Менавіта так: немагчымасць жыць без уцямнага ведання, навошта ты вымкнуты з небыцця ў быццё, і ёсць філасофія...

У тую пару, калі я гэтак імператыўна вызначаў для сябе сутнасць філасофіі, наш край быў аддзелены ад усяго свету «жалезнай заслонай», і мне, натуральна, нават не да галавы было, што ніякай філасофіі ўжо даўно няма, што тэза пра «канец філасофіі» дыскутуеца хіба адно ліцэістамі падчас курса «Уводзіны ў філасофію», што слова «філософ» на Захадзе, амаль як у нас за камуністамі, прамаўляеца ў лепшым выпадку з адценнем прыхаванай іроніі, у горшым – з непрыхаваным сарказмам. Для неафіта з Усходу, якому пашэнціла зазірнуць за «жалезнью заслону», гэтая сітуацыя выглядала яшчэ больш незразумелай з таго, што, нягледзячи на татальнае адмаўленне філасофіі ў праве на існаванне, яна заставалася адной з абавязковых дысцыплінаў сістэмы адукацыі, мела мноства акадэмічных інстытуцый і ўвогуле прысутнічала ў інтэлектуальным жыцці з ранейшай інтэнсіўнасцю.

Зрэшты, зразумець парадаксальнасць гэтай сітуацыі было зусім нескладана, бо якраз наяўныя філасофскія інстытуцыі толькі тым і займаліся, што абмяркоўвалі ўласныя хаўтуры. І хаця ў гэтым шматочным абмеркаванні праблема «канца філасофіі», здаецца, была прааналізаваная ва ўсіх магчымых ракурсах, я таксама вырашыў зварнуцца да яе, паколькі гэта і мая ўласная праблема, якая мусіць быць прааналізавана, асэнсавана і вырашана (ці не вырашана) мной асабіста, бо як праблемы веры, так і метафізічныя праблемы ніхто ні за каго не вырашае, наколькі б бліскучая для сябе яны ні вырашаліся іншымі.

Вышэй я зусім не выпадкова сказаў – «метафізічныя праблемы», а не «філасофскія». Я належу да тых, хто тоесніць філасофію амаль выключна з метафізікай, гэта значыць абмяжоўвае поле філасофскай праблематыкі некалькімі элементарнымі падлеткавымі запытаннямі, якія адначасна знаходзяцца як у праекцыі антalogii, так і ў праекцыі экзістэнцыі, а менавіта: скуль паходзяць існае і быццё, навошта яны і навошта я ў гэтым існым і гэтым быцці? А калі яшчэ карацей, джык і зусім проста: што ёсць Ісціна?.. Усё астатніе, што прама ці ўскосна не стасуеца з праблемай Ісціны, знаходзіць сябе ў дыскурсе іншых інтэлектуальных практыкаванняў, што ў асобных выпадках не выключае іхніх інтэрвенций у метафізіку (як, скажам, у выпадку з псіхааналізам

Фрэйда ці «хіміяй» Прыгожына). Але перш чым непасрэдна падступіцца да сітуацыі «канца метафізікі», у якой мы цяпер быццам знаходзімся, здаецца, будзе не лішнім запытацца пра пачатак і росквіт метафізікі.

Кажучы пра пачатак метафізікі, я не маю на ўвазе першых філосафаў і першыя філасофскія тэксты, зафіксаваныя гісторыяй. І зусім не таму, што Фалес ці Геракліт, відавочна, былі далёка не першымі, хто пачаў разважаць над бытным і быццём як над актуальнай праблемай, а таму, што мне тут не ўяўляюцца істотнымі ні геаграфія, ні гісторыя, ні персаналіі. Істотным у пытанні пра пачатак метафізікі мне здаецца толькі адно: скуль, з чаго ў чалавека ўзнікла патрэба метафізічнага мыслення?

Верагодна, некага можа здзівіць нават магчымасць падобнага пытання. Маўляў, паколькі чалавек з'явіўся, дык ён не мог не пытацца, чым ёсць тое, дзе ён ёсць, і кім ён ёсць для сябе ды свету?

Не думаю, што ўсё гэтак проста, і на карысць майго сумневу тая ж самая сённяшняя сітуацыя, калі згадка пра «канец метафізікі» сталася агульным месцам, а гэта значыць, што пытанні пра Ісціну і быццё ужо амаль пазбаўленыя статусу карэктнасці, з чаго лагічна вынікае, прынамсі цалкам гэтага нельга выключаць, што неўзабаве ўсе метафізічныя пытанні могуць згубіць для чалавека хоць якую ўцямыню матывацью.

У 1996 г. «ЭўроФорум» у серыі «Адкрытае грамадства» выдаў книгу Жанны Эрш, якая называлася «Філасофскае здумленне». У канструктыўную аснову сваёй працы Жанна Эрш паклада першапачатковое здумленне, якое падштурхнула таго ці іншага еўрапейскага філосафа да тых ці іншых развагаў над метафізічнымі праблемамі быцця. Але на працягу ўсёй кнігі ні сама Жанна Эрш і ніхто з суплёту выбітных еўрапейскіх мысляроў, якіх яна прэзентуе, не кранае пытання: а чаму, уласна, метафізічнае здумленне ўвогуле сталася магчымым? З якой такой чалавечай патрэбы чалавек стаў здумляцца над сэнсам быцця? Урэшце, што ён меў з гэтага ці хаця б што спадзяваўся займець?

Я магу, прынамсі самому себе, дастаткова лагічна вытлумачыць наяўнасць тэхналагічнага мыслення; вытлумачыць як прычыну яго ўзнікнення, гэтак і падставы яго разгортання, бо праз тэхналагічнае мысленне, яго развой ды ўдасканаленне чалавек вялічыў меру забяспечанасці сябе жыццём. Урэшце, механізм забеспячэння сябе мерай існавання закладзены ўва ўсё, што з'яўляецца існаваць, інакш і само з'яўленне хоць чаго было б немагчымым. І ў сілу самога факта наяўнасці нечага гэты механізм не можа ў той ці іншай меры не ўдасканальвацца. Магчыма жартам, а магчыма і не да рэшты жартам, я часам думаю, што нават неарганічныя формы існавання не пазбягаюць эвалюцыі, скіраванай на павелічэнне забяспечанасці мерай і якасцю існавання, і, скажам, камяні сёння больш моцныя, дакладней, больш камянейшыя, чым яны былі мільён гадоў таму назад.

Як гэта ні праблематычна ў сітуацыі татальнага скепсісу да ўсялякіх эвалюцыяністычных тэорый, але хаця б у якасці гіпотэзы мы можам нават дастаткова лагічна выснаваць пачаткі тэхналагічнага мыслення чалавека з эвалюцыі “тэхналагічных” інтынктаў жывёлаў.

Уласна, уся розніца паміж “тэхналагічнымі” інстынктамі жывёлаў і тэхналагічным мысленнем чалавека і палягае ў меры ды якасці забяспечанасці існаваннем. Бадай, нават можна сказаць, што менавіта з прычыны большай эффектунасці тэхналагічнага мыслення адносна “тэхналагічных” інстынктаў і стаўся магчымым для чалавека статус чалавека сярод іншых жывёлаў, да якіх ён застаецца прыналежным па ўсіх астатніх параметрах.

Канструкцыя жытла, каменная сякера, кола, іерархічная структура хаўрусу, жалеза, свойскія жывёлы і апрацаваныя палі, сістэма падліку і астраномія, і г. д. і да т. п., аж да малекулярнай фізікі і кампутараў – адным словам, усё, што месціцца ў полі тэхналагічнага мыслення, досьць лагічна аргументуюча натуральным памкненнем чалавека да велічэння меры і якасці забеспечэння сябе быццём.

Але дзе, у чым анталагічная падстава метафізічнага мыслення, якой такой патрэбай чалавека было справакавана пытанне пра Ісціну?

Відавочна, што метафізічная праблематыка не надыктаваная прагматыкай адбывання быцця. Для таго, каб адбыць свой век, зусім не абавязкова задзіраць бараду дагары і невядома ў каго пытацца, навошта зорнае неба нада мной, альбо ўнурвацца ў сваё чэрыва з трывожным здумленнем, скуль гэта маральны закон ува мне? Нічога гэтая пытанні да колькасці і якасці жыцця не дадавалі і, нягледзячы на мноства філософскіх сістэм, якія паўсталі на подзе метафізічнага здумлення, нічога гэтая шматлікія філософіі не змянялі ў реальнім жыцці як асобнага чалавека, так і чалавечай супольнасці, хіба толькі ўскосна дапамагалі ўдасканальваць аппарат тэхналагічнага мыслення.

У свой час (эсэ «Мяне няма») я, падзяліўшы ўсю гісторыю бытавання чалавека на эры Татэма, Міфа і Тэксту, паспрабаваў прамаркіраваць эвалюцыю метафізічнага мыслення, вылучыўшы яго ў адмысловую інтэлігібелную прастору, якую назваў прасторай арэальнасці. Але тады перада мной пытанне матывацыі ўзнікнення феномена метафізічнага мыслення не паўставала, хаця не выключана, што я інтуітыўна ўхіліўся яго, наперад прадбачачы немагчымасць уцімнага адказу. Бо калі пра пераемнасць ад “тэхналагічных” інстынктаў да тэхналагічнага мыслення мы можам казаць хоць з якой мерай утэуненасці, паколькі і сёння на свае вочы бачым, як праз інстынкты жывёльны свет забяспечвае сябе мерай існавання, то казаць пра падобную пераемнасць у метафізіцы, пра пераемнасць паміж інстынктамі жывёлаў і метафізічным мысленнем чалавека ніяк не выпадае, прынамсі ў нас, здаецца, няма ніякіх падставаў сцвярджаць, што іншыя ад чалавека біялагічныя формы існавання (не кажучы ўжо пра неарганічныя формы) валодаюць нечым (інтуіцыяй, інстынктам, чымсьці яшчэ), што дае ім магчымасць успрымаць і ацэніваць бытнае як цэлае, гэта значыць – як быццё.

Але калі ўсё бытнае існуе па-за метафізічным, дык відавочна, што метафізічнае абумоўлена не самім існаваннем, а толькі пэўнай яго формай, і яно неабходна не для ўласна існавання, а толькі для існавання менавіта гэтай формы як такой. Аднак гэтая *a priori* відавочная выснова ўсё роўна нам яшчэ нічога не тлумачыць, бо як мы не бачым патрэбы метафізічнага мыслення ў справе забеспечэння чалавека мерай і якасцю

існавання, так і не бачым месца абавязковай прысутнасці метафізічнага мыслення для забеспячэння чалавека формай і сутнасцю чалавека. Каб у свеце існавання арганічных формаў займечь форму і статус чалавека, чалавеку дастаткова было тэхналагічнага мыслення, якое адначасна забяспечвала яго як самім існаваннем, так і формай гэтага існавання.

Таму мы зноў мусім запытацца, з якой гэта патрэбы чалавек пачаў мысліць метафізічна, гэта значыць злучаць мноства адзінкавых (сінгулярных) фактаў і падзеяў у нейкія абстрактныя паняткі, катэгорыі, універсаліі, каб потым (ці адначасна) пытацца (і пытацца не стамляючыся цягам тысячагоддзяў): які сэнс чалавека і сусвету выяўляецца праз гэтыя універсальныя паняткі ды катэгорыі? Караваец, навошта чалавек навыдумляў безліч сімулякраў і стаў вярэдзіць сябе бясконцымі пытаннямі пра Ісціну, замест таго, каб проста з'яўляцца ў быццё, адбываць яго і без лішніх метафізічных мітэрнгаў сыходзіць у невараць?

Гэтак катэгарычна вымаўленае «навошта», натуральна, мы пакінем без адказу. Пакуль мы з нашых папярэдніх развагаў хіба можам выснаваць адно тое, што метафізічнае палягае не ў дыскурсе адбывання быцця, а ў дыскурсе функцыянавання мовы, што мова ёсць бацькаўшчынай метафізікі, што здумленне над быццём магчымае толькі пры наяўнасці абстрактных паняткаў – а адсюль, што праблема метафізікі – гэта найперш праблема мовы, бо гэтая мова пытае ў самой сябе, мова пытае ў мовы, чым ёсць быццё, Ісціна, Бог, чалавек.

З таго, што метафізіка разгортваеца ў дыскурсе мовы, а існаванне чалавека – у фізічным дыскурсе, атрымліваеца, што яны не проста рассунутыя паміж сабой, а рассунутыя па розных вымярэннях. Адсюль мы і маем, што адносна сэнсу і сутнасці існавання ў фізічным свеце метафізічныя пытанні ні пра што не пытаюцца, а метафізічныя адказы ні на што не адказваюць. І калі гэта насамрэч так, дык, па вялікаму рахунку, метафізіка як праблема павінна аналізавацца не метафізікай, а лінгвістыкай.

Аднак вернемся трохі назад: падаецца найболыш верагодным, што мова з прычыны самой сябе ўжо латэнтна ўтрымлівала магчымасці метафізічнага мыслення – іншая реч, ці ў самой сабе яна ўтрымлівала механізм яго разгортвання. Бадай недзе тут, у запытанні: а менавіта што паклікала метафізічнае мысленне да разгортвання ў мове? – і палягае ўвесе цяжар праблемы. Метафізічнае мысленне амаль напэўна паўстала з нейкіх адцягненых лексічных формаў, якія спакваля напрацоўваліся тэхналагічным мысленнем, увогуле па сваёй прыродзе не надта схільным да залішняй універсалізацыі сінгулярнага. Гэтая сітуацыя вельмі добра заўважная ў старажытнагрэцкай мове, дзе адны і тыя ж слова вельмі часта пазначалі як канкрэтныя рэчы і канкрэтныя тэхналагічныя дзеянні, так і адцягненныя эстэтычныя ды метафізічныя катэгорыі.

Але калі гэта і так, калі метафізічнае мысленне ўзнікла і сформавалася на подзе мыслення тэхналагічнага і было абумоўленае не запатрабаваннямі існавання, а ўнутранымі магчымасцямі мовы, дык гэта ўсё роўна пакуль нам не тлумачыць, якой жыццёва неабходнай чалавеку патрэбай яно было паклікане выявіцца ў мове.

Таму тут мы мусім збочыць ад анталогіі ў бок экзістэнцыі, бо відавочна, што дзе б і ў чым метафізічнае ні разгортвалася, уznікненне гэтага феномена было з'ініцыявана чымсьці, што знаходзіла сябе ў чалавеку, у нейкіх спратах ягонай экзістэнцыі.

Спрабы прадумвання пытання, што ў экзістэнцыі чалавека магло справакаваць падзею метафізікі, патрабуюць асобнага тэксту. Тут я пазначу толькі адну з верагодных версій, якая акрэслівае месца магчымага ўзнікнення метафізічнага здумлення, а менавіта: найбольш пэўна, што падзея метафізікі выявілася ў полі запатрабаванняў эмацыянальна-пачуццёвага чалавека, з а priori дадзенай яму здольнасці не проста функцыянальна рэагаваць на праявы існага, а рэагаваць эмацыянальна, гэта значыць суадносіць рэагаванне не толькі з колькасцю забеспячэння сябе існаваннем, але і з якасцю існавання, інакш – суадносіць сваё існаванне не адно з бытным, але і з быццём. І хаця эмацыйнае напэўна найперш правакавала акты ўнасць эстэтычнага ці тэхналагічнага мыслення як таго, што вырашае праблемы асалоды, голаду, болю, а не абстрактна-спекулятыўнага – тым не менш, калі мы хочам хоць як пазначыць тое месца, дзе маглі запачаткавацца першыя інтэнцыі метафізічнага мыслення, дык гэтым месцам, падобна, мусім абраць эмацыйнае.

Цалкам верагодна, што перадусім быў эмацыяна вывяўлены і “рэфлексіўна” зафіксаваны жах перад небыццём. Вызначыўшы (натуральна, з вялікай долей умоўнасці), што метафізічнае мысленне спکавала ўзнікла з патрэбы аптымізацыі жаху небыцця, паспрабуем не ухіліцца і ад наступнага запытання: *што і калі* непасрэдна змусіла яго аб'яўвіцца?

Мне здаецца, я магу досыць канкрэтна адказаць на гэтае запытанне. Метафізічнае мысленне пачало намацваць сябе толькі тады, калі праз эмацыянальнае чалавек усвядоміў наяўнасць Няма.

Ёсць (бытнае) не патрабавала метафізічнага мыслення. Ёсць патрабавала толькі тэхналагічнага мыслення, бо Ёсць было тым, з чаго чалавек забяспечваў сябе мерай існавання.

Ёсць (бытнае), акрамя тэхналагічнага мыслення, яшчэ магло хіба спарадзіць мысленне эстэтычнае як адказ на патрэбу вывяўлення радасці быцця, як форму захаплення веліччу і прыгажосцю ўсяго, што існуе, як зафіксаваную ў містычнай ці мастацкай дзеі асалоду ад існавання ў бытным. Амаль напэўна эстэтычнае мысленне з'яўвілася раней, чым метафізічнае. Пэўна, нейкі (і досыць працяглы час) чалавек толькі цешыўся тым, што Ёсць, што ёсць бытнаве і ёсць ён, чалавек (назавем гэтую ягоную пару перыядам Эдэма), не ведаючы, нават не ўсведамляючы, што акрамя Ёсць ёсць яшчэ і Няма -- перадусім, уласнае.. А калі ўсвядоміў – яго наскроў працяжу метафізічны жах. Усведамленне наяўнасці Няма было і застаецца найвялікшай падзеяй з усіх тых, што здарыліся з чалавекам за ўсю яго гісторыю. Нават само з'яўленне чалавека саступае ў значнасці гэтай падзеі, бо факт з'яўлення прынцыпова не вылучаў чалавека з астатняга жывёльнага свету, і нават калі чалавек стаў забяспечваць сябе не толькі мерай, але і якасцю існавання, гэта значыць быццём, дык і тады ён яшчэ радыкальна не вылучаўся ў нешта выключнае сярод астатняга бытнага. Каб набыць ужо

сапраўдны статус чалавека, яму спатрэбілася ўбачыць за відарысам Ёсць акрайчык Няма, і тады ён пакінуў Эдэм, дзе і па сёння застаецца ўсё астатніе: рыбы, птушкі, звяры, дрэвы, камяні.

Чалавек – гэта той, хто ведае, што ёсць Няма. Чалавек ведае, што ёсць Няма і што ён, чалавек, ёсць не толькі ў Ёсць, а ёсць і ў Няма, і з гэтага яго сэрца, як джала, працінае метафізічны жах. Метафізічны жах ад неадчэпнай прысутнасці побач з чалавекам Няма і ёсць першапрычынай філософскага здумлення як спосабу пошуку шляхоў да аптымізацыі гэтага жаху\* .

З пэўнай долей верагоднасці можна сцвярджаць, што спачатку эмацыянальнае намагалася вырашыць праблему Няма сродкамі сродкамі эстэтычнага мыслення. Так з'явіліся містычныя рытуалы і міфы, якія спрабавалі асэнсаваць феномен Няма праз феномен Ёсць, а менавіта праз эстэтычна выяўленую інтэрпрэтацыю сусвету і чалавека ў сусвеце.

Не станем заглыбліяцца ў пытанне, чаму эстэтычнае (інакш – міфалагічнае) мысленне выявілася недастатковым дзеля аптымізацыі жаху небыцця і ўзнікла патрэба ў мысленні ўжо ўласна метафізічным. Прычына тут, бадай, нават не столькі ў недастатковасці эстэтычнага мыслення, колькі ў тым, што эра Тэксту выявіла магчымасць кардынальна іншых тэхналогій мыслення і эмацыянальнае імі скарысталася ў памкненні да ўсё больш вытанчаных і ўсё больш разгорнутых аргументаў на карысць прымірэння з наяўнасцю Няма.

Тут мы абыдзем увагай шматлікія міфалагічныя і метафізічныя версіі аптымізацыі жаху небыцця, якія зафіксавала гісторыя міфалогіі ды філософіі, каб паспесь закрануць яшчэ адно з найбольш таямнічых пытанняў гісторыі быцця чалавека, адказ на якое толькі і мог бы патлумачыць як прычыны колішняга росквіту, так і падставы цяперашняга заняпаду метафізікі. А менавіта – чаму ў метафізікі ці, шырэй, метафізічнага мыслення магчымы быў росквіт, ды не проста росквіт, а нешта непараўнальна больше за хоць якую з ацэначных катэгорый. На гэтае дзіва ўжо шмат хто звяртаў увагу, не прамінем яго і мы і сформулюем пытанне пра дзіва наступным чынам: чаму, за выніткам апошніх двух-трох стагоддзяў, ва ўсю астатнюю гісторыю чалавечства, як зафіксаваную хоць у нечым, так і рэканструяваную герменеўтычна, дамінавала метафізічнае мысленне, дамінавала наўсцяж, татальна, праз тысячагоддзі? Верагодна, панаванне метафізічнага мыслення ва ўсю, да Новага часу, папярэднюю пару чалавечства не выглядала б на такое дзіва, каб паралельна яму актыўна разгортвалася тэхналагічнае мысленне. Але апошніяе быццам знерухомела ў тысячагоддзях. І вось гэтая невымерная дыстармонія аб'ёмаў іх прысутнасці ў быцці чалавека і ёсць сапраўдным дзівам.

Тэхналагічнае мысленне забяспечвае чалавека існаваннем. Метафізічнае мысленне забяспечвае чалавека толькі сэнсам існавання.

Навідавоку першынство тэхналагічнага мыслення перад метафізічным, і тым не менш тэхналагічнае мысленне знерухомела ў зародковым стане на тысячагоддзі, а метафізічнае за гэты час стварыла велічныя, ні з чым не параўнальныя і па сёння паэтычныя міфы (Гільгамеш, Эды, Гамэр, Верглій і да т. п.), проста неверагодныя па вытанчанасці, складанасці і глыбіні філософскія сістэмы (Парменід,

Платон, Арыстотэль, Тамаш Аквінскі і шмат, шмат хто яшчэ), магутныя рэлігіі (юдаізм, хрысціянства, мусульманства, будызм) і безліч усяго іншага... Адным словам, чалавек сканструяваў мноства мудрагелістых метафізічных канструкцый, дасягнуў мяжы дасканаласці, якую ўжо ніколі не будзе магчымым перасягнуць, у скульптуры, паэзіі, архітэктуры, драматургіі, логіцы, але за ўвесь гэты час ён не змог прыдумаць коміна, каб дым у хаце альбо палацы не еў вочы, ці хаця б форткі, праз якую можна было б гнілу задуху жытла разагнаць свежым паветрам. Тысячагоддзі праміналі за тысячагоддзямі, а чалавек, прабачце, штодня выстаўляючы ў загуменні па натуральнай патрэбе голы азадак на скразнякі, мароз, заедзь, думаў не пра тое, як зладзіць прыбіральню, не кажучы ўжо пра ўнітаз, а думаў пра касмалогію бытнага, пра сутнасць быцця і сэнс раскіречанага сядзення чалавека ў загуменні.

Усе тыя версіі, якімі пачынаючы з эпохі Рэнесанса спрабавалі патлумачыць, чаму раней так марудна адбываліся тэхналагічныя зрухі ў забеспячэнні чалавека мерай і якасцю жыцця, ніколі нікога не задавальнялі, улучна з самімі аўтарамі гэтых версій. Бо можна яшчэ зразумець і пагадзіцца, што каб паходню ў руцэ замяніў электрычны ліхтарык, тэхналагічнаму мысленню трэба было зрабіць шэраг гіганцкіх перарухаў (хаця ўсё роўна застаецца невытлумачальным, чаму гэтыя перарухі былі праробленыя не за дзесятак папярэдніх тысячагоддзяў, а за колькі там апошніх стагоддзяў), але якімі тэхналагічнымі адлегласцямі можа быць абгрунтаваны той факт, што чалавек не адно тысячагоддзе скакаў на кані, бязладна боўтаючы нагамі, перш чым даўмеўся да страмёнаў, ці бог ведае колькі ігнараваў магчымасці падлогі ў жытле або ўжо згаданага вышэй коміна, і г.д. і да т.п.?

Больш за тое – нават калі чалавек вынаходзіў нейкія новыя тэхналагічныя ідэі, якія відавочна вялічылі меру і якасць забяспечанасці жыццём, дык не спяшаўся імі скарыстацца, на доўгія стагоддзі, а то і тысячагоддзі забываўся на іх ці выкарыстоўваў адно дзеля забаўкі (згадаем хаця б гісторыю пораху ці лятучага змея).

Але, бадай, куды больш яскрава за кожны факт паасобку малюе нам рэальную сітуацыю тагачасная сістэма адукцыі. Звернем увагу хаця б на апошні перыяд метафізічнай эры. Яшчэ на пачатку V стагоддзя рымлянін Мартыян Капэла вылучыў у аснову сістэмы адукцыі так званыя «сем вольных мастацтваў»: граматыку, рыторыку, дыялектыку, арыфметыку, геаметрию, астрономію і музыку. Гэта ўсё былі пераважна метафізічныя дысцыпліны, бо нават арыфметыка і геаметрыя, якія сёння безумоўна адносяцца да дысцыплін тэхналагічных, у метафізічную пару ў значна большай меры вучылі містычнаму вытлумачэнню сакральнага сэнсу лічбаў і просторавых кампазіцый (згадаем хаця б Мікалая Кузанскага), чым іх практычнаму выкарыстанню дзеля прагматыкі існавання.

Метафізічная сістэма навучання праіснавала ў Еўропе больш за тысячагоддзе і пачала рэальная трансфармавацца адно з пачаткам Тэхналагічнай эры.

Вось гэтая абыякавасць да магчымасцяў тэхналагічнага мыслення з боку сістэмы адукцыі, як і абыякавасць да тэхналагічных навацый у

штодзённай пабытовай сферы, якія тэхналагічна знаходзіліся побач з ужо засвоенымі тэхналогіямі і таму не патрабавалі рэвалюцыйных перарухаў, сведчыць, што незапатрабаванасць патэнцыялу тэхналагічнага мыслення была абумоўленая прычынамі, якія палягалі за межамі самога тэхналагічнага мыслення.

Пакуль мы не можам адказаць, якія гэта прычыны; мы можам толькі канстатаваць, што цягам тысячагоддзяў панавала не тэхналагічная, а метафізічная індустрыя, якая эстэтычна-інтэлектуальнымі сродкамі ў безлічы выпрацоўвала метафізічную прадукцыю. Як не можам з дастатковай мерай упэўненасці адказаць і на адваротнае пытанне: чаму ў пэўны момант гісторыі чалавецтва адбылася рашучая перамена бытійных парадыгмаў і наперад метафізічнага мыслення заступіла тэхналагічнае? Нам застаецца хіба толькі просталінейна меркаваць, што ў рэшце рэшт метафізічнае мысленне ўсвядоміла немагчымасць праз свае інтэлектуальныя тэхналогіі прарваць аблогу Ёсць. І калі канчаткова сталася зразумелым, што для метафізічнага чалавека простора Няма заўсёды будзе недасяжнай, метафізічны чалавек памёр, і на яго месцы нарадзіўся тэхналагічны чалавек, якому нічога не заставалася, як толькі выяўляць і рэалізоўваць магчымасці Ёсць у справе забеспячэння сябе мерай і якасцю быцця.

Заакцэнтуюм: метафізічная эра скончылася не таму, што распачалася эра тэхналагічная, а, наадварот, тэхналагічная эра распачалася таму, што скончылася метафізічная. І хаця на працягу колькіх стагоддзяў (прыкладна з эпохі Рэнесансу) яны знаходзіліся як бы ў стане парытэту, а пара першых рэвалюцыйных тэхналагічных прарываў недзе супадае з росквітам нямецкай класічнай філасофіі, усё больш фактаў сведчыла за тое, што метафізічны час чалавека на съходзе. Адным з першых і найбольш выразна ўвідавочніў гэты факт Фрыдрых Ніцшэ. Бадай, менавіта адсюль, з рэальнай сітуацыі канца эры метафізікі, увогуле досьць звычайная фразеалагема «Бог памёр» (чаго толькі задоўга да Ніцшэ не казалася пра Бога, згадаем хаця б французскі атэізм у пару Асветніцтва) стала ключавой фразеалагемай для ўсяго сучаснага мыслення. Гэты яе выключны статус якраз і быў абумоўлены тым, што яна наўпрост тлумачыла змену бытійных парадыгмаў, сведчыла пра канчатковы заняпад гіганцкай індустрыі па вытворчасці метафізічных сімулякруў праз смерць Бога, галоўнага сімулякра, сімулякра ўсіх сімулякруў.

Хаця тут мы мусім адразу адзначыць і іншае: дагмат і яго аналітычныя інстытуцыі – тэалогія – сёння застаюцца адзінім месцам, дзе метафізіка захоўвае сваю ранейшую ролю.

Трансцэндэнтны Бог як адзін з сінонімаў метафізічнай Ісціны ўжо некалькі тысячагоддзяў выступае ў якасці таго, што для прафанинага ўзоруно свядомасці аптымізуе скруху быцця і жах небыцця. Праз Бога дагмат адаптаваў праблему метафізічнай Ісціны для масавага выкарыстання, завярнуўшы яе з інтэлектуальнага дыскурсу ў дыскурс эмаксыянальны, дзе, уласна, патрэба Ісціны як магчымасць вытлумачэння феномену Няма і ўзнікла.

Але паколькі Бог – гэта тое самае Ёсць, толькі адсунутае ў прыцемкі трансцэндэнцыі, дык Бог, усё роўна як і Ісціна, не здольны

перасунуцца ў прастору Няма. Таму Бог – хаця Ён як быццам і апякуеца намі ў нашым небыцці (у нашым Няма) – не адказвае сваёй наяўнасцю на ўсё тыя самыя, толькі ўжо пазначаныя канкрэтнаму адрасату, пытанні метафізічнага чалавека: навошта Богу існае, быццё і чалавек, а тым болей навошта Бог сам сабе?

Аднак дзякуючы таму, што Дагмат адмайляе ў легітымнасці падобным пытанням, ён і застаецца адзінным месцам, дзе метафізіка, хай і ў абсечаным стане, мае сабе прытулак. Хаця асабіста мне далейшыя перспектывы метафізікі ў форме тэалогіі ўяўляюцца праблематычнымі, бо мысленне ў сваёй скіраванасці да тэхналагічнага дыскурсу татальна пакідае метафізічныя абсягі, а гэта значыць, што доўга яму не ўтрымацца і ў абсягу тэалагічнага.

Натуральная, перамена быцціных парадыгмаў (з метафізічнай на тэхнакратычную) не магла доўга заставацца незаўважанай. Аналітыку Ніцшэ, у якой найбольш поўна выявілася і найбольш ярка сформулявалася тэза пра канец метафізікі, неўзабаве проста ці ўскосна пацвердзілі самыя розныя інтэлектуальныя праграмы. Уласна, пачынаючы недзе з апошняй чвэрці XIX стагоддзя і па нашу пару ўсе гуманітарныя дысцыпліны – біялогія (Дарвін), піхалогія (Фрэйд), сацыялогія (Маркс), культурапалогія (Шпэнглер), гісторыя (Фукуяма), лінгвістыка (Вітгенштайн), уласна метафізіка (Гайдэгер) і г.д. – проста ці ўскосна даводзілі сабе і іншым, што гэта напраўду так, метафізіка канчаткова занядужыла. Дарэчы, меркаванні лінгвістыкі ў кансіліуме ля бездыханнага цела метафізікі былі ці не найбольш аргументаванымі. Сучасная лінгвістыка выявіла магчымасці і акрэсліла межы мовы, з чаго сталася зразумелым, што мова можа толькі фармуляваць метафізічныя пытанні, але не можа на іх адказваць, паколькі мова сама знаходзіцца ў дыскурсе Ёсць, а адказы на гэтыя пытанні палягаюць (калі палягаюць хоць дзе) за межамі Ёсць – у Няма.

Такім чынам, напрыканцы другога тысячагоддзя мы апынуліся ў сітуацыі «пасля» метафізікі, «пасля» метафізічнага мыслення, а ў пэўным сэнсе і ў сітуацыі «пасля мыслення», бо традыцыйна панятак «мысленне» ў нас найперш асацыяваўся з тым дыскурсам, які арганізоўваўся метафізічным мысленнем.

Натуральная, тут узнікае пытанне: наколькі гэтае «пасля» канцавое, ці не зможа метафізічнае мысленне знайсці дадатныя рэсурсы ў самім сабе або ў сутве паноўнага цяпер тэхналагічнага мыслення? Тым болей, што ўжо сёння мы маём даволі прыкладаў, калі метафізічныя праблемы перасаджваюцца філосафамі на тэхналагічны грунт, дзе і ладзяцца спробы іх вырашэння праз фактуру і тэрміналогію тэхнакратычнай рэальнасці. Скажам, Гайдэгер атаясаміў метафізічнага «звышчалавека» Ніцшэ з сучасным чалавекам, які валодае звышэнергій тэхнакратычнай цывілізацыі, Дэрыда нагрузіў метафізічным значэннем атамную бомбу, а Бадрыяр выявіў метафізічную сутнасць у звычайных пабытовых рэчах – інтэр'еры жытла, легкавіку...

У гэтым сэнсе, бадай, найбольш паказальным мне падаецца досвед нямецкага філосафа Гігераха, які ўсё быццё перасунуў з натуральнага, прыроднага дыскурсу ў тэхналагічны; адпаведна там жа апынулася і метафізіка.

Дык, можа, Гігерых сапраўды мае рацыю, калі сцвярджае, што на змену метафізічнаму Богу прыходзіць Бог тэхналагічны (у Гігерыха яго таксама презентуе атамная бомба), паколькі ўся гэтая гіганцкая тэхнакратычная індустрыв ўрэшце не можа не сакралізавацца, не можа не стаць у сваім цэлым нечым трансцендэнтным, паколькі ўжо нават сёння досыць цяжка патлумачыць, як і чаму няспынна ды зладжана дзеіць гэтая нічым не вымераная махіна сусветнай цывілізацыі і з яшчэ большым, чым прыроды, дэтэрмінізмам навязвае чалавеку свой, тэхнакратычны лад жыцця.

Але якімі б аўтарытэтамі ні падмацоўваліся спробы трансплантацыі метафізічнага мыслення ў тэхналагічнае, я не думаю, што там яно зможа адрадзіцца ў сваім ранейшым значэнні. Прычыну гэтага мы ўжо сформулявалі раней: тэхналагічнае мысленне ўсёй сваёй суттай скіраванае на забеспячэнне чалавека не сэнсам, а мерай ды якасцю быцця, і таму яно ў прынцыпе не здольнае да выхаду за межы Ёсць у Няма.

З таго, што метафізічнае мысленне засталося амаль цалкам незапатрабаваным тэхнакратычнай цывілізацыяй, філасофія апынулася ў сітуацыі, якая пакідае ёй адно значэнне прыватнай справы, ператварае яе ў нешта вельмі падобнае да звычайнага хобі. Нехта, стаміўшыся ад кампутара, пляце лапці, а нехта з той жа нагоды рэфлексуе над нейкімі метафізічнымі дэфініцыямі. Але ні для каго гэтае рэфлексаванне не патрэбнае, акрамя як для самога рэфлексуна. (Натуральна, «не патрэбна» я тут ужыў у анталагічным значэнні «патрэбы».) Бо хаця памкненні да адцягненага рэфлексавання падтрымліваюцца і ўсё яшчэ ініцыююцца шматлікімі інстытуцыямі, але як «высокая», скажам так, мастацкая літаратура, так і філасофская літаратура ўжо цалкам згарнулася ў форму інтэлектуальна-эстэтычнай забавы для вузкага кола людзей, якіх не задавальняюць (ці задавальняюць не цалкам) поп-забавы.

Караець кажучы, стратэгія адбывання быцця ў тэхнакратычную эру ўжо не ўключае філасофію ў склад сваіх базавых чыннікаў; больш за тое, яна ўжо не звяртаецца да філасофіі па аналітыку гэтай стратэгіі – адваротнае ўражанне ствараецца хіба толькі з асобных выпадкаў, але найперш з таго, што філасофія сама напрошваецца на гэтую ролю, каб мець хоць якую ролю ў тэатры “механічных марыянетак”. Ні з якога гледзішча тэхнакратычная цывілізацыя не мае ў метафізіцы патрэбы і, пэўна, адно з інерцый традыцыі трymae яе за нейкую каштоўнасць. Разам з тым наколькі б метафізіка не выглядала недарэчнай у дыскурсе тэхнакратычнага быцця, тэхнакратычнаму чалавеку таксама пакуль нікуды не падзецца ад метафізічных запытанняў, бо памкненне да аптымізацыі жаху небыцця ўсё яшчэ застаецца актуальным запатрабаваннем ягонай экзістэнцыі.

Дык што рабіць чалавеку ў сітуацыі, калі тэхнакратычны лад не патрабуе метафізікі, а канстытуцыя экзістэнцыі яе патрабуе, як і раней, у метафізічную эру, калі ўсё быццё ладзілася ў форме адказу на гэтае запатрабаванне?

Безумоўна, гэта рытарычнае пытанне ў тым сэнсе, што яно не можа мець універсальнага адказу. Асабіста я не бачу для сябе іншага

выйсця, як свядома зрабіць філасофію сваёй прыватнай справай – гэта значыць вярнуць сябе ў метафізічную цывілізацыю ці, дакладней, у прасторы тэхнакратычнай цывілізацыі адгарадзіць сабе лапік пад майстроўню па вырабу метафізічных праектаў аптымізацыі жаху небыцця.

Інакш кажучы, я застаюся за метафізічным плотам сам-насам з Няма. Бо калі чалавек у нешта і ўгрунтаваны анталагічна, дык ён угрунтаваны не ў Ёсць, дзе яго сапраўды Няма, а якраз наадварот – у Няма. Там і буду яго шукаць.

## ФРАГМЕНТЫ СТРАЧАНАГА ГІПЕРТЭКСТУ

Бог прыдумаў неба і зямлю, Багушэвіч – Беларусь... Прыдумалі і памерлі, а мы жывем... Пад небам без Бога, на Беларусі без Багушэвіча.

\* \* \*

Вёска нас болей не выратуе. Вёска выратавала нацыю ў яе першым адраджэнні. Яна дала нацыі мову, эстэтычны грунт для культуралагічных парасткаў і варты павагі этычны кодэкс... Нават некалькі першых пакаленняў палітыкаў ды навукоўцаў было адтуль, «з-пад саламяных стрэх». Зрэшты, і сама нацыя нарадзілася ва ўлонні вёскі.

Але другі раз вёска беларусаў не выратуе. Тры катастроfy запар, кожная апакаліптычнага памеру, амаль ушчэнт разбурылі старую вёску. Гаворачы пра катастроfy, я маю на ўвазе калектывізацыю, вайну ды урбанізацыю. Апошняя давяршыла працэс разбурэння... Горад, як біблейны кіт Іону, амаль цалкам праглынуў знямоглую вёску і яна канчаткова страціла сваё палітычнае, культурнае і нават – хто такое мог прадбачыць? – эканамічнае значэнне.

(Толькі паміж 1950 і 1970 гадамі колькасць гарадскога насельніцтва ўзрасла на 57 працэнтаў, і ў асноўным за кошт вяскоўцаў, якія ў сярэдзіне сямідзесятых гадоў склалі палову гарадскога насельніцтва, а горад на той час увабраў у сябе больш за палавіну жыхароў рэспублікі.)

Як мы памятаем, Іона вызваліўся з чэрава кіта абноўленым і духоўна і фізічна. Хочацца верыць, што нешта падобнае здарыцца і з вёскай. Тут, у горадзе, згуртаваная горадам, яна давядзе да ладу тое, што не здолела, калі была раскіданай па пясчаных выспах, заслоненых адна ад другой хмызам і туманамі, – завершыць працэс кансалідацыі беларусаў.

\* \* \*

Пад нацыянальным звычайна разумеюць не экзістэнцыйнай бясконцасці духоўную ідэю, а нацыянал-патрыятычныя эмоцыі. Як быццам – дарэмна, але ўнікнем супрацьпастаўлення. У нацыянальнага і нацыянал-патрыятычных эмоций агульны корань, а розніца іх між сабой, разводзіць у адваротныя станы – асоба. Яе кшталт і вызначае гуманістычную вартасць нацыянальнага. Каб праілюстраваць гэтую выснову, згадаю побач з Васілем Розанавым маскоўскага раміznіка, які

гатовы сваёй рукой выдзерці пейсы ўсім жыдам, колькі іх ёсць на белым свеце...

Па вялікім рахунку, нацыянальнае для персанальнага «Я» – парэнча над безданню абыякавага да чалавека быцця. Таму можна ненавідзець нацыянальнае за тое, што ён трymае цябе пры сабе, але паспрабуй адштурхнуць парэнчу – і адразу ляціш у нікуды.

Праўда, пры жаданні можна рабіць выгляд, быццам ты адважна крочыш над прадоннем, ні на што не абапіраючыся, аднак гэта ўсяго толькі фіглярства. Сапраўды мужныя (Купала ці Уітмен, Дастаеўскі ці Гайдэгер) не фіглярніchalі. Яны ведалі, што іх трymае, і не памыляліся ў глыбіні прадоння.

\* \* \*

Беларусь усё яшчэ знаходзіцца ў сітуацыі адсутнасці будучыні. З гэтай сітуацыі шмат што вынікае, але найперш тое, што на Беларусі (і з Беларуссю) пакуль усё магчыма. Беларусь яшчэ магчымая як самастойная еўрапейская дзяржава і як занядбаная правінцыя адноўленай Расійской імперыі, як лакальны фрагмент камунікатыўна адкрытай прасторы і як прамотар агресіўнай кааліцыі «славянскіх» дзяржаваў...

Але пры ўсёй цъмянасці, невыразнасці, шматварыянтнасці магчымасцяў будучыні нашай Бацькаўшчыны застаецца надзея, што ў Беларусі ёсць не толькі доля, але і лёс. І вось чаму. – Цягам апошняга тысячагоддзя еўрапейскай гісторыі Беларусь як суб'ект гэтай гісторыі раз-пораз хавалася ў сваю адсутнасць, але яна ніколі не знікала як суб'ект еўрапейскай прасторы. Незалежна ад таго, якія дзяржаўныя ўтварэнні апаноўвалі гэтай прасторай (Полацкае княства, ВКЛ, Рэч Паспалітая, Расейская імперыя, СССР), Беларусь заўсёды вымагала для сябе адметнага прасторавага статусу. Нават забараніўшы назоў «Беларусь», Расейская імперыя мусіла вынайсці для яе апрычоную пазнаку («Северо-Западный край»); нават адсекішы лязом «Брэсцкага міру» Заходнюю Беларусь, Польшча не магла не выдзеліць яе з свайго цэлага як «крэсы всходне»... І колькі б разоў за апошнія тысячагоддзе гэтая прастора ні разрывалася на кавалкі рознымі дзяржаўнымі, ідэалагічнымі, канфесійнымі ўтварэннямі, яна рана ці позна зноў гуртавалася ў нейкую топасную цэласнасць, канфігуратыўна бліzkую да сваёй протатапалагічнай мадэлі. Усё гэта досыць пераканаўча сведчыць, што прастора, цяпер пазначаная этнонімам «Беларусь», мае сваё сакральнае пакліканне, а значыць і надалей яна не стане чакаць сабе хоць якога месца ў будучым, а будзе патрабаваць і займаць яго сама для сябе.

Іншая рэч – якім зместам пабярэцца гэтая сакральна вылучаная прастора, якія каштоўнасці на ёй запануюць. На вялікі жаль, адказы на гэтыя пытанні пакуль залежаць толькі ад тэмпераменту таго, хто адказвае, а не ад ужо яўленых сутнасцяў, якія самі яшчэ чакаюць будучыні, каб аб'явіцца для нас.

\* \* \*

\* \* \*

Нашыя інтэлектуальныя рэфлексіі вось ужо другое стагоддзе канцэнтруюцца амаль выключна вакол Беларусі. Таму ёсць не менш за дзве прычыны. Першая паходзіць з таго, што Беларусь як інтэлектуальная проблема ўсё ніяк не развязваецца. Другая палягае на тым, што ў развагах над Беларуссю мы застаемся досыць арыгінальнымі, паколькі акрамя нас саміх Беларусь мала каго цікавіць, а ў рэфлексіях над чым-кольвек іншым мы амаль заўсёды апынаемся ў сітуацыі аўтсайдэраў. Апошняе, бадай, нават пераважае ў тым, што мы ніяк не перарушым межы Беларусі як інтэлектуальной проблемы.

\* \* \*

Той, хто крохыць последам за некім, каб не быць адно інтэрпрэтатарам чужога шляху, мусіць ставіць сабе іншыя задачы і мець іншыя мэты...

Арыгінальнымі нас робіць не сам шлях, а тая перспектыва, дзеля якой мы гэты шлях прамінаем.

\* \* \*

На нашых вачах адбываецца працэс адсланення ўсяго масіву Культуры ад Дзяржавы як сацыяльна-палітычнай інстытуцыі. І хаця пакуль Дзяржава ўтрымлівае ўласным коштам сякія-такія «вітрынныя» формы культуры і мастацтва, але падаецца напэўным, што час ростані Культуры і Дзяржавы наспей, паколькі цывілізацыя культуры ўжо саступіла месца культуры цывілізацыі, якой без патрэбы традыцыйны тып культуры...

Гэтаксама ў сваю пару нацыянальной Дзяржаве сталася непатрэбнай Царква. Але калі Царква і па-за Дзяржавай змагла захаваць жорстка дэтэрмінаваную структуру, бо засталася логацэнтрычна завязанай на непарушнасць дагмату, дык Культура ў паасобку ад структуры Дзяржавы не здолее існаваць як нешта цэлае і распарушыцца на мнóstва лакальных субкультураў, у прычыне кожнай з якіх будуць апрычоныя матывы, ніякім чынам не завязаныя на ўсю праблематику камунікатыўна адкрытага грамадства.

Зрэшты, ужо цяпер пра Культуру як нешта універсальнае цэлае ахвотныя разважаецца адно паталагічныя рамантыкі, якія да гэтай пары не могуць забыцца на дыдактычную рыторыку сваіх школьніх настаўнікаў...

\* \* \*

Мультыкультуралізм сёння прэзентуе сябе як адну з найбольыш мадэрновых і найбольш перспектывных ідэалагемаў сацыяльна-культурнага ўладкавання грамадства. Але чалавецтва заўсёды (прынамсі, адразу пасля разбурэння Вавілонскай вежы) існавала ў стане мультыкультурнасці. Іншая реч, што да апошняга часу гэты стан дзяліўся на дамінантныя, сярэдзінныя ды малыя культуры Гэта значыць, што за некаторымі з іх амаль “канстытуцыйна” быў замацаваны статус вершнасці над іншымі.

Відавочна, што гэткі падзел ужо даўно не адпавядаў гуманістычным ідэям уладкавання чалавецтватаесніўся з глабальнымі прынцыпамі і падыходамі гуманістычнага ўладкавання грамадства. Амаль напэўна, што сітуацыя прызнання мультыкультурнасці як найболыш адпаведнай стану сучаснага грамадства паходзіць з канцэптуальнай дамінанты дэмакратычнай ментальнасці ды легітымізацыі правоў меншасці. Таму панятак «мультыкультурнасць» адсылае нас не да культуралогіі, а да паліталогіі і больш канкрэтна – да палітычнага ўладкавання, мірнага сусіданства насыбітаў розных культурных мадэляў у просторы аднаго сацыяльнага дыскурсу. Разам з тым рытарычнай легітымізацыяй ўсяго мноства культуры ёсць як самадастатковых каштоўнасцяў, прызнанне іх правоў на пайнавартаснае існаванне і абавязкаў перад імі «вялікіх» культуры, па сутнасці, мала што мяняе ў лёсе культуры. Ад таго, што амерыканскі кангрэс прызнае роўнымі паміж сабой усе культурныя супольнасці народаў, якія насяляюць ЗША, а амерыканскі ўрад нават дапамагае ім фінансава – працэс асіміляцыі, паглынання гэтых культурыў уласна амерыканскай культурый не змяншаецца. Проста гэтаму працэсу нададзены як бы цывілізацыйна прыстойны выгляд. Па сутнасці, мультыкультурнасць – гэта палітычнай тэхналогіі выдалення праблемы сутыкнення культуры з дыскурсу сітуацыі сацыяльных канфліктаў.

Натуральная, само па сабе гэта неблага – вывесці праблему супрацьстаяння культуры (і адпаведна – нацыяў) за межы сацыяльных канфліктаў. Але калі гэта станеца магчымым (а гэта ўжо пакрысе становіцца магчымым), то мы будзем мець яшчэ адно, верагодна, найболыш пераканаўчае пацвярджэнне, што культура для сучаснага грамадства (і кожнага чалавека паасобку) ужо не ёсць падставовым феноменам быцця, які арганізуе і чалавека як пэўнага чалавека, і грамадства як пэўнае грамадства. Бо культура, пакуль яна ёсць як культура, пакуль яна ёсць як жывая, дынамічная субстанцыя нацыянальнага цела, не можа не знаходзіцца ў стане перманентнай варажнечы, хай сабе і латэнтна ўтоенай, з іншымі культурамі і, адпаведна, – не напружваць сацыяльны дыскурс.

Верагодна, ужо неўзабаве ўсталюеца пэўная згода паміж культурамі. Але ідэолагі мультыкультуралізму дарэмна будуць прыпісваць поспех у гэтай справе на свой рахунак.

Згода тут, паўторымся, будзе (ужо ёсць?) выразнай прыкметай адсоўвання культуры на перыферыю існавання чалавека, а калі казаць больш радыкальна – дык сведчаннем таго, што мы ўступілі ў сітуацыю пасля культуры. Мультыкультурнасць – гэта спроба вырашэння былых праблемаў нацыянальнага антаганізму «задним умом», калі атавістычныя рэцыдывы гэтай праблемы ў сітуацыі пасля культуры прымаюцца за ўласна праблему.

А ўласна праблема, як мне ўяўляеца, палягае ў тым, што мы ўжо знаходзімся ў сітуацыі нейкай глабальнай квазікультуры, нейкай каласальнай мяшанкі-боўтанкі з атрыбутаў і знакаў мноства культуры і эпохаў, у якую акунулі ўсё чалавецтва сродкі масавай інфармацыі і камунікацыі. Менавіта гэтая праблема, праблема глабальнай квазікультуры камунікатыўна адкрытай цывілізацыі, і ўяўляеца мне

найбольш актуальнай цяпер, у пераходны перыяд, калі шматлікія фрагменты традыцыйнай культуры разам з яе носьбітамі як айсбергі блукаюць па хвалях інфармацыйнага акіяна, у якога няма берагоў.

\* \* \*

Літаратура – гэта велічны саркафаг з муміямі жыцця, а кожны літаратар – найперш муміфікатар...

Таму калі нашыя вусны варушацца над тэкстамі Гамера, Джойса ці Алеся Разанава, дык гэта яны варушацца ад пацалункаў нябожчыкаў (у апошнім выпадку яшчэ не зусім астыльных)... Таму калі мы эратычна перажываем каханне Трышчана да Іжольды, дык гэта мы самі кахаемся з муміямі сярэднявечча.

Літаратура (і мастацтва ўвогуле) як нішто іншае выяўляе некрафільную сутнасць чалавека...

Як вядома, у чалавеку амаль адноўкава моцныя воля да жыцця і воля да смерці. За любоў да жыцця сведчыць наша жывое жыццё і жах смерці, а на любоў да смерці паказываюць нашыя ўцёкі ад жывога жыцця ў раманы, вершы, гістарычныя расповеды – адным словам, усе нашыя хованкі ў саркафагу літаратуры.

Але літаратура не толькі выяўляе некрафільную сутву чалавека. Куды больш істотнае тое, што, бальзамуючы жыццё, яна эстэтызуе смерць і праз гэта ў нейкай меры аптымізуе жах небыцця, бо несупынна даводзіць нам, што смерць – гэта прыгожа, а мёртвае гэтаксама вартае нашай любові, як і жывое.

\* \* \*

З іншага боку, шмат хто лічыць літаратуру жывейшай за ўласна жыццё. Калі трymацца гэтага меркавання, дык з яго досыць лагічна вынікае, што літаратура ёсьць самадастатковым феноменам... і тады ў яе, як і ў кожнага самадастатковага феномена, мусіць быць свае, уласныя праблемы. Гэта значыць, што акрамя патрэбы задавальнення чытача ёй яшчэ неабходна раз-пораз выращаць уласныя патрэбы...

Нескладана выдзеліць падобныя перыяды самарэарганізацыі ў кожнай літаратуры. Але я хачу звярнуць увагу на іншае: калі патрэба ўнутранай мадэрнізацыі высپявае і літаратура пачынае займацца найперш сама сабой, дык паміж ёй і чытачом звычайна ўзнікае непаразуменне – чытач эгаістычна крыўдуе на няўлагу літаратуры да сябе і пакідае яе сам-насам.

Але чытач крыўдуе дарэмна. Авангардныя, андэграундныя, постмадэрновыя практикі сённяшніх беларускіх літаратарай не ёсьць пустым блазнаваннем гуллівых правакатараў, гэта патрэба самой літаратуры ў неабходных ёй пераменах унутры самой сябе, якія яна і здзяйсняе праз мадэрнізацыю ўласнага начыння.

\* \* \*

Брак актуальнага мыслення і адпаведнай праблематыкі, якая б разгортвалася ў полі напругі гэтага мыслення, – падаецца ці не найбольшай заганай сучаснай беларускай літаратуры, бо кожная літаратура, як і ўсё, што адбываецца, адбываецца адно ў сілу і з

прычыны сваёй актуальнасці. Страна літаратурай пачуцца актуальнасці – гэта страна вектара накірунку і тым самым перспектывы руху; і тады не мае значэння – стаяць на месцы ці рухацца, бо куды б ты ні рухаўся, заўсёды ідзеш не туды (той, хто падоўгу вандраваў сярод незнаёмых і бязлюдных мясцінаў, добра ведае гэтую сітуацыю)...

Іншая рэч, што з гледзішча адэпта асветніцка-эвалюцыянісцкай традыцыі, пэўна, лепей увогуле не рухацца, чым рухацца насустроч такім жахам, як постмадэрн (транслагізм), шызафрэнія (паранойя), архіў (муміфікацыя), дэканструкцыя (руіны) і г. д. і да т. п.

Бадай, можна было б заспакоіць «традыцыяналіста» тым, што гаворка пакуль ідзе не столькі пра змену сістэмы структуры вартасцяў, колькі пра змену структуры тэрмінаў, што, скажам, «патрапіць у літаратурны архіў» – гэта ў нас амаль тое самае, што і «з усім народам гутарку весці», што шыльда «Шызамайстэрня» (не ў знаку, а ў значэнні знака), лічы, нічым не адрозніваецца ад шыльды «Творчая майстэрня», што ягамосць постмадэрн (па-беларуску) – гэта ўсяго толькі чарнавы варыянт «мастацтва дзеля мастацтва»...

Аднак, хаця апісанне сітуацыі, здаецца, зболышага і супадае з рэальным станам рэчаў, суцяшаць «традыцыяналіста» адно ўяўнасцю пагрозы было б няшчыра, бо ён мае рацыю ў сваёй перасцяроце да ўсіх гэтых памяткаў-«пачвар» як да «знака бяды».

Рэч у тым, што там, дзе літаратурны рух адбываецца нязмушаным, натуральным чынам, спачатку высپявае з'ява і толькі пасля свайго афармлення яна атрымлівае імя, памятак, ды, урэшце, катэгорыю – каб пазней утаймоўвацца ў эйдычным суплёце ідэй.

У нашым выпадку ўсё не так. Мы – гэта відавочна – сёння належым да тых, хто ідзе последам за выперадзіўшымі. Таму канструяванне (у герменеўтычным сэнсе) літаратурнай прасторы адбываецца дакладна наадварот: на шляхах последу мы найперш сустракаемся з найменнямі, памяткамі, тэрмінамі падзей – азначаемымі, якія самі з сябе ініцыююць (а часам і правакуюць) на вымыканне з утонасці ў нашым культуралагічным ландшафце рэальнай падставы для саміх сябе.

Адным словам, засвоеная намі новыя, у выперадзіўшых нас культурах народжаныя знакі неўзабаве становяцца прычынамі тых падзей, якія яны павінны азначаць. Вось якраз на гэтай мяжы, паміж наяўнасцю новага знака і ўжо акрэсленай ім (на плоскасці семіятычнай прасторы) фігуры паўстання тоеснай яму падзеі, мы і знаходзімся.

Падзея яшчэ толькі пачынае ўнаяўвацца, прыўздымацца над сваёй латэнтнасцю, яна пакуль у сваім значэнні не большая за свой знак – і таму можна суцяшаць і суцяшацца, што гэта не змена структуры вартасцяў, а толькі перамена тэрміналагічнай сістэмы, але ці не на лепшае было бы выразна ўсвядоміць, што адбываецца папраўдзе.

Уласна мне ў стратэгічным плане найбольш істотным падаецца тое, што літаратура канчаткова пакідае этычную прастору і мяркуе цалкам атабарыцца на эстэтычных разлогах. Праўда, на ранейшым месцы за ёй яшчэ нейкі час будзе заставацца колькі там прыкладных функцый (дыдактычная ў адукатыўнай сферы і да т. п.), аднак ролю генератора духоўнай энергіі грамадства яна ўжо болей адигрываць не будзе –

прынамсі, у відочнай перспектыве. А з гэтага (акрамя шмат чаго іншага) вынікае, што нам патроху трэба пазбаўляцца ў падыходах і ацэнках літаратурных тэкстаў этычных (ідэалагічных) крытэрыяў, якія непасрэдна ці ўскосна дамінавалі ў нашым бачанні не толькі тэксту ўвогуле, але і кожнага з ягоных фрагментаў – інакш мы патрапляем у сітуацыю меры без меры, калі «плоскасць» вымяраеца «аб’ёмам» і ўся сума апынаеца ў парэштках.

Паколькі літаратура ўціскаеца да памераў сваёй эстэтычнай функцыі, дык цяпер у яе вымярэнні і не можа быць іншых крытэрыяў, акрамя эстэтычных (як у арнамента), што робіць цалкам магчымым увядзенне ў яе цела не толькі імаральнаі, а нават і амаральнаі фактуры. У пэўным сэнсе ўведзеныя ў цела літаратуры гетэратопныя прасторы хоць у нейкай ступені кампенсуюць страту ёю этычнай прасторы.

Прыгажосць і гульня як механізм дынамізацыі статыкі пазбаўленага этычнай фабулы тэксту – вось тыя каардынаты, на якіх, верагодна, наканавана далей палягаець літаратуры. Гэтае наканаванне да згорнутасці ў самой сабе спакваля выцісне літаратуру наўзбоч стратэгіі быцця, скіне яе ў маргіналію, натуральна не пажаданую ні «традыцыйнаму» літаратуре, ні «авангарднаму». Першы такой сумнай перспектывы раней нават не прадчуваў, таму цяпер стаіўся ў эсхаталагічнай нудзе, а другі хоць і прадчуваў, але не даваў сабе веры, бо, наследуючы «гістарычную традыцыю», таксама не ўяўляў сябе без цэнтралеглага месца на стратэгіях быцця. Адсюль эпатах, скандал, правакацыя (што ў тэксце, што па-за тэкстам) – як сродак у барацьбе з уласнай маргінальнасцю, адсюль і перформанс – пошук хаўрусу з іншымі відамі мастацтва дзеля той самай мэты.

Марныя вымогі. У традыцыйнай і авангарднай літаратуры агульная каляіна, з якой ім не выскачыць...

\* \* \*

Першы постмадэрновы акт адбыўся тады, калі Бог вырашыў распушыць адну мову на мноства і «дэканструяваў» логацэнтрычную Вавілонскую вежу, а тэарэтычнае аргументаванне гэтага феномена і метадалогія яго практичнага ўвасаблення былі бліскуча распрацаваныя св. Янам у «Апакаліпсісе».

Калі правесці агледзіны тэкстаў на ўсім гістарычным абсягу, дык на тле часу можна пабачыць безліч слядоў постмадэрну, але ўсе тыя сляды прытаптаныя пазітыўісцкім рухам чалавечства да «светлае будучыні». Гэты рух трymаўся самых розных ідэалагемных вектараў: матэрыялізму, ідэалізму, гуманізму, рацыяналізму, эвалюцыянізму... Але да самага апошняга часу ў цэнтры як бытнага, гэтак і быцця заўсёды было нешта, што аб’яўлялася за першую перад іншымі Ісціну, і гэты своеасаблівы сіонім Абсалюту (логас, Бог, чалавек, гісторыя, камунізм...) арганізоўваў вакол сябе ўсё, што дзеілася як у белым свеце, так і ў яго трансцендэнтнай перспектыве.

Аднак маніпуляцыі з як бы асновапалеглымі парадыгмамі быцця некалі мусілі надакучыць. Іх сутнасці і найменні быццам выдавалі на рознае, але ўсе яны аднолькава не адказвалі (ці адказвалі непераканаўча) на пытанне: навошта ўсё і чалавек ва ўсім? И калі раней

уяўлялася: ну вось яшчэ раз пераменім парадыгму і нарэшце атрымаем адказ, – дык у другой палове ХХ стагоддзя трывала склалася разуменне, што ад усіх гэтых канцэптуальных пераменаў ніякага толку няма і ўжо напэўна ніколі не будзе; і ўвогуле, надалей трэба кінуць гэтую дурнотную звычку караскацца па вертыкалі ўверх, бо не існуе ні верху, ні нізу, а ёсць адно паверхня, рэшткі слядоў і паводка жыцця, якая ўсё блытае, змешвае і праглынае і ні ў якую пару не супакойваецца, бо няма нідзе тых берагоў, у лажніцы якіх гэтая паводка калісьці магла б утаймавацца...

Постмадэрн – гэта быццё без сэнсу быцця, быццё без якогакольвець фармуочага цэнтра Абсалюту, быццё без сярэдзіны і берагоў, быццё як апакаліптычная татальнасць быцця.

\* \* \*

Што, сапраўды, гэты свет і гэты чалавек вартыя таго, каб столькі тысячагоддзяў і ў столькі галасоў пра іх бясконца гаварыць, пісаць, разважаць? Ды не, пэўна. Разважаць, асэнсоўваць, гаварыць – гэта ўсяго толькі адна з функцыянальных патрэбаў чалавека, па сутнасці такая ж самая, як піць, есці, пладзіцца, хадзіць да ветру... Мы размаўляем, аналізуем, паведамляем не таму, што нам неабходна пра нешта даведацца ці штосьці давесці сабе альбо некаму... Зусім наадварот: мы пытаємся, інфармуем, разважаем таму, што нам трэба размаўляць...

І як з патрэбы піць, есці, пладзіцца ўзніклі і паўсталі рамёствы, вытворчасць, цывілізацыя, так з патрэбы размаўляць склаліся міфалогія, літаратура, філасофія. Уласна, большасць моўных спосабаў дзейнасці ёсць адно формай вывяржэння вербалых шлакаў, што застаюцца ад працэсу рэалізацыі такой функцыянальнай патрэбы чалавека, як майленне.

\* \* \*

У ХХ стагоддзі мы паставілі пад сумнёў не проста асобныя ідэі і выказванні, а мову як цэлае. З таго, што мова згубіла наш давер, але паранейшаму застаецца асноўным інструментам у способе засваення быцця, мы ў сваіх шляхах апынуліся без пераканаўчых арыенціраў. Мы ўсё яшчэ пытаємся і адказываем, але ўжо не верым у тое, што кажам, нават калі кажам тое, ува што верым.

\* \* \*

...Прынамсі мне невядома, каб нехта з навукоўцаў рабіў даследзіны функцыявання мозгу мужчыны і жанчыны з мэтай выявіць фізіялагічныя падставы адрознення ў іх мысленні, а дакладней – чаму мозг мужчыны прыдатны для самастойнага абстрактнага і канцэптуальнага мыслення, а мозг жанчыны – не, не прыдатны. Я тут невыпадкова выдзеліў курсівам слова «самастойнага», бо гісторыя філасофіі мае прыклады (хай сабе іх і не вельмі багата) досыць цікавага адцягненага рэфлексавання жанчынаў, але ў кожным разе версіфікацыйная прырода гэтага рэфлексавання навідавоку (згадаю хаця б блізкіх нам па часе і просторы Вайль ды Крысцеву). Адсутнасць у гісторыі еўрапейскай і сусветнай філасофскай думкі хоць адной

знакавай інтэлектуальныя фігуры, якая была б пазначаная жаночым полам, наўрад ці можна патлумачыць толькі заніжанай сацыяльной ролій жанчыны, паколькі сама гісторыя сацыяльнасці мае дастаткова прыкладаў, калі жанчына знаходзілася на вяршыні ўлады ці ў значнай ступені ўплывала на фармаванне яе канфігурацыі. З гэтага (і тут унілага ўсялякага іншага) цяжка пазбегнуць авантурнай версіі, што непрыстасаванасць да абстрактнага і канцэптуальнага мыслення за-кладзеная ў самой «анатоміі» жаночага мозгу. Але я не маю на мэце наследаваць Вайнінгеру і далей разгортваць аналітыку гэтай досыць рызыкоўнай тэзы. Колькі папярэдніх словаў было патрэбна мне адно дзеля таго, каб заўважыць, што мысленне як такое цалкам завязанае на мужчыну, што толькі мужчына – ёсць бацькаўшчынай мыслення і нідзе, акрамя як у мужчыны, яму няма спраўнага прытулку.

Мысленне – гэта мужчына (але не наадварот). Адсюль шмат што вынікае ў тым свеце, які мы маем. Да прыкладу, менавіта перавагай інтэлектуальнай моці абумоўленае панаванне мужчыны ва ўсіх папярэдніх тыпах цывілізацыі (а не, скажам, перавагай моці фізічнай – гэта датычыць і так званых «першабытна абліччынных» фармацыяў). Наўрад ці пакуль мы можам ходзіць з якой мерай упэўненасці адказаць на пытанне, чаму развой чалавецтва абраў сабе за шлях інтэлектуальны вектар, але, як кажуць, факт застаецца фактам – нават інтуітыўісцкі-містычныя мадэлі адбывання быцця (прыкладам, хрысціянства) фармаваліся і падтрымліваліся коштам інтэлектуалізму (у згаданым выпадку – найперш у фармаце тэалогіі).

Вось чаму ўсе ранейшыя цывілізацыі ўладкаванні я схільны паяднаць агульнасцю, пазначанай як цывілізацыя мужчыны (пакідаю за абсягам праблемы цымяныя міфы пра матрыярхат, амazonак і да т. п.), паколькі ва ўсе часы мысленне выяўлялася менавіта праз мужчыну.

Але ў сваім бясконцым рушэнні праз тысячагоддзі мысленне некалі мусіла бытцо выблукаць на мяжу самога сябе, – што мы бачым сёння на ўласныя вочы. Мысленне выблукала куды выблукала ды запынілася на ўласнай мяжы, і адсюль цывілізацыя мужчыны скончылася...

Цяпер, калі мужчыну ўжо няма што сказаць ні сабе, ні свету, у запанавалай моўчи мы нарэшце пачулі голас жанчыны. Цалкам верагодна, што надалей ужо мужчына будзе слухаць жанчыну. Аднак зусім не таму, што жанчыне ёсць што сказаць мужчыну, а толькі таму, што мужчыну заняло мову. Між іншым, жанчына таксама слухала мужчыну не дзеля таго, каб нешта пачуць і з пачутага лепей паразумецца з уласным светам і знадворкавым сусветамі... Жанчына слухала – каб слухацца.

Нам няма што сказаць адно аднаму, хаця мы ўвесь час і знаходзімся побач, бо нашая блізінія абумоўлена не ўласнай патрэбай гэтай блізіні, а тэхналагічнай канструкцыяй фабрыкі прыроды, у якой мы з'яўляемся дзвюма нераз'емнымі часткамі механізму па бясконцым рэпрадукаванні біялагічных матрыц для нашай папуляцыі.

Мужчына і жанчына шмат прамаўляюць адзін да аднаго, але ў прамоўленым іншым кожны чуе толькі самога сябе, паколькі мужчына (Бог) стварыў слова не дзеля таго, каб казаць і слухаць, а каб загадваць і слухацца, найперш – яго (Яго). Мова – самы магутны і надзейны

інструмент улады. (Я б не выключаў версію, з якой вынікала, што феномен мовы і яе цывілізацыі нае разгортванне перадусім абумоўленыя наяўнасцю антаганічнага феномена ўлады, што мова з'явілася і запанавала над усім з уласнага патэнцыялу ўлады...). Таму моўча мужчыны азначае адно: ён сваю ўладу губляе. І з гэтага ўсё больш выразна чуваць голас жанчыны. Яна яшчэ паўтарае моўныя фігуры, сфармаваныя цывілізацыяй мыслення, і з гэтага мы, мужчыны, яе пакуль трохі разумеем, бо гэта тыя слова, якія мы ў сваю пару самі казалі жанчыне, але неўзабаве хоць якое паразуменне скончыцца, і мы будзем чуць у словах жанчыны толькі голас яе ўлады.

\* \* \*

Жанчына не мае імя --  
гэтаксама як Бог.  
Прыходзіць мужчына,  
сядзіць збоч агня --  
жанчына ценем ля ног.  
Цень не мае імя.  
Мужчына стуліў павекі.  
Гасне агонь... І ніхто акрамя  
Бога, жанчыны ды агня  
не ведае сны чалавека

\* \* \*

Шчасце – імаральная катэгорыя. Яно па-за кантэкстам праблематыкі добра і зла. Шчаслівы праз добро і шчаслівы праз зло, перабываючы ў стане шчаслівасці – аднолькава шчаслівия. Іншая рэч, што калі пачуццё шчаслівасці прамінае і чалавек вяртаецца ў свет маральнага, дык яму не ўсё роўна, куды ён вяртаецца – у добро ці ў зло.

\* \* \*

Рэлігійная схема бытавання ў гранічна аголеным і максімальна спрошчаным тэксце выглядала б прыкладна так. Ёсьць Бог, і ёсьць чалавек. І больш нічога няма, прынамсі ўсё астатнє неістотнае. Бог і чалавек звязаныя паміж сабою верай чалавека ў Бога і любою (хаця гэта і спрэчна) Бога да чалавека.

Праўда, з цягам часу выявілася, што ў звязцы «Бог –чалавек» неабходны пасрэднік, інстытут Бога. У нашым выпадку ім стала Царква. Яна мацуе веру чалавека і тлумачыць прынцыпова невытлумачальную сутнасць Бога. Вось і ўсё. Гэтым у схеме і абліжаючаецца рэлігійная структура жыцця, існавання ўвогуле. І гэтай структуры не патрэбны ні Францішак Скарыйна, ні Леў Сапега, ні Сімёён Полацкі і нават Лазар Богша не патрэбны, бо ў дачыненнях паміж Богам і чалавекам дзве змацаваныя накрыж трэскі маюць аднолькавую каштоўнасць з крыжам Еўфрасінні Полацкай. А магчыма, трэскі – нават і большую. Вытанчаная, эстэтычная, самакаштоўная аздоба ўраўноўвае знак трансцендэнтнага з творчым актам чалавека і ў поўным сэнсе нават супрацьпастаўляе людскае боскаму, спакушае веру культурай... У той час як ідэал

рэлігійнага ладу жыцця – пячора, аскеза, пустэльнік. Яго век належыць дыялогу з Богам напярэдадні апакаліптычнай сустрэчы. Ідэальны вэрнік не лучыць сябе з мінульм і будучым, ён па-за людствам, па-за быційнасцю, па-за гісторыяй. Ён – суб'ект вечнасці.

Калі б не зацятая апазіцыя быційнай культуры, дык зусім верагодна, што рэлігійная артадаксальнасць была б даведзеная да лагічнага абсалюту і ў скутку хрысціянскі варыянт цывілізацыі нагадваў бы глухое напаўдзікунскае мястэчка Назарэт, уся акраса жыцця якога была згорнутая да відовішчаў містычнага экстазу вандроўных месіяў. Зрэшты, уся Еўропа ў прамежку ад сканання Рымскай Імперыі і да пярэдаднія Рэфармацыі была амаль што гэткім Назарэтам...

Усталяванне хрысціянства – гэта магутная па сваіх маштабах акцыя з мэтай перавесіці цывілізацыю з інтэлектуальнага спосабу быцця на інтуітыўны, з рацыянальнага на ірацыянальны. Як казаў Тэртуліян: «Пасля Ісуса Хрыста нам не патрэбна веданне, а пасля Святога Дабравесця – пошуки».

На рацыянальным антычным ладзе жыцця быў пастаўлены ірацыянальны хрысціянскі крыж. Больш за тысячагоддзе еўрапейская цывілізацыя існавала ў межах рэлігійнага закона, сформуляванага Нікейскім саборам. Без перабольшвання можна сцвярджаць, што Царква зрабілася формай і мерай свету. Па словах Іаана Салсберыйскага, яна стаяла «над усімі царамі, царствамі, дзеяннямі, чалавекамі і народамі».

\* \* \*

Чалавек – гэта вялікае запытанне Быцця.

Бог – адна са спробаў адказу на яго.

Так, Бог – гэта адказ. Але не пераканаўчы...

Калі быць больш учэпістым, дык няцяжка заўважыць, што Бог толькі падвоіў запытанне пра чалавека. З гэтай падвоенасці запыту мы атрымалі сітуацыю, у якой першае пытанне ўжо адслоненае Богам, як адказам, у моўкнасць – і з гэтага нам застаецца адно водгулле ападаючага рэха, некалі спароджанага няпэўным адказам...

Бог – гэта рэха запытання пра чалавека, якое згубілася ў моўчы.

\* \* \*

Ісціна – самае беспрытульнае слова. Яго прагнє ўсё бытнае, а само яно не знаходзіць сабе прытулку нідзе і ні ў чым. Нават у чалавеку...

Дарэчы, можа таму – не знаходзіць, што чалавеку зусім не патрэбная Ісціна дзеля жыцця. Ісціна яму патрэбная дзеля не-жыцця – дзеля таго моманту, той сітуацыі, калі ён ужо не будзе тым, кім ёсць, калі ён не будзе мець таго, што называў жыццём.

Чалавека палохае не смерць як страта жыцця, яго палохае страта сваёй прысутнасці ў жыцці, і ён спадзяецца, што адшуканая Ісціна нейкім чынам скампенсуе гэту страту.

\* \* \*

Чаму, калі свет бясконцы, у ім няма месца вечнаму чалавеку? Гэта выглядала б так натуральна: вечны чалавек у бясконцым свеце.

## ДЫЯЛОГІ\*

**Алесь Козік:** Сп. Акудовіч, вы апынуліся ў беларускай літаратуры да статкова позна – у трывцацігадовым узросце. Чаму так атрымалася?

– Калі быць зусім дакладным, дык больш-менш сістэмна я пачаў працаваць у беларускай літаратуре, калі мне было каля сарака. У сваю пару факт маёй адсутнасці там, дзе я мусіў быць, зредчас мяне трывожыў. І тады я суцяшаў сябе самаробным афарызмам: маўляў, глыбокая рэчка заўсёды цячэ паволі. А пазней зразумеў: не мае ніякага значэння, калі ты прыходзіш – рана ці позна, істотнае іншае – аб'яўіцца ў свой час, не з пустымі рукамі і там, дзе цябе чакаюць.

**Алесь Козік:** Вы лічыце сябе філософам ці проста інтэлектуальна заангажаваным пісьменнікам?

– У акадэмічным сэнсе я не філософ, а літаратар, схільны да аналітыкі і абстрактнага рэфлексавання... Іншая рэч, што ва ўсе часы прыналежнасць да філасофіі вызначалася не столькі прафесійным статусам, колькі наяўнасцю ўласна мыслення ў таго, хто хоць нейкім чынам спрабуе асэнсаваць падзею быцця. Ці не найлепшы прыклад таму – філолаг Фрыдрых Ніцшэ.

**Алесь Козік:** У якім стане, на ваш погляд, знаходзіцца сучасная беларуская літаратура?

– Тут магчымыя два аднолькава пераканаўчыя і пры гэтым цалкам супрацьлеглыя адказы. І кожны з іх залежыць не ад стану самой літаратуры, а ад вашага ўласнага погляду на яе. Калі ў вас ёсць жаданне бачыць беларускую літаратуру ў глыбокім крызісе, дык вам не спатрэбіцца асаблівых высілкаў, каб давесці сваю пазіцыю на фактах, прыкладах і паралелях з іншымі літаратурамі. Але асабіста я выбіраю цалкам супрацьлеглы варыянт адказу: калі ад нацыянальнай культуры ў нас і засталося хоць нешта вартаге сур'ёзнай увагі, дык гэта літаратура. На жаль, нашая пара – гэта ўжо не пара літаратуры. Зрэшты, як і традыцыйной культуры ўвогуле.

**Таццяна Паляковіч:** Існуе думка: усё беларускае мастацтва да самага апошняга часу было мастацтвам супраціву. А калі гэта сапраўды так, то ці не прыводзіць падобная тэндэнцыя да спрошчвання мастацкай формы, пазбаўляючы яе філософскай і псіхалагічнай глыбіні?

– Я з вамі згодны: сітуацыя супраціву, якая паўстае з прыгожай нацыянальна завершанай і дзяржаўна незалежнай Беларусі, і спрошчвае, і зніжае, і абмяжоўвае прыгожае пісьменства. Я схільны нават радыкалізаваць прыхаваную ў вашым запытанні тэзу. З майго гледзішча, нацыянальная ідэя – гэта пятля на шыі беларускай літаратуры. Адсюль, перафразуючы Юліуса Фучыка, уся беларуская літаратура – гэта рэпартаж з пятлёй на шыі. Але нават усведамляючы ўвесь негатыў свайго становішча, беларускі літаратар не зможа выйсці з сітуацыі супраціву да той пары, пакуль гэтая праблематыка не будзе не тым, дык іншым чынам развязаная, руская, і пры гэтым не мець адметнай філософіі.

**Людміла Рублеўская:** Беларуская нацыянальная філософія. Калі яна ёсць, дык што з сябе ўяўляе, калі яе няма – дык чаму? Ва

ўніверсітэтскім курсе філософіі мы, сярод іншага, вывучалі філософію Францішка Багушэвіча, Максіма Багдановіча і других беларускіх паэтай. Гэта выклікала здзіўленне і нам здавалася, што паэты патрапілі ў “філософію” толькі таму, што не знайшлося “санраўдных” філосафаў, накшталт Сакрата ці Гегеля...

-- Філософія – гэта мысленне. А мысленне – гэта перадусім мова. У сваю чаргу кожная мова ёсьць ні чым іншым, як вербалізаваным досведам нейкага апрычонага адбывання быцця. Адсюль вынікае, што мысленне на беларускай мове хоць у нечым ды адрозніваецца ад мыслення на кітайскай, французскай ці арабскай мове. Таму беларускай нацыянальнай філософіі можа называцца толькі тая філософія, якая мысліць свет і чалавека ў гэтым свеце праз беларускую мову. Но адно ў такім выпадку яна можа зразумець і вымавіць нешта такое, чаго немагчыма зрабіць у іншых мовах. Разам з тым, калі не да нацыянальных, дык да беларускіх я залічыў бы тых філосафаў, якія хоць і мысляць па-руску, але не тым дык іншым чынам суадносяць свае рэфлексіі з нацыянальным культурным кодам.

**Зміцер План:** Што, на ваш погляд, цікавага адбывалася і адбываеца ў нашай інтэлектуальнай прасторы?

-- Цікавага, з майго гледзішча, адбывалася і адбываеца даволі. З нядаўняга ранейшага згадаю ўнікальны віцебскі часопіс “Дыялог. Карнавал. Хранатоп” (галоўны рэдактар – Н. Панькоў), прысвечаны выключна аднаму філосафу – Міхаілу Бахціну. Альбо першы беларускі філософскі часопіс “Фрагменты” (галоўны рэдактар – І. Бабкоў). Адносна нядаўна пабачыла свет “Антalogія сучаснага беларускага мыслення”, якая падсумавала інтэлектуальны плён паўставання дыскурса сучаснага беларускага мыслення (укладальнікі А. Анціпенка і аўтар гэтых радкоў). Дарэчы, ніхто з нашых суседзяў такой антalogіі не мае. Або возьмем часопіс “Перекрёстки” (галоўны рэдактар І. Бабкоў). Гэта межрэгіянальнае выданне, якое ставіць на мэце гуртаванне ў агульной тэкставай прасторы інтэлектуалаў з Беларусі, Украіны і Малдовы. Але ягоная адметнасць яшчэ і ў тым, што ён цалкам прысвечаны адной з самых актуальных сёння проблемаў – проблеме “пагранічча” (краінаў, культуры, цывілізацый). Нічога падобнага няма не толькі ў СНД, але і ва Усходній Еўропе... Ужо колькі год Т. Шчытцова робіць пры ЭГУ філософска/культуралагічны часопіс “Топос”. Працягваеца далейшае разгортанне яшчэ аднаго ўнікальнага праекта, які ладзіць А. Грыцанаў. Гэта шматтомны збор энцыклапедыяў (ужо выйшла дзеяць важкіх тамоў – ад “Істории філософии” і “Постмодернізма” да “Соціологии”). Усе гэтыя энцыклапедыі пераважна разлічаныя на расейскія кніжныя рынак, а значыць сёння ў Рэспубліцы і многіх краінах СНД знаёмяцца з сусветнай філософіяй у інтэрпрэтацыі беларускіх інтэлектуалаў. Але на гэтым А. Грыцанаў не спыняецца, у дадатак да энцыклапедыяў ён распачаў выданне серыі кніжак “Мыслители XX стагоддзя”

**Зміцер План:** Кажуць, што эпоха тытанаў ад філософіі скончылася?..

-- Пра гэта ўпэйнена можна будзе казаць хіба год праз сто. Прынамсі XX стагоддзе было бадай самым багатым за ўсю гісторыю філософіі. Да таго ж інтэлектуальная гэта было найбольш разнастайнае

стагоддзе, якое сформулявала цэлы шэраг вялікіх інтэлектуальных стыляў, найперш згадаем экзістэнцыялізм, псіхааналіз, марксізм, структуралізм, постмадэрнізм... Разам з тым, праблема, відавочна, ёсць. Толькі яна палягае не ў крызе “тытанаў”, а ў крызе самой філасофіі. Сёння пастаўлена пад радыкальны сумнёў права на існаванне філасофіі ўвогуле, прынамсі, у яе “класічнай” версіі. Інакш кажучы, зусім верагодна, што тая філасофія, якой мы яе ведалі, у будучым (і не лішне аддаленым) можа быць выкінутай на сметнік гісторыі (больш мілажальны варыант -- засунутай ў архіў гісторыі ідэяў).

**Максім Жбанкоў:** *Правакацыйнае пытаньне: а навошта Беларусі свая філасофія? Вось не маюць яе Швейцарыя або Бельгія – і нічога, жывуць і някепска. Можа, спраўды, за нас ужо ўсё напісалі Гегель, Ніціш ды Бадрыйяр?*

- Напрыканцы 80-х-пачатку 90-х гадоў, калі толькі пачынаў фармавацца дыкурс сучаснага беларускага мыслення, я лічыў, што без уласнай філасофіі беларуская культура заўсёды будзе заставацца не поўнай. Цяпер я разумею, што культура можа поўнавартасна функцыянуваць і без філасофіі, прынамсі, як такой ...

**Максім Жбанкоў:** *I беларуская культура таксама?*

-- I беларуская таксама. Але я б не выключаў, што Беларусь у філасофскім плане яшчэ спраўдзіцца. Аб нашым не абы-якім інтэлектуальным патэнцыяле сведчаць тыя мысліры беларускага паходжання, што рэалізоўвалі сябе ў іншых культурах (у самыя розныя эпохі). Дарэчы, для таго, каб зьявілася адметная філасофія зусім не патрэбны сотні філосафаў. Аднаго Артэгі-і-Гасэта хапіла, каб Гішпанія ўвайшла ў лік філасофскіх нацыяў.

**Максім Жбанкоў:** *Айчыннае інтэлектуальнае жыццё фактычна падзеленнае на два ўзоры: карпаратыўна-бюрократычны і пазасыстэмны, дзе знаходзяцца актуальныя, але з большага нелегітымныя аналітыкі і філосафы. Што азначае гэты расклад?*

-- Напрыканцы 80-х-пачатку 90-х у нас была парадаксальная сітуацыя: прафесійныя асяродкі, якія мусілі трансляваць філасофскую веду ў сучаснасць і адначасна разгортаўваць тут найноўшую веду, не зімаліся гэтым у нацыянальна-культурным дыскурсе. Ні ў Акадэміі навук, ні на кафедрах філасофія не прысутнічала як падзея беларускага інтэлектуальнага жыцця. І рэч не ў тым, што не пісаліся тэксты «на мове» ці іх пісалася мала: скажам, была выдадзеная шматтомная “Гісторыя беларускай філасофіі” па-беларуску... Рэч у тым, што прафесійныя філосафы ў Беларусі не былі ўлучаныя ў нацыянальна-культурны космас і з гэтага іх філосафаванне было філосафаваннем людзей з ніадкуль. А мысленне (нават чыстае) ёсьць мысьленне праз апірышча на тыя ці іншыя культурныя знакі ды атрыбуты. Зразумела, быццё немагчыма памысліць толькі праз знакі і атрыбуты беларускага соцыякультурнага кода, але калі яны ў мысленні не прысутнічаюць татальна, дык пра якую беларускую філасофію можа ісці гаворка? Адраджэнская эпоха 90-х гадоў якраз і выявіла ўсю абсурднасць гэтай сітуацыі. Тады і з'явіўся шэраг людзей, патэнцыйна гатовых да інтэлектуальнай працы ў дыскурсе нацыянальнай філасофіі. Але яны рэалізоўвалі свой інтэлектуальны досвед не ў прафесійных філасофскіх

асяродках, нават калі там працавалі. Гэта значыць, што сучаснае беларускае мысленне сфармавалася не ў акадэмічных інстытуцыях, а ў вольных суполках і незалежных культурна-філасофскіх выданнях. Падзел на інстытуцыянальную рускамоўную філасофію і вольную ад усялякіх канонаў і дысцыплінарсцяў ўжо ўласна беларускую існуе і па сёння.

**Максім Жбанкоў:** Гэта нармальна?

-- Якая ўжо тут нармальнасць? Сёння ёсьць шмат прафесійных асяродкаў, дзе людзі атрымліваюць беларускія грошы за разумовую дзейнасць, якая нават ва ўніверсалісцкіх абсягах мусіць не тым дык іншым чынам суадносіць плён свайго наробку і з беларускай культурай і, калі заўгодна, з беларускай дзяржавай (у самым шырокім сэнсе гэтага панятку). У той самы час яны цалкам дыстанцуюцца ад беларускасці хоць у якім фармаце. А ў той жа час шмат хто без усялякай сістэмнай падтрымкі сядзіць па інтэлектуальных закутках і працуе на беларускае мысленне. Інакш кажучы, “дзяржаўныя” і пазасыстэмныя мысляры знаходзяць сябе не толькі ў розных інтэлектуальных пазіцыях, але і на розных узроўнях сацыяльнай іерархii.

**Максім Жбанкоў:** Вольнае мысленне – гэта амаль зайсёды радыкальная нязгода з абсурдам рэчайснасці. Рухацца насуперак відаводчнаму – місія інтэлектуала. Дык можа нашыя цмянныя часы толькі спрыяюць пад'ёму нацыянальнай думкі?

-- У пэўнай ступені тэза слушная, але... У нас жа былі яшчэ горшыя часы, напрыклад за саветамі. Аднак тады беларускае мысленне не магло нават заявіць пра сваю магчымасць быць. Дарэчы, за 75 год існавання савецкай улады ў Беларусі не было выдадзена ніводнай кніжкі з клясыкі сусветнай філязофіі па-беларуску. Каб цёмныя часы былі плённыя, неабходныя пляцоўкі для інтэлектуальнага супраціву. За камуністычным рэжымам такога месца не магло быць па азначэнню. Цяпер мы маєм радыкальна іншую сітуацыю. Нягледзячы на самага рознага кшталту яўныя і прыхаваныя рэпрэсіі ды абмежаванні, інтэлектуальнае жыццё на Беларусі мне бачыцца досыць плённым і разнастайным. Тут не да месца разгортваць яго панарому, таму згадаю ўсяго адзін момант. Толькі цягам гэтага году выйшлі чатыры кніжкі, дзе Беларусь асэнсоўваецца як інтэлектуальная проблема (Уладзімера Мацкевіча, Валеркі Булгакава, Пётры Рудкоўскага і, прабачце, Валянціна Акудовіча). Гэта ж пра нешта кажа.

**Максім Жбанкоў:** Тым не менш, па вялікім рахунку, краіна жыве без інтэлектуалаў. Яна іх ня чуе, яны яе - таксама. Атрымліваеца дзіўная реч – беларускае мысленне Беларуссю нібыта і не запатрабаванае ...

-- Сапраўды, краіна жыве без нас. І ведаць не ведае, што магчыма самае галоўнае, што адбылося ў яе жыцці за апошні час – гэта з'яўленне дыскурса сучаснага беларускага мыслення. Бо без яго Беларусь ніколі не змагла б зразумець і упрадкаваць самую сябе. Незалежныя мысляры ўжо прарабілі неверагодную працу, легітымізаваўшы Беларусь у мысліўных канцэптах. Праўда, генерацыя, стварыўшая інтэлектуальную Беларусь, настолькі закахалася ў сваё стварэнні, што, здаецца, ні пра што іншае ўжо не можа ні гаварыць, не думаць (уявіце сабе нямецкую ці французскую філясофію, якія б адпаведна займалася толькі Германіяй ці

Францыяй). Таму свой артыкул пра стан сучаснага беларускага мыслення для украінскага часопіса «Сучаснісць» я назваў «Пігмаліён» (на ўсялякі выпадак нагадаю: скульптар Пігмаліён стварыў скульптуру Галатэі і сам закахаўся ў яе).

Інтэлектуальная засярэджанасць выключна на феномене Беларусі ў сваю пару пару была і зразумелай, і надзвычай плённай. Але задоўжанасць гэтай тэндэнцыі пачынае пакрысе трывожыць. Выдае на тое, што гэта першы крызіс беларускага мыслення. Аднак трывога мая аптымістычная, бо крызіс – гэта заўсёды сведчанне патрэбы наступнага развою.

**Андрэй Расінскі:** У XIX стагоддзі ў глыбока правінцыйнай Даніі з'явіўся філосаф Сёрэн Кіркегар, які заклаў падваліны аднаго з найвялікіх філософскіх стыляў XX стагоддзя – экзістэнцыялізму. Чаму нічога падобнага не здарылася ў правінцыйнай Беларусі?

-- Мне здаецца і сам Пан Бог не ведае, дзе і з чаго нараджаеца геній. А што да ўласна Сёрэна Кіркегара, дык ён быў бадай што самым мужным, за выняткам хіба Фрыдрыха Ніцшэ, еўрапейскім мысляром. Таму і змог зразумець Бога, не толькі як таго, *хто ўсё можа*, але як і таго, *каму ўсё можна*. І калі Бог патрабуе ад цябе забіць адзінага сына, як у выпадку з Аўраамам, -- забі! І ўсё роўна любі Бога, і не губляй веры ў Яго -- “нават калі раструшчыцца ўесь свет і расплавяцца ўсе элементы, ты павінен верыць”.

Між іншым, Кіркегар быў не толькі мужным мысляром, але і адважным чалавекам. Ён жорстка крытыкаў афіцыйную царкву (а гэта ж яшчэ толькі сярэдзіна XIX ст.) за тое, што ў ёй ужо нічога не засталося ад сапраўднага хрысціянства. Як сёння не хапае “свайго” Кіркегара Расійскай праваслаўнай царкве, асабліва на Беларусі!

**Андрэй Расінскі:** Сёрэн Кіркегар выступаў за "прыватнага чалавека", якога ня здоўжна прыўласціць ніводная ідэалёгія, дзяржаўны ці царкоўны інстытут. Ці можам мы гэты досвед скарыстаць сёння на Беларусі?

-- Я не думаю, што нешта з філософскага наробку Кіркегара мы можам скарыстаць, прынамсі калі мець на ўвазе шырокі сацыяльны план. Класічны экзістэнцыялізм таму досыць хутка і змарнеў, што Сартр, Камю, Марсель і да іх падобныя паспрабавалі яго “засацыялагізаваць”, гэта значыць зрабіць масавай філософіяй. А экзістэнцыялізм, у сваёй сутве, вельмі падобны да рэлігіі. Як паміж вернікамі і Богам няма і не можа быць нікога, гэтаксама і філософія экзістэнцыялізму патрабуе, каб паміж табой і Табой (як шляхам да самога сябе), быў толькі ты сам, і ніхто больш.

**Андрэй Расінскі:** Краіна таксама зъдзяйсьняе экзистэнцыйны выбар?

-- У сваю пару, калі толькі пачалі паўставаць нацыі, было досыць розных тэорыяў, у якіх народы (нацыі) разглядаліся як цэласны сацыяльны (і нават “біялагічны”) арганізм. Сёння ўсе тыя тэорыі выглядаюць досыць наіўнымі. Хаця ў якасці метафараў яны застаюцца ва ўжытку дагэтуль.

**Андрэй Расінскі:** Ігнат Канчэўскі казаў, што Беларусь увесь час вагаеца і ня здольная прытуліцца ані да Racei, ані да Захаду. Наканаваньне Беларусі ўхіляцца ад экзыстэнцыйнага выбару?

-- Мы не экзістэнцыйны, -- мы анталагічны народ. Мы -- зямля, камень, дрэва... А дрэва не “вагаеца” і не “ухіляеца”. Дзе вырасла -- там і стаіць. І толькі хіліцца пад бурай у той ці іншы бок. Дарэчы, Канчэўскі стварыў цудоўную метафару беларускага кону -- “адвечны шлях”. Яе можна чытаць па рознаму. Вось мой варыянт (у метафізічнай праекцыі): паколькі шлях усяго анталагічнага а priori знерухомлены ў вечнасці, дык беларускі кон -- гэта шлях без руху па шляху (натуральна, тут я абмінаю сацыяльна-палітычныя перарухі).

**Андрэй Расінскі:** Калі гэта ня выбар паміж Усходам і Захадам – дык паміж чым?... паміж свабодою і грахом? паміж сапраўданасцю й несапраўданасцю?

-- Як толькі мы пачынаем выбіраць (хоць паміж чым), мы адразу гублем самі сябе. Мы можам быць толькі такімі, якія мы ёсць.

**Андрэй Расінскі:** На Беларусі, як і ў кнігах Сёрана Кіркегара – “роспач”, “страх”, “няшчасцьце”. Дык ці ёсць у нас выйсьце, і дзе яно?

-- Паводле Кіркегара, шчаслівы, задаволены сабой і сваім жыццём чалавек, гэта і не чалавек яшчэ, а толькі ягоная “балванка”. Такім “балванчыкамі” былі Адам і Ева ў Эдэмсе. І толькі калі Бог выгнаў іх у рэальнае жыццё з яго бедамі і нястачамі, яны спакваля пачалі рабіцца людзьмі. Страх, роспач і асабліва адчай – вось тыя станы, праз якія чалавек адно і можа знайсці самога сябе, адшукаць у сабе ўжо сапраўданага чалавека. Таму, калі пагадзіцца з крытэрыямі Кіркегара, у беларусаў куды болей падставаў лічыць сябе “чалавекамі”, чым у самазадавленых заходнеўрапейцаў ці амерыканцаў. Хаця, здаецца, у гэтым выпадку мы ўжо залішне спрошчаем сутнасць той этычна-рэлігійнай канцепцыі чалавека, якую запранаваў нам Сёран Кіркегар.

-- **Александр Адамян:** Слова “інтэлектуал” адсылае нас да еўрапейскага культурнага кантыксту. Адразу згадываюцца такія прозвішчы як Ж.П. Сартр, А. Камю, М. Фуко, Ю. Хабермас, Э. Сайд, М. Хамскі ды іншыя. З гэтага і пытанне: ці ёсць падставы казаць пра “беларускіх інтэлектуалаў”. Ці не з'яўляецца выкарыстанне гэтага терміну штучным, механічным пераносам заходніх рэалій на беларускую глебу. Магчыма, для нашага беларуска-расейскага культурнага арэала больш арганічным выступае слова “інтэлігенцыя”? Аднак феномен інтэлігінцыі, у прыватнасці, “рускай інтэлігенцыі” нясе на сабе цяжар гістарычнай адказнасці за бальшавіцкую рэвалюцыю 1917 года. Руская інтэлігенцыя, як вядома, вельмі жорстка крытыковалася такімі выбітнымі філософамі як М. Бердзяеў, С. Франк, С. Булгакаў. Бердзяеў, да прыкладу, абвінавачваў інтэлігенцыю ў “отщепенстве” і нігілізме, паказваючы на яе разбуральны, рэактыўны (у ніцишэнскім сэнсе) харектар. Як вы ацэньваеце інтэлектуальную ситуацыю ў Беларусі? Ці існуе ў беларускім грамадстве такая група, якую можна было б аднесці да інтэлектуалаў ў еўрапейскім разумені, альбо да інтэлігентаў ў расейскім сэнсе. Ці, магчыма, у нас ёсць нешта іншае, адрознае як ад першага, так і ад другога, нешта спецыфічна беларускае?

-- У мяне алергія на даведкавую літаратуру (а, можа, гэта нават нейкая форма бібліяфобії?). Таму я ніколі не даведаюся як прэзентуюць дыфініцыі “інтэлектуал” і “інтэлігент” розныя тлумачальныя слоўнікі. Хаця, што праўда, у сваю пару я добра такі начытаўся ўсялякіх расейскіх кніжак, дзе феномен інтэлігенцыі слынныя аўтары аналізавалі ў самых неверагодных камбінацыях. Але і тады, калі я тыя кніжкі чытаў, тэндэнцыя вінаваціць расейскага інтэлігента ў “кастрычніцкай” катастрофе не падавалася мне лішне пераканаўчай. Тым болей не бачыцца яна слушнай цяпер, калі я ўжо даўно не чытаю, прынамсі мітуслівых, расейскіх кніжак.

Што да “злачыннай” сутвы інтэлігенцыі, дык у гэтам плане расейцы проста падхапілі і перайначылі на свой капыл наіўную еўрапейскую схему, згодна якой першапрычынай Вялікай французскай рэвалюцыі аб'яўляліся “энцыклапедысты” -- Вальтэр, Русо, Дзідро і г.д. (Дакладней, спачатку яны падхапілі схему самой рэвалюцыі, а ўжо потым прафанную версію яе як бы першапрычыны). Аднак вінаваціць інтэлектуала у сацыяльны катастрофе не больш разумна, чым доктара ў той смяротнай хваробе, якую ён выявіў у паціента. Нямецкі фашызм паспяхова паўстаў нават насуперак інтэлеуктуальному супраціву, а сталінізм – з татальнага вынішчэння расейскай інтэлігенцыі...

Вяртаючыся да “апазіцыі дыфініцыяў” інтэлектуал – інтэлігент, я б яе тут засведчыў не арыгінальна, але затое гранічна проста. Інтэлектуал – гэта эўрыстычная катэгорыя, а інтэлігент – этычная. Класічны расейскі інтэлігент у сваёй масе быў не вельмі адукаваным чалавекам і гэтую сваю хібу кампенсаваў этычным імператывам. Але паколькі этычнае, як цэлае, ужо даўно апынулася цалкам інтэграваным у тэхналагічныя практикі сучаснай цывілізацыі, дык інтэлігент застаўся без канстытууючай яго функцыі. (Тэхнакратычная цывілізацыя вызваліла этычнае з дыскурса ідэальнаага, каб на ягонай базе сканструяваць паліткарэктнае сацыяльнае. Рэальнасць этычнага імператыва сёння – гэта турнікет на ўваходзе ў метро, рэгуліроўшчык на скрыжаванні дарог, прафсаюзы камітэт, сацыяльнае страхаванне, урэшце, будзільнік). Чым займацца ў такой сітуацыі інтэлігенту, як інтэлігенту, я не надта сабе ўяўляю. Ды нічым сваім, інтэлігентскім, ён даўно ўжо і не займаецца. Бо ад інтэлігента, як этычна-сацыяльнай падзеі, засталося адно толькі слова, якім, каб і хацеў, дык без іроніі і няма што назваць.

Зрэшты, не лепей справы складваюцца і ў “інтэлектуала” – толькі ўжо наадварот “не лепей”. Паколькі ў шырокім сэнсе інтэлектуал – гэта той, хто займаецца разумовай (інтэлектуальнай) працай, дык ужо сёння інтэлектуалам можна назваць калі не кожнага, дык кожнага другога. А з улікам таго, што колькасць фізічнай працы, як толькі фізічнай, не ўзабаве апыненца “блізу нуля”, дык перспектываў у гэтай дыфініцыі таксама не бачна. Але паколькі яна мне падабаецца, дык для сябе я яе абараніў “эўрыстычнай катэгорыяй”, каб як найдалей развесці інтэлектуалаў, якія займаюцца “механічнай” разумовай працай, ад тых, для каго інтэлектуальная дзейнасць ёсць формай творчасці і, шырэй, адбывання быцця.

**Вольга Шпарага:** У адным з сваіх эсэ вы сцверджаеце, што той, хто занягажаваны лёсам Беларусі, мусіць, перадусім, вызначыць

*праблемай самога сябе, стаць самастойным суб'ектам беларускай прасторы. Інакші кажучы, вызначаць сабе ў задачу не паслугаванне нейкай Ідэі, да прыкладу, нацыянальной, а крытычнае стаўленне да гэтай Ідэі і да самога сябе, як да яе носьбіту (нават калі праз гэта давядзеца адмовіца ад Ідэі...). Для мяне гэтая ваша тэза і азначае заклік стаць інтэлектуалам. Але, разам з тым, ці не азначае гэтая факт, што ў Беларусі пакуль няма інтэлектуалаў? I ці лічыце вы сябе інтэлектуалам?*

-- Інтэлектуалаў (і ў майм, эўрыстычным разуменні) у нас даволі. Прынамсі, тыя асяродкі, у якіх я пераважна знаходжу сябе, складаюцца менавіта з іх. Магчыма і залішне самаўпэўнена, але сябе я таксама тарную з інтэлектуаламі. А як яшчэ можна назваць чалавека, які здольны закахацца ў прыгожую думку, як у прыгожую жанчыну? А можа і яшчэ мацней!..

Сёння, як вядома, адбываецца татальная мінімізацыя ролі інтэлектуала. Гэтаму свету інтэлектуал зрабіўся амаль не патрэбным. Яму даволі палітыка, палітэхнолаг і журналіст... Але нягледзячы на відавочнасць гэтай тэндэнцыі, мне ўяўляеца надзвычай істотным, каб у Беларусі выразна акрэсліўся яркі, адметны і эўрыстычны інтэлектуальны дыскурс. Без яго Беларусь назаўжды застанеца непоўнай. Моцна непоўнай. Поўнай адно напалову.

**Вольга Шпарага:** Акрамя мінулага і сучаснасці нам заўсёды хочацца мець будучае. Як мне ўяўляеца, інтэлектуал – гэта той, хто не перапаручаеть будучае іншаму, а сам яго стварае і сам адказвае за яго. Калі гэта так, дык якія сёння задачы мае інтэлектуал на Беларусі. На што мусіць арыентыравацца беларускія інтэлектуалы? Ці патрэбная ім супольная дзеянасць і салідарнасць – у тым ліку і з іншымі стратамі грамадства?

-- У інтэлектуала, што беларускага, што хоць якога яшчэ, адна задача – прарываць аблогу немагчымага. І ўжо іншае рэч, што для інтэлектуала, які аднойчы прачнуўся інтэлектуалам у Беларусі (у прасторы, якая для яго адкрылася як “terra inkognita”), за гэтым “немагчымым” не трэба далёка хадзіць, яно чакае яго літаральна “за парогам” і ён як бы a priori мусіць прарвацца праз яго, як праз сваю ўласную інтэлектуальную праблему, якую ніякім іншым чынам нельга абмінуць. Прынамсі, калі яму імпануе быць менавіта беларускім інтэлектуалам.

**Вольга Шпарага:** Так сталася, што ў еўрапейскай культуры, прынамсі да эпохі постмадэрна, інтэлектуаламі былі высокаадукаваныя людзі. Аднак інтэлектуаламі іх рабіла не столькі адукцыя, колькі разуменне неабходнасці свайго актыўнага ўлучэння ў тыя працэсы, што адбываюцца ў грамадстве. У гэтым сэнсе, традыцыйным для еўрапейскага інтэлектуала быў удзел у палітыцы (аб гэтым у прыватнасці нагадвае і М. Фуко). Калі звярнуць увагу на філосафай, дык сярод іх цяжка знайсці таго, хто б не кранаў пытання ў палітычнага ўладкавання і не ставіў сабе задачу асветніцтва суграмадзянаў у гэтых пытаннях. Тоэ ж самае можна сказаць і пра літаратуру: у ёй дзіўным чынам прыватныя калізіі персанальнаі асобы адлюстроўваюць публічныя праблемы грамадства. Хаця, недзе з 60-х,

*сітуацыя на Захадзе меняеца і гэта звязана з тым, паводле Фуко, што масам робіца непатрэбнай кіруючая роля інтэлектуала, паколькі цяпер яны і без падказак пачынаюць разумець, што адбываеца вакол. Тым не меней, праца інтэлектуала не згубіла свайго значэння, паколькі ўлада і сацыяльныя сувязі патрабуюць крытыкі і асэнсавання, якія, аднак, могуць паставіць пад пытанне працэс атрымання масамі задавальненняў ад жыцця – і таму масы будуць пазбягаць гэтых пытанняў, а ўлады выкарыстоўваць гэтае адсланенне масай ад проблемных кантекстай. “Новы” інтэлектуал таксама спажывае масавую культуру, але, застаючыся пры гэтым крытычным і самакрытычным, патрабуе зменаў ды інавацыяў, без якіх грамадству наканаваныя дэградацыя і гібенне. У звязку з гэтым у мяне будуць наступныя пытанні: ці магчым інтэлектуал па-за палітыкай; ці абавязкова мусіць інтэлектуал быць гуманітарыям і філософам; у якіх стасунках, на ваш погляд, сёння знаходзяцца філасофія і палітика?*

-- Тут я хутчэй салідарызуся з тым Фуко, які фіксуе страту інтэлектуалам сваёй ролі (і з шматлікімі іншымі ў тыпалагічна падобных аналітыках), чым з вамі, Вольга. Вы прамаўляеце: “*праца інтэлектуала не згубіла свайго значэння, паколькі ўлада і сацыяльныя сувязі патрабуюць крытыкі і асэнсавання, якія, аднак, могуць паставіць пад пытанне працэс атрымання масамі задавальненняў ад жыцця*”. З пазіцыі чыстага тэарэтызма (прыслоненага да ідэалізма), тут, магчыма, і ёсьць рацыя. Але ў сучаснай рэальнасці інтэлектуал (і ягоная праца) не патрэбныя ні ўладзе, ні масам. Хутчэй наадварот – яны ім толькі замінаюць. Калі каму сёння хоць часткова і патрэбны інтэлектуальны плён, дык гэта палітэхнолагам (яшчэ раз нагадаем паноўную трывяду: палітык, палітэхнолаг, журналіст), якія зредзьчас ім карыстаюцца для сваіх зусім не інтэлектуальных мэтаў. І таму на вашае запытанне: “*ци магчым інтэлектуал па-за палітыкай?*”, я без сумневу адказваю: толькі там яму і месца. А калі інтэлектуал ідзе ў палітыку, дык ён перастае быць інтэлектуалам. Дакладней, ён сам мусіць выкінуць на сметнік увесь свой інтэлектуалізм, бо яму, як палітыку, гэта будзе адно замінаць. З вядомых мне беларускіх інтэлектуалаў толькі Уладзімір Мацкевіч спрабаваў (і, калі не памыляюся, спрабуе) удзельнічаць у рэальнай палітычнай барацьбе. Але я зусім не ўпэўнены, што ягоны інтэлектуалізм яму там дапамагае. Дарэчы, ужо не аднойчы знаныя беларускія палітыкі звярталіся да мяне, спадзяючыся, што “філософ” Акудовіч падкажа, як ім дапяць да ўлады. Але паколькі было не складана пралічыць, што ўлады ім пакуль не бачыць, як уласных вушэй, дык ужо пасля першага сумоўя яны гублялі ўсялякую цікаласць і да “філосафа”, і да ўсёй сусветнай філасофіі ўвогуле...

І ўжо зусім іншая рэч, што інтэлектуал таксама грамадзянін. У тыя гады, калі Беларусь бурапеніла мітынгамі і шэсцямі, абсалютная балышыня нацыянальна заангажаваных інтэлектуалаў была на вуліцах, трапляла ў пастарункі (Алесь Анціпенка), біла «амапаўцаў» (на адным з іх Ігар Бабкоў зламаў свой парасон), цярпела ад міліцыянтаў (Валянцін Акудовіч доўга ганарыўся, што пры разгоне шэсця міліцыянтаў добра лупцану яго дубінкай па лытцы) і г.д. і да т.п. Але, як вы разумееце, гэта

зусім розныя пазіцыі – прысутнасць інтэлектуала ў палітычным дыскурсе ў якасці грамадзяніна і ў якасці інтэлектуала.

**Вольга Шпарага:** *I ўсё ж такі, калі інтэлектуал не ўдзельнічае ў палітычнай барацьбе наўпраст, дык ці трэба яму пазбягаць і крытыкі гэтай барацьбы, дакладней – тых кантэкстай, у якіх гэтая барацьба адбываецца? Я цалкам з вамі згодная: разуменне таго, што ты грамадзянін, і рэальны ўдзел у палітыцы – гэта не адно і тое самае. Але ці не робяць інтэлектуалы былога Савецкага Саюза менавіта такога рода атаясамленне, бо цягам усёй гісторыі Савецкай Імперыі грамадзянамі яны былі выключна ў віртуальным сэнсе, паколькі ўся палітыка зводзілася да следавання волі бацькі ўсіх народу? Але што самае жахлівае, вынікам падобнага атаясамлення становіцу адмаўленне палітычнай рэальнасці як рэальнасці, якая патрабуе свайго асэнсавання, а можа нават і вынаходніцтва. Вяртаючыся да вашага вызначэння інтэлектуала як “эўрыстычнай катэгорыі” і да таго, што ў XX стагоддзі на месцы інтэлектуала апынуліся, перадусім, палітэхнолаг, актыўны кансюмарыст і журналіст, я пытаюся у самой сябе, ці не ператвараецца “эўрыстычнасць” інтэлектуала ў чыстую фікцыю, калі ён спакойна пагаджаецца на тое месца, якое яму ўстанавіла гэтая “тройка”, замест таго, каб актыўна выпытваць іх і супольнасць у цэльм аб тым, хто і чаму ладзіць нашае жыццё, на якія прынцыпы абапіраецца гэты лад і ці адкрыты ён крытыцы і пераменам? Інакш кажучы, ці патрэбна інтэлектуалу крытыкаваць сацыяльнае і палітычнае?*

-- Вольга, я бачу, што вам вельмі хочацца, каб я сказаў: так, інітэлектуалу неабходна аналізаваць, крытычна асэнсоўваць (а яшчэ лепей – ствараць новую) палітычную рэальнасць. Але проблема не стаіць гэткім чынам: трэба ці не трэба? Проблема якраз у тым, што сучаснаму беларускаму інтэлектуалу ад гэтага занятку не выкруціцца – хіба адно збегшы ў вартаўнікі ці вар’яты. Бо калі ён хоча быць публічна запатрабаваным хаця б у пэўных колах грамадства і пры гэтым яшчэ зарабляць грошы з свайго інтэлекту, дык яму толькі і застаецца займацца альбо аналітычнай журналістыкай (здаецца, атрымаўся аксюмарон), палітэхналогіяй ці непасрэдна палітыкай (і першае, і другое, і трэцяе, як ужо казалася, каstryруе ў ім уласна інтэлектуала). Нідзе болей і нікому інтэлектуал (у маім разуменні інтэлектуала) сёння не патрэбны і задарма. Таму дыскурс палітыкі, як глухая беларуская багна, ужо амаль праглынуў шэраг найбольш адметных беларускіх інтэлектуалаў. Да прыкладу пералічу хоць колькі прозвішчаў, згаданых похапкам: Алесь Анціпенка, Лявон Баршчэўскі, Валерка Булгакаў, Аляксандар Грыцанаў, Сяргей Дубавец, Юрый Дракахrust, Андрэй Дынко, Максім Жбанкоў, Уладзімір Мацкевіч, Аляксандар Фядута... У “інтэлектуальна жывых” засталося адно трохі тых, хто скаваўся ў даследніцкую (ці выкладніцкую) працу. Але ці можна лічыць насамрэч жывым таго, хто хаваецца?

Мой уласны выпадак не шмат розніцца ад іншых. Усёй сваёй сутвай я заангажаваны ў тое, што прыблізна можна пазначыць як “метафізіка адсутнасці”. Аднак вось ужо колькі год я не могу ўцячы ў “метафізічную адсутнасць”, бо нікому, акрамя мяне самога, тая

метафізіка не патрэбная. А вось калі згаджаюся казаць пра палітычнае, дык цягнуць ва ўсе бакі: і ў часопіс, і ў газету, і на радыё... Ды часам яшчэ і капейчыну заплоцяць за "крытыку сацыяльнага і палітычнага". А з трансцендэнтнага не памятаю каб хоць адзін нішчымны грошык калі вываліўся.

**Аляксандар Адамянц:** Калі казаць больш канкрэтна, як бы вы ахарактэрыйзавалі беларускіх інтэлекталаў?

-- На пачатку 90-х (ХХст.) нацыянальна заангажаваныя інтэлектуалы Беларусі былі агрэсіўна еўропацэнтрычныя. Нават амаль «свой» Бахцін успрымаўся тут ўсяго толькі як “плагіятар” Бубера (там дзе пра дыялагізм, а ў астатнім -- проста як запознены інтэрпрэтатар на той час ужо састарэлых падзей еўрапейскага мыслення). І тады нельга было прыдумаць большай абразы, як назваць беларускага інтэлектуала расейскім словам «інтэлігент». Цяпер сітуацыя значна «лібералізавалася». Аднак я не думаю, што сёння хоць хто з нацыянальна заангажаваных інтэлектуалаў не перасмыкненца, калі яго няўцям назавуць «інтэлігентам».

Што да расейскамоўнага інтэлектуальнага асяродку, дык там, як мне ўяўляецца, да гэтай праблемы ставіліся досыць індэферэнтна... А ў нас на ёй ламаліся ментальныя дыскурсы.

**Вольга Шпарага:** А наколькі “інтэлектуальныя” сучасныя беларускія філасофія, літаратура, мастацтва?

-- Сёння яны інтэлектуальныя настолькі, што гэтага ім хапае, каб быць сучаснымі (нарэшце!). Разам з тым не забудземся, што сам па сабе інтэлектуалізм не вырашае праблему значнасці ні мастацтва, ні літаратуры, ні, нават, філасофіі (у апошнім выпадку эўрыстычны тып інтэлектуалізму выводзіць філасофію з яе уласнага дыскурсу ў сакральны дыскурс мыслення як такога).

**Вольга Шпарага:** Старанна напрацаваўшы з вашымі кнігамі, я зрабіла выснову, што вас можна разглядзець у якасці эксперта па “праблеме Беларусь”. Таму скажыце, што адбываалася ў Беларусі цягам усіх тых гадоў, калі яна зрабілася незалежнай дзяржавай?

-- Цягам усяго гэтага часу (я свой адлік звычайна пачынаю недзе з 1986-88гг.) адбывалася толькі адна падзея – паўстанне (як паўстанне) Беларусі. Усё астатніе – вытворнае ад гэтай падзеі. А вось каб разгорнута патлумачыць (у маёй візіі), з чаго незалежная Беларусь з'явілася, чаму і якой яна ёсць і што з усяго гэтага можа атрымацца, мне трэба было б цалкам пераказаць усе свае папярэднія кнігі. Што, натуральная, не ўяўляецца магчымым. Таму я зазначу толькі адзін, але, бадай, найбольш істотны момант, які здарыўся ўжо ўнутры наноў паўсталай Беларусі. Гэта крах этна-лінгвістычнай мадэлі нацыянальнага ўладкавання, якая трymалася на магутнай змагарнай традыцыі амаль у паўтары сотні гадоў і з якой звязваў усе свае спадзяванні ўжо сучасны нацыянал-дэмакратычны рух. Дык вось, за апошнія пятнаццаць гадоў Беларусь выявілася магчымай адно як сацыяльная дзяржава, з чым ніяк не жадаюць змірыцца ні нацыянал-дэмакраты, ні камуністы, ні, нават, лібералы...

**Александр Адамянц:** Ці не маглі б вы удақладніць сваю тэзу пра Беларусь як пра краіну, магчымую толькі ў фармаце сацыяльнай дзяржавы?

-- Калі коратка, дык гэта дзяржава, дзе вядзе рэй не ідэалогія, а «сацыяльная анталогія» быцця. Гэта дыскурс без міфаў, акрамя міфа гэтага дыскурса (пакуль не створанага). А калі на мове палітыкі, дык гэта дзяржава, у аснову якой пакладзена мадэль «грамадзянскай супольнасці» (г. зв. «французская мадэль»). І калі я не памыляюся, дык гэтак яно і будзе, бо гэтак у беларускай рэальнасці ўжо ёсць цяпер, толькі ніхто таго, што ёсць, чамусыці не бачыць за каштоўнасць.

**Александр Адамянц:** Якім вы бачыце будучае Беларусі. Патлумачу сваё пытанне. Я маю на ўвеце не прагнозы, а мэту, да якой мусіць імкнунца нашае грамадства. Якая задача стаіць перад намі ўсімі? Якія каштоўнасці мы мусім адстойваць? Ці з'яўляеца Беларусь еўрапейской краінай? А можа яна бліжэй да Расіі і ў гэтым сэнсе больш азіятская?

-- Нейкія мэты можна ставіць, а можна і не ставіць ніякіх мэтаў – усё роўна на выхадзе мы атрымаем тое самае (хіба што ў другім выпадку трохі пазней). Модус камунікатыўна адкрытай цывілізацыі нікому не прадугледжвае ўласнага выбару. Нас чакае доля сярэднестатычнай еўрапейской краіны, адно што трохі больш «славяназаванай» («зрусіфіканай») за іншыя усходненеўрапейскія краіны. Дарэчы, гэты фактар дадасць нам адметнасці, хаця ў цэлым адметнасцяў у нас будзе не болей, чым у іншых ад іншых. Відавочна, у нас наўсцяж запануюць агульнаеўрапейскія стандарты і каштоўнасці (яны ўжо тут пануюць, варта адно не заплюшчваючы вачэй і глыбей зазірнуць у беларускі чыгунок, дзе булькоча варыва нашага жыцця). Праўда, усе гэтыя «стандарты» і «каштоўнасці» будуць трохі здэфармаванымі з уліку і на вонкавы фактар «азіацкай» Расіі побач і на тую «рускасць» унутры беларусаў, якая ўжо сталася адным з натуральных чыннікаў нас саміх... І тут ніякіх нечаканасцяў не прадбачыцца -- пытанне толькі ў часе. Бо мы еўрапейцы не па геаграфіі, а па лёсу, які наканаваў нашым продкам прыняць чынны ўдзел у фармаванні Вялікай Еўропы і потым быць адным з яе асноўных фарпостаў на Усходзе.

**Александр Адамянц:** Што вы думаецце аб проблемах мовы? Беларусь двухмоўная краіна, хаця гарадское насельніцтва ў асноўным размаўляе па руску і ў многіх ёсць адмойнае стаўленне да беларускай мовы? Якія перспектывы развою і ўзаемадачыненняў гэтых двух моваў?

-- Мова асабіста мне нават даражэйшая за свабоду і незалежнасць Беларусі. Чаму так? Можа таму, што быццё і нябыт у сваім цэлым размаўляюць са мной толькі па-беларуску (і ні на якой іншай мове яны са мной размаўляць не жадаюць). З гэтага вы лёгка можаце сабе ўяўіць, як мне няўтульна ад той сітуацыі, у якой знаходзіцца сёння беларуская мова. Разам з тым, я выдатна разумею, што нават у спрыяльных умовах гэтая сітуацыя радыкальна не пераменіцца і беларуская мова, бадай, ніколі не запануе спрэс. Я аб гэтым ужо шмат пісаў і таму не маю ніякай ахвоты зноў разгортваць аналітыку гэтай скрушнай тэзы. Але з яе вынікае, што ў нас няма іншага выйсця, як пазбыцца «неприявития» расейскамоўных да беларускамоўных і наадвароті. Каравай кажучы:

палюбі мову другога, як сваю. Інтэлектуалы тут маглі б стаць “жывым” прыкладам для ўсяго беларускага грамадства. Мірнае сусінаванне розных моваў (як канфесіяў ды рэлігіяў) – гэтак будзе натуральна для Беларусі. А ўсяляк інакш – будзе не натуральна.

**“Трэці Шлях”:** *Дык што ў рэшице рэшт чакае беларускую мову і на якой мове беларусы стануць размаўляць у будучым?*

-- Хацелася б верыць, што калі сённяшні рэпрэсіўны перыяд адносна беларускай мовы скончыцца, яна знойдзе сваё месца (і сваю ролю) у жыцці не толькі нацыянальна заангажаваных беларусаў, але і ўсяго грамадства. Разам з тым, найбольш пэўна, што Беларусь і надалей застанецца полімойнай краінай (якой яна і была заўсёды). Актыўна будзе пашырацца англамоўны дыскурс, патроху адсланяючы рускамоўны. Хаця, прынамсі ў бачнай перспектыве, дамінаванне рускай мовы бяспрэчна застанецца. А даўжыня гэтай перспектывы будзе залежаць ад заняпаду (ці росквіту) Рэсей. У эпоху камунікатыўна адкрытых простораў (глабалізацыі) з рускай мовай і ў Рэсей неўзабаве паўстануць сур'ёзныя праблемы. І калі Рэсей ператворыцца ў глухую правінцыю глабальнага свету, дык хто захоча размаўляць мовай «дзярэўні», тым болей — не сваёй «дзярэўні»?

**“Трэці Шлях”:** *Якую ролю адыгрывае родная родная мова ў нацыянальнай культуры, свядомасці, палітычнай стабільнасці і эканамічнай эфектыўнасці грамадства?*

-- Я не думаю, што, скажам, паміж мовай і эканамічнай эфектыўнасцю грамадства існуе хоць нейкая наўпроставая сувязь. Амерыканская нацыя на пазычанай мове стварыла самую магутную за ўсю гісторыю чалавечтва супердзяржаву. (Дарэчы, наўрад ці ў амерыканцаў атрымалася б падобнае, каб яны скарысталіся французскай альбо гішпанскай мовамі, але гэта ўжо зусім іншая гаворка). А з іншага боку, немагчыма ўявіць немцаў у той значнасці, якую мы ведаем за імі, без нямецкай мовы (бадай, зусім невыпадкова немцы збудавалі сваю нацыю менавіта на этналінгвістычнай мадэлі). Адным словам, уласныя мова і нацыянальная культура камусыці дапамагаюць у палітычным і эканамічным уладкаванні, а камусыці і не (самымі беднымі і неўладкаванымі з'яўляюцца традыцыйныя грамадствы трэцяга свету, дзе родная мова і культура татальна дамінуюць).

Што да нацыянальнай самасвядомасці, дык адсутнасць уласнай мовы тут таксама адбіваецца па-рознаму. Аўстрыйцам, здаецца, не надта муляе, што яны яе не маюць (хаця, да свайго сорamu, я пра гэтую праблему аўстрыйкаў мала што ведаю), а вось чэхі не супакоіліся, пакуль канчаткова не змайстравалі сабе ўласную мову. (Бачыце, суседзі, а як усё па-рознаму). У выпадку з беларусамі праблема мовы, як мне здаецца, чым далей, тым болей будзе беларусам муляць, але пры гэтым яна не будзе знаходзіць адназначнага вырашэння. Яшчэ праз нейкі (невялікі) час беларусы стануць спрэс ідэнтыфікаваць сябе беларусамі, аднак размаўляць будуць пераважна па-руску. Толькі ў адрозненне ад аўстрыйкаў, унутры кожнага з беларусаў з гэтай «ассіметрычнасці» запыніцца трохі няўтульнаці, бо раз-пораз ім давядзецца перастракацца з беларусамі, якія размаўляюць па-беларуску. А ў тых яшчэ болей будзе

няўтульнасці (і нязручнасці), паколькі бальшыння такіх самых беларусаў вакол іх гаворыць інакш.

Каб я быў палітыкам, дык узяў бы сабе адной з асноўных задач пазбавіць і тых і другіх беларусаў ад гэтай няўтульнасці.

**“Трэці Шлях”:** Як найбольш эфектыўна данесці да грамадзянаў Беларусі неабходнасць ведаць і размаўляць па-беларуску? Што для гэтага трэба рабіць? Ці можа тэлебачанне і кіно быць рухавіком гэтага працэсу?

-- Рэч зусім не ў тэхналогіях і спосабах «беларусізацыі». Самыя дасканалыя з іх не будуть мець анікага эффекту, пакуль улада і грамадства не адчуюць сантымент да «матчынай» мовы, як да таго, што палягае ў прычыне і гэтай дзяржавы і іх саміх, як беларусаў, нават калі яны і не збіраюцца вяртацца да мовы продкаў. Толькі паўсюдная сімпатыя і, магчыма (але не абавязкова), ціхі дакор самому сабе за тое, што ты адлучаны ад слова продкаў, створаць атмасферу прыязні, у якой «мова» зможа заняць хай сабе і не дамінуючу, але стабільную пазіцыю і спакойна функцыянуваць у меру таго рэальнага патэнцыялу, які яна мае насамрэч.

**“Трэці Шлях”:** Якую б нацыянальную ідэю Вы пропанавалі беларусам, зыходзячы з іх культурных і сацыяльных каштоўнасцяў?

-- Калі нехта вам скажа, што ён вынайшоў «нацыянальную ідэю», дык вы пахваліцеся яму, што прыдумалі «перпетум мобіле» ці злавілі ў глухіх нетрах Белавежскай пушчы «снежнага чалавека». Верагодна, ён вам і паверыць, але вы яму не давайце веры. Немагчыма вынайсці тое, чаго ў прыродзе няма. А ў «прыродзе» беларусаў няма нікай нацыянальнай ідэі. Ну калі ўжо некаму без яе хоць памірай, дык хай у гэтай якасці фармалізуе Беларусь як такую. Маўляў, нацыянальная ідэя беларусаў — Беларусь. Трохі дурнавата гучыць, але насамрэч даволі слушна. Бо калі што і яднае беларусаў, дык гэта топас. Таму ва усе гістарычныя эпохі, у якія б геапалітычныя канфігурацыі гэтая тэрыторыя не патрапляла, яна заўсёды патрабавала для сябе адметнага статусу (ВКЛ у Рэчы Паспалітай, «Северо-Западный» край у Расейскай імперыі, «крэсы всходні» у Польшчы, БССР у Савецкім Саюзе).

Але давайце пакінем праблему «нацыянальнай ідэі» штатным ідэолагам. Бо асабіста для мяне сапраўдная праблема Беларусі (і беларусаў) бачыцца зусім у іншым. Праз стагоддзі розныя палітычныя сілы мэтанакіравана прафанавалі і нашу зямлю, і ўвесь лад ды космас нашага жыцця. І дапрафанавалі да таго, што ўрэшце мы самі паверылі ў сваю прафаннасць (а цяпер і другіх пераконваем у гэтым). Таму сёння я бачу толькі адну сапраўды рэальную праблему, а менавіта: як нам сакралізаваць Беларусь (у сэнсе, як давесці беларускаму грамадству сакральнасць іхняга гістарычнага шляху і іхняга апрычонага топасу)? Бо не могуць не мець сакральнага зместу тыя тысячагоддзі, якімі поўнілася быццё гэтага краю. Прафаннае так доўга не існуе. Так доўга існуе толькі сакральнае.

**Александр Адамянц:** У сувязі з мовай паўстае дадатнае пытанне. Як вам бачыцца праблема нацыянальнага самавызначэння і нацыянальнай самаідэнтычнасці беларусаў? Ці не з таго ўзнікаюць

цяжкасці з нацыянальным самавызначэннем, што беларуская мова апынулася на перыферыі культурнай сітуацыі ў цэлым?

**Вольга Шпарага:** Я хачу зрабіць яшчэ адну здзяягу з гэтай нагоды, абапіраючыся на вашыя тэксты. Вы дастаткова негатыўна ацэніваеце нацыянальную ідэю. Па-першае, последам за бальшынёй еўрапейскіх філосафай адзначаеце, што пара нацый ў заходнім свеце прамінула. Гэты час прыпаў на мадэрнную эпоху ХУІІ-ХІХ стагоддзяў і характэрны заўважаўся фармаваннем нацыянальных дзяржаваў. Крызіс гэтай эпохі звязаны з першай і другой сусветнымі войнамі, калі нацыі-дзяржавы распачалі змаганне адна з адной. Пасляваенны перыяд і наступ эпохі постмадэрна – гэта час фармавання новых нацыянальных – эканамічных, палітычных, культурных – структур, якія бяруць на сябе месцію вырашэння міжнацыянальных і міжкультурных канфліктів. Па-другое, канец нацыянальнай ідэі вы звязваеце з канцом “эпохі Ідэй”, гэта значыць нейкіх абстрактных і ўніверсальных тэарэтычных канструктаў, якім мусілі падначальвацца лакальныя тэорыі і практыкі. Эпоха постмадэрна зрабіла лакальнае, ці актуальнае, у вашай тэрміналогіі, найвышэйшай каштоўнасцю. Па трэцяе, вы адзначаеце, што ў мастацкім плане нацыяналістычныя ідэі нічым не розняцца ад камуністычных.

Тады напрошваеца пытанне: ці не пярэчыць беларуская нацыянальная ідэя сучаснаму цывілізацыйнаму развою? Другое пытанне, якое мяне хвалюе: калі падобная супяречнасць насамрэч існуе, дык ці рэальна яе пераадолець? Інакш кажучы, ці можыма народу альбо дзяржаве здзейсніць самавызначэнне, прамінуўшы этап нацыянальнай самідэнтыфікацыі? І ці не ёсьць менавіта гэтая проблема – фармаванне Беларусі як самастойнай нацыянальнай дзяржавы ў эпоху “пасля нацый” – генератарам усіх нашых сённяшніх бедаў?

-- Уласна кажучы, вы, Аляксандар і Вольга, у гэтых апошніх сваіх пытаннях сформулявалі і мае адказы на іх. Таму мне застаецца толькі дадаць трохі інтэрпрэтацыяў... У эпоху «выбуху мадэрна» нацыяналізм выявіўся універсальный ідэалагічны формуляй для самых непадобных соцыўмаў. Нацыяналізмам па-рознаму, але адноўкава плённа скарысталіся і даўно пайсталыя дзяржавы і тыя, што ствараліся наноў (хаця дакладней было б сказаць, што гэта нацыяналізм імі скарыстаўся). Але трывумфальнае шэсце нацыяналізму было звязанае не з яго фантастычнай прыдатнасцю да гранічна розных сітуацый у якасці ідэалогіі, а з тым, што ён апынуўся найбольш эфектыўным інструментам у якасці тэхналогіі мадэрнага соцыўму. Дарэчы, на неверагодную тэхналагічнасць нацыяналізму амаль ніхто не звярнуў увагу... Зрэшты, сёння ўсё гэта ўжо амаль не мае значэння. Бо цывілізацыя культуры скончылася. Пачалася культура цывілізацыі, якая пакуль трymае назыву “глабалізацыя”. Зразумела, што глабалізацыя – гэта прынцыпова іншая (ад нацыяналізму) форма ідэалагічнага і тэхналагічнага ўладкавання быцця чалавека. І мы разам з усімі нацыяналізмамі (аформленымі, недааформленымі і толькі запачаткованымі) ўжо ўцягнутыя ў гэтую новую гульню ў жыццё, правілы якой, дарэчы, яшчэ толькі пачынаюць пісацца і таму пакуль зусім не зразумела, хто ў канчатковым выніку ў ёй пераможа.

Таму натуральна, што з сітуацыі «глабалізму» перад кожным нацыяналізмам паўсталі свае і вельмі сур'ёзныя праблемы. Асноўная праблема беларускага нацыяналізму ў тым, што ён усё яшчэ застаецца без канвецыйнага нацыянальнага міфу, каб паспешыць з яго плённа скарыстацца перад тым, як глабальныя перарухі вельмі шмат чаго перайначаць і ў нашых сэрцах, і ў нашых галовах.

**Вольга Шпарага:** *I як на гэтую праблему можам рэагаваць мы, інтэлектуалы?*

-- Тут зайденнік «мы» наўрад ці будзе дарэчы, бо працоўнае месца інтэлектуала знаходзіцца ў адзіноце. І таму калі і ёсьць у інтэлектуалаў нейкая агульная задача -- дык гэта пашыраць і вялічыць дыскурс інтэлектуалізму... -- Аднак жа ўсё існуе, каб быць прыдатным для нечага,-- заўважыце вы. Ну так. Але каб не было інтэлектуальнага дыскурсу, дык ці адбыліся б мы з вамі як інтэлектуалы, а значыць ці адбыліся б і ўвогуле? За сябе адкажу, што напэўна не, я не адбыўся бы... Аб чым тут гаворка? Можа інтэлектуалізм паўстаў і сфармаваўся як дыскурс зусім не для «нечага», а толькі для «некага». Можа ён і існуе адно дзеля таго, каб было куды прыйсці і было дзе застацца тым, каму кон уплёў у зялёнае вецце жыцця папяровую стужку інтэлектуалізму?

Зрэшты, а чым яшчэ ёсьць і сама жыццё, як не ўсяго толькі месцам, куды можна прыйсці і дзе можна застацца на нейкі час?

**Таццяна Слінка:** У філософскай супольнасці, ды і не толькі там, Вы вядомыя як той, каго **няма**. Аднак падаецца, што Ваша дэкларацыя ўласнай адсутнасці была ўспрынятая ўсяго як эпатажнасць і выклік, але абсалютова не асэнсаваная як філософская тэза. Можа, паспрабуйце ўдакладніць, што Вы мелі наўвеце пад гэтым “мяне няма”.

-- Прынамсі, зусім не тое, на што зважаў Сартар, калі казаў: “Чалавек — гэта дзірка ў быцці”. Наўрад ці хто, акрамя вернікаў, спадзяеца, што я-чалавеку можна падшукаць анталагічнае алібі, але мала хто ставіў пад сумнёў наяўнасць экзистэнцыйнага алібі ў я-чалавека. Тым болей падобны сумнёў немагчымы быў для класічнага экзістэнцыялізму, які абсалютызаваў “Я” і цалкам трываўся гэтай абсалютызацыяй. У майм выпадку ўсё выглядае радыкальна інакш. Я схільны лічыць, што “Я” — гэта толькі граматычная катэгорыя, якую мяне вымушае ўжываць мова (прыкладам таму і дадзены сказ); “Я” патрэбнае не мне, а мове, бо мова ўсёю сваёю структурай угрунтованая ў гэтае катэгарыяльнае “Я”.

Дый наагул, калі класычны экзістэнцыялізм лічыў, што чалавек напампаваны экзістэнцыяй, як футбольны мячык паветрам, дык я мяркую, што ўнутры чалавека — “экзістэнцыйны вакуум” (формула Вітара Франкла, якую ён выснаваў з досьведу назіраныя за палоннікамі канцэнтрацыйнага лягеру, ад пакутаў страціўшых “усё чалавечасе”). Але ў адрозненне ад Франкла, я не бачу экзістэнцыйнай розніцы паміж чалавекам на волі і чалавекам у канцлагеры, бо з майго гледзішча, я-чалавек — гэта толькі пэўнае месца, на просторы якога атабарваюцца і гуртуюцца самыя розныя феномены бытнага і быцця: фізічныя, білагічныя, сацыяльныя, культурныя, ідэалагемныя і — “экзістэнцыйныя”. І розніца вольнага чалавека ад палоненага не ў тым, што апошняга не выпускаюць за калючы дрот у шырокі абсяг бытнага, а

ў тым, што ўся разнастайнасць феноменаў бытнага не прапускаеца пра калочы дрот на простору чалавека. Заблакаваны ад бытнага (і тым спустошаны) вязень як найлепей дэманструе маю тэзу пра адсутнасць я-чалавека. Я — гэта толькі тое, што ёсць мною, а насамрэч — мяне, як “Я”, няма... Дарэчы, я ўвогуле зачарараваны феноменам Няма, прынамсі ён мяне хвалюе і трывожыць у значна большай меры, чым феномен Ёсьць.

**Таццяна Чыжова:** А вам не падаецца, што вось гэтае ваша памкненне да Нішто, да Няма — гэта ўсяго толькі жаданне вярнуцца і замкнучы кола?

-- Вярнуцца куды й замкнучы што?

**Таццяна Чыжова:** Вярнуцца туды, дзе нас раней не было і дзе потым зноў не будзе?

-- Цікава!.. Не я зусім не спяшаюся вяртацца туды, дзе мяне не было і дзе мяне зноў не будзе (дарэчы, гэта бадай і не адно тое самае месца, а два кардынальна адрозных). Але бяспрэчна, што і мая зачарараванаасць Вялікім Няма і маё разуменне самога сябе як “персанальнага няма” абумоўленая сітуацыяй адсутнасці (і папярэдняй, і той, што яшчэ чакае наперадзе) як мяне самога, гэтак і ўсяго, што з'яўляеца быць. Хаця, ведаецце, калі я распачынаў пісаць эсэй, які пазней атрымаў назыву “Мяне няма”, дык быў непахісна перакананы, што чалавек ёсць і што ён ававязкова нагружаны нейкай ісцінай быцця. Варта адно не лянавацца, добра паварушыць глуздамі, далікатна прамацаць усю гісторыю цывілізацыі, увесе інтэлігібелны досвед — і будзе знойдзены адказ на пракаветнае запытанне: хто ён чалавек і ў чым ягоны анталагічны кон? Зыходзячы з маёй упэўненасці, не цяжка сабе ўявіць, колькі ўва мне тады было інтэлектуальнага нахабства (зрэшты, падобна, што яго не паменела і цяпер). За гэты свой пыхлівы авантурыйм у падыходзе да невырашальнай у прынцыпе проблемы, я быў жорстка пакараны (а мо шчодра ўзнагароджаны?), бо чым болей прамацаў увесе той інтэлігібелны дыскурс, што быў падлеглы майму досведу, тым болей не знаходзіў, а губляў чалавека. Урэшце рэшт, вынік працы апынуўся абсолютна супрацьлеглы сформуляванай задачы — замест таго, каб знайсці чалавека, я яго канчаткова згубіў, а разам з чалавекам і самога сябе... Затое (магчыма, як у кампэнсацыю страты) пакрысе склалася разуменне, што таямніца чалавека (калі яна ўсё-такі існуе, гэтая таямніца) палягае не ў дыскурсе Ёсьць, а ў дыскурсе Няма. Бадай адсюль і паходзяць многія інтэнцыі маіх памкненняў да спрэс загадкавага “топасу” невараці, маё зачарараванне тым, пра што людзі звычайна намагаюцца ня думаць.

**Таццяна Слінка:** Неяк на прэзэнтацыі кнігі Алеся Разванава Вы сказали, што трэба ісьці далей за немагчымае...

-- Здаецца, я згадаў аб чым гаворка. Але на пачатак удакладненне — гэта скажонае цытаваныне Ангелюса Сілезіюса: “Ідзі туды, куды ня можаш”... Дык вось, калі ставіць сабе за мэту прарыў татальнай аблогі Ёсьць, каб тым самым хоць на ўскрайку відалі “пабачыць” хай сабе нават не самое Няма, а, верагодна, ўсяго толькі ягоны “ценъ”, безумоўна, трэба спрабаваць ісці далей не толькі за магчымае, але і за немагчымае... Ісці без спадзеву на хоць які вынік, ісці перакрочваючы праклён

Парменіда, які ў свой час безапеляцыйна сцвердзіў, што ёсьць толькі ёсьць, а ніякага няма — няма, і ніколі ніхто словам не зможа давесці, што няма — ёсьць.

**Тацияна Слінка:** А як гэтая ваша ідэя прарыву ў Няма спадучаеца з вашай канцептуальнай метафарай утульнасці. Вы не аднойчы сцвярджалі, што чалавек прагне не свабоды, шчасця ці грошай, а толькі ўтульнасці. Але калі чалавек свядома і мэтаскіравана прыспешвае сваю хаду настурач Няма, дык ён разбурае ўтульнасць — утульнасць звычайных рэчаў, штодзённага і звыклага Ёсьць...

-- Я ніколі не імкнуўся да лагічнай — ці якой іншай — сістэмнасці ў выказанні сваіх думак, у фармуляванні свайго бачання самых розных проблемаў. Для мяне паслядоўнасць і сістэмнасць маіх тэзаў наагул не падаюцца вартымі ўвагі, дарэчы, як і ў іншых. Невыпадкова ў сваім эсэ “Разбурыць Парыж” я кажу пра наспелую змену логацэнтрычнага мыслення на дыскурсіёнае, якое выяўляе і фіксуе бытнае як бясконную пульсацыю сістэмна амаль нічым не сашчэпленах актуаліяў...

Але ў выпадку з гэтым вашым пытаннем не выключана, што ніякай супяречнасці і не прадбачыцца. Я вось толькі цяпер, у звязку з вашымі словамі, падумаў: можа маё захапленне Няма абумоўлена перадусім тым, што самая ўтульная ўтульнасць, зусім верагодна, палягае за мяжой Ёсьць? Невыпадкова нашыя людзі спрадвеку кажуць: хай сабе тут пакутую, але ўжо на тым свеце адпачну. (Дарэчы, падзея адпачынку бадай як ні што іншае прэзэнтуе феномен утульнасці, бо нават толькі думка пра адпачынак ужо на нейкі момант стварае сітуацыю камфорту.) Разам з тым, у спадчэнні гэтых двух проблемаў вымалёўваецца яшчэ адзін надзвычай істотны ракурс. Чалавек ніколі не зможа пачувацца цалкам утульна, пакуль вусціш Няма будзе дыхаць яму ў патыліцу й зазіраць у зрэнкі. Зразумела, што калі сёння цалкам непразрысты феномэн Няма калісьці хоць у нейкім сваім акрайчыку будзе разяснены, дык гэта наўрад ці пазбавіць чалавека ад вусцішы, але, але...

**Тацияна Чыжкова:** А як вы лічыце, разарванасць нашай рэальнай “беларускай сітуацыі” (вашае эсэ “Архіпелаг Беларусь”) спрыяе актуалізацыі праблемы антаганічнага Няма ці, наадварот, акумулюе высілкі беларускіх інтэлектуалаў у бок супраціву канкрэтным разбуральным сілам ды тэндэнцыям?

-- Найлепшым адказам тут быў бы амбівалентны, маўляў: і так і гэтак. Быў пэрыяд асабліва на пачатку апошняга “Адраджэння”, калі беларускія інтэлектуалы не столькі займаліся распрацоўкай сваіх улюбёных філасофемаў, колькі боўталіся ў сацыяльна-палітычным віры актуальных падзеяў, спрабуючы дапамагчы палітыкам сашчапіць у адно трывалае цэлае разадраную на шматкі нацыянальную Беларусь. Як съведчыць досвед таго прамінулага, асабліва вялікай карысці з гэтага Беларусь не здабыла. Ці здабылі з той публічнай канкрэтныі нешта карыснае інтэлектуалы — агулам тут нічога ня скажаш. У кожнага з удзельнікаў гэтага ідэалагемнага гармідару былі свае набыткі і свае страты. Што асабіста да мяне, дык хаця я пачаў пісаць эсэ, вакол якога ў нас пераважна і ідзе гаворка, аніяк не зважаючы на рэальную праблематыку Беларусі, але яшчэ не завершыўшы справу, нечакана для сябе зразумеў, што выяўленая ў гэтым тэксце страта я-чалавекам сваёй

экзістэнцыйнай самаідэнтыфікацыі можа быць наўпрост спраектавана на страту культурнай самаідэнтыфікацыі беларуса. Дарэчы, пазней не аднойчы розныя аўтары і ў розных канфігурацыях так ці інакш звязвалі маё “мяне няма” з “няма беларуса”, “няма Беларусі” ці — наадварот. Мяне падобныя інтэрпрэтацыі персанальнага “няма” мала цікавяць, хаця я таксама не выключаю, што недапраяўленасць як агульнай так і маёй персанальнай ідэнтычнасці нейкім глыбінным чынам паўплывала на кардынальнасць высноваў, што тычыліся наяўнасці (адсутнасці) я-чалавека.

**Таццяна Слінка:** Вакол вас ствараюць цэлы шэраг міфаў пра тое, кім вы ёсць. Мне хацелася б агучыць адзін з іх пад назваю: “Сп. Акудовіч вачыма нашай генерацыі”.

**Таццяна Чыжкова:** А яна ёсць?

--Гэта пакажа час, але я не выключаю, што якраз ваш хаўрус, які згуртаваўся вакол працы над філасофска-літаратурным часопісам Беларускага калегіума “Паміж”, і станецца ядром новай інтэлектуальнай генерацыі. Дарэчы, калі падобнае здарыцца, дык гэта будзе першая інтэлектуальная генерацыя, пасля стыхійна ўзніклай напрыканцы васымідзясятых—пачатку дзеяяростых (Анціпенка, Бабкоў, Барысевіч, Бембель, Дубавец, Матрунчык, Сагановіч, Санько, Жлутка, Шыбека...) Нельга сказаць, што паміж імі, стваральнікамі дыскурса сучаснага мыслення, і Вамі — не з'яўляліся новыя “героі”, але яны прыходзілі паасобку, кожны сам па сабе і як быццам зніадкуль, а генерацыя — гэта заўсёды плён актуалізацыі нейкіх маштабных дыскурсіўных практыкаў.

**Таццяна Слінка:** Я лічу, што нашая генерацыя ўжо пайстала і сярод нас “міф Акудовіча” выглядае, з майго гледзішча, наступным чынам... Зрабішы крок з утульнага закуточка, адкуль мы сузіралі рэчаіснасць, інакш кажучы, пачайшы прамаўляць/пісаць тэксты, мы адчуулі, што ўжо ўпісаныя ў кантэкст існуючай сітуацыі, а ўсю сітуацыю можна акрэсліць двумя словамі: посткаляніальныя руіны (руіны вялікіх сэнсаў і класічнага мыслення ў звязе з посткаляніальнай свядомасцю). Большасць з нас, апынуўшыся на руінах, пачала адчайнага хапацца за тое, што засталося: адныя ўзяліся распрацоўваць праекты рэстаўрацыі руінай, другія схаваліся ад руінай ў свет зданяў, прapanуючы падчас дажджу на гэтых купах друзу ўявіць сабе сцены і дах. І таму позіркі тых, хто яшчэ/ужо наважваеца ўсведамляць сябе на папялішчы сэнсаў, непазбежна скроўваюцца да постаці сп. Валянціна Акудовіча, які ня толькі не адмаўляе таго, што нічога няма, але і сцверджае: “Так, мы жывем на руінах, аднак гэта — добра”. Сп. Акудовіч, а ці ёсць у нас хаця б руіны?

-- На жаль, яшчэ засталіся не толькі руіны, але і безліч самых розных хімерычных збудаванняў, таму бурыць нам і бурыць, калі мы хочам убачыць на яснае вока і саміх сябе і той рэальны свет, у якім адбываєм сваю калейку быцця. А што да “няма”, якое многіх палохае, дык тут я дазволю сабе самацытату: “Можа самім лёсам нам наканавана адбыцца праз “няма”, якое мы выношваем усярэдзіне саміх сябе ўжо цэлае тысячагодздзе? Колькі за гэты час вусцішнае “нішто” праглынула імперыяў, народаў, культуры, якія ганарліва раскашавалі сярод сваіх здабыткаў і перамогаў? Ад іх ужо даўно і знаку не засталося. А мы,

збіральнікі стратаў і паразаў, затуленыя сваёй адсутнасцю, перакрочваем у трэцяе тысячагодзінне, магчыма, якраз дзеля таго, каб засведчыць нашае Вялікае “Няма” як самы надзеіны шлях праз час і быццё”.

**Таццяна Слінка:** Атрымліваецца дзіўная супяречнасць: самае няутульнае стаецца для нас самым утульным, самы няпэўны шлях стаецца для нас самым пэўным.

-- Можа гэта і ёсць тым парадоксам беларусаў, з якога замежнікі неаднойчы рабілі выснову пра нас, як пра самую таемную, самую непразрыстую эўрапейскую нацыю. Хаця, зусім верагодна, ніякай містычнай (тым болей — месіянскай) патаемнасці ў нас няма. Проста мы не ўпісваємся ў іхнюю карціну свету, а сваёй ім не прапануем. Болей за тое, мы і самі на сябе глядзім іхнімі вачыма і лямантуем з чужога голаса, не знаходзячы ў сабе таго, што ўяўлецца каштоўнасцю не для нас саміх, а для чужынцаў. Вось вы кагадзе згадалі пра посткаланіальную свядомасць вашай генерацыі. А вы ўпэўненыя, што гэта ваша свядомасць кожа вам, што вы посткаляніальная маладыя людзі, а не нечая іншая свядомасць настойліва пераконвае вас у вашай уласнай непаўнавартасці? За маёй памяццю “посткаляніальная штудыі” — гэта ўжо трэці буйны інтэлектуальны праект, у які нас жыўцом уцягвае заходнеэўропейскі інтэлектуалізм (першыя два: ідэі Сярэдня-Ўсходній Еўропы й мульцікультуралізму). Наагул, гэта выдатна, што мы ўжо і здольныя і здатныя прылучацца да асэнсавання ідэяў, актуальных для сучаснага еўрапейскага мыслення. Тым больш, што пакуль самі мы не можам завабіць іншых да абмеркавання намі сформуляваных проблематык, і з гэтага нам, каб суб'ектызавацца ў еўрапейскім інтэлектуальным дыскурсе, нічога не застаецца, як рэфлексаваць над экспартнай інтэлектуальнай прадукцыяй.

Зрэшты, і прагматычнай карысць у гэтым ёсць: удзел у канферэнцыях, семінарах, публікацыі ў замежных выданнях, а пашэнціць, дык і грант які прыходзіць. Але крыі Божа, уцягвацца нам у чужыя справы “жыўцом”, — будзем ставіцца да іх з грэблівасцю збяднелага арыстакрата, якога абставіны змусілі на нейкі час займацца падзённай працай на заможнага крамніка... Бо інакш мы і не заўважым, да прыкладу, што для нас куды больш істотны феномен не посткаланіальный, а постімперскай свядомасці. Між іншым мы (нацыянальна заангажаваныя) за няўлагу да апошняга ўжо заплацілі вельмі дарагую цану — страцілі ўсе магчымыя каналы ўплыву на беларуское грамадзтва, як ілае, і адсюль самі з сярэдзіны сацыяльно-культурніцкага дыскурса, дзе табарыліся з 1989 па 1995 год, былі ссунутыя ў маргінальны закуток. Захопленыя ідэяй скаланізаванасці Беларусі, мы рабілі выгляд, быццам не бачым, што дзевяноста адсоткаў беларусаў лічаць сябе не скаланізаванымі, а каланізатарамі, нашчадкамі стваральнікаў і стваральнікамі Вялікай Імпэрыі, якая панавала над паловай свету, а Беларусь — не калёніяй, а бадай самым істотным пасля Масквы фрагментам гэтай супердзяржавы. І калі Вялікая Імпэрыя ляслула, дык гэтыя дзевяноста адсоткаў не набылі волю, як было б у сітуацыі скаланізаванасці, а страцілі вялікае апірышча ў быцці і разам з тым пачуццё ўласнай значнасці. (І па сёння бясконцым рэфрэнам

усюды гучыць: якую страну загубілі.) Але ідэолягі нацыянальнага адраджэння ўпарты не зважалі на гэты неверагодна істотны ўжо нават не сацыяльн-палітычны, а ментальны фактар, і з дурнотнай настойлівасцю заклікалі беларусаў развітаца са сваёю вялікай гістарычнай роляй і вярнуцца ў стан зняволенага, знядбанага народа (замест таго, каб задзіночыць у адно цэлае вялікае нацыянальнае і вялікае імпэрскае мінулае). Дудкі! Знайшлі дурняў. Гэта толькі ў нашых паэтаў “мужык дурны, як варона”. Калі некаму падабаецца, дык хай ён сабе і чапляе ашыянік раба, а потым скідае яго ў сваёй посткаляніальнай свядомасці... Натуральна, што аматараў падобных садамазахісцкіх актаў сярод беларусаў знайшлося няшмат. Так мы, нацыянальна заангажаваныя, апынуліся ў парэштках і на парэштках уласнай нацыянальнай мары. І цяпер — на жаль, вельмі позна,-- становіцца зразумелым, што для Беларусі было б куды лепей, каб тыя нашыя ідэолягі, што стваралі посткаланіальнія партыі і друкавалі посткаляніальнія газеты, дагэтуль паслі на выгане козаў, а не лезлі ў палітыку.

**Ліля Ільюшына:** *Давайце вернемся на початак гаворкі: чалавека няма, яго дагэтуль не стварылі. Ды ці магчыма наагул стварэнне чалавека, ці можа філасофія альбо нешта яшчэ стварыць чалавека?*

-- Чалавек — гэта еўрапейскі міф пра чалавека, які складваўся цягам тысячагодзінь. Вельмі значную ролю ў міфалагізацыі чалавека, як самадастатковага суб'екта, адыграла юда-хрысціянства, дагматызаваўшы персанальную лучнасць асобы з яе трансцэндэнтным суверэнам. А вось для ментальнасці Ўсхода чалавек зусім не з'яўляецца такай значнай цацай (там чалавек — толькі адзін зъ сюжэтаў кармічнай трансфармацыі). Магчыма, якраз дзякуючы гэтаму ментальному досведу Ўсхода, я без лішняга драматызму стаўлюся да сэтуацыі, калі людзі будуць, а чалавека не будзе. Хаця нам і цяжка ўявіць свет без чалавека, сябе без чалавека, бо мы выраслі ў цывілізацыі, дзе галоўнай каштоўнасцю лічыўся чалавек і ўсе ісціны, ідэалы і сэнсы трymаліся на міфе пра чалавека. Ды што паробіш, цывілізацыя чалавека скончылася. Адной з прычынаў таму — выбух камунікацыяў, які з'ніштожыў простору. А без просторы, нацыянальнай у тым ліку, чалавек немагчымы, бо ён ні што іншае, як сума статычна зафіксаваных знакаў, атрыбутаў, падзеяў... З гэтага, мой адказ на Вашае пытаньне, Ліля, мусіць быць адмоўным. Але не ўсё так проста. Я вось цяпер падумаў, што можа мая заангажаванацца Няма якраз і абумоўленая ўтапічнай марай “знайсці чалавека”. Раней я яго шукаў у Ёсць, але там знайшоў толькі ягоную адсутнасць. Выходзіць, што адзінае месца, дзе чалавек можа быць, калі яго няма ў Ёсць, гэта — Няма. Можа я прайшоў адно палову шляху, які пралягаў праз Ёсць, а калі здолею прайсці і другую, дык там, за брамаю ў Няма і знайду тое, што шукаю?

**Таццяна Чыжкова:** *Сітуацыя спрыяе наступнаму пытанню: што Вы возмече з сабою, калі пойдзеце туды? Ці наадварот, каб прафраца ў Няма, трэба скінуць з сябе апошніе?*

-- Калі б я быў нудыстам, дык пайшоў бы галяком. Але паколькі я выхаваны ў цнатлівых традыцыях заходнебеларускага мястэчка, дык мне давядзецца ісці туды апранутым. За гэтым жартайлівым адказам

утоеная надзвычай сур'ёзная праблема. Бо сапраўды, перш чым рушыць у той бок, трэба паскідаць з сябе апранахі сімулякраў, што чалавецтва напрацоўвала тысячагодзіямі. Мяне досыць часта папракаюць, што я сваім тэкстамі разбураю рэлігію, традыцыю, літаратуру, ідэалы... А я ня ведаю, як патумачыць іншым, што гэта я толькі скідваю апранахі сімулякраў, каб прайсьці другую палову дарогі, што кожны мой "нігілістычны" тэкст — гэта толькі фрагмент шляху да Няма, дзе я спадзяюся знайсці тое, што мы ўсе разам згубілі тут.

**Таццяна Слінка:** *Магчыма, нігілізм — не проста адмайленне, магчыма, гэта і ёсць спроба ўсё з сябе скінуць?*

-- Аднак не проста ўсё з сябе скінуць, а каб лягчэй было рушыць далей. Рэч у тым, што нігілізм традыцыйна разглядаўся ў ракурсе мэты (ці сам — як мэта, ці — з якой мэтай). У той час, як нігілізм — гэта сродак (спосаб, магчымасць), якім мы карыстаємся, каб расчысціца праходы праз завалы сымулякраў. Але зразумеўшы нігілізм толькі як эфектную прыладу ў справе карчавання пабітых шашалем часу ўніверсалісцкіх сымулякраў, мы нічога не зразумеем у нігілізме, як у адчайным памкненіні волі да мыслення перасягнуць мяжу сваіх магчымасцяў. Паўсяднае панаванне ў ХХ стагодзізі нігілізму — гэта пакуль яшчэ нікім не ўсвядомленае вялікае рушэнне мэтафізічнага мыслення ў апошнім спадзе праклаціў аблогу Ёсць, каб паспрабаваць нарэшце наўпрост судакрануцца з вусцішным Няма.

**"nihil":** *Ваша імя трывала з'вязана з радыкальнай нігілістычнай канстатациі: "мяне няма". Гэтыя два слова сталіся амаль сівалам сучаснасці. Няма і nihil, як судачыняюца гэтыя паняткі? Ці малі б вы перакласці nihil як няма?*

-- Няма і nihil — слова аднаго дыскурса, але яны не тоесныя адно аднаму, у кожнага з іх свая генеза, свая семантыка, свой наратар. Слова "няма" прамаўляе анталогія (быццё), слова "nihil" прамаўляе экзістэнцыя (бытнае). Разам з тым, здарaeцца дастаткова сітуацыяў, дзе яны выступаюць (ці могуць выступаць) у ролі сіонімаў. (Вось вам прыклад: "мяне няма". Тут анталягічнае "няма" як бы бярэ на сябе ролю "nihil", бо спрабуе вытумачыць экзістэнцыяне "мяне", і хаця з гэтага атрымліваецца шмат блытаніны, але праз такую не-лінейную злучву мы адразу патрапляем у сярэдзіну анталагічна-экзістэнцыйнага скрыжавання). Аднак нават тады, калі "няма" і "nihil" апънаюцца ў радыкальнай апазыцыі, іх апазыцыя не болей чым супрацілежнасць паўднёвой і паўночнай скрані тойсамай зямной кулі. Хаця, каб па добраму, дык перад тым, як разводзіць ці лучыць паняткі з "патойбочнага" дыскурса (няма, нішто, nihil, адсутнасць, нежытво, дэканструкцыя, нябыт, негатыў, той свет, невараць, і г.д. і да т.п.), трэба было б прарабіць вялікую працу па легітымізацыі статусу кожнай з падобных і блізкіх да іх лексемаў і дэмаркацыі іхніх межаў. Гэта значыць скласці слоўнік нігілізму, а пазней — грунтоўную энцыклапедыю. Но пакуль тут спрэс анахія ды партызаншчына, і таму напэўна ніхто ніколі не ведае (я ў тым ліку), на якой прасторы дзе чыя ўлада.

**"nihil":** *Можа, ёсць некалькі "няма". "Няма", як дзеянне, учынак, традыцыйна нігілістычны разбуральны акт, і "няма" як нядзеянне,*

нябыт Яны могуць быць зусім рознымі, і таму патрабаваць розных словаў і распадабнення?

-- Гэта вельмі істотнае запытанье, на якое ў мяне пакуль і блізу няма хоць якога пэўнага адказу, бо той адказ, што ляжаць на паверхні бінарнай апазіцыі (універсальнае "няма" — сінгулярнае "няма", ці нават суна гэтай бінарнасці) падрыхтаваны мне структурай мовы, сфармаванай у дыскурсе Ёсць. А, магчыма, кожная аналітыка "няма" патрабуе нейкай іншай, "негатыўнай" логікі, мовы, тэкстуальнасці?.. А, магчыма, і не патрабуе... Вось чаму я кажу пра неабходнасць *nihil*-слоўнікаў, *nihil*-энцыклапедыяў, каб пакрысе пачаць разбірацца, што там у глыбокім ценю наўсцяж разлеглага Ёсьць?..

**“*nihil*”:** Акрамя згаданых слоўніка і энцыклапедыі, сярод ваших задумаў ёсць анталогія ніглізму. Якія постаці і тэксты вы мяркуеце ў яе ўлучыць?

-- Яе абрысы яшчэ не зусім выразныя, аднак у агульнавай канфігурацыі яна ўжо склалася. Я нават ведаю той тэкст, якім будзе распачынацца энцыклапедыя ніглізму. Як гэта ні дзіўна, але яе запачаткуе радыкальна антыніглістычны тэкст — паэма Парменіда "Пра прыроду", дзе сцвярджаецца, што ёсць толькі тое, што ёсць, а ніякага няма — няма. Уласна, анталогія ніглізму найперш і патрэбная дзеля таго, каб перасягнуць праклён Парменіда. Бо гэта толькі здаецца, што ён ужо даўно перасягнуты Кіркегарам, Бергсанам і Гайдэгера.

**“*nihil*”:** Вашая анталогія будзе складацца з герояў і тэкстаў толькі заходняй філасофскай традыцыі?

-- Так, і гэта пакуль прынцыпова. Бо нават калі б мысленне Ўсходу мела тэксты, якія б вырашалі для єўрапейскай ментальнасці праблему Нішто, дык я б не ўлучыў іх у гэты збор.

**“*nihil*”:** Чаму? Магчыма, ўсходняя традыцыі ўжо мае адказ на вашае запытанье пра Няма. Ці не ўхляецеся вы ад волі да прауды, ад волі не быць падманутым, адмайлюючыся успрымаць веды Ўсходу?

-- Ну, па-першае, гэта толькі нашае гіпатэтычнае меркаванне, быццам недзе ў спратах Усходу прыхаваны для нас суперкаштоўны філасофскі камень. Якраз наадварот. Нічога каштоўнага для сябе, у гэтым сэнсе, мы хутчэй за ўсё там не знайдзем, бо хаця мысленне Ўсходу і мае сваіх філосафаў адсутнасці, але ў ментальнай парадыгме "жоўтага чалавека" праблема Няма ад пачатку была здэактуалізаваная шэрагам канцептуальных збочваньняў ад цэнтра гэтай праблемы, сярод якіх і любімая намі ідэя рэінкарнацыі. Ну скажыце, як можна ўсур'ёз быць заклапочаным наяўнасцю Нішто, калі цябе наперадзе чакае столькі жыццяў у самых розных формах і станах? Не, калі па вялікаму рахунку, дык гэта толькі наша праблема, у пэўным сэнсе сінанімічная выключна єўрапейскому феномену пошуку Ісціны... А па-другое, у кожным разе мы самі мусім прайсці свой шлях да Няма без узгляду на здабытую ўжо кімсці веду, прайсці калі не ў якасці месіі, дык хаця б у якасці паломнікаў.

**“*nihil*”:** Вынікае, што для вас рух у бок прасторы Няма, да сутнасці ніглізму, — усяго толькі пэўная форма турызму.

-- Зусім верагодна, што гэта насамрэч так. Месія ідзе на гару Сінай, каб адтуль аб'явіць свету пра здабытую Ісціну, а турист

падымаецца тым самым шляхам, каб толькі сказаць самому сабе: я тут быў. Тое самае і з Няма. Магчыма, маё захапленне гэтым феноменам і не мае нічога іншага на мэце, акрамя таго, што аднойчы мне хацелася б сказаць сабе: я там быў! Пэўна ж не выпадкова я чвэрць стагодздзя займаўся спартовым турызмам, у якім найвялікай звабай было прайсці па тых мясцінах (перавалах, вяршынах, пустках), па якіх да цябе не ступала нага чалавека.

**“nihil”:** Якія постаці з традыцыі беларускага мыслення моглі б знайсці месца ў гэтай анталёгіі? Найбліжэйшым да вашага мыслення падаецца атэістычны філософскі трактат Казіміра Лышчынскага, аднаго зь першых вялікіх ніглістатаў Еўропы. Трактат “Пра неіснаванне Бога” ужо сваёй назвой сугучны вашым “Дыялёгам з Богам”. Ці з'яўляецица Казімір Лышчынскі заснавальнікам традыцыі беларускага ніглізму?

-- Анталёгія ніглізму бачыцца мне своеасаблівым тунэлем пад акіянам Ёсьць, спраектаваным пракласыці (ці хаця б прамаркіраваць) праход ад выспы экзыстэнцыйнага «мяне няма» да мацерыка анталягічнага Няма. І таму, як пакуль уяўляецица, вектар гэтага праекту не будзе скіраваны на ўласна “ніглістычныя” тэксты, на тэксты адмаўлення, як прэзумпцыі. Але ніглістычнаму трактату Казіміра Лышчынскага месца ў анталогіі абавязкова знайдзецица, бо гэта падзея не прафанныга, а сакральнага ніглізму, які адсоўвае ў бок Бацьку ўсіх сімулякраў (Бога), каб Той ня засціў відарыс Няма...

На вялікі жаль, ад герайчнага трактата Казіміра Лышчынскага ацалелі адно ўрыўкі і таму мне цяжка меркаваць пра падабенствы ягонага супраціву “хімеры” (Лашчынскі) Бога і майго кулачнага бою з ценем Слова. Дый увогуле, я тут хацеў бы пазбегнуць усялякіх параўнанняў, бо лічу атэістычны імпэраратуру Казіміра Лышчынскага адной з самых буйных інтэлектуальных (і этичных) ініцыятываў еўрапейскага ніглізму, якая заўважна вылучалася з шматлікіх гарэзіяў і атэістычных авантураў як папярэдніх, гэтак і наступных эпохай — да з'яўлення Ніцшэ. Пра надзвычайную nihil-актуальнасць гэтага тэксту съведчыць і лёс ягонага аўтара, якому ў 1689 годзе на Старым рынку Варшавы спачатку адсеклі галаву, а затым цела спалілі на вогнішчы.

Дарэчы, падваліны ніглізму закладваліся якраз у дыскурсе атэізму (Казімір Лышчынскі быў пакараны менавіта за атэізм), і гэта зусім натуральная, бо сутва ніглізма палягае ў пераадоленні ўсяго, што канстытуе Ёсьць, а гэта значыць і Бога (і найперш Бога), як вялікага каланізатора адначасна двух просторавых татальнасцяў: іманэнтнай і трансцендэнтнай. У пэўным сэнсе Бог — гэта тое самае татальнае “ёсьць” Парменіда, толькі ў маністычна тэалагізаваным варыянце...

Але вернемся да Казіміра Лышчынскага, з фігурай якога мы гатовыя звязаць запачаткованне еўрапейскага ніглізму. Пэўна, кожны, хто не палянуецица, зможа ў гэтым месцы папікнуць нас за квазіпатрыятычны валюнтарызм. Тае бяды. Давайце на некі момант унікнем і знаку “навуковай карэктнасці”, каб заманіфэставаць простору Беларусі як сакральны топас глабальных ніглістычных падзеяў ды рушэнняў і адначасна як бацькаўшчыну Вялікіх Ніглістатаў, сярод якіх я далей найперш згадаю папярэдніка Лышчынскага — Мікалая Каперніка (існуе версія, што ягоныя продкі паходзілі з нашых земляў). Гэта сёння

Мікалай Капернік уяўляеца толькі стваральнікам геліацэнтрычнай сістэмы свету, насамрэч ён перадусім быў "паўночным ветрам для спелых пладоў" (Ніцшэ), бо змог разбурыць і перайначыць тагачасную ментальную парадыгму ўсяго еўрапейскага чалавецтва. Вышэй я зусім не выпадкова працытаваў Ніцшэ, які па маці паходзіў з "польскага" (як ён сам сцвярджаў) рода Ніцкі. Але няхай "польскі род" Ніцшэ нас лішне не бянтэжыць, бо ў тую пару кожны, хто нейкім чынам быў завязаны на Рэч Паспалітую, лічыў сябе палякам і таму паэт Алег Мінкін, узяўшы псыданім Хфедара Ніцкі, магчыма і не шмат памыліўся, стварыўшы алюзію паходжання Ніцшэ зь беларускіх прастораў. Беларускасць Фёдара Дастаеўскага, здаецца, няма патрэбы даводзіць, як і яго прыналежнасць да вялікіх ніглістаў — за гэта найлепей сведцыць створаны ім цэлы шэраг метаніглістычных канцептуальных пэрсанажаў (Стаўрогін, Іван Карамазаў, Кірылаў, Нячаеў, Смердзякоў...). А ёсьць жа яшчэ Казімір Малевіч з яго дамінантным для мастацтва ўсяго дваццатага стагодзізя "Чорным квадратам", Ігнат Абдзіраловіч (Канчэўскі) зь "ліючайся формай" і канцавым слоганам "творачы зруйнуем", дамок 1-га зъезда РСДРП, скуль разгарнулася на ўсю зямную кулю Вялікая Рэвалюцыя, Чарнобыль, катэдж у Віскулях, дзе быў пастаўлены крыж на апошній у сьвеце Імпэрыі... Урэшце, усяго ніколі не пералічыш, але каб не выглядаць залішне сціплымі, не прамінем "мяне няма" В. Акудовіча і часопіс "nihil"... Дык ці не зяўляеца ўся гісторыя прасторы Беларусі перманентным адмаўленнем усялякага Ёсьць, своеасаблівай лабараторыі і адначасна палігонам еўрапейскага ніглізму і ці ня варта было б нам перагледзець сваю гісторыю ў мінусавым злічэнні, у злічэнні стратаў, паразаў, ніглістычных рушэнняў і канвенцыяў? Можа калі-небудзь мы напішам такую гісторыю, каб прасачыць генезу нашага шляху да явы Няма, і тады ўвачавідкі пераканаемся, які гэта быў вялікі і плённы шлях і ў якім адметным топасе ён адбываўся (пра што трапна выславіўся Ігар Бабкоў: "Беларусь — гэта прастора анталагічнага непакою").

**"nihil":** Вы згадалі прозвішча Абдзіраловіча, з якім сёння часта звязваюць вытокі сучаснага беларускага мыслення. Ці з'яўляеца Ігнат Абдзіраловіч для вас папярэднікам, кропкай адліку ўласнага руху?

-- Ігнат Абдзіраловіч — скраень рэтраспэктывы сучаснага нацыянальнага мыслення. Далей углыб мы можам казаць ужо толькі пра беларускае мысленне ці проста мысленне, якое адбываўся ў прасторы, што пазней атрымала назыву беларускай прасторы. Дык вось, у модусе нацыянальна заангажаванага, беларускамоўнага мыслення Ігнату Абдзіраловічу з яго бліскучым лірыка-філософскім эсэ "Адвечным шляхам" наканавана для ўсіх ягоных наступнікаў заставацца "кропкай адліку", хаця мой уласны мэтафізічны светагляд складваўся без удзелу гэтага знакавага для беларусаў тэксту, прынамсі, без яго непасрэднага ўдзелу. Але з цягам гадоў я ўсё болей пачынаю цаніць ягоны геніяльны аксюмарон — "ліючаяся форма". У ім такі магутны патэнцыял, столькі разнастайных магчымасцяў (у самых супярэчлівых ракурсах) для ніглістычнага беларускага мыслення! Дарэчы, калі б я быў уладаром краіны Няма, дык за герб узяў бы "Чорны квадрат" Казіміра Малевіча, за дэвіз — слова Ігната Абдзіраловіча "творачы зруйнуем", а за ідэалёгію —

ягоную ж "ліючуюся форму". У прасторы Ёсьць, бадай, ні праз што нельга бліжэй наблізіцца (выбачаюся за таўталгію) да Няма, чым праз "ліючуюся форму", гэта значыць праз тое, што прысутнічае ў сваёй адсутнасці і адсутнічае ў сваёй прысутнасці. Ды і сама Беларусь, як і ўвесь беларускі шлях, найбольш адекватна апісваецца гэтай формулай — ліючаяся форма...

***"nihil": Што такое форма?***

-- Ня ведаю. Але калі свет сапраўды быў створаны з Нішто і калі яго сапраўды Нехта стварыў, дык ўся сапраўдная веліч стваральніка выявілася ў той момант, калі ён прыдумаў ідэю формы. У сітуацыі нішто-нідзе-ніколі даўмечца да ідэі формы... Гэта неверагодна! Менавіта праз ідэю формы ўвачавіднілася Ёсьць, якое аднаму чалавеку з Беларусі сёньня карціць дэканструяваць (хаця б у схеме), каб перакрочыць у адваротным накірунку той лапік Ёсьць, што быў адсечаны ідэяй формы ад цела Вялікага Няма.

***"nihil": Мова — таксама форма?***

-- Ужо ж напэўна, мова плён той самай ідэі. Болей за тое, па адной, добра вядомай нам версіі, якраз мова (Слова) і выгукнула форму гэтага съвету, а выгукнуўшы — сталася ягоным Богам... Паводле другой версіі, таксама нам добра вядомай, усё адбывалася не так хутка, але прыкладна з tym жа самым канцавым вынікам. Ад першых асэнсаваных гукаў прачалавека да асобных словаў, сказаў, расповедаў, міфаў і, tym болей, тэкстаў — прамінула даволі часу і ў гэтым доўгім тэмпаратальным прамежку узаемадачыненні і стасункі чалавека з мовай некалькі разоў радыкальна мяняліся. На пачатку мова была ўсяго толькі прыладай чалавека, у пэўным сэнсе гэткай самай як каменная сякера ці касцяная голка — прымітыўным лакальна-функцыянальным начыннем. Затым мова пакрысе зрабілася партнёрам чалавека ў яго засваенні прасторы бытнага (праз гэтае партнёрства чалавек як бы падвоіў сам сябе ці, хутчэй, нават памножыў у колькі разоў, што мела магутны як сацыяльны, так і экзістэнцыйны эффект). Наступны пэрыяд перамены стасункаў чалавека і мовы пачынаецца з рэвалюцыі Гутэнберга, калі неўпрыкмет мова паменялася з чалавекам месцамі і цяпер чалавек зрабіўся партнёрам мовы... ХХІ стагоддзе мы распачынаем у сітуацыі завяршэння кругабегу праблемы чалавек/мова — чалавек ператварыўся ў лакальна-функцыянальную прыладу мовы...

***"nihil": Што такое мова?***

-- Пра гэта можна толькі пытацца, але не адказваць... Праўда, не аднойчых я спрабаваў фармуляваць сутву мовы, вось да прыкладу: "Чалавек — ахвяра мовы, ён з немаўляцтва ўблытваецца ў мову, як у павуту. Вялізны чорны павук мовы, які ў адной старой кнізе названы Словам, усё жыццё сасе з чалавека жыццядайную энэргію, пакуль той, ссохлы ўшчэнт, не струпяне". Калі хоць трохі пагуляцца ў гулі з гэтай метафарай, дык тады мы атрымаем адказ на запытанне, якое пасёння застаецца не разясненым: навошта Богу (які ёсьць Словам) патрэбны чалавек? (Няўжо адно дзеля таго, каб яго нехта любіў?!). Паводле прапанаванага паэтычнага тропу ўсё выглядае відавочна ды гранічна проста (пасміхнемся — залішне проста). Паколькі вялізны чорны Слова-павук верагодна сілкуеца толькі словамі, а ніхто, акрамя

чалавека, болей не здольны іх прамаўляць, дык ён і разводзіць нас як пчолаў, каб мы збіралі яму наедак, бясконца прадукуючы маўленнем боскі нектар...

**“nihil”:** Калі разгледзеце усе канцепцыі мовы антагоніста, іх атрымаецца няшмат. Быццёва мова можа цалкам супадаць з быццём, супадаць з ім часткова, цалкам супадаць з нябытам, і супадаць з ім частковая. Пры частковым супадзенні, мова можа быць перад быццём — традыцыйны, рэлігійны, міфалагічны варыянт (спачатку было слова) — і пасля яго — свецкі, пазытыўісцкі, сучасны варыянт (спачатку ёсьць рэчы). Якая з гэтых скрайнасцяў вам бліжэй, або ёсьць яшчэ адна, менавіта вашая пазыцыя?

-- У гэтым плане вельмі цікавая і паказальная інтэлектуальная эвалюцыя Людвіка Вітгенштайна. Калі на пачатку свайго творчага шляху ён таясаміў мову і бытнае ("Лёгіка-філасофскі трактат"), дык у сталым досведзе радыкальна рассунуў іх паміж сабой ("Філасофскія доследы"). У другім вітгенштайновым выпадку мова, як тая котка, гуляе сама па сабе і сама з сабой у свае "моўныя гульні". Мне гэты варыянт бліжэй, я бы тут толькі дадаў, што ў свае гульні яна гуляе намі ці праз нас (паводле версіі постструктуралізму, мова гаворыць намі). Але незалежна ад того, як мы сформулюем праблему (гуляе ці гаворыць мова намі), адбылося тое, што адбылося — мова ўжо існуе як Нешта вялікае самастойнае і, калі заўгодна, антагонінае і існуе не з падставаў дзеі экзыстэнцыйнага бытнага, як тое было ў пару яе станаўлення ў якасці прылады, а затым партнёра чалавека... Цяпер мова адбываецца незалежна ад маўлення, гэта значыць незалежна ад того, прамаўляе яна намі ці намі маўчыць. Нават калі б усяму чалавецтву раптам на колькі там год заняло мову, мова засталася б прысутнічаць у падзеі быцця не з меншай інтэнсіўнасцю... Хаця апошнім часам мяне ў феномене мовы цікавіць не сам гэты феномен і роля чалавека ў ім, а праблема пераадolenня мовы, як презэнтанта амаль выключна дыскурса Ёсьць. Вось вы кагадзе казалі, што мова можа "цалкам супадаць зь нябытам, і супадаць з ім часткова". Як з майго гледзішча, дык праблемнасць (нemагчымасць) спасціжэння Нішто якраз у тым і палягае, што мы не маєм мовы нябыта, што тая мова, якую мы маєм, цалкам знаходзіць сябе ў дыскурсе Ёсьць і, больш за тое, займеўшы антагонічны статус, яна з презэнтанта гэтага дыскурса, сама сталася ім, гэта значыць цалкам падмяніла сабой (у быцціным сэнсе) быццё.

**“nihil”:** Такім чынам, усялякі ніглістычны акт адбываецца праз прыладу мовы, функцыянальна да гэтага не прыдатную?

-- Амаль што так, і ўся сутнасць праблемы менавіта ў гэтым, бо: а) тая мова, якую мы маєм, умее называць адно тое, што ёсьць і не ўмее называць тое, чаго няма; б) падмяніўшы сабой быццё, мова кожным актам менавання нябыту ператварае яго ў бытнае, — адсюль кожнае вымаўлене "няма" ператвараецца ў "ёсьць" і тым самым вялічыць дыскурс быцця ды ўсё надалей адсланяе нас ад небыцця.

**“nihil”:** Быццё — яно актыўнае ці пасіўнае?

-- Адразу напрошваецца адказ: пасіўнае. Але не станем спяшацца, будзем памятаць, што тая логіка, якой трymаецца канструкт мысліўнага акту, сформаваная мовай быцця, а не нябыту. І таму тут магчымыя дзве

гранічна розныя пазыць. Для таго, хто належыць да партыі Пармэніда, партыі канстытуяння быцца ў форме татальнага Ёсьць, быццё напэўна выяўляе сябе як заўсёды пасіўная, а priori статычная падзея. А вось для тых, хто належыць да партыі *акудовіча*, быццё ёсць актыўным феноменам, бо яно паўставала з Нішто праз пераадоленне сваёй адсутнасці і да гэтага трymaeцца адно праз актыўны супраціў сваёй папярэдній сітуацыі. Бадай мы (але адно ў якасці гульлёвай версii) можам тут сформуляваць і больш экстрэмальную тэзу: быццё — гэта актыўная форма статычнага (пасіўнага) нябыту. Але разгортваць тут гэтую тэзу я б не наважыўся, бо дзеля яе хай сабе эксперыментальнага ўнайўлення спачатку патрэбна было б змайстраваць досыць складаныя ў сваёй канфігурацыі рыштаванні, да таго ж угрунтованыя ў моўныя нэгатыв-канцэпты, якія самі яшчэ патрабуюць сабе апірышчаў вонкі.

**“nihil”:** *Ці не з’яўляеца мова вынаходствам і ўласнасцю постаяй, прыналежных да сакральнага і магічнага ладу — жрацоў, святароў, валхайцаў, шаманаў?* Усе рэальныя сведчаныні пра старавечча мовы, археалагічныя звесткі або старажытныя тексты, так ці інакш з’язаныя або з традыцыйнымі сакральнымі падзеямі або з культавымі рытуаламі.

-- Як на мой розум, дык валхайцы (і да іх падобныя) прыдумалі не мову, а тэкст (хай сабе на пачатку і не зафіксаваны пісьмом), што зусім не адно і тое самае. Адбылося гэта ў той перыяд, калі мова з функцыянальнай прылады пачала ператварацца ў партнёра чалавека, гэта значыць сацыяльна-экзыстэнцыйнага множыцеля дыскурса бытавання, які раней вялічыўся выключна праз фізыялагічна-рэпрадукцыйную здольнасць чалавека. У тую пару каста валхайцаў, як інтэлектуальна найбольш "прасунутая", зразумела ўжо гатовы разгарнуцца на поўніцу патэнцыял мовы і даўмела манапалізаць слова праз яго сакралізацыю, а каб развесці слова з прафанным словам-функцыяй, былі вынайдзеныя розныя тэхналёгіі уцялеснівання сакральнай сутвы мовы ў фармат рэчаіснасці, самай перспектывай з якіх пакрысе выявіўся пісьмовы тэкст. Такім чынам, праз манапалізацыю сакралізаванай і тэкстуалізаванай мовы, каста валхайцаў ладна такі адсунула касту патрыярхаў племянных радоў ад улады, пакінуўшы ім у карыстанне адно мову-функцыю... Пэўна, тэза пра мову, як сродак барацьбы за ўладу, можа падацца залішне засацыялагізаванай, але ў той сваёй частцы, дзе валхайцы выступаюць стваральнікамі Эры тэкста, яна падтримліваецца ўсім архівам гісторыі культуры.

**“nihil”:** *Ці магчыма прыблізна пазначыць межы гэтай эры?*

-- Наўрад ці, бо хто ведае якія яшчэ "кумранскія" тэксты дзе хаваюцца. Ды і навошта? А вось сама Эра тэкста патрабуе ўнутранага падзелу на дзве (ні ў якім парамэтры ня роўныя) часткі -- на эру пісанага (летапіснага) і эру друкаванага тэкста, якія радыкальна адрозна выявіліся ў ролі стваральнікаў цывілізацыйных модусаў. Напэўна мне мала хто дасыць веры (і хай сабе), калі я скажу, што ад таго, пісаліся слова рукой на скрутку папіруса ці друкаваліся варштатам на аркушы паперы, залежыла, перарушваў чалавек простору і час на возе (альбо кані) ці на цягніку (альбо самалёце), гэта значыць не форма тэхнікі і

тэхналёгії вытворчасьці тэкста залежыла ад інтэнсыфікацыі цывілізацыйных разгортак, а зусім наадварот...

Цывілізацыя летапісных эпохаў не мела ў планіроўцы сваіх гарадоў, у міжпрасторавых і сацыяльных камунікацыях, у ментальных рэальнасцях і перспектывах косак, працяжнікаў, дужак, двукоссяў, пытальнікаў, клічнікаў, цэзураў, абзацаў (усяго, што сістэматызуе, фармалізуе, а з гэтага і актуалізуе ў канвенцыйна зададзеным вэктары хаатычна разбэрсаныя акты быцця) — адно геральдычна размаляваныя вялікія літары ўлады ў аднамернай роўнядзі памнажэння бытнага.

Канструктыўная аснова цывілізацыі Новага часу паўстала на матрыцы друкаванага Тэксту, логіка супольнага бытавання новых элемэнтаў якога вызначыла ўжо іншыя прынцыпы функцыянавання сацыяльных мэханізмаў, а жорстка ўнармаваная і адначасна шматстайная стылістыка закадавала рацыянальна дынамічную фігуру мыслення новаеўрапейскага чалавека, з чаго мы і атрымалі тое, што маем... Але мяне ўва ўсіх гэтых цывілізацыйных трансфармацыях, завязаных на трансфармацыях тэкста, гэтым разам цікавіць не праблема цывілізацыі, а праблема мовы. Тэкст, паклаўшыся ў аснову "друкаванай" структуры перадусім еўрапейскай цывілізацыі, відаць, ужо выкананы сваю ролю і цяпер сама цывілізацыя выступае ў ролі бясконцага гіпэртекста, які мы безупынна чытаем, толькі ўжо не вачыма, а ўсім інтэлігібелым аб'емам свайго жыццяцела. Не менш забытаная сітуацыя і з мовай як з маўленнем — мы па-ранейшаму шмат гаворым, хаця ўжо даўно нічога ня кажам адзін аднаму. Склалася досьць цікавая сітуацыя: па сутнасці сёння мы маем дзве самадастатковыя цывілізацыі — сакральную цывілізацыю мовы і функцыянальную цывілізацыю чалавека, відавочна разасобленых паміж сабой. І ў сваёй цывілізацыі мова абыходзіцца лічы без чалавека, а чалавек у сваёй — лічы бяз мовы. Зрэшты, магчыма якраз у паміжжы гэтай разасобленасці неўзабаве і выблісне акрайчык Няма?

**“nihil”:** Мова — зман, тое, што нібыта ёсьць, а нібыта і няма, нябыт. Ці не жыве чалавек у тым, чаго няма? Ці не жыве ён насамрэч не ў быцці, але ў нябыцце? Ці не ёсьць гэта яго прырода, яго свет, яго быццё?

-- Вельмі цікава. Я так ня думаў, прынамсі ў такім ракурсе і ў такой танальнасці — гэта вашая вэрсія. Марцін Гайдэгер не аднойчы назваў мову домам быцця. Вы прапануецце прадумашь мову, як простору нябыту і ў сынонімы да мовы далучаецце быццё. З апошнім мне лёгка пагадзіцца, бо вышэй я ўжо трохі спрабаваў прааналізаваць працэс каланізацыі быцця мовай і тое, як мова падмяніла сабой быццё. Але ўсё такі найболыш мяне зацікавіла ў апошніх вашых пытаньнях не экстрэмальнае здумленне, што мы існуем у Няма (бо ў такім разе мне праста давялося б шукаць ужо не Няма, а Ёсьць, гэта значыць усяго толькі перацягваць з аднаго месца на другое тыя самыя канатацыі, што мяхі з бульбай са склепа на гарышча — ці наадварот), а ацэнка мовы як таго, што быццам бы прысутнічае ў рэальнасці і адначасна адсутнічае як нешта рэальнае (тут адразу згадваецца "лічаяся форма" Абдзіраловіча). Пакуль дакладна не ведаю, што мяне так узрушыла ў фармулёўцы вышага запыту, але інтуіцыя падказвае: тут нешта ёсьць у дапамогу шукальнікам Вялікага Няма.

## Дадатак

### УВОДЗІНЫ Ў НОВУЮ ЛІТАРАТУРНУЮ СІТУАЦЫЮ

(Пяць лекцый для Беларускага Калегіума)

Шчыра кажучы, нават і цяпер, калі я быццам канчаткова вырашыў уключыць лекцыі ў кнігу, мяне не пакідае сумнеў у слушнасці такога кроку, бо я не могу не адчуваць розніцы паміж тэкстамі, напісанымі для публічнага дыскурсу, і тэкстамі, створанымі дзеля нейкай канкрэтнай мэты, якая не прадугледжвала ні фармату шырокай публічнасці, ні фармату «ўласна тэксту» як менавіта (і толькі) тэксту.

І ўсё ж такі, нягледзячы на рызыку ўшчэнт разбурыць кантэкст кнігі, я раблю тое, што раблю. І реч тут вось у чым.

Апошняя дзесяць з добрым лішкам гадоў беларускай літаратуры не маюць канцептуальных аналагаў ва ўсёй папярэдняй гісторыі нашага прыгожага пісьменства (хаця вонкавыя паралелі з 20–30-мі гадамі як быццам і навідавоку). Гэта не проста яшчэ адзін, чарговы літаратурны перыяд – гэта татальная перамена літаратурнага ландшафту і, што яшчэ больш істотна, перамена тых падставовых сутнасцяў, якія фармуюць тапаграфію ўсялякага ландшафту. І хаця сёння ўжо мала хто адважыцца сцвярджаць, што ніякіх рашучых пераменаў за апошнюю пару ў нашай літаратуры не адбылося, але прафесійнае айчыннае літаратуразнаўства ўсё ніяк не знаходзіць часу (ці жадання?) асэнсаваць гэту падзею і ў лакальных феноменах і, тым болей, у феномене цэлага. Адзінкавыя, найбольш «прасунутыя» літаратуразнаўцы, калі і кранаюцца гэтай тэмой, то разглядаюць яе ў звыкла-традыцыйным ракурсе праблематыкі «пачаткоўцаў», маладых пісьменнікаў», «новых генерацыяў». Але як з майго гледзішча, то размова ўжо павінная весціся не пра маладых літаратараў, а пра іншых літаратараў, не пра новую генерацыйную плынь, а пра Новую літаратурную сітуацыю...

Адсутнасць разнастайных і шматлікіх даследзінаў па азначанай праблеме, якія былі б падрыхтаваныя прафесійнымі літаратуразнаўцамі, і з'явілася асноўным аргументам на карысць публікацыі не дзеля гэтай мэты падрыхтаваных лекцыяў.

#### 1. ГЛАБАЛЬНЫ КАНТЕКСТ

У 1827 г. Гётэ ў размове з Экерманам сказаў літаральна наступнае: «Цяпер мы ўступілі ў эпоху сусветнай літаратуры, і кожны мусіць садзейнічаць таму, каб паскорыць станаўленне гэтай эпохі» («Размовы з Экерманам»).

Так ці не ўпершыню было сформулявана гэта азначэнне: *сусветная літаратура*, якое неўзабаве набудзе статус аксіёмы і будзе паятварацца незлічоную колькасць разоў. Разам з тым пытанне аб карэктнасці ўжывання панятку «сусветная літаратура» застаецца актуальным нават і сёння, у эпоху камунікатыўна адкрытых грамадстваў, калі праз разнастайныя сродкі масавай камунікацыі

становяцца ўсё больш даступнымі літаратурныя тэксты з самых розных літаратураў свету. Праблема тут найперш вось у чым: ці не блытаем мы панятак «сусветная літаратура» з паняткам «архіў літаратураў свету»? Каб выразніць праблематычнасць гэтай праблемы, зварну ўвагу хаця б на адзін толькі момант: у кожнай нацыянальнай ці рэгіянальнай (скажам, еўрапейскай) літаратуры мы можам вылучыць з розных літаратурных эпохаў пэўныя стылі: класіцызм, барока, рамантызм, рэалізм, мадэрнізм... Але ці магчыма прарабіць нешта падобнае адносна сусветнай літаратуры? Безумоўна – не, прынамсі, пакуль. Сусветная літаратура не існуе сама па сабе і сама ў сабе, з чаго яна не можа быць хоць як прамаркіраванай ні знутры сябе, ні звонку. Сусветная літаратура – гэта толькі нейкая гіпатэтычная сума досыць умоўных выніяткаў з самых розных літаратурных кантынуумаў. Таму для прадстаўнікоў розных культуры сусветная літаратура выглядае зусім парознаму. У кітайцаў адно ўяўленне пра сусветную літаратуру, у паўднёваамерыканцаў іншае, але ў нас, еўрапейцаў, безумоўна, самае правільнае.

З гэтага мы, у нашай гаворцы, лакалізуем панятак «сусветная літаратура» да памераў юда-хрысціянскага свету і толькі эпізадычна будзем далучаць сюды фрагменты другіх літаратур. Зрэшты, такім прыёмам мы не парушым не намі ўстаноўленай традыцыі, бо еўрапейская культура ад пачатку не прымінула скарыстацца сваім вынаходніцтвам ідэі сусветнай літаратуры і вельмі хутка прыватызавала яе, гэта значыць сфармавала змест сусветнай літаратуры такім чынам, што на трох чвэрці ён складаўся з герояў еўрапейскай літаратурнай прасторы і толькі ў якасці фармальна неабходнага дадатку тут прысутнічалі пісьменнікі з іншых краёў свету. Звернем увагу, што ў еўрапейскім вобразе сусветнай літаратуры паўднёва-ўсходні рэгіён, дзе месцяцца найстарэйшыя цывілізацыі і толькі ў Кітаі, Індыі ды прылеглых да іх краінах жыве амаль палова насельніцтва Зямлі, прадстаўлены да недарэчнага малой колькасцю аўтараў і тэкстаў, а шматлікім літаратурам афрыканскага кантынента тут увогуле, лічы, няма месца.

І ўсё-такі, калі панятак «сусветная літаратура» гэтак актыўна ўжываецца ў нашых рэфлексіях, то, пэўна, ён мае пад сабой нейкі трывалы грунт, на нешта падставоvae абапіраецца. Мяркую, што гэтым падставовым трывалішчам для ўстойлівага існавання панятку «сусветная літаратура» ёсць не столькі архіў літаратураў свету, колькі заўсёды аднолькавы і сутнасна нязменлівы ва ўсіх часах і прасторах чалавек, прынамсі, гістарычны чалавек, гэта значыць ужо вядомы нам праз знакі культуры. А з гэтага вынікае, што і літаратура як вербальная дзейнасць па апісанні і вытлумачэнні гэтага чалавека ва ўсіх часах і ва ўсіх прасторах па сутнасці адна і тая ж літаратура – і таму заўсёды *сусветная*.

Каб давесці, што і чалавек і літаратура ёсць феномены сутнасна нязменныя, няма патрэбы ў асаблівым мудрагельстве. Дастаткова парадаўнаць тое, што пісаў, скажам, Піндар у V стагоддзі да Раства Хрыстова, і тое, што піша напрыканцы XX стагоддзя паэт дзе-небудзь у Глуску ці Койданаве, каб запэўніцца: вар'іруюцца адно вонкавыя

параметры прысутнасці чалавека ў быцці, фабулы гістарычных абставінаў, але не сам чалавек. А што да шматаблічнасці літаратураў розных эпохай, разнастайнасці метадаў, стыляў, формаў і жанраў, дык іхняе мноства абумоўлена таксама не самой літаратурай, а той сацыяльна-эстэтычнай сітуацыяй, у якой тая ці іншая літаратура разгортваецца. Таму ўся гэтая шматаблічнасць і разнастайнасць красамоўнага пісьменства сведчыць толькі пра адаптацыйныя здольнасці літаратуры да зневін пераменаў, і адпаведна пра адаптацыйныя здольнасці чалавека. Гэты момант сутнаснай, антагонічнай нязменнасці чалавека і літаратуры і адначасна іх адаптацыйных магчымасцяў можна выразна прайлюстраваць на прыкладзе «Уліса» Гамера і «Уліса» Джойса ці песняў з «Іліяды» Гамера і «Песняў» Эзры Паўнда, зрешты, як і на безлічы іншых прыкладаў, хаця б на парыўнанні паэм «Праца і дні» Гесіёда і паэм Янкі Купалы «Яна і я».

Разам з тым, колькі б мы тут ні даводзілі, што літаральна ва ўсе часы і ва ўсіх просторах літаратура, па сутнасці, толькі таўтагацічна ператлумачвае ўсюды аднаго і таго ж чалавека і таму яна па азначэнні ёсць сусветная, але рэальная як бы ўжо сусветная літаратура сфармавалася адно ў ХХ ст.. У першую чаргу гэта звязана з трывалым замацаваннем у еўрапейскім культурніцкім полі літаратуры ЗША (Эдгар По, Марк Твен, Уітмен, Хемінгуэй, Фолкнер і г. д.), а пазней – з нечаканым, вонкава, здавалася б, нічым не абумоўленым уварваннем сюды паўднёваамерыканскай літаратуры (Борхес, Астурыяс, Неруда, Маркес, Картасар ды іншыя).

Такім чынам, спачатку ў XIX ст. расейская, а затым у XX ст. амерыканскія літаратуры паклалі канец еўропацэнтрызму і ўсе разам яны стварылі сітуацыю, у якой сэнс панятку “сусветная літаратура” набыў ужо хоць нейкую адпаведнасць рэальнай сітуацыі.

Больш складаным застаецца пытанне з прылучэннем да гэтага кантэксту літаратуры Усходу, бо хаця некаторыя аўтары ўжо досыць грунтоўна замацаваліся ў ім, як, скажам, Басё, Тагор ці Акутагава, аднак гэтая іх паасобкавая прысутнасць відавочна не адпавядае ні аб'ёму, ні значнасці літаратуры Усходу. Толькі вось што цікава: хаця колькасна прысутнасць пісьменнікаў з Усходу адносна невялікая, але менавіта Усход прычыніўся да найбольш кардынальных трансфармацыяў у еўрапейской ды амерыканской літаратурах ХХ стагоддзя. Праўда, тут трэба адразу заўважыць, што экспансія Усходу адбывалася пераважна не праз літаратуру, а найперш праз філасофію і мастацтва. Да таго ж застаецца пад пытаннем, Усход увайшоў у наш кантэкст самаходзь ці мы самі ўхапіліся за яго як за апошні паратунак, калі традыцыйныя каштоўнасці Захаду (хрысціянства, эвалюцыянізм, дыдактычныя мастацтвы) не вытрымалі ўласнага цывілізацыйнага цяжару і абсыпаліся. Магчыма, менавіта з гэтага Захад, шукаючы ратунку, паклікаў Усход, каб паспрабаваць абаперціся на яго ментальную дактрыну, якая вучыць, як пісаў Умберта Эка, «што свет і ўсё, што ёсць у ім – зменлівае, неакрэсленае, парадаксальнае, а гістарычны парадак падзей – усяго толькі вытвор абмежаванага разуму, і кожная спроба вызначэння гэтага парадку абяртаецца чарговай паразай – таму ў спакойным усведамленні і ўхваленні таго стану рэчаў, які ёсць, уласна і палягае найвышэйшая

мудрасць. Адвечная трагедыя чалавека не ў немагчымасці вытлумачыць быццё, а ў прагненні гэтага тлумачэння».

Прысутнасць эстэтыкі і філасофіі Усходу ў літаратуры Захаду толькі зредчас выяўляеца наўпрост, непасрэдна, як, скажам, у Гесэ, Сэлінджара ці ў нас сёння ў Ігара Бабкова. Куды больш істотна, што тыя гіганцкія перарухі, якія на працягу ХХ стагоддзя адбываліся ў літаратуры Захаду, забясьпечваліся ментальнай дактрынай Усходу, якая дазваляла не палохацца агульнагуманістычнага крызісу больш, чым ён таго заслугоўвае, а пасля дапамагла сформуляваць першую посткрызісную ідэалогію, якую мы пазначаем неадпаведным з'яве словам – постмадэрн.

### *Ратаванне мадэрнам*

Але, перш чым абрынуцца ў эпоху постмадэрну, прыпынімся на папярэдній літаратурнай сітуацыі ХХ ст., у якой адначасна з фармаваннем кантэксту сусветнай літаратуры адбывалася маргіналізацыя самой літаратуры, яшчэ нядаўна адной з найболыш фундаментальных падзеяў быцця єўрапейскага чалавека.

Калі глядзець на ХХ ст. скроў прызму літаратуры, то давядзеца прызнаець, што гэта было самае мітуслівае, хаатычнае і разбэрсаное стагоддзе. Літаратура, як загнаная ў пастку звярына, кідалася ва ўсе бакі, літаральна лезла на сцены, шукаючы выйсця з гібелльнага тупіка. Вектары гэтых адчайных намаганняў нескладана акрэсліць, аднак немагчыма злічыць: рэалізм, сімвалізм, імпрэсіянізм, дэкаданс, футурызм, дадаізм, сюрэралізм, абстракцыянізм, экзістэнцыялізм, сацрэалізм, псіхааналітызм, містыцызм, структуралізм, абсурдызм і г. д. і да т. п. Кожны з пералічаных і непералічаных накірункаў меў сваіх адметных герояў і пакінуў пасля сябе выдатныя літаратурныя творы. Але мы тут не станем аналізаваць гэтае стракатае мноства ў паасобковых фрагментах, таму паспрабуем падшукаць катэгорыю, якая, хай сабе і не без пэўных стратаў, дазволіць злучыць усе гэтыя разбэрсаныя феномены ў нешта больш-менш цэласнае. Відавочна, што такой катэгорыя можа быць толькі мадэрн і наўрад ці што іншае. Мадэрн – бадай, найболыш канцептуальная з'ява, якой можна акрэсліць падзеі першых дзвюх трацінаў дваццатага стагоддзя, і не толькі ў літаратуры. Цягам усяго свайго папярэдняга існавання літаратура базавалася на мімесісе, гэта значыць на вербальных прыпадабненнях формам быцця, як натуральным, гэтак і штучным. Мімесіс як асновапалеглы прынцып вербальнай творчасці сформуляваў яшчэ Арыстоцель у сваёй «Паэтыцы», і з той пары прыпадабненне прыродзе заставалася асноўным прынцыпам літаратурнай творчасці. Мадэрн паспрабаваў адмовіцца ад мімесісу і падступіўся да стварэння новых формаў, якія ў сваім натуральным выглядзе ў прыродзе не сустракаліся і ўяўлялі сабой не адбітак рэчаіснасці, а тое, што рэальна не існавала, што, магчыма, і прадугледжвалася натуральнай прыродай, аднак у сілу нейкіх прычынаў не было ёю выяўлена.

Век мадэрну ў літаратуры лішне не задоўжыўся, але магутны парыў да канцептуальнага рэфармавання літаратуры даў немалы плён.

Зразумела, што існуе безліч меркаванняў як адносна вынікаў гэтага плёну, так і адносна таго, з кім персанальна гэты плён можа быць перадусім атаясамлены. Асабіста я схільны лічыць у мадэрне самай плоднай і рэалізаванай “метафізічна-аналітычную” плынню, якая для мяне найперш персаналізуецца ў творчасці Джойса, Эліота, Дос Пасаса, Паўнда, Бродскага, трохі ў іншай праекцыі – Андрэя Платонава, у нас, зноў жа ў трохі іншай праекцыі – Алеся Разанава. Сутнасць гэтага эстэтычна прынцыпу ў тым, што ён факусаваў у адным тэкставым кантынууме культуралагічныя знакі самых розных эпохай, тым самым ствараючы эстэтычную простору на прынцыпах рашуча адрозных адыхаў, што прапаноўваў мімесіс (найбліжэйшым аналагам эстэтычна-аналітычнага метаду была, прынамсі ў паэзіі, метафізічная паэзія XVII стагоддзя).

Што да мадэрну ў беларускай літаратуре, дык тут, з майго гледзішча, сітуацыя выглядае наступным чынам. На пачатку стагоддзя (недзе да пачатку 30-х, да камунізацыі Беларусі) у беларускай літаратуре раз-пораз сустракаліся ягоныя прыкметы. Даследчыкі досьціць пераканаўча даводзяць пра наяўнасць фрагментаў сімвалізму ў паэзіі Багдановіча і Купалы, футурызму ў маладнякоўцаў, і да таго падобнае. Шырокамаштабным мадэрновым праектам можна было бы б лічыць і сацрэалізм, каб ён быў натуральнай з'явай, а не навязваўся прымусова звонку. Але колькі б мы ні знаходзілі прыкметаў мадэрну ў тагачаснай беларускай літаратуре, будзем выразна ўсведамляць, што гэта толькі фармальна-эстэтычныя адзнакі павярхоўных упłyваў еўрапейскай культуры, бо калі па сутнасці, дык у беларускай літаратуре той пары яшчэ адно закладваліся падваліны літаратурнага дома. Новая беларуская літаратура ўсведамляла сябе нейкай самадастатковай цэласнасцю ўсяго некалькі дзесяцігоддзяў, пакуль нічога да рэшты не было збудавана, каб нешта патрабавала мадэрнізацыі. Да таго ж наша літаратура не разгортвалася сама па сабе і дзеля сябе, усю энергию свайго слова яна прама ці ўскосна скроўвала на фармаванне нацыі, дакладней, яна сама была той формай, адпаведна канфігурацыям якой гэтая нацыя і фармавалася. Праўда, стварэнне нацыі і тым болей нацыянальной дзяржавы можна кваліфікаваць як мадэрновы праект па рэарганізацыі гэтай часткі сярэднееврапейскай просторы, але мы тут гаворым не пра геапалітыку, а пра літаратуру.

За тое, што не ідэалогія і жорстка рэпрэсіўная палітыка савецкай дзяржавы, якая з паранаідальнасцю маньяка рэгламентавала эстэтычныя правы і абвязкі беларускай літаратуре і тым самым адучала яе ад агульнага эстэтычнага рытму еўрапейскай ды сусветнай літаратураў, а сама беларуская літаратура жыла ў тэмпаратырна іншым ад агульналітаратурнага часе, сведчыць творчасць пісьменнікаў Заходній Беларусі, якія былі вольныя ў сваіх фармальна-эстэтычных памкненнях, але пры гэтым па сутнасці (акрамя ідэалагічных вектараў) нічым у творчасці не адрозніваліся ад сваіх савецкіх калегаў. Яшчэ больш у гэтым сэнсе ўражвае літаратура пасляваеннай беларускай эміграцыі. Ладная яе частка не адно дзесяцігоддзе пражыла ў буйнейшых літаратурных сталіцах свету, карысталася з найноўшых здабыткаў сусветнай літаратуры, была абцяжараная сацыяльнымі і духоўнымі

патрэбамі тэхнакратычных грамадстваў, але, нягледзячы на кантэкст існавання, прадукала тэксты, якія за надзвычай рэдкімі выключэннямі (як, скажам, апавяданне «Каханы горад» Антона Адамовіча ці вершы Янкі Юхнаўца) былі што дзве кроплі вады падобныя да тэкстаў, напісаных савецкімі пісьменнікамі ў рэчышчы сацрэалістычнага метаду (натуральна, калі не звярнуць увагу на выразны антыкамунізм нашай эмігранцкай літаратуры).

Усё гэта амаль напэўна сведчыць, што апрычоны тэмпаральны час беларускай літаратуры, які тады не супадаў з глабальным часам еўрапейскай літаратуры, не ёсць маёй тэарэтычнай выдумкай, а рэальная прысутнічаў у літаратурным працэсе і дыктаваў яму эстэтычныя формы адлюстравання ўласнай тэмпаральнасці.

Разам з tym, нельга абмінуць увагай і вонкавыя фактары, якія больш чым на паўстагоддзе выключылі беларускую літаратуру з агульнасусветнага літаратурнага працэсу, знерахоміле яе ў статыцы аднаго сацрэалістычнага метаду (іншая реч – ці існаваў ён увогуле, гэтые сацрэалізм?), ператварылі яе ў ідэалагічную прыладу таталітарнай сістэмы, якая да таго ж фізічна зрэпрэсавала і зніштожыла некалькі пакаленняў пісьменнікаў, што, натуральна, не магло не адбіцца і на ўнутраных, уласна тэмпаральных працэсах.

Пры моцным жаданні і ў гэтым герметычным перыядзе беларускай літаратуры можна шукаць і, пэўна, знаходзіць аналогі і паралелі з падзеямі сусветнай літаратуры, а ў нейкім адмысловым аспектце гэтыя паралелі і аналогі, безумоўна, і мусіць прысутнічаць, бо ніякімі жалезнымі заслонамі не стрымаць агульныя эстэтычныя павевы і перарухі. Аднак у tym ракурсе, які мы абрали, я не бачу тоесных тэндэнцыяў, а толькі два вялікія выключэнні: гэта творчасць Васіля Быкова і Кузьмы Чорнага. Экзістэнцыйная проза Быкова, хай сабе па часе і трохі прыпознена, але ў цэлым стасуецца з еўрапейскай экзістэнцыйнай літаратурай, найперш прозай Камю і Сартра. Што да Кузьмы Чорнага, то тут мы ўвогуле маєм унікальны выпадак.

Калі цягам станаўлення свайго майстэрства Кузьма Чорны шмат чым лучыўся з Кнутам Гамсунам, дык яго позняя проза, асабліва раман «Млечны Шлях», не толькі супадае, а, бадай, апярэджвае на тakt-другі тыя тэндэнцыі, што неўзабаве стануць разгортвацца ў еўрапейскай літаратуры, у прыватнасці ў экзістэнцыйнай прозе і літаратуры абсурду. Дарэчы, калі я тут кажу што па-за гэтымі двума выключэннямі беларуская літаратура, наглуха загерметызаваная камуністычнай ідэалогіяй, цалкам выпала з кантэксту сусветнай літаратуры, то гэта зусім не азначае, быццам я лічу, што ў сацрэалістычны перыяд наша літаратура не мела нічога вартага ўвагі. Зусім наадварот: 60--80-я гады былі, бадай, найбольш плённымі за ўсю гісторыю існавання нашага прыгожага пісьменства. Тут можна называць дзесяткі і дзесяткі прозвішчаў літаратаў, якія ў прозе, паэзіі, драматургіі, крытыцы стварылі мноства выдатных твораў. (Нагадаем хаця б некалькіх: Мележ, Брыль, Стральцоў, Караткевіч, Адамчык, Адамовіч, Пташнікаў, Чыгрынаў, Танк, Панчанка, Барадулін...) Але проблема, як мне ўяўляеца, у іншым: беларуская літаратура 60-80-х гадоў не супадала не толькі з tymі працэсамі, што адбываліся вонкі яе ў сусветнай літаратуры,

але ўжо не супадала і з уласнай тэмпаральнасцю, і таму яна як бы нерухома завісла сама ў сабе, пазбаўленая як знадворкавых, гэтак і ўнутраных кантэкстуальных повязяў. Гэта вельмі рызыкоўная тэза, але мне здаецца, што тэмпаральна беларуская літаратура згаданага перыяду ўжо патрабавала мадэрну, аднак натуральны покліч быў заглушаны рэпрэсіўнай ідэалогіяй. І адзіным выключэннем мне тут бачыцца Алесь Разанаў. Калі трохі перабольшыць, то пэўна нават можна сказаць, што ўвесь наш мадэрн пачынаецца і канцуецца творчасцю Разанава, прынамсі, беручы пад увагу перыяд да новай культурнай сітуацыі, якая стала фармавацца напрыканцы восьмідзесятых гадоў.

### *Інтэрвенцыя постмадэрну*

Здаецца, Ігару Бабкову належыць перыфраз з Юргена Хабермаса пра Беларусь як пра няскончаны мадэрны праект. Не ведаю, як наконт Беларусі ў цэлым, але тое, што мадэрн у беларускай літаратуре так і застанецца няскончаным праектам, – гэта пэўна. Рэч у тым, што хаця, пачынаючы з пары перабудовы, ужо нішто не замінала беларускай літаратуре адбывацца адпаведна логіцы ўнутраных запатрабаванняў і пры гэтым не ўнікаць арыентацыяў на актуальныя эстэтычныя тэндэнцыі глабальнага кантэксту, але пакуль тая перабудова надарылася, сусветная цывілізацыя (літаратура перадусім) абрынулася ў эпоху постмадэрну. І хаця сам па сабе постмадэрн не замінае рэалізоўвацца хоць якім нерэалізаваным тэндэнцыям, у тым ліку і мадэрновым, але ён стварае сітуацыю, у якой кожны логацэнтрычны ідэалагемна нагружаны праект выглядае, далікатна кажучы, ужо як бы не да часу і не да месца.

Але што за гэты час сталася з мадэрнам, які яшчэ нядаўна так апантана імкнуўся забяспечыць мастацтва будучым? Куды і чаму ён знік? Відавочна, мадэрн знік таму, што не змог запрапанаваць новую сістэму каштоўнасцяў, адпаведную ўжо зусім іншым запатрабаванням найноўшага часу, паколькі сам быў прымым нашчадкам традыцыйных каштоўнасцяў. З гэтага ён і не знайшоў як перапыніць прадказане Ніцшэ *ўзыходжанне нігілізму* – “на ягоных вачах” адзін за адным бурыліся падставовыя ідалы традыцыйнай цывілізацыі. Спехам, навыперадкі, аб'яўлялася пра канец культуры, гісторыі, метафізікі, чалавека (адпаведна: Шпенглер, Фукуяма, Гайдэгер, Фуко). Гэты мартыралог можна доўжыць і доўжыць, але тут варты сказаць толькі адно – нічога з быльых каштоўнасцяў мадэрн не выратаваў ад гібення, ён толькі працягнуў да 60–70-х гадоў агонію агульнагуманістычнага крызісу. Калі лакалізаваць гэты крызіс межамі літаратуры, дык тут нам найперш трэба адзначыць адну, лёсавызначальную для літаратуры, акалічнасць, што ўзнікла не ўнутры яе самой, а vonkі, з канцэптуальных тэхналагічных перарухаў, у выніку якіх заняпад эры Тэксту ў другой палове дваццатага стагоддзя стаўся відавочным і непазбежным, бо цяпер не ў прасторы тэксту адбываўся і выяўляліся асноўныя падзеі цывілізацыі, а ў прасторы «тэхнэ». Ужо сёння чалавецтва, бадай, адсоткаў на 70 забяспечваецца інтэлектуальна і эстэтычна не праз книгу, а праз аўдыё- і відэатэхнолагіі.

Калі, скажам, у XIX ст. ці нават яшчэ ў першай чвэрці XX высакаякасны мастацкі тэкст адыгрываў ролю свецкага дагмата, а з кнігай увогуле было найперш і ў пераважнай меры звязанае і рэлігійнае, і інтэлектуальнае, і эмацыянальна-эстэтычнае жыццё цывілізаванага чалавека, дык у постіндуstryяльным грамадстве ўсё перамянілася кардынальным чынам. Кніга страціла не толькі сваю ролю свецкага сабора, але і сваё значэнне дэперсаналізаванай ісціны. Бадай адначасна Бог пакінуў чалавека, а Ісціна – кнігу. І ніякі мадэрн ужо не мог дапамагчы літаратуры перамяніць на лепшае яе ролю і яе значэнне. Кніг, часопісаў, альманахаў, газет выдаецца ўсё больш і больш (толькі ў ЗША штомесяц друкуеца па-за чатыры тысячи літаратурна-мастацкіх кніг), а месца літаратуры ў жыцці чалавека застаецца ўсё меней і меней... Літаратура на вачах маргіналізуецца, ссоўваецца са стратэгіяў быцця на яго ўзбочыну. І адпаведна гэтаму месцу яна ліхаманкава падшуквае сабе новую ролю і новыя значэнні.

Можна бясконца высноўваць самыя розныя меркаванні наконт новага статусу літаратуры, але, як мне здаецца, не падлягае сумненню, што яна ўжо згубіла не толькі свае заканадаўчыя і прадстаўнічыя, але і выканадаўчыя функцыі. Бо цяпер нават у таталітарных ды аўтарытарных рэжымах не літаратура, а іншыя сродкі масавай інфармацыі ўзялі на сябе выканадаўчыя функцыі па ідэалагічнаму забеспячэнню гэтых рэжымів. (Беларуская сітуацыя таму ў прыклад.) Здаецца, у літаратуры засталася толькі адна з яе першапачатковых роляў – забаўляльная. Сёння літаратура – гэта вербальна-інтэлігібелльная гульня для інтэлектуальна падрыхтаваных маргіналаў. Гэтую сітуацыю яшчэ да з'яўлення постмадэрну добра абмалываў Герман Гесэ ў рамане «Гульня шкляных перлаў». Сучасная літаратура і ёсьць той Правінцыяй Кастанія, куды хаваюцца духоўныя эліты ад «паўстання масаў» (Артэга-й-Гасэт) і дзе бясконца гуляюць увогуле ў бессэнсоўную гульню шкляных перлаў.

Недзе на пачатку гэтага тэксту я мімаходзь сказаў пра постмадэрн як пра першую посткрызісную «ідэалогію». Гэтае цверджанне хоць у каго выкліча рашучыя пярэчанні, бо агульнаўпрынята лічыць постмадэрн найбольш радыкальнай праявой усяго крызісу гуманізму, інтэлектуальна-эстэтычным і духоўным апакаліпсісам, а можа і яшчэ нечым больш паныльм і страшным. Іншым разам і ў іншым месцы я паспрабую грунтоўна і наколькі ў маіх магчымасцях давесці, што гэта наўсцяж памылковае меркаванне. Бо я ўпэўнены, што якраз постмадэрн, пасля татальнага крызісу ўсіх культурных каштоўнасцяў, калі былі страчаныя ўсе арыенціры, сэнсы і мэты, змог на суцэльных руінах былога выбудаваць такую сістэму каардынатаў быцця, у якой чалавек, калі ён яе прыме (а чалавеку давядзеца яе прыняць), зноў пачне ўтульнасць існавання.

Постмадэрн, зафіксаваўшы крах усіх логацэнтрычных ідэяў і прапанаваўшы ўзамен іх дыскурс як месца, дзе актуальнае адно тое, што адбываецца тут і цяпер, выбавіў чалавека ад трагічнага цяжару мінулага і будучага (хаця і ён не можа выбавіць чалавека ад жаху перад небыццём), бо на постмадэрне лінейна-паслядоўная сістэма вымірэння скончылася, пачаўся час нелінейных сістэмаў, якія могуць быць упісаныя адно ў дыскурс. Гэта тычыцца і літаратурных тэкстаў, дакладней,

гіпертэкстаў, якія ўжо сёння ствараюцца не на аркушы паперы, а ў шматвымернай прасторы камптара.

Сярод самых розных станоўчых эфектаў, якія прыўносіць з сабой постмадэрн у культуру, я згадаю тут толькі адзін: постмадэрн, праз механізм дэканструкцыі, дазволіў нам разбурыць Парыж (зразумела, і «Парыж» і «разбурыць» тут нагружаныя семантыкай метафоры). А пакуль Парыж быў не разбураны, усім літаратурам гэтак званых малых народаў (і не толькі ўсходнегурапейскіх) было наканавана чэзнуць у яго магутным ценю. Гэты ценъ заўсёды засланяў бы іх ад яснага святла і яны ніколі б не ўбачылі сябе ў самакаштоўным значэнні, а з гэтага заўсёды заставаліся б ў сітуацыі прыпадабнення – і нават не самому «Парыжу», а толькі канфігурацыі яго ценю.

Зафіксаваўшы крызіс легітымнасці ўсіх логацэнтрычных ідэалагемаў, постмадэрн тым самым выбавіў і літаратуру ад усялякіх ідэалагемных функцыяў ды заканстытуяваў за ёй права нелінейнай гульні, як у прасторы традыцыйнага тэксту, так і ў гіперпрасторы тэксту віртуальнага. Сітуацыя эпохі постмадэрну не ўстанаўлівае правілы гульні, яна толькі падказвае: літаратура – гэта гульня, а па якіх правілах у яе гуляць, кожны вольны вырашаць сам. Гэта можа быць дэтэктывага-гістарычны раман кшталту «Імя ружы» Умбэрта Эка, сэнтиментальная драма падобная да «Няспешнасці» Мілана Кундэры, сацыяльна-палітычна трагедыя як у «Грабніцы цара Давыда» Даніла Кіша, – але ў кожным разе мы павінныя ясна сабе ўсведамляць, што літаратура эпохі постмадэрну працуе чытачу не што іншае, а толькі вербалінгвістічную гульню. І ўжо воля чытача, што ён выбера для сябе ў свободную гадзіну: гульню ў футбол, даміно, тэтрыс ці гульню ў раман Пелевіна «Чапаеў і пустэча», альбо ў – «Тазік беларускі».

Неяк у газеце «Наша Ніва» быў перадрукаваны артыкул шведскага аўтара, у якім ён характарызуе Васіля Быкава як апошняга буйнога еўрапейскага пісьменніка, які піша сур'ёзна, гэта значыць нагружае мастацкі тэкст сацыяльнай ды ідэалагічнай проблематыкай.

Пэўна, ёсьць момант перабольшвання ў тым, што Васіль Быкаў апошні традыцыйны еўрапейскі пісьменнік, але няма перабольшвання ў тым, што падобны тып літаратуры ў сучасным сусветным літаратурным працэсе становіцца з'явай маргінальнай і ўсё менш актуальнай. З гэтага перад сённяшній беларускай літаратурай паўстае трагічная дылема. З аднаго боку, яна, ужо злучаная з прасторай сусветнай літаратуры, не можа, нават калі б і пажадала, ухіліцца ад агульных тэндэнцыяў, гэта значыць ад патраплення ў дыскурс гульні; з другога боку, з яе ніхто не здаймаў адказнасці за фармаванне нацыянальнай свядомасці, захаванне і развой мовы і нават за станаўленне дзяржавынасці, гэта значыць ад пісьменніка па-ранейшаму патрабуеца пісаць «сур'ёзна», прама ці ўскосна, але нагружаць тэкст сацыяльнай, палітычнай і нацыянальнай проблематыкай. З чаго атрымліваецца, што актуальныя для беларускага чытача (а іншага ў нас няма) тэксты не актуальныя для больш широкага эстэтычнага дыскурсу, і наадварот.

Я не надта выразна сабе ўяўляю, як будзе вырашаная гэтая проблема; магчыма, якраз на ёй адбудзецца першы канцептуальна-естэтычны раскол у нашай літаратуре, а магчыма і не, бо фактар мовы

для нас настолькі істотны, што ён можа амаль цалкам змінімізаваць гэтую глабальную супярэчнасць. Прынамсі, пакуль усё, што знаходзіць сябе ў беларускай мове (і рэалізм, і мадэрн, і постмадэрн), неяк ужываецца ў якасці аднаго цэлага, хаця і не без пэўнага антаганізму.

### У эпілог тэмы

Зрэшты, калі казаць пра сучасны перыяд у беларускай літаратуре, які распачаўся напрыканцы восьмідзесятых гадоў у кантэксце новай літаратурнай сітуацыі, абумоўленай распадам камуністычнай імперыі, дык час яго грунтоўнага аналізу як цэлага пакуль не наспеў. Мы яшчэ знаходзімся ўнутры гэтага літаратурнага перыяду і таму не можам бачыць агульныя абрысы. Пакуль, бадай, можна пазначыць адно некалькі канцептуальных пераменаў. Першая з іх звязаная са стварэннем сістэмы недзяржаўных літаратурных выдавецтваў і выданняў (газетаў, часопісаў, альманахаў) і незалежных літаратурных аб'яднанняў («Тутэйшыя», «Таварыства Вольных Літаратаў», «Бум-Бам-Літ»), рэгіянальных і мясцовых літаратурных суполак. Другая ўжо сёння заўажная істотная перамена – гэта вызваленне літаратуры з-пад хоць якога зададзенага вонкі ідэалагічнага дыктату, а адсюль эстэтычная разняволенасць, шматлікасць і размаітасць эстэтычных пошукаў і ўвасабленняў. Камуністычны перыяд быў цяжкі для літаратуры не толькі фізічнымі рэпресіямі ды ідэалагічным дыктатам, але і тым, што тады жорстка кантроліваліся наперад вызначаныя эстэтычныя параметры – мы ўсе былі замкнутыя ў адно эстэтычнае (соцрэалістычнае) гета. Адсюль і той неверагодны разрыў, які аддзяляў у апошнюю чвэрць XX стагоддзя беларускую літаратуру ад еўрапейскага дыскурсу. І толькі ў новай культурніцкай сітуацыі гэты разрыў упершыню ў гісторыі беларускай літаратуры быў, прынамсі тэарэтычна, пераадолены. Так бы мовіць, даганялі, даганялі Захад і нарэшце не зауважылі, як дагналі. Праўда, тут як быццам лёгка запярэчыць, што мы не маєм твораў, якія можна паставіць побач з творамі Дзюрэнмата, Зюскінда, Граса і г. д. і да т. п., але, па-першае, крытэрыі парайнання вартасці асобных тэкстаў – рэч досыць умоўная, і большая ці меншая вядомасць таго ці іншага аўтара вельмі рэдка абумоўлена толькі эстэтычнымі якасцямі; а па-другое, я тут найперш маю на ўвазе не ўласна творы, а тыя тэндэнцыі ў нашай літаратуре, якія сёння ўжо сугучныя тэндэнцыям літаратуры еўрапейскай. Не, мы не сталі лідэрамі, але перасталі быць аўтсайдэрамі, прынамсі, пакрысе знікае псіхалогія аўтсайдэрства.

З гэтага вынікае яшчэ адна вельмі істотная для нас акаличнасць. Цяпер мы маєм магчымасць зразумець і ацаніць сапраўдную вартасць нашай літаратуры, а дакладней – зразумець нашу літаратуру як вартасць.

Шкада толькі, што гэтае разуменне нашай літаратуры як вялікай і адметнай каштоўнасці прыходзіць да нас у тую пару, калі ў жыцці сучаснага тэхнакратычнага грамадства літаратура перастае быць каштоўнасцю.

## 2. АГУЛЬНЫ АБРЫС У ПРАЕКТАХ І СУПОЛКАХ

## Прэамбула

Паўставанне Новай літаратурнай сітуацыі на Беларусі было абумоўлена сацыяльна-палітычнымі рэформамі 1985 года.

Менавіта гэтым годам я скільны пазначыць пачатак новага перыяду ў нашай літаратуры, бо адсюль яна пачынае губляць рысы беларускай савецкай літаратуры і пакрысе становіща проста беларускай. І хаця асобныя факты пераменаў сустракаліся яшчэ задоўгана «перабудовы», а заўважна нашая літаратура пачала разнявольвацца не раней 1988 – 1989 гг., але ўсё ж такі, як здаецца, мае сэнс пазначаць гэты эпахальны пералом 1985 годам, бо ўсе тыя добрыя і благія перамены, плён якіх мы спажывам сёння і будзем спажываць яшчэ заўтра, распачаліся з гарбачоўскіх рэформаў.

Разам з тым будзем ясна ўсведамляць, што ўсякая часавая перыядызацыя, завязаная на нейкіх сацыяльна-палітычных падзеях, не столькі кажа пра межы таго ці іншага перыяду, колькі фармулюе асноўныя харектарыстыкі з'явы (канцэптуальныя адрозненні розных этапаў літаратурнага працэсу), ахопленай гэтымі межамі. Таму калі мы кажам, што недзе з 1985 года пачынае фармавацца Новая літаратурная сітуацыя, то гэта зусім не азначае, што на змену нечаму аднаму раптам прыйшло нешта іншае, заняло месца папярэдняга і адразу пачало дамінаваць наўсцяж. Нішто ў літаратуры не знікае раптам, а тым болей – раптам не паўстae.

Новая літаратурная сітуацыя існуе ўжо болей як дзесяць гадоў, а між тым і сёння ў большасці выпадкаў цяжка правесці мяжу паміж «новым» і «старым» на ўсіх узроўнях, ад ідэалагічнага і эстэтычнага да групавога і персанальнага. Таму, каб далейшая гаворка мела хоць які ўцімны сэнс, найперш паспрабуем вылучыць хаця б асноўныя параметры, па якіх можна было б адрозніваць аднo ад другогa, перспектыву ад рэтраспектывы, сучаснае ад прамінулага.

Найболыш выразнай прыкметай папярэдняй літаратуры была яе заангажаванасць у шырокі комплекс камуністычных ідэалагемаў. (Хаця, калі быць больш дакладным, гэтыя ідэалагемы ёй былі хутчэй навязаныя, і навязаныя праз жорсткі прымус, але сёння ўжо цяжка разрозніць, хто з пісьменнікаў і ў якую пару сваёй творчасці дабрахоць выконваў ролю ідэолага кампартыі, а хто рабіў тое ж самае пад прынуждэннем.) Цікава, што Новую літаратурную сітуацыю фармавала (і ў значнай меры працягвае фармаваць) гэтаксама ідэалогія. І першымі сярод чыннікаў гэтай ідэалогіі мусіць быць названыя антыкамунізм, нацыяналізм, адраджэнства, дзяржаўнае незалежніцтва і еўрапеізм. І калі антыкамунізм ды адраджэнства на гэтую пару ўжо стравілі сваю актуальнасць, то ідэал незалежнай нацыянальнай Беларусі ў кантэксце еўрапейскай дэмакратычнай супольнасці па-ранейшаму застаецца модуснай харектарыстыкай Новай літаратурнай сітуацыі. Праўда, і тут не ўсё і не зусім адназначна, бо не толькі сярод старэйшых літаратараў, але і сярод літаратурнай моладзі даволі тых, каму бліжэй расейскі культурны імператыв, чым ідэалы незалежнасці і еўрапеізму. (Натуральна, размова вядзеца прагненіем пра беларускі нацыянальны

дыскурс – праблемы расейскамоўнай літаратуры ў гэтай лекцыі абмінаюцца цалкам.)

Яшчэ больш складана адсланіць Новую літаратурную сітуацыю ад папярэдняй у эстэтычным вымярэнні. Бо яе адрознівае ад пары сацрэалізму не нейкі пэўны эстэтычны метад, а хіба толькі татальная эстэтычная разняволенасць, фармальна нічым не стрыманы вэрхал творчых практыкаў.

Між іншым, у пару татальнага сацрэалізму самым страшным быў не сам сацрэалізм, а тое, што акрамя яго нічога іншага яшчэ не павінна было быць. Вырваўшыся з путаў гэтага, раней наўсцяж пануючага метаду, ужо як бы вольная беларуская літаратура рассеялася па ўсіх верагоднамагчымых эстэтычных вымярэннях: ад класіцызму да постмадэрнізму. Таму сёння амаль немагчыма па эстэтычных прыкметах вызначыць, які твор належыць да новай літаратурнай сітуацыі, а які – да яе папярэдніцы.

Спраба правесці дэмаркацыйную мяжу паміж «новымі» літаратарамі і «старымі» па літаратурна-мастацкіх і культуралагічных выданнях, як гэта ў свой час прапанаваў зрабіць Андрэй Федарэнка, таксама не выглядае плённай. Бо, замацаваўшы за «старымі» літаратарамі часопісы «Полымя», «Маладосць», газету «ЛіМ», а за «новымі» – «Нашу Ніву», «ЗНО», «Калосьсе», «Крыніцу», Андрэй Федарэнка хаця досыць дакладна пазначыў агульную тэндэнцыю, але абмінуў той факт, што сярод беларускіх літаратараў цяжка знайсці таго, хто б не друкаваўся ў выданнях як бы супрацьлеглага яму эстэтычнага і ідэалагічнага накірунку.

Пакуль не з'яўляецца крытэрыем адрознасці і прыналежнасць выдання ці выдавецтва да дзяржаўнага альбо недзяржаўнага сектара, паколькі сярод выданняў, якія інтэлектуальна і эстэтычна фармавалі новую літаратурную сітуацыю, былі як недзяржаўныя газеты і часопісы «Наша Ніва», «Калосьсе», «Фрагменты», «Ксэракс Беларускі», так і дзяржаўныя – літаратурна-філософскі дадатак «ЗНО» да газеты «Культура», часопісы «Крыніца», «Спадчына» (апошняя пазней стала незалежным выданнем).

Не менш складанай выглядае праблема размежавання і на персанальным узроўні. Бо хаця не складае цяжкасці назваць з паўсотні літаратараў, што, бяспрэчна, належаць толькі да дыскурсу Новай літаратурнай сітуацыі (гэта найперш сябры літаратурных згуртаванняў «Тутэйшыя», «ТВЛ», «Бум-Бам-Літ»), але ж хапае і тых, хто фармальна не быў далучаным да гэтых і падобных да іх хаўрусаў, але тым не менш у той ці іншай меры паўплываў на фармаванне найноўшага літаратурнага дыскурсу. (Да прыкладу згадаю прозвішчы Алеся Разанава, Леаніда Дранько-Майсюка, Леаніда Галубовіча, Алега Бембеля, Андрэя Федарэнкі, Галіны Булыкі, Барыса Пятровіча, Юрый Станкевіча і г. д.) Таму наўрад ці магчымая нейкая «аб'ектыўная» метадалогія, з дапамогай якой можна было б дакладна і канкрэтна акрэсліць поле Новай літаратурнай сітуацыі і ўсіх яе герояў. Зыходзячы з гэтага, мы ў сваім далейшым расповядзез паспрабуем згадваць і аналізаваць адно тыя факты, падзеі, персаналіі, якія несумнеўна належаць да вылучанай тут праблемы.

## *Гісторыя праблемы*

У адрозненне ад утворанага дзяржавай Саюза пісьменнікаў Беларусі, з гісторыі якога цяжка зразумець хоць што-кольвек пра рэальны літаратурны працэс, незалежныя літаратурныя суполкі, паўсталыя з прыватных ініцыятываў, гэты самы літаратурны працэс адлюстроўваюць з найбольшай, чым што іншае, паўнатой. Яны падобныя да запрудаў, што запыняюць бягучую літаратурную плынь, акумулююць яе ў пэўнай канфігурацыі, адсарбуюць, працэджаюць, узвышаюць да свайго ўзроўню і толькі пасля з сілай штурхаюць уніз – зноў у вольнае плаванне. Магчыма, гэтая метафора «запруды» не зусім дакладная і заўшне «паэтычная», асабліва як для аналітыкі, але ў мяне няма сумнення, што гісторыю Новай літаратурнай сітуацыі найлепей можна прачытаць праз гісторыю яе самых адметных суполак.

Аднак, перш чым перайсці да каталогізацыі гэтых суполак, у некалькіх словах згадаем, што ўжо напярэдадні «перабудовы» і ў першыя гады яе разгортання нацыянальна заангажаваная творчая інтэлігенцыя Беларусі пачала гуртавацца ў розныя невялічкія хаўрусы. І хаця большасць з іх ніяк сябе не маніфеставала, але цяпер, з адлегласці часу, бачна, што яны былі тымі зярнітамі, з якіх неўзабаве ўсколосіцца мноства грамадскіх, палітычных, літаратурных і іншых задзіночанняў.

Гісторыя ўсіх гэтых напаўпадпольных гурткоў пакуль яшчэ мала даследаваная, нягледзячы на тое, што «Архіў найноўшай гісторыі», які ўзначальвае Алег Дзярновіч, ужо шмат зрабіў для каталогізацыі апазіцыйных таталітарызму праяваў як грамадска-палітычнага, гэтак і літаратурнага жыцця. Тут мы згадаем адно менскія гурткі «Майстроўня», «Талака», «Бабілён», бо многія сябры гэтых аб'яднанняў неўзабаве ўвойдуць ужо ўва ўласна літаратурную суполку «Тутэйшыя», якой было наканавана ператварыцца ў адзін з галоўных міфаў чарговага беларускага Адраджэння, уздым якога прыпаў на канец 80-х – пачатак 90-х гадоў.

### *«Тутэйшыя»*

Кароткая, але надзвычай яркая гісторыя аб'яднання маладых літаратаў, якое з прапановы Сяргея Дубайца атрымала назуву «Тутэйшыя», не мае ні пэўнага пачатку, ні пэўнага канца. (Дарэчы, не выключана, што на выбар назвы прама ці ўскосна паўплываў шумны поспех аднайменнай п'есы Янкі Купалы, пастаўленай у той час купалаўскім тэатрам.) Нават арганізаторы і лідэры аб'яднання (Алесь Бяляцкі, Сяргей Дубавец, Адам Глобус, Анатоль Сыс) разыходзяцца ў вызначэнні даты і падзеяў, якія абумовілі стварэнне «Тутэйшых».

«Нас было сем чалавек: Анатоль Сыс, Славамір Адамовіч, я і яшчэ чатыры асобы, якіх зараз не згадаю. Сабраліся ў Доме літаратаў, а пасля чамусьці паехалі ў інтэрнацкі пакой да Сыса, дзе адбыўся ўстаноўчы сход», – так кажа Алесь Бяляцкі. (Тут і далей цытаты з матэрыяла газеты «ЛіМ» ад 24 красавіка 1998 г. «Ад «Тутэйшых» да тутэйшых...».) «Была суполка Алеся Бяляцкага, была зусім іншая суполка,

якую стварыў Сяргей Дубавец. І калі мы пачалі аб'ядноўвацца – са спрэчкамі, са скандаламі, – былі ўтвораныя тыя «Тутэйшыя», якіх усе ведаюць», – гэтак сцвярджае Адам Глобус.

Падобныя разыходжанні ў меркаваннях пра пачатак дзейнасці «Тутэйшых» датычаць і ці не ўсіх іншых аспектаў іх станаўлення і дзейнасці. Зноў паслухаем Адама Глобуса: «Вясной 1988 года пачаліся агульныя сходы ў Доме літаратара. А зіма прыйшла ў спрэчках».

А вось што цвердзіць на гэты конт Міхась Скобла: «Дакладна памятаю: восенню 1987 года я трапіў у Дом літаратара, дзе ўжо адбылося грандыёзнае паседжанне «Тутэйшых». Прысутнічалі прадстаўнікі ЦК...»

Не менш заблытанай выглядае сітуацыя і з узгляду на персанальны склад арганізацыі. У анататы да зборніка «Тутэйшыя» Сяргей Дубавец піша: «Аб'ядналіся «Тутэйшыя» ў 1987 г., зараз іх амаль 60 чалавек, жывуць па ўсёй рэспубліцы, пішуць паасобку, грамадска-палітычнай дзейнасцю займаюцца разам». У Алеся Бяляцкага іншая лічба: «У нас па спісе было 80 чалавек. Рэальна з іх у літаратурны засталося 25–30».

Але справа нават не ў гэтым разыходжанні (60 сяброў ці 80), а ў тым, што, як пакрысе высветлілася, многія з занесеных у спісы нават не ведалі, што яны з'яўляюцца сябрамі аб'яднання «Тутэйшыя», а шмат хто з «афіцыйна» не занатаваных лічыў сябе «тутэйшайцам».

Хаця аб'яднанне структурна было аморфным, не акрэсленым у задачах і мэтах, але пры гэтым надзвычай актуальным у факце сваёй наяўнасці. Таму яно вельмі хутка займела шырокі розгалас і набыло вялікую папулярнасць. Бадай, з усяго гэтага зрабілася ўстойлівая формула – пакаленне «Тутэйшых». І гэтая формула падаецца досыць дакладнай, бо роля літаратурнага аб'яднання «Тутэйшыя» была не столькі ў тым, што яно задзіночыла пэўную колькасць маладых літаратараў, колькі ў тым, што выявіла памкненні і жаданні цэлага літаратурнага пакалення, і нават шырэй – прагу тагачаснага грамадства да радыкальных пераменаў, да свабоды, незалежнасці, дэмакратыі.

У пэўным сэнсе «Тутэйшыя» яшчэ не былі толькі літарацкім згуртаваннем, у ім шмат заставалася ад «Майстроўні», «Талакі», з іх культам нацыянальнай Беларусі, які дамінаваў над усімі канкрэтнымі формамі выяўлення гэтага культу. Літаратурная і грамадска-палітычная дзейнасць у «Тутэйшых» суседнічала на парытэтных умовах, а калі трохі заглыбіцца ў ідэалогію аб'яднання, то няцяжка ўгледзець, што, па сутнасці, літаратура тут была хутчэй толькі эфектыўным начыннем у справе адраджэння нацыі. Таму і не дзіва, што ні ксераксныя альманахі «Літаратура-1» і «Літаратура-2», ні паўнавартасны зборнік «Тутэйшыя», выдадзены ў выдавецтве «Мастацкая літаратура» (Мінск, 1989), не сталі літаратурнай падзеяй, хаця ў гэтых выданнях надрукаваныя тэксты некалькіх дзесяткаў сёння добра вядомых літаратараў (акрамя папярэдне згаданых, да прыкладу, пералічу яшчэ трохі: Ігар Бабкоў, Алеся Бадак, Людміла Рублеўская, Генадзь Сагановіч, Уладзімір Сцяпан, Таццяна Сапач, Барыс Пятровіч, Пятро Васючэнка, Сяржук Сокалаў-Воюш, Алеся Наварыч, Сяргей Кавалёў, Алег Мінкін...).

А вось грамадска-палітычныя акцыі «Тутэйшых» адразу набылі шырокі розгалас, выклікалі цікавасць і павагу шырокай публікі на

айчыне і ў замежных сродках мас-медыя. Варта ўзгадаць хаця б арганізацыю святкавання «Дзядоў» у 1988 годзе, калі ўлады прымянілі не толькі міліцэйскія і спецпадраздзяленні, але і вайскоўцаў для разгону дэмманстрантаў...

Яшчэ раз засведчым: арганізацыйныя заходы «Тутэйшых» па ўмацаванні згуртавання не былі ні сістэмнымі, ні мэтанакіраванымі. Адной з істотных прычынаў эклектычнасці і разбэрсанасці «Тутэйшых» як аб'яднання было, бадай, тое, што ў шэрагі яго сяброў сабралася шмат патэнцыйна роўнавялікіх і роўнаамбітных лідэраў, ніхто з якіх не хацеў падначальвацца іншаму. Вось чаму ўстаноўчы з'езд «Тутэйшых» быў іх першай і апошняй агульнай сустрэчай.

Не спыняла сваіх заходаў на развал увогуле так і не сабраных у адно цэлае «Тутэйшых» улада. Спехам быў арганізаваны прыём у «члены» Саюза беларускіх пісьменнікаў Адама Глобуса, Анатоля Сыса, Максіма Клімковіча, некаторых іншых, што, натуральна, унесла дадатковы разлад у да гэтага не лішне трывалую супольнасць. Але, пэўна, найболыш істотным у непрыкметным сыходзе «Тутэйшых» з вялікай публічнай сцэны было тое, што на гэтай сцэне з'явіся новыя і больш яркія герой – шматлікія грамадскія аб'яднанні і палітычныя партыі. Згадаем хаця б БНФ...

У гэты момант якраз і высветлілася, што па-за грамадска-палітычнай дзейнасцю, па-за модусным ідэалам незалежнай еўрапейскай Беларусі «Тутэйшых» нішто болей не яднае: ні прагматыка, ні этика, ні, тым болей, эстэтыка. Якраз апошняя найболыш выразна сведчыла пра ўсю ўмоўнасць гэтага згуртавання як літаратурнага, бо ў сваіх эстэтычных поглядах большасць «тутэйшых» нічым не адрознівалася ад сваіх літаратурных папярэднікаў, а тыя з сяброў гэтай суполкі, што ўжо набрынілі эстэтычным патэнцыялам новага, уяўлялі гэтае новае кожны паасобку і зусім па-рознаму. Таму неўпрыкмет разышліся «тутэйшыя» рознымі шляхамі і кожны ў свой бок, пакінуўшы нам міф пра «Тутэйшых». Зрэшты, і пры «жыцці» яны былі нічым яшчэ, акрамя як міфам, якога прагнула, і праз гэтую сваю прагу само стварала, раптам вызваленае ад доўгага таталітарнага гнёту беларуское грамадства.

### *ТВЛ (Таварыства Вольных Літаратаў)*

І фармальная, і па сутнасці ТВЛ амаль нічым не адрознівалася ад «Тутэйшых», што, бадай, і дало падставу Алесю Бяляцкаму публічна заявіць: «Таварыства Вольных Літаратаў – гэта было эпігонства пасля таго, як «Тутэйшыя» перасталі збірацца. Грымнуў гром, пакацілася рэха». Калі да гэтай, досыць жорсткай хараクтарыстыкі дадаць і па сёння распаўсюджанае меркаванне нядобразычліўцаў «Таварыства», якія лічаць, быццам яно ўтварылася адно таму, што яго арганізатараў і сяброў у свой час не прынялі ў «афіцыйны» пісьменніцкі саюз, і адсюль у іх не было іншага выйсця, акрамя як зладзіць свой уласны хаўрус, то атрымліваецца, што ТВЛ не вартае ніякай увагі.

Насамрэч усё выглядае зусім інакш, хаця пэўную рацыю маюць і Алесь Бяляцкі і нядобразычліўцы. Сапраўды, некаторых «знакавых»

«тэвээлаўцаў» (Алеся Аркуша, Ігара Сідарука, Славаміра Адамовіча) у свой час не прынялі ў Саюз беларускіх пісьменнікаў, і сапраўды ТВЛ у нейкім сэнсе было «рэхам» «Тутэйшых», бо спавядала ту ю ж ідэалогію незалежнай еўрапейскай Беларусі, гэтаксама як іх папярэднік, кідалася ў рожкі з дзяржаўным пісьменніцкім саюзам і да таго ж эстэтычна выглядала яшчэ больш стракатым за «Тутэйшых», бо ў ТВЛ, акрамя традыцыяналістаў, пострамантыкаў і мадэрністаў, згуртавалася і некалькі піянераў беларускага постмадэрну (Ігар Сідарук, Лявон Вольскі, Алесь Туровіч, Сяргжук Мінскевіч).

Разам з тым у ацэнцы ТВЛ, асабліва на пачатку, заставалася незаўажнай адна вельмі істотная акалінасць, якая прынцыпова адрознівала ТВЛ ад «Тутэйшых», а менавіта тое, што праз ТВЛ выявілася тэндэнцыя да дэцэнтралізацыі і адначасна рэгіяналізацыі літаратурнага працэсу ўжо ў дыскурсе Новай літаратурнай сітуацыі. У пэўным сэнсе ТВЛ – гэта бунт правінцыі супраць сталіцы, бо хаця сярод «тэвээлаўцаў» і было трохі менчукоў, але не яны вялі рэй у таварыстве, а найперш палаchanе і гарадзенцы. Дарэчы, ініцыятыва стварэння ТВЛ таксама паходзіла не з Менску, і не ў Менску таварыства разгортвала сваю дзейнасць. У той жа час ТВЛ не было звычайным рэгіяナルным літгуртком, бо ставіла за мэту ахапіць сваім ініцыятывамі простору ўсёй літаратурнай Беларусі, і ў нейкай меры ў яго гэта атрымалася.

Як гэта ні дзіўна – з узгледу на раскіданасць сяброў таварыства па ўсёй Беларусі, – але арганізацыяна ТВЛ было значна больш зладжаным, больш цэласным, больш мабільным утварэннем, чым «Тутэйшыя». Найпершая заслуга ў гэтым палаchanіна Алеся Аркуша, каардыната таварыства, які ўклаў усю сваю энергію, усе свае багатыя арганізацыйныя і камунікатыўныя здольнасці ў справу ТВЛ і з гэтага напрацаваў сабе месца нефармальнага лідэра.

Фармальная Таварыства Вольных Літаратаў паўсталая ў 1993 годзе, калі на ўстаноўчы з'езд у Полацк прыехала каля трыццаці будучых сяброў таварыства. Дарэчы, ТВЛ не імкнулася пашыраць кола сваіх сяброў, і таму яно па сёння застаецца досыць нешматлікай арганізацыяй. (Да згаданых вышэй сяброў таварыства пералічым яшчэ трохі літаратаў, якія складалі ягонае ядро: Вінцэс Мудроў, Юры Гумянюк, Юрась Пацюпа, Лера Сом, Славамір Адамовіч, Андрэй Пяткевіч, Анжаліна Дабравольская...)

Калі парадаўца ТВЛ з «Тутэйшымі» па канкрэтных справах, то перавага ТВЛ відавочная, і з гэтага добра бачная ўся «міфалагічнасць» «Тутэйшых». За адносна кароткі перыяд ТВЛ выдала шэраг альманахаў «Ксэракс беларускі», каля дваццаці кніжак серыі «Паэзія часопіса «Калосьсе», заснавала штогадовую літаратурную прэмію «Гліняны Вялес», арганізавала некалькі міжнародных канферэнцый, мноства іншых літаратурных імпрэз. І хаця сябры ТВЛ не цураліся грамадзянскіх і палітычных акцыяў ды праектаў, але ў адрозненне ад «Тутэйшых» грамадзянска-палітычная проблематыка ў тэвээлаўцаў ніколі не выходзіла на пярэдні план і таму не засланяла эстэтычнай дзейнасці.

Пасля перыяду бурнай актыўнасці ў 1993 – 1995 гг. ТВЛ пакрысе апынулася ў стане стагнацыі і паўраспаду. Спрабуючы выйсці з крызісу, Алесь Аркуш у 1998 годзе аб'яўіў аб змене канцепцыі таварыства на

карыйсць яго большай, чым раней, рэгіяналізацыі. Наколькі гэтыя перамены будуть эффектуўнымі, пакажа час, але пакуль ТВЛ пераважна існуе ў межах прасторы часопіса «Калосьце» і ў распачатай серыі кніжак «Бібліятэка часопіса «Калосьце». На момант падрыхтоўкі лекцыі выйшлі кніжкі Вінцэся Мудрова і Алеся Аркуша.

### *«Бум-Бам-Літ»*

«Бум-Бам-Літ» – першая суполка ў сучасным літаратурным дыскурсе (і, бадай, адзіная ў гісторыі беларускай літаратуры), у аснову задзіночання якой быў пакладзены эстэтычны прынцып, а менавіта – эстэтыка постмадэрну. Разам з тым, было б залішне радыкальна ўсіх бумбамлітаўцаў залічваць спрэс у постмадэрністы, бо іх рэальныя мастакоўскія практикі адбываліся і ў авангардным, і ў андэграфаўндным, і ў мадэрновым, і нават у традыцыйным дыскурсе. Але, нягледзячы на пэўную размаітасць творчых практикаванняў «Бум-Бам-Літа», пераважная частка іх знаходзіць сябе ў эстэтычным і інтэлектуальным полі, блізкім да постмадэрну.

Аднак «Бум-Бам-Літ» кардынальна адрознівае і ад «Тутэйшых» і ад ТВЛ не толькі тое, што сябры гэтага руху прытрымліваюцца агульной эстэтычнай ідэі, але яшчэ і тое, што постмадэрн – дамінуючая эстэтычнай ідэяй сучаснай еўрапейскай культуры, якая праз творчыя практикі «Бум-Бам-Літа» рэальна ўлучала беларускую літаратуру ў агульнаеўрапейскі кантэкст.

Ёсць яшчэ адно кантэптуальнае адрозненне «Бум-Бам-Літа» ад папярэдніх літаратурных аб'яднанняў. І «Тутэйшыя» і ТВЛ былі ненатуральнымі той культурнай сітуацыі, у якой знаходзіліся (ці сітуацыя была ненатуральнай для іх), і прыкладалі ўсе намаганні, каб перамяніць яе адпаведна свайго ўяўлення пра эстэтычныя каштоўнасці. «Тутэйшыя» змагаліся з сацрэалізмам, афіцыйнымі пісьменнікамі, антыбеларушчынай і дэкларатыўнай беларушчынай у спадзеве на стварэнне новай культурнай рэальнасці, тоеснай еўрапейскаму культуралагічнаму кантэксту. ТВЛ разгортвалася прыкладна ў тым жа рэчышчы (і з тымі ж «ворагамі» змагалася), што і «Тутэйшыя», і хаця ТВЛ акрэслілася праз шэраг адметнасцяў і ўласных здабыткаў, але і ягоныя вектары гэтаксама скіраваныя за відарыс таго, што ёсць (і як ёсць), у тое, што павінна (мусіць) быць.

Дык вось, у адрозненне і ад адных, і ад другіх (і ад усялякіх трэціх), «Бум-Бам-Літ» ні з кім не варагаваў (у прынцыповым плане), нічога мяняць не збіраўся, нікога выперадзіўшага не даганяў. Так бы мовіць – нарэшце дагналі. І калі ў літаратурных практиках бумбамлітаўцаў адбіваліся тэндэнцыі, неяк ужо выявіўшыя сябе на Захадзе альбо Усходзе, то гэта зусім не значыла, што бумбамлітаўцы да некага прыпадабняліся, кагосыці пераймалі, даганялі, наследавалі. Падабенства тэндэнцыям свядчыла адно пра тое, што бумбамлітаўцы ўжо працавалі ў агульным эстэтычным полі, натуральным для стану ўсёй еўрапейскай культуры.

«Бум-Бам-Літ», парадайна з «Тутэйшымі» і ТВЛ, быў самым малалікім згуртаваннем, хаця ў адrozненне ад, скажам, ТВЛ і не

абмяжоўваў сябе штучна нейкім наперад вызначаным колькасным складам. Больш за тое, наяўнасць «Бум-Бам-Літа» статутна ўвогуле ніяк не афармлялася, не ладзілася ніякага ўстаноўчага сходу, не абіралася хоць нейкай арганізацыйнай структуры. Вышэй мы казалі, што «Тутэйшыя» – гэта толькі міф пра «Тутэйшых». У фармальна-арганізацыйным сэнсе пра «Бум-Бам-Літ» можна сказаць, што ён адно прывід самога сябе. «Бум-Бам-Літ» існаваў не на арганізацыйным узроўні, а на ўзроўні літаратурна-мастацкіх практыкаў, праектаў, перформансаў, акцыяў і да т.п. Сябры гэтага руху збіраліся толькі ў тым выпадку, калі можна было здзейсніць нейкую рэальнную літаратурную справу – у астатнюю пару яны заставаліся кожны паасобку. Такая формула існавання супольнасці сталася магчымай і плённай у першую чаргу таму, што «Бум-Бам-Літ» меў таленавітага менеджэра Зміцера Вішнёва. У значнай меры дзякуючы менавіта яму «Бум-Бам-Літ» і стаўся магчымы як нешта цэласнае і хоць неяк трывалае. Хаця тое месца, якое «Бум-Бам-Літ» заняў у сучасным літпрацэсе, і тая роля, якую ён адыграў, – залежалі ўжо зусім ад іншых фактараў і ў найменшай меры ад тых ці іншых персаналіяў і самога «Бум-Бам-Літа» ў цэлым.

«Бум-Бам-Літ» з'явіўся ў патрэбны час і ў патрэбным месцы. Яго ўжо чакалі. Усе і ўсё. Літаратурная прастора набрыняла прагай эстэтычнага абнаўлення. На гэты момант беларуская літаратура ўжо стамілася ад свайго фальклорна-пбытовага наканавання, яна імкнулася да іншых эстэтычных тэхнікаў і тэхналогіяў, да сучаснага мыслення. Вось тут і з'явіўся «Бум-Бам-Літ».

Менавіта з гэтай сітуацыі найперш тлумачыцца феномен імклівай папулярнасці ўвогуле асабліва нічым не адметнай (па-за вышэйпералічным) суполкі маладых людзей, якія называлі сябе «слупамі» «Бум-Бам-Літа» (Барысевіч Юрась, Бахарэвіч Альгерд, Вішнёў Зміцер, Гарачка Усевалад, Жыбуль Віктар, Мінскевіч Сяржук, Туровіч Алесь, Сін Ілля). Акрамя «слупоў» у «Бум-Бам-Літ» у розную пару ўваходзіла яшчэ з дзесятак маладых (і не вельмі маладых) хлопцаў і дзяўчат: Жанна Васанская, Міхась Башура, Ірына Падыніногіна, Сяргей Патаранскі, Вальжына Морт, Ганна Ціханава...

Упершыню «Бум-Бам-Літ» заявіў пра сябе ў траўні 1995 года. У тым жа годзе літаратурна-філософскі сшытак «ЗНО» надрукаваў маніфест «слупоў» «Бум-Бам-Літа», з якіх, уласна, і пачалася публічная вядомасць руху... «Бум-Бам-Літ» ад пачатку пачаў шукаць новыя формы выяўлення ўласнай творчасці. Найбольш натуральнай з іх аказалася форма тэатралізаванага выступлення, у якім спалучаліся дэкламаванне тэкстаў, тэатралізаваная дзея, перформанс, канцэртуалісцкая акцыя і шмат чаго іншага. Таму немагчыма ацаніць творчасць «Бум-Бам-Літа» толькі на падставе тэкстовых праектаў. Бо нават друкапісы (самаробныя кніжкі) спалучалі ў сабе тэксты і аўтарскія малюнкі (крэмзы). Тоё ж датычыцца і адзінага супольнага зборніка «Тазік Беларускі».

Недзе ў 1998 годзе «Бум-Бам-Літ» напаткала натуральная бяда – крызіс. Унутры самога руху выявілася прага ўласных хаўтураў. Аднак усе надзеі «слупоў» «Бум-Бам-Літа» выпіць чарку на ўласных хаўтурах пакуль не спраўджваюцца. Можа таму, што прывід куды лягчэй нарадзіць, чым пахаваць.

## *Выданні і выдавецкія праекты*

За апошняе дзесяцігодзе «з гакам» з'явілася (і знікла) даволі шмат выданняў (з улікам рэгіянальных, канфесійных, студэнцкіх ды іншых), якія ў той ці іншай меры калі не фармавалі, то хаця б адлюстроўвалі Новую літаратурную сітуацыю. Сярод іх было няшмат «чыста» літаратурных праектаў, але літаратурная проблематыка і мастацкая творчасць, хай сабе і лакальна, прысутнічалі ўсюды: ад рэлігійнага часопіса «Унія» да філасофска-культуралагічнага – «Фрагменты». Тут мы не маем магчымасці правесці хаця б каталагізацыю ўсіх гэтых выданняў і таму спынімся адно на тых, што найбольш паўплывалі на станаўленне новай літаратурнай сітуацыі.

Расповед пра выданні, якія выяўлялі злом эпохай, калі прытрымлівацца часавай паслядоўнасці, лагічна было б распачаць з часопіса «Крыніца», заснаванага ў 1988 годзе ЦК ЛКСМБ і Саюзам пісьменнікаў Беларусі. Але мы адсунем разгляд гэтага выдання, каб трохі пазней прааналізаваць разам яго абедзве версіі, «старую» і «новую», якая ўзнікла ў 1994 годзе. Да таго ж, калі звярнуць увагу не на каляндарнасць падзеі, а на яе сэнсавую значнасць, то, безумоўна, наперад усіх мы павінны высунуць газету «Наша Ніва». І гэта нягледзячы на тое, што «Наша Ніва» не была чыста літаратурным праектам, хаця нейкі час і заяўляла пра сябе як пра «літаратурную газету», дый увогуле, літаратурная частка выдання ўжо амаль за дзесяць гадоў ягонага існавання так і не выявіла сябе як нешта адметнае. Куды больш істотнымі былі гістарычныя публікацыі газеты (асабліва гэта тычыцца «Архіва найноўшай гісторыі»), публіцыстычныя, эсэістычныя і, у пэўнай меры, культуралагічныя. Чаму ж тады менавіта «Нашай Ніве» мы без ваганняў аддаем вершинасць у справе станаўлення Новай літаратурнай сітуацыі? З шэрагу самых розных прычынаў, але найперш таму, што «Наша Ніва» Новую літаратурную (шырэй – культурную) сітуацыю публічна сфармулявала, больш за тое – менавіта дзеля ращучага абнаўлення, кардынальных пераменаў у беларускай літаратуре, у беларускім досведзе яна і стваралася, і функцыяvala.

Газета «Наша Ніва» (існавала з 1906 па 1915 год) была «адноўленая» ў 1991-м у якасці штотомесячніка (цягам часу перыядычнасць мянялася, як і аб'ём). У пэўным сэнсе «Наша Ніва» была працягам, «газетным варыянтам» суполкі «Тутэйшыя», і не толькі таму, што яе стваральнікамі і аўтарамі былі пераважна «тутэйшаўцы», а найперш таму, што перадусім мэтай газеты было не інфармацыйнае адлюстрраванне падзеяў жыцця і літаратуры саміх па сабе, а адраджэнне беларушчыны, яе вяртанне ў лона еўрапейскай цывілізацыі, дзеля чаго былі прыдатныя ўсе сродкі, літаратурна-мастацкія ў тым ліку.

Адным словам, «Наша Ніва» была (і застаецца) цалкам ідэалагічным праектам. Жорсткая заідэалагізаванасць газеты (і ў нейкім сэнсе валюнтарызм галоўнага рэдактара) рэзка абмежавала кола аўтараў, гранічна звузіла тэматыку і проблематыку тэкстаў, іх эстэтычную размаітасць. Вось чаму амаль за дзесяць год свайго існавання газета, якая нейкі час называла сябе нават «літаратурнай», адкрыла так мала

новых «літаратурных імёнаў» (Арлоў, Мінкін, Глобус, Адамовіч прышлі ў «НН» ужо вядомымі і сфармаванымі літаратарамі). Трохі лепей складваліся справы з перакладной літаратурай, хаця і ў гэтым накірунку не хапала сістэмнасці і яснага ўсведамлення пра асноўныя тэндэнцыі і вектары сучаснага єўрапейскага літаратурнага працэсу.

Бадай можна сказаць, што «Наша Ніва» не столькі фармавала Новую літаратурную сітуацыю, колькі фармулявала яе, выпрацоўвала модусную схему, на якую мусіла арыентавацца ўсё сучаснае беларускае прыгожае пісьменства.

Разам з тым заўважым, што жорсткая заідэалагізаванасць газеты, яе мэтаскіраванасць і ўпартасць у дасягненні пастаўленых задачаў, якія грунтаваліся на таленце, прафесіяналізме і самаахвярнасці калектыву і аўтараў, надалі «Нашай Ніве» кшталт самага значнага публіцыстычнамастацкага праекта апошняга дзесяцігоддзя. Безумоўна, галоўная роля тут належыць яе галоўнаму рэдактару Сяргею Дубаўцу, адной з самых буйных і таленавітых фігураў мастацка-ідэалагічнага дыскурсу сучаснай Беларусі.

«ЗНО». Літаратурна-філасофскі шытак «ЗНО», дадатак да тыднёвіка «Культура», выходзіў штомесяц на восьмі палосах з траўня 1993 па люты 1997 года. Усяго было выдадзена сорак чатыры шыткі. Адказны за выпуск – Валянцін Акудовіч. Раду «ЗНО» складалі Алеся Разанаў, Ігар Бабкоў, Юрась Барысевіч, Валерка Булгакаў, Сяргей Мінскевіч.

Трэба адразу заўважыць, што мастацкая літаратура не была асноўнай мэтай шытка – наперад высоўвалася задача стварыць прастору для філасофскіх і культуралагічных тэкстаў як айчыннага, гэтак і замежнага дыскурсаў. Мастацкая інтэлектуальная літаратура, метафізічная эсэістыка мусілі быць толькі сродкам па фармаванні кантексту для ўласна філасофіі і культурылогіі. Але на практыцы атрымалася, што мастацкая літаратура ў «ЗНО» займела сваё ўласнае месца, сталася самадастатковай з'явай – дзякуючы найперш таму, што тут знайшлі сабе прытулак розныя авангардныя, андэграфічныя і постмадэрновыя практыкі і праекты. Прыкладам гэтаму можа служыць хаця б той факт, што менавіта на старонках шытка «ЗНО» адбылася «маніфестацыя» «Бум-Бам-Літа», ды і ўвогуле з'яўленне гэтага руху ў значнай меры было абумоўлена тым, што яго будучыя сябры спачатку згуртаваліся вакол «ЗНО» як аўтары. Актыўна супрацоўнічалі са «ЗНО» сябры Таварыства Вольных Літаратаў. Зрэшты, у шытку было даволі і проста дабрякаснай традыцыйнай літаратуры. Тут друкаваліся Алеся Разанаў, Мікола Купрэй, Леанід Дранько-Майсюк, Уладзімір Арлоў, Адам Глобус, Леанід Галубовіч, Славамір Адамовіч, Алеся Асташонак, Галіна Дубянецкая, Людка Сільнова, Алеся Аркуш, Юры Гумянюк і шмат хто ішчэ як з вядомых літаратаў, так і з таленавітых пачаткоўцаў.

Адсутнасць хоць якой тэндэнцыйнасці, зададзенасці рабіла «ЗНО» ў пэўнай меры эклектычным выданнем, але калі ацэньваць шытак толькі па інтэлектуальных і эстэтычных параметрах, то з гэтага гледзішча яно было досыць цэласным, хаця і не без натуральных, як і ў кожнай «жывой» справе, пралікаў і хібаў.

«Крыніца». Як ужо казалася, часопіс «Крыніца» быў створаны ў 1988 годзе і шчасліва патрапіў на хвалю перабудовы. У момант сваёй найбольшай вядомасці наклад часопіса сягай за чатырыста (400!) тысяч асобнікаў – фантастычны вынік, як для беларускага выдання. (Хаця тут патрабуеца ўдакладненне: часопіс выходзіў у дзвюх версіях – расейскамоўнай і беларускамоўнай; і другая версія да гэтага фантастычнага накладу дадавала зусім не шмат – 14 тысяч). Безумоўна, не ўласна літаратурныя тэксты стварылі гэту неверагодную папулярнасць выданню, а сам час, публіцыстычная разняволенасць і вострыя, забароненые раней гісторычныя факты і канцэпцыі, постмадэрновы дызайн, вымкнутыя з андэграфаўных прыцемкаў рок-гурты і г. д.

Але разам з тым на старонках часопіса ўжо ў поўнай меры выявілася для шырокай публікі новая генерацыя беларускіх пісьменнікаў (пакаленне «Тутэйшых»): Адам Глобус, Алесь Асташонак, Анатоль Сыс, Сяргей Дубавец, Людка Сільнова, Алег Мінкін, Пятро Васючэнка, іншыя. Тут трэба аддаць належнае загадчыку аддзела мастацкай літаратуры Анатолю Сідарэвічу, які, нягледзячы на ўласныя рэалістычна-фундаменталісцкія эстэтычныя погляды, не толькі не замінаў, а нават дапамагаў рэалізоўвацца на старонках часопіса самым авантурным, у эстэтычным сэнсе, мастацкім тэкстам.

«Крыніца» (новая). У 1994 годзе «Крыніца», якая да гэтай пары ўжо страціла сваю былую папулярнасць і свайго ранейшага чытача, была карэнным чынам рэфармаваная. З маладзёжнага, у значнай ступені «папсовага» выдання яна ператварылася ў «дарослы» літаратурно-культуралагічны часопіс, разлічаны ў пэўным сэнсе на вузкае кола чытачоў. Амаль цалкам змяніўся склад рэдакцыі, да быльх супрацоўнікаў Уладзіміра Някляева (галоўны рэдактар) і Алеся Асташонка дадаліся Алесь Разанаў, Уладзімір Арлоў, Леанід Дранько-Майсюк, Юрась Залоска, Валянцін Акудовіч, трохі пазней – Леанід Галубовіч. Была выпрацаваная досьць адмысловая канцэпцыя часопіса, якая мела за мэту паяднаць у адным тэкставым дыскурсе лепшыя здабыткі і постаці як нацыянальнай літаратуры і філасофіі (сучаснай і рэтраспектыўнай), гэтац і сусветнай, найперш еўрапейскай.

Трэба заўва жыць, што «новая» «Крыніца» ўлічыла досвед, напрацаваны найперш «ЗНО», а таксама «Нашай Нівай», але пры гэтым яе канцэпцыя і рэальнія практыкі былі цалкам самастойныя.

За пяць год свайго існавання «новая» «Крыніца» шмат зрабіла для фармавання Новай літаратурнай сітуацыі. Дастаткова сказаць, што тут былі надрукаваныя большасць з самых заўважных і адметных тэкстаў (як арыгінальных, гэтац і перакладных), што з'яўліся за гэты перыяд у беларускай літаратуре. Прынамсі, такіх тэкстаў у «Крыніцы» было значна больш, чым у якімсь іншым, узятым асобна выданні. Каталагізацыя здабыткаў часопіса – асобная тэма, таму з гэтай проблемай адсылаем непасрэдна да тэкстаў выдання.

І апошняе, што тут неабходна згадаць ужо ў звязку адразу з дзвюма «Крыніцамі», – гэта прозвішча галоўнага рэдактара, паэта Уладзіміра Някляева, без якога, і гэта бяспрэчна, немагчымы быў бы як паспяховы і плённы ні першы, ні другі праект выдання.

«Калосьсе». Літаратурна-мастацкі альманах Таварыства Вольных Літаратараў, які вырас з альманаха «Ксэракс беларускі» гэтага ж Таварыства. Галоўны рэдактар – Юры Гумянюк. Выдавец – Алеся Аркуш. Распачаў сваё існаванне ў 1994 годзе. На гэту пару (канец 1999 года) выйшла сем нумароў. (Нумары 2 –3 здвоеныя.) Звернем увагу, што ТВЛ – адзіная літаратурная суполка, якая займела сваё ўласнае перыядычнае выданне. Як і «Наша Ніва», «Калосьсе» – недзяржаўнае выданне. Аўтары «Калосься» пераважна сябры ТВЛ, хаця альманах адкрыты і для кожнага іншага літаратара, калі ягоны тэкст «упісваецца» ў канфігурацыю часопіса. Праўда, апісаць гэту канфігурацыю досыць складана. Фармальна «Калосьсе» – звычайны літаратурны часопіс, які выходзіць з перыядычнасцю альманаха: проза, паззія, перакладная літаратура, трохі літаратурнай крытыкі, трохі публіцыстыкі... І ўсё ж такі часопіс не пазбаўлены пэўных адметнасцяў, ён раз-пораз друкую тэксты, якія немагчымыя не толькі ў дзяржаўных, але і ў незалежніцкіх беларускіх выданнях.

Найперш гэта тычынца тэкстаў з брутальнай тэматыкай, ненарматыўной лексікай, як і тэкстаў з этычнай і эстэтычнай неўнармаванасцю ўвогуле. Да прыкладу згадаем раман Юрыя Гуменюка «Апосталы нірваны», аповесць Вітаута Чаропкі «Эрагенная зона», «Крывавую імшу» Ігара Сідарука.

### *Кнігі і книжныя праекты*

Гэтая тэма таксама патрабуе асобнага доследу. Мы тут абмяжуемся адно лічанымі яе праявамі і фактамі.

У адрозненне ад суполак, газет і альманахаў, кнігі, якія мы ўпэўнена маглі бы аднесці да дыскурсу Новай літаратурнай сітуацыі, доўгі час пераважна выдаваліся (ці не выдаваліся) адно дзяржаўнымі выдавецтвамі. Дастаткова сказаць, што яшчэ ў 1992 годзе «Мастацкая літаратура» выдала кнігу Сяргея Дубаўца «Практыкаванні» і Ігара Бабкова «Solus Rex». І пазней, калі ўжо патроху пачало разгортвацца незалежніцкае кнігадрукаванне, многія аўтары з гэтага дыскурсу друкаваліся ў дзяржаўных выдавецтвах, альбо, як у выпадку з Уладзімірам Арловым, – і там, і там. Бліжэй да сярэдзіны дзесяцігоддзя (і асабліва ў другой іх палове) недзяржаўныя выдавецтвы набралі моц, і запад друкарскіх варштатаў пачало выходзіць досыць шмат літаратурна-мастацкіх кнігаў. Праўда, пераважная большасць з іх мела нізкую эстэтычную вартасць (калі эстэтычная вартасць увогуле можа быць «другога гатунку»), і таму да фармавання Новай літаратурнай сітуацыі яны маюць дачыненне адно ў сацыяльна-палітычнай і эканамічнай праекцыях.

Першы сістэмны кніжны проект (у кантэксце абранай намі тэмы) рэалізавала ТВЛ. З ініцыятывы ды высілкамі найперш Алеся Аркуша, выдавецкая суполка «Полацкае лядо» толькі на працягу 1992 –1994 гг. выпусціла дзве кнігі Славаміра Адамовіча («Зямля Ханаан», «Зваротныя правакацыі»), дзве кнігі Алеся Аркуша («Крылы ператвараюцца ў карэнныні», «Развітанье з Танталам»), дзве кнігі Юрый Гуменюка («Водар цела», «Твар Тутанхамона»), кнігі Анжаліны Дабравольскай

«Пазамежнасьць», Лявона Вольскага «Калідор», Сяргея Мінскевіча «Праз галерэю», Ігара Сідарука «Саната Арганата», Людкі Сільновай «Рысасловы», Леры Сом «Блюз каралеўскае кухні».

І хаця гэта былі вельмі сціплыя памерам і аздобай кнігі, сам факт кніжнай серыі (і, безумоўна, эстэтычная актуальнасць тэкстаў) адыграў значную ролю ў станаўленні Новай літаратурнай сітуацыі.

Між іншым, пра што ўжо згадвалася вышэй, ТВЛ у 1998 годзе запачатковала новы кніжны праект – «Бібліятэка часопіса «Калосьсе».

Выдавецтва «Наша Ніва» распачало дзейнасць па друкаванні кніг ужо досыць даўно, але гэтая справа робіцца не сістэмна, ад выпадку да выпадку, і яго асноўныя дасягненні звязаныя з публіцыстычнымі і гістарычнымі выданнямі. Сярод кніг мастацкай літаратуры варта адзначыць дзве кнігі Уладзіміра Арлова «Мой радавод да пятага калена» і «Божая кароўка з пятай авеню», кнігі Васіля Быкова «Сыцяна» і Славаміра Адамовіча «Плавільшчыкі расы».

Бадай, на гэты час найболыш значным, сістэмным і цэласным кніжным праектам можна лічыць серыю «Бібліятэка «Фрагменты», распачатую ў 1998 годзе Цэнтрам Еўрапейскага супрацоўніцтва «Эўрофорум» і часопісам «Фрагменты». Ужо ў гэтай серыі выйшлі кнігі Міхася Баярына «Шалёны вертаградар», Сяргея Дубаўца «Дзёньнік прыватнага чалавека», Валянціна Акудовіча «Мяне няма. Роздумы на руінах чалавека», Алеся Разанава «Рэчаіснасць», Ігара Бабкова «Герой вайны за празрыстасць», Сяргея Санько «Штудыі з кантрастыўнай і кагнітыўнай культуралёгіі», Леаніда Галубовіча «Зацемкі зь левай кішэні», Юрася Барысевіча «Цела і Тэкст», Алега Мінкіна «Пэнаты».

Што да кнігаў, выдадзеных, так бы мовіць, у паасобку, рознымі прыватнымі выдавецтвамі, то іх больш-менш поўная каталагізацыя, паўторымся, патрабуе асобнай доследнай працы, бо многія з іх распаўсюджваліся самімі аўтарамі адно сярод сяброў і знаёмцаў і таму не патрапілі ў агульнае інфармацыйнае поле. У пэўным сэнсе гэта датычыць нават кніг такіх знакавых фігураў, як Адам Глобус («Дамавікамэрон», «Койданава») ці «Бум-Бам-Літ» («Тазік Беларускі»).

Але нават гранічна мінімізаваны пералік эстэтычна вартых нашай увагі аўтараў з дыскурсу Новай літаратурнай сітуацыі, якія ў гэты перыяд выдавалі свае кнігі ў розных прыватных выдавецтвах на айчыне і за яе межамі, безумоўна сведчыць на карысць гэтай самай сітуацыі: Алег Бембель, Славамір Адамовіч, Мікола Касцюкевіч, Людка Сільнова, Ігар Сідарук, Юрый Гумянюк, Юрась Залоска, Алеся Туровіч, Барыс Пятровіч, Віктар Шніп, Людміла Рублейская, Максім Клімковіч і Уладзіслаў Ахроменка...

### У эпілог праблемы

Няма сумнення, што цяпер, напрыканцы 90-х, мы маєм новую, кардынальна адрознную ад папярэдняй (канца 80-х), літаратурную сітуацыю.

Асноўная яе адметнасць у тым, што побач са «старой» структурай літаратуры, якая знаходзіцца на ўтрыманні дзяржавы і прадстаўлена як

уласна Саюзам пісьменнікаў і яго абласнымі філіямі, так і шэрагам літаратурных выданняў, пэўнай колькасцю радыё- і тэлеперадачаў ды ўсялякім іншым, – ужо выразна сфармавалася новая структура, незалежная ні ад каго (акрамя ўласных фінансавых і творчых магчымасцяў). Іншая рэч, ці можам мы ўсё гэта новае, што з'явілася за апошнія гады, пазначыць як нейкую структуру. І рэч тут нават не ўтым, што ўсе гэтыя суполкі, выданні, праекты не надта трывалыя, што яны то з'яўляюцца, то знікаюць – часцей назаўжды. Прынцып хуткага распаду і нечаканага абнаўлення ў тых самых ці іншых формах ёсць адным з базавых прынцыпаў Новай літаратурнай сітуацыі, што эстэтычна і фінансава фармуецца энергетыкай прыватных ініцыятываў, трываласць якіх a priori амежаваная. І таму пытанне тут зусім не пра трываласць, а пра іншае: ці мае ў сабе ўсё гэтае «новае» модус структурнасці, ці імкненне яно ўвогуле да структурызациі? Сучасныя літаратурныя праекты паўставалі якраз як апазіцыя не толькі асобным элементам камандна-адміністратыўнай структуры, а ўсюму бытому як цэламу, гэта значыць яны выяўляліся і як апазіцыя ўласна структурнасці. І дзеля таго, каб ім у нешта структурувацца, трэба найперш пераадолець у саміх сабе гэтую апазіцыйнасць да структурнасці ўвогуле... Верагодна, мы яшчэ толькі напярэдадні гэтага этапу. Бо хаця робяцца спроба за спрабай стварыць агульную сетку распаўсюджвання незалежных выданняў, шукаюць паразумення паміж сабой ТВЛ, «Наша Ніва», «Эўрофорум», іншыя групоўкі ды постаці, але плён з усіх гэтих ініцыятываў пакуль не надта заўважны. І ўсё ж такі нешта ў гэтым накірунку патроху рухаецца, і, можа быць, да таго моманту, калі старая структура канчаткова разбурыцца, мы ўжо будзем мець хай сабе яшчэ нешта кволае, але ўжо структурна асэнсаванае і структурна зладжанае новае.

Толькі тады Новая літаратурная сітуацыя ператворыцца ў сітуацыю літаратуры, тоеснай самой сабе ўжо без усялякіх прыметнікаў.

### 3. МАСТАЦКІ ДЫСКУРС

#### *Уступ*

Гэтым разам я зноў мушу вярнуцца да проблемы, якой распачыналася папярэдняя лекцыя. А менавіта – да проблемы амежавання дыскурсу Новай літаратурнай сітуацыі ад беларускай літаратуры гэтага перыяду як цэлага.

Калі на ўзоруні груповак, выданняў і нават персаналіяў мы хай сабе і з велізарнай долей умоўнасці, але маём нейкія падставы выдзеліць пэўны корпус суб'ектаў Новай літаратурнай сітуацыі (хаця б праз іхня дэкларацыі), то на эстэтычным узоруні, у дыскурсе творчых практикаў, нават тэарэтычна нейкая аб'ектыўная і ясная метадалогія размежавання наўрад ці магчымая. Скажам, калі «Дамавікамэрон» ці «Толькі не гаварыце маёй маме» Адама Глобуса, безумоўна, ужо належаць выключна да Новай літаратурнай сітуацыі, бо ніколі раней у нашым пісьменстве падобнае было б немажлівым, то зборнік «Койданава» без асаблівых складанасцяў мог знайсці сабе месца ў рэчышчы

традыцыйнай беларускай прозы. Яшчэ больш радыкальны прыклад – уласныя творчыя практыкі «бумбамлітаўца» Сержука Мінскевіча і ягоны пераклад «Дзядоў» Адама Міцкевіча. Ні выбар гэтагай твора XIX стагоддзя, ні лексіка, ні стылістыка перакладу не вылучаюць яго з агульнага корпуса праектаў, досыць звыклых для беларускай літаратуры XX стагоддзя. Хаця, магчыма, у гэтым прыкладзе я не зусім слушны, бо за камуністамі «Дзяды» ў поўным аб'ёме перакладаць не дазвалялася, а значыць, менавіта факт Новай літаратурнай сітуацыі якраз і стварыў падставы, каб гэты праект мог здзейсніцца. Але зноў жа, мы тут кажам не пра складанасці адмежавання па ідэалагічных крытэрыях, больш-менш выяўных, а па эстэтычных. У той жа час нейкія творчыя ініцыятывы літаратараў сацрэалістычнай эпохі, як, скажам, «Здубавецце» Рыгора Барадуліна, напэўна могуць быць залічанымі ў новы кантэкст.

Вось чаму ў гэтай нашай гаворцы, хаця яна і будзе абагірацца на канкрэтныя тэксты і персаналіі, мы пераважна звернем увагу на эстэтычныя тэндэнцыі, якія прэзентуюць Новую літаратурную сітуацыю, а не на ўласна творчыя фігуры, у межах якіх гэтыя эстэтычныя тэндэнцыі сябе выяўлялі.

І ўсё ж такі напачатку трохі пра персаналіі, эстэтычныя пошукуі якіх у нейкай меры (хаця не трэба тут і перрабольшваць) леглі ў падмурак новай тэндэнцыі. Больш за тое, творчасць Уладзіміра Караткевіча, Васіля Быкава, Міхася Стральцова, Алеся Разанава сталася як бы знакавай для постсавецкіх літаратараў, яна, у пэўным сэнсе, маркіравала вектары ўласных шляхоў новай літаратуры і не толькі была звязном, якое лучыла яе з класічнай беларускай літаратурай нашаніўскага перыяду, але ў нейкім сэнсе і фармавала сучасны эстэтычны кантэкст.

Але найбольш праблематычнай бачыцца «персанальная каталагізацыя» такіх літаратараў, як Леанід Дранько-Майсюк, Леанід Галубовіч, Андрэй Федарэнка, Галіна Булыка, Уладзімір Ягоўдзік, Барыс Пятровіч, Віктар Шніп...

З аднаго боку, яны сфармаваліся і сталі заўважнымі яшчэ да таго, як пачала афармляцца іншая ад папярэдняй літаратурной прастора, і таму як бы належаць да перыяду беларускай савецкай літаратуры, што падкрэсліваеца і іхній адслоненасцю ад трохі пазней узніклых незалежных суполак і выданняў, і нават іх пэўнай палітыка-ідэалагічнай амбівалентнасцю... З другога боку, узростава («генерацыйна») і, што больш істотна, у творчых практыках – эстэтычна, яны нічым не адрозніваюцца ад тых, хто ўжо бяспрэчна належыць да Новай літаратурнай сітуацыі, а гэта азначае, што калі звяртаць увагу не на фармальна-ўліковыя, а на эстэтычныя характеристыкі творчых ініцыятываў, то гэтую, нічым вонкава не з'адзіночаную групоўку літаратараў мы мусім аднесці да тых, хто распрацоўваў новыя літаратурныя абсягі.

У персанальнym вымярэнні «межавымі слупамі», якія ў агульнай прасторы беларускай літаратуры «выгарадзілі» поле Новай літаратурнай сітуацыі, мы можам без усялякіх ваганняў назваць прозвішчы Алега Мінкіна, Адама Глобуса, Анатоля Сыса, Сяргея Дубаўца, Алега Бембеля, Алеся Асташонка, Уладзіміра Арлова (хаця У. Арлоў мог быць згаданы і ў

папярэднім пераліку), Ігара Бабкова, Юрася Пацюпы, Юрый Гуменюка, Сержука Сокалава-Воюша, Людкі Сільновай, Галіны Дубянецкай, Валянціну Аксак, Алеся Аркуша, Ігара Сідарука... Разам з тым яшчэ раз падкрэслім, што хаця гэтая фігуры ў сваім цэлым маркіруюць кантэкст ужо мадэрнізаванай літаратуры, але ў сваіх асобных творчых практыках яны нярэдка карыстаюцца не толькі традыцыйнымі, але падчас і архаічнымі эстэтычнымі тэхналогіямі.

Паколькі Новая літаратурная сітуацыя не ёсць толькі сітуацыяй ужо іншых фармальных прыкметаў, якія звычайна дамінуюць у вымярэнні змены літаратурных перыяду, а з'яўляеца сапраўды радыкальным перайначаннем самой сутнасці літаратурнага працэсу, то нам давядзецца найперш выявіць гэтая карэнныя адрознасці, якіх наша літаратура раней не мела, і акрэсліць тыя ідэалагемна-эстэтычныя дыскурсы, што з'яўліся толькі апошнім часам. Але перадусім яшчэ раз нагадаем, што асноўная глабальная перамена звязаная з тым, што беларуская савецкая літаратура, уціснутая ў адно вымярэнне сацрэалізму, цяпер набыла шматмерную канфігурацыю, якая складваеца з самых розных эстэтычных вымярэнняў.

### *Адраджэнства*

Новая літаратурная сітуацыя складвалася на тле двух магутных сацыяльна-палітычных рухаў канца восьмідзесятых – пачатку дзесяністых гадоў: антыкамунізму і нацыянальнага адраджэння. І калі антыкамунізм меў прыблізна адноўлявую харктарыстыкі на ўсёй тэрыторыі СССР, то рух за нацыянальнае адраджэнне ў кожным рэгіёне быў досыць апрычоным. На Беларусі ён толькі на нейкі момент выйшаў за межы літаратуры і мастацтва і зрабіўся фактарам сацыяльной палітыкі, а потым зноў згарнуўся ў тэкст, тэатральную і мастацкую дзею – адным словам, у эстэтычна-інтэлектуальны дыскурс.

Дарэчы, на нейкі час антыкамуністычная ідэалогія таксама актыўна распрацоўвалася ў сферы эстэтычнай проблематыкі: антыкамуністычныя тэмы, сюжэты, эмацыянальны пафас напоўнілі не толькі памфлеты, эсэ, але і мастацкія творы – ад кіно да поп-музыкі, і, натуральна, – літаратуру. Дастаткова згадаць апавяданні і аповесці Васіля Быкава 90-х («Ружовы туман», «Жоўты пясочак» і г. д.), мастацкую дакументалістыку Святланы Алексіевіч («Зачараваныя смерцю») ці песні, вершы і паэмы Сержука Сокалава-Воюша і шмат да таго падобнага... Але нельга сказаць, што на Беларусі антыкамуністычнае мастацтва выявілася як самадастатковая і адметная эстэтычнае падзея. Хутчэй гэта было толькі рэха сацыяльна-палітычнага выбуху, і, як усялякае рэха, яно не было ні самастойным, ні адметным, ні трывальным. Яскравым прыкладам таму – эстэтычнае параза Васіля Быкава ў творах, напісаных у гэтым рэчышчы.

Цалкам іншая реч – адраджэнскае мастацтва і літаратура. І гэта зусім натуральна. Бо хаця само нацыянальнае адраджэнне было ідэалагічнай з'явай і рэалізоўвалася як палітычны выбар, але цяжарам усёй сваёй сутнасці яно палягала на анталагічнай проблематыцы этнасу, выяўляла этычны сэнс і эстэтычны образ нацыянальнай субстанцыі.

Праўда, досыць хутка высветлілася, што ідэя нацыянальнага адраджэння як у ідэалагічным, так і ў сацыяльна-палітычным, і нават у эстэтычным планах не мае доўгатэрміновай перспектывы, бо нельга «ўвайсці ў адну ваду двойчы» і нічога ў гэтым жыцці не адраджаецца, а ўсё толькі нараджаецца ў першы і апошні раз, але тады, у другой палове восьмідзесятых – першай палове дзесяціх, грамадства (прынамсі, яго свядомая частка) было захоплена веліччу, прыгажосцю і багаццем этнагістарычнай Беларусі, якая раптам паўстала перад вачамі, калі быў развалены камуністычны мур, што адсланяў людства ад усяго свету, у тым ліку і ад свету ўласнай мінуўшчыны.

У жыцці кожнага грамадства здараюцца перыяды, калі гісторыя становіцца больш актуальнай за сучасніць. Гэтак бывае кожны раз, калі сучасніць не здольная адказаць на ёю ж самой спароджаныя запытанні – і тады чалавек у патрэбе ісціны звяртаецца да таго, што ўжо адбылося (бо ці не ёсць толькі ўжо здзейсненая ісцінай, бо ці можа адбыцца, здзейсніцца не-ісцінай?). У нашым выпадку актуальнасць прамінулага была абумоўлена яшчэ і тым, што яно адкрывалася нам як новае веданне ўвогуле і адначасна новае веданне пра саміх сябе ў самым шырокім сэнсе гэтага «сябе». Гэта было як прыгодніцкая вандроўка ў часе ці, хутчэй, «вертыкальная міграцыя»; на нейкі момент мы ўсе мігрыравалі, перасяліся ў сваё далёкае (і не надта далёкае) мінулае; мы сябравалі не столькі паміж сабой, колькі з Усяславам Чарадзеем і Канстанцінам Астрожскім, суседзілі не са сваімі пабочнікамі па лесвічнай пляцоўцы, а з Францішкам Скарынам і Сымонам Будным, выходзілі на мітынговыя плошчы не з рэальныхімі сумеснікамі, а з Кастусём Каліноўскім і Кастусём Езавітавым...

Адным словам, у вір гісторыі, у напаўзасыпаныя ментальныя сутарэнні абрывулася ўсё нацыянальна свядомае, і, натуральна, найперш там бултыхала і блукала мастацкая літаратура – уся, ад Івана Шамякіна да апошняга пачаткоўца. Але найбольш заглыбленымі і актыўнымі ў эстэтычным адраджэнскім дыскурсе былі тыя, што пакрысе і выяўляюцца як стваральнікі Новай літаратурнай сітуацыі.

Тут мы не маєм магчымасці нават проста пералічыць усіх (хто пісаў) і ўсё (што было напісаны) у гэтым тэматычным і сэнсавым абсягу, бо ў той ці іншай меры кожны ўклаўся ў гэтую патрэбу. Згадаю адно тры, як на маё меркаванне, знакавыя (для пазначанага тут ракурсу) фігуры той пары: Уладзіміра Арлова, Сержука Сокалава-Воюша, Анатоля Сыса.

Сталася ўжо агульным месцам звязваць гістарычны пласт прозы Уладзіміра Арлова з гістарычнай прозай Уладзіміра Караткевіча. І хаця для гэтага ёсць даволі падставаў, але мы найперш звернем увагу на тое, што апавяданні і аповесці Уладзіміра Арлова (зборнікі «Добры дзень, мая шыпшина», «Дзень, калі ўпала страла», «Рандэву на манеўрах») былі, калі так можна сказаць, больш сучаснымі, гэта значыць, былі больш тоеснымі сучаснай еўрапейскай літаратуры ўвогуле. І хаця ладная доля ўжо архаічнага рамантызму, раней неад'емнага атрыбута гістарычнай прозы, застаецца ў гістарычнай творчасці Уладзіміра Арлова і па сёння, але і тады і цяпер тое, што ён піша пра былое, надзвычай актуальнай, як стылёва-эмацыйна, гэтак і ідэалагемна.

Сяржук Сокалаў-Воюш не быў сярод самых адметных (у сэнсе паэтычнага майстэрства, версіфікацыйных здольнасцяў і эмацыянальнай глыбіні) паэтаў той хвалі, але ён ці не найлепей презентуе ўсе хібы і вартасці паэзіі адраджэнскай літаратуры. Сяржук Сокалаў-Воюш зычна, на ўвесь голас, выкрыкваў пад гітару (цыкл «Песні касінераў» ды іншыя) тое, пра што прамаўчаў Уладзімір Караткевіч – тое, пра што Караткевіч не меў магчымасці сказаць. Гераічны пафас, праклён чужынцам, самаахвярнае служэнне Айчыне гучалі не толькі ў песнях Сокалава-Воюша, але і ў вершах ды паэмах (зборнік «Кроў на сумётах», паэмы «Б», «Пац»). Гэта была мітынговая паэзія (таму так горача віталі выступленні паэта на шматлікіх мітынгах), адкрытая, напоўненая адраджэнскімі знакамі-«слоганамі» («пагоня», «бел-чырвона-белы сцяг», «народны фронт», «пашпартны беларус»). Нездарма крытык Анатоль Сідарэвіч раіў Сокалаву-Воюшу не друкаваць свае вершы ў часопісах, а расклейваць іх на слупах, як улёткі. Спадысподу гэтай прапановы хаваўся скепсіс адносна паэтычных вартасцяў вершаў. Але ж і сам час быў такі: адкрыты, публіцыстычны, эмацыянальны і... трохі гераічны. Гэты час і стварыў сабе знакавага паэта Сержука Сокалава-Воюша.

Бадай, самай значнай літаратурнай фігурай, якую выявіла тая адраджэнская пара, быў Анатоль Сыс. У адрозненне ад Сержука Сокалава-Воюша, паэта Анатоля Сыса ніхто не абвінаваціць у павярхоўнасці, публіцыстычнасці, голай палітычнай ці ідэалагічнай заангажаванасці. Анатоль Сыс – безумоўна, анталагічны (у абодвух сэнсах) паэт. Адзін з самых энергаёмістых ва ўсёй беларускай паэзіі. Па колькасці паэтычнай энергіі на радок, падобна, яму саступляць і Купала, і Багдановіч. Здаецца, у лепшых паэтычных творах Анатоля Сыса сканцэнтраваны ўвесь трагічны цяжар нацыянальнага быцця (зборнікі «Агмень», «Пан Лес»). Разам з тым адзначым, што фармальна, тэматычна і эстэтычна вершы Анатоля Сыса цалкам упісаныя ў фігуру адраджэнскай паэзіі, якая не змяніла свае абрывы з канца XIX – пачатку XX стагоддзя: усё той жа напышлівы рамантызм, усё тая ж туга па абстрактнаму ідэалу, усё тая ж міфатворчасць. У гэтым наўным (ці архаічным?) рамантызме, які вымыкае вершы Анатоля Сыса з кантэкстаў сучаснай паэтыкі, ягоная «слабасць», але слабасць не паэзіі, а пазіцыі, таго месца, якое яна займае ў сучасным эстэтычным дыскурсе.

Неяк літаратурны крытык Сяргей Дубавец паскардзіўся, што калі спрабаваў адобраць некалькі вершаў Анатоля Сыса для перакладу на польскую мову, каб презентаваць сучасную беларускую паэзію за мяжой, то не змог гэтага зрабіць з-за іх несучаснасці для польскага чытача... Але для нацыянальна заангажаванага беларуса паэзія анталагічных сутнасцяў Анатоля Сыса, пэўна, будзе заставацца кранальна істотнай да той пары, пакуль будуць існаваць міфалагізаваная Беларусь і яе рамантычныя апалагеты.

### *Урбанізация эстэтычнага дыскурсу*

На працягу XIX –XX стагоддзяў беларуская літаратура эстэтычна разгортувалася ў фальклорна-пабытовай прасторы, а сацыяльна была абмежаваная вясковай проблематыкай. Што, урэшце, і натуральна, бо

толькі мястечка і вёска былі беларускімі, пакуль у другой палове 50-х не пачаўся шырокі міграцыйны рух, калі лікам беларускіх вяскоўцаў колькасць гарадскога насельніцтва з 1950 па 1970 год павялічылася на 57%. А да гэтага ў беларускіх гарадах пераважала расейская, габрайская ды польская насельніцтва.

Да таго ж беларусы заставаліся апошнімі ў сацыяльной іерархii горада і таму былі адучаныя ад горада як культурнага асяродка, а калі тут і знаходзілася ім месца, то гэта не было нацыянальна вызначанае месца. І хаця, пачынаючы з Максіма Багдановіча, у нас выявілася не так ужо і мала літаратурных твораў пра горад, але гарадской прозы і паэзii ў нас не было.

Для ранейшага беларускага пісьменства літаратура пра горад – гэта спроба засвоіць лад гарадскога побыту і мыслення праз моўныя сродкі і этычны кодэкс вясковай культуры. А насамрэч гарадская літаратура – гэта такі тып вобразнасці, які сформаваны рэаліямі гарадскога існавання і вывёраны сістэмай уласных эстэтычных і этычных каардынатаў.

Адным словам, пакуль наш горад не стаў хоць у нейкіх лакальных праявах беларускім і ў гэтым ужо трохі беларускім горадзе не вырасла пакаленне аўтахтонных літаратараў, да той пары гарадской літаратуры і не магло быць. Відавочна, што не само паўстаннне Новай літаратурнай сітуацыі сталася прычынай узнікнення гарадской літаратуры, а тыя глабальныя міграцыйныя перарухі, што адбыліся некалькімі дзесяцігоддзямі раней, калі беларуская вёска пераехала ў горад і апанавала ім. Была б гэта «новая сітуацыя» ці не – у дзеяностых гадах у нас усё роўна з'явілася б і гарадская проза, і гарадская паэзія. У прыклад да гэтай тэзы можна прывесці зборнік вершаў Галіны Булыкі «Сінтэз» (1986 г.), дзе дэманструеца спроба стварэння паэтыкі на аснове тэхнакратычных рэаліяў урбанізаванай цывілізацыі. Але так сталася, што менавіта ў гэту пару адна падзея паспрыяла другой – гарадскія літаратары ў значнай ступені прычыніліся да паўстанння Новай літаратурнай сітуацыі, а сітуацыя дазволіла больш вольна разгарнуцца і больш трывала замацавацца творчым ініцыятывам і праектам гарадскіх літаратараў. Уласна, творчасць менавіта гарадскіх літаратараў і сталася тым грунтам, на якім сформаваўся (і дзе пераважна палягае) дыскурс Новай літаратурнай сітуацыі. Для відавочнасці мы тут пералічым хоць колькі творчых персаналіяў: Алесь Бембель, Сяргей Дубавец, Але́сь Асташонак, Уладзімір Арлоў, Адам Глобус, Галіна Булыка, Вінцэсъ Мудроў, Галіна Дубянецкая, Ігар Бабкоў, Людміла Рублеўская, Юры Гумянюк, Але́сь Аркуш, Вітаўт Чаропка, Юрась Барысевіч, Валерка Булгакаў, Мікола Касцюкевіч, Ілля Сін, Міхась Баярын, Андрэй Хадановіч і г. д.

Мы тут не ў стане аналізуаць канкрэтныя праявы гарадской паэзii, прозы, драматургii і эсэістыкі (часткова іх аналіз разгортаеца ў іншых раздзелах) у першую чаргу таму, што гарадская літаратура, у адрозненне ад аднамернай вясковай, – эстэтычна палімерная, бо адначасна абапіраеца на досвед усёй сусветнай літаратуры ў самых розных яе праявах. Мы звернем увагу адно на некаторыя яе характеристыкі, якія падаюцца нам самымі істотнымі.

Найперш заўважым, што ў адрозненне ад вясковай літаратуры гарадская, калі можна так сказаць, больш літаратурная літаратура. Гэта значыць, што ў ёй значна больш месца належыць фармальным прыёмам, тэхніцы пісьма, стылю, кампазіцыйнай выштукаванасці.

Па-другое, гэта ўжо ў значна большай меры рэфлексійная літаратура, якая сумяшчае вобразнае апісанне падзеяў з аналітычным роздумам і эмацыянальным філасофаваннем.

Па-трэцяе, гарадская літаратура ўжо не ў меншай меры, чым на знакі і падзеі жывога жыцця, абапіраецца на знакі і падзеі культуры – і не толькі айчынны. Менавіта якраз з гэтага наяўнасць гарадской беларускай літаратуры дазволіла выявіцца ў яе рэчышчы такім эстэтычным плынням, як мадэрнізм, постмадэрнізм, герметызм, дэкаданс, эстэтызм, абсурдызм, сюрэралізм, экзістэнцыялізм ды інш.

### *Агрэсія формы*

Менавіта пад такой назвай у 1991 годзе «ЛіМ» надрукаваў артыкул Людмілы Корань, які займеў шырокі розгалас з розных прычынаў, але, бадай, найперш таму, што ён ужо самой назвай выявіў праблему, якая з гледзішча папярэдняга досведу бачылася за небяспеку для беларускай літаратуры. Бо калі ўся ранейшая вясковая сацрэалістычная літаратура ўкладвалася літаральна ў некалькі традыцыйных жанраў і фармальных прыёмаў, канцэнтруючы сваю ўвагу на духоўных і эстэтычных сутнасцях, то літаратура новай генерацыі (тады канцепт «Новай літаратурнай сітуацыі» яшчэ не быў сформуляваны), з прычыны сваёй неабсяжнай размаітасці, укладаецца не ў сутнасці, а ў пошуку новых формаў і фармальных прыёмаў, гэта значыць шукае сябе выключна ў праекцыі эстэтычных каштоўнасцяў.

Цікава, што на час напісання артыкула яшчэ не выйшаў з падполля андэграўнд, амаль не быў заўважны авангард і да з'яўлення першых постмадэрновых практикаванняў, што будучь презентаваць сябе менавіта як постмадэрновыя, заставалася некалькі гадоў. Гэта значыць, што сапраўдная агрэсія формы, якая будзе бурыць ужо і самую форму, яшчэ чакалася наперадзе.

Зрэшты, ужо тады былі «рысасловы» Людкі Сільновай (спроба з'адзіночання верша і малюнка), герметычныя апавяданні і канструктыўісцкія вершы Адама Глобуса (неўзабаве ён адмовіцца ад гэтага шляху), практикаванні ў беларускім хоку (той жа Глобус, Сцяпан, Шайбак і іншыя), шырока распаўсюджваўся верлібр, рознага кшталту і розных формаў паэтычныя імпрэсіі, якія шукалі сабе месца на памежжы некалькіх жанраў.

Але, паўторымся, «агрэсія формы» пачалася крыху пазней (недзе пад сярэдзіну дзеянствых), калі ў беларускай літаратуре актыўна прайвіла сябе генерацыя літаратарапіі, якая пачала працаваць у эстэтычным полі, блізкім да постмадэрновага дыскурсу. «Сюрэралістычныя» апавяданні і імпрэсіі Іллі Сіна, «дадаісцкія» вершы Зміцера Вішнёва, «абсурдэлькі» Сержука Мінскевіча, алгарытм постмадэрну – «старая капірка» Алеся Туровіча, «правакацыйныя» тэксты Альгерда Бахарэвіча, «паліндромы» Віктора Жыбуля – усё гэта і шмат што

іншае насамрэч перайначыла застылы ў дзесяцігоддзях вобраз сялянска-савецкай беларускай літаратуры і надало Новай літаратурнай сітуацыі натуральны (а не рытарычна-ідэалагемны) кшталт навізны.

Інтэрвенцыя формы зайдла, як кажуць, гэтак далёка, што ўвогуле традыцыйны і да таго ж сацыяльна заангажаваны празаік Юры Станкевіч напісаў раман «Любіць ноч – права пацукоў», пабудаваны на фармальным прыёме: адзін сказ – адзін раздзел (дарэчы, гэта той рэдкі выпадак, калі досыць радыкальны фармальный прыём не застаўся «рэччу ў сабе» і дзеля сябе, а ўдала спрацаваў на карысць усяго тэксту).

Зрэшты, цяпер, напрыканцы стагоддзя, літаратурная сітуацыя сталася настолькі іншай, што ўжо нават не выпадае казаць пра «агрэсію формы», бо літаратура як сістэма заканстытуяваных формаў, жанраў, прыёмаў – распалася, і таму перастала быць актуальнай наяўнасць ці адсутнасць традыцыйных формаў, як перасталі быць актуальнымі і фармальнымі навацы. Цяпер мы маєм сітуацыю, калі ацэнка і ўспрыманне тэксту абсолютна не залежаць ад таго, у сістэму якіх эстэтычных (ці антыэстэтычных) каардынатаў ён упісаны. Тэкст выяўляеца толькі наяўнасцю тэксту і эстэтычнымі вартасцямі адносна самога сябе, а не нейкіх вонкавых сістэмных крытэрыяў, фармальных утым ліку.

### *Тэалагізацыя літаратуры*

Сёння ўжо нават цяжка сабе ўяўіць, што ў літаратуры ўсіх народаў СССР быў даўжэны перыяд, у якім рэлігійная тэматыка заставалася пад забаронай, за выключеннем тых выпадкаў, калі яна выкарыстоўвалася ў мэтах прамой (ці ўскоснай) атэістычнай прапаганды. (У Гародні нават музей рэлігіі быў названы «Музеем атэізму».) Некаторыя сцвярджаюць, што здараліся выпадкі, калі цэнзура выкрэслівала з тэкстаў хаця б нейтральна ўжытае слова «бог», як і іншыя слова з гэтага семантычнага шэрагу...

Таму зусім натуральная, што калі камуністычнай імперыя развалілася і літаратура выслабанілася з-пад ідэалагічнага прыгнёту, то яна найперш заакцэнтавалася на папярэдне забароненым, у тым ліку – і на рэлігійным. Літаратурныя часопісы пачалі друкаваць пераклады святых кнігаў («Беларусь» – «Стары Запавет», «Маладосць» – «Святое Дабравесце»), іншыя рэлігійныя тэксты, было зроблена факсімільнае выданне «Бібліі» Францішка Скарыны і шмат чаго яшчэ. Досыць паказальным у гэтым сэнсе з'яўляеца той факт, што першым незалежным часопісам, які з'явіўся на Беларусі, быў міжканфесійны часопіс «Унія» (редактар – Ірына Дубянецкая), у якім хапала месца і літаратурна-мастацкім практикаванням.

Што да ўласна мастацкай літаратуры, то яна, як бы трохі ашалеўшы ад дараванай свабоды, ліхаманкова мітусілася паміж антыкамунізмам, нацыяналізмам і рэлігіянізмам, ці, дакладней, адначасна бегла ў гэтыя тры бакі. Рэлігійныя (і не толькі хрысціянскія) тэмы, ідэі, вобразы, метафары запаланілі тэксты (найперш паэтычныя). Безумоўна, шмат у чым гэта была даніна модзе, але найперш – даніна свабодзе.

Цяпер, калі тая першапачатковая хваля даўно апала, добра бачна, што тагачаснае рэлігійнае было нічым іншым, як даніаю свабодзе, бо з тых практыкаванняў на «тэмат Бога» нічога вартага застацца ў літаратуры – не засталося (за асобнымі выключэннямі, аб чым ніжэй).

Дарэчы, тэалагічнае літаратура, як і гарадская, узняла не з факта Новай літаратурнай сітуацыі, а з тэктанічных сацыяльна-палітычных перарухаў у грамадстве, але ў адрозненне ад гарадской літаратуры яна істотна не паўплывала на фармаванне Новай літаратурнай сітуацыі, а толькі павялічыла яе на адно, і далёка не самае актуальнае, вымэрэнне. Больш за тое, хаця мы маем падставы, каб казаць пра пэўную тэалагізацыю сучаснай беларускай літаратуры, бо сёння яна ўжо насычаная мнóstvam міфаў, вобразаў, метафараў, алюзіяў не толькі з хрысціянскай ці паганскай, але і з іншых рэлігіяў, скажам – буддызму (да прыкладу згадаем вершы Ігара Бабкова ці Міхася Баярына), фрагментарна раскіданых па ўсяму секулярызаваному дыскурсу, – але падставаў, каб казаць пра тэалагічную плынь у нашай літаратуры, мы не маем. Бо нават, скажам, такая паэтка, як Валянціна Аксак, многія вершы якой (зборнік «Цвінтар») вызначаюцца надзвычайнай глыбінёй і сур'ёзнасцю рэлігійнага пачуцця, у цэлым у сваёй творчасці не з'яўляецца рэлігійным паэтам. І хаця апошнім часам у нас з'явілася даволі рэлігійна заангажаваных, глыбока веруючых літаратараў, адданых рэлігіі як справе жыцця (Алег Бембель, Ірина Жарнасек, Хрысціна Лялько, Валянціна Коўтун, Галіна Каржанеўская, іншыя), але іх рэлігійная заангажаванасць наўпрост сістэмна не выяўляецца ў мастацкай творчасці.

Наколькі мне вядома, у гэтым сэнсе мы маем толькі два выключэнні: Галіна Тварановіч (зборнік «Ускраек тысячагоддзя») і Алег Бембель.

Рэлігійныя вершы Галіны Тварановіч мы пакуль пакінем за дужкамі размовы, каб засталося месца сказаць колькі словаў пра першага ў сучасным айчынным дыскурсе хрысціянскага паэта Алега Бембеля.

Безумоўна, лепшы твор Алега Бембеля – гэта ягонае жыццё. Прафесійны піяніст, прафесійны філосаф, ён у 1985 годзе ў Лондане выдаў кнігу «Роднае слова і маральна-эстэтычны прагрэс», за якую быў выключаны з камуністычнай партыі і пазбаўлены працы ў Акадэміі навук. Між іншым, гэтая кніга істотна прычынілася да фармавання адраджэнскага руху.

Першы этап уласна паэтычнай творчасці Алега Бембеля таксама пераважна акцэнтаваўся на адраджэнскай проблематыцы, хаця ўжо і там актыўна гучалі хрысціянскія матывы (зборнік вершаў «Рэха малітваў», Нью-Йорк, 1989, і «Саната ростані», Беласток, 1989).

Пазней як культуралагічныя тэксты, гэтак і паэтычныя творы Алега Бембеля цалкам згарнуліся да памераў дагмату праваслаўнага хрысціянства. Як пакажа час, гэта быў лагічны вынік творчасці паэта, які неўзабаве падмацаваўся экзістэнцыйным выбарам. У 1986 годзе Алег Бембель стаў паслушнікам Жыровіцкага манастыра.

З сумам заўважым: чым болей Алег Бембель знаходзіў сябе ў веры, тым болей губляў у паэзіі і мысленні. Многія яго рэлігійныя вершы

апошніх гадоў папросту бездапаможныя, гэта ўсяго толькі вершаваная рыторыка, старанна ўпісаная ў фігуру праваслаўнага дагмата. Хаця здараюцца і выключэнні...

...зямную сцяжыну завершы  
раскаяным сэрцам, найперш  
маленні – вышэй за вершы...  
хай стане маленнем – вёрш!..

Зрэшты, гэта таксама рыторыка...

### *Бруталізацыя тэксту*

Пэўна, ёсьць нейкая логіка ў тым, што тэалагізацыя беларускай літаратуры не мела выразных вынікаў, акрамя пашырэння лексічна-семантычнага поля за кошт уключэння ў літаратурны дыскурс слоўніка вобразнасці і проблематыкі з прасторы рэлігійнага, а вось бруталізацыя гэтых вынікаў безумоўна мела.

Рэч тут, пэўна, у тым, што рэлігійнае – гэта найперш этычнае, а традыцыйная сялянска-савецкая беларуская літаратура сама з сябе была наскроў этычнай, уся яе проблематыка цалкам замыкалася бінарнай апазіцыяй «дабро – зло»; уласна традыцыйная беларуская літаратура і не ставіла перад сабой іншай мэты, акрамя вызначэння маральных характарыстык герояў, вобразаў і падзеяў. Таму канцептуальная рэлігійнае нічога ёй не магло дадаць, а толькі вонкава пашырыла тэматычнае поле і сістэму вобразнасці.

А вось бруталынае літаральна перайначыла дасюль татальну цнатлівую беларускую літаратуру. Зрэшты, гэта і натуральна. Усё, што губляе цноту, становіцца іншым.

Адразу адзначым, што пад «бруталынасцю» мы тут будзем зважаць не толькі «чарнуху-парнуху», не толькі «ніз» бытнавання чалавека, «скатанізм» ды ненарматыўныя паводзіны і лексіку, а ўсё, што палягае ў прыцемках традыцыйнай пісьмовай культуры (скажам, «чорны гумар», дзіцячыя «жашкі», анекдот і да т. п.), усё, што раней знаходзілася ў самай глыбіні маргінэзу, ці нават у сітуацыі табу для мастацкай літаратуры (да прыкладу, апісанне родаў альбо выканання прысуду над пакаранымі на смерць). Хаця зразумела, што бруталізацыя літаратуры найперш звязана з вымыканнем раней латэнтна ўтоенага дыскурсу сексуальнасці ў праекцыю публічна відочнага і ягоную легітымацыю ў гэтай праекцыі.

Між іншым, легітымацыя бруталынага была звязаная з немалымі складанасцямі як з прычыны пераадолення магутнай інерцыі этычнага, так і з прычыны абсолютнай нераспрацаванасці бруталнай лексікі і вобразнасці, што было і натуральным для татальнай цнатлівой беларускай літаратуры.

Што казаць пра сексуальны слоўнік, калі беларуская літаратура нават не мела вартага яе слоўніка эратыкі. У гэтым сэнсе найбольш плённымі для распрацоўкі эратычнага лексікона і эстэтычна выверанымі былі эратычныя вобразы ў паэзіі Леаніда Дранько-Майсюка (райм

звярнуць увагу на паэму «Крумкач»). Але гэта, бадай, адзіны выпадак, бо іншыя спробы крануць сферу сексуальнага «традыцыйнымі» літаратарамі, да прыкладу, Леанідам Галубовічам, выглядалі досыць няўклюднымі. (А эратычныя апавяданні Генрыха Далідовіча – гэта ўвогуле эстэтычны жах.)

У адрозненне, скажам, ад нацыяналізму ці ўрбанізму, разгортванне якіх было абумоўлена сацыяльна-палітычнымі перарухамі і якія выявіліся б незалежна ад наяўнасці Новай літаратурнай сітуацыі, бруталізацыя без Новай літаратурнай сітуацыі наўрад ці была б магчымай, прынамсі ў тым аб'ёме і той аголенасці, у якіх яна выявілася. Акцэнтная роля ў гэтым працэсе, з майго гледзішча, належыць хаўрусу Адама Глобуса (акрамя яго самога, Уладзімір Сцяпан, Максім Клімковіч, Вячаслаў Ахроменка, Міраслаў Шайбак). У свой час, яшчэ на пачатку «старой» «Крыніцы», яны пачалі распрацоўваць (і ў «Крыніцы» друкаваць) сюжэты з «чорнага гумару» і падлеткавага фальклору жахаў. Прыкладна тады сталі з'яўляцца першыя сексуальныя навэлы Адама Глобуса, якія пазней склалі дзве кнігі «Дамавікамэрона» – першыя беларускія кнігі, якія трэба хаваць ад дзяцей, як сцвярджае сам аўтар, бо большасць навэлаў «Дамавікамэрона» арганізуецца голым сексуальным актам, нахабна вызваленым з-пад эратычнага покрыва таямнічасці (так вызваляеца з-пад кожуха рухавік на дэмансстрацыйным стэндзе).

Ідэю гарадскога «квазіфальклору» Адама Глобуса скарысталі і пасвойму разгарнулі ў дыскурсе брутальнага Марцін Юр і Францішак Хлус (Максім Клімковіч і Вячаслаў Ахроменка) у кнізе «Здані і пачвары Беларусі». Эстэтычна, «літаратурна» гэта больш вытанчаная і выштукаваная тэктавая прадукцыя, але яна саступае «Дамавікамэрону» ў самым істотным – у «першародстве граху».

Яшчэ два найбольш заўважныя факты брутальнай літаратуры ў прозе звязаныя з прозвішчам Вітаўта Чаропкі (аповесць «Эрагенная зона», дзе актыўна скарыстоўваецца ненарматыўная лексіка) і Юрыя Гуменюка (раман «Апосталы нірваны») – абодва творы былі надрукаваныя ў часопісе «Калосьсе». Дарэчы, Юры Гумянюк актыўна выкарыстоўвае эстэтыку брутальнага і ў сваёй паэзіі (зборнікі «Водар цела», «Твар Тутанхамона»). У гэтым кантэксьце не лішне будзе згадаць паэта Славаміра Адамовіча («Плавільшчыкі расы»).

Першая і, пэўна, самая магутная хвала бруталізацыі беларускай літаратуры, відавочна, пайшла на спад. Але ў якой бы мінімальнай меры беларускія празаікі і паэты ні выкарыстоўвалі надалей брутальнае, беларуская літаратура ўжо ніколі не вернеца ў свой ранейшы стан. Можна шмат што вярнуць – але толькі не цноту.

### *Літаратура эміграцыі*

Да перабудовы балышыня паспалітых беларусаў, бадай, нават не здагадвалася пра існаванне досыць шматлікай беларускай дыяспары ў замежжы, раскіданай не толькі па розных краінах, але і па розных кантынентах (Еўропе, Паўночнай і Паўднёвой Амерыцы, Аўстраліі). І ўжо зусім мала тады ведаў пра шматлікія эмігранцкія газеты, часопісы,

літаратурныя і культурніцкія згуртаванні, у прасторы якіх знаходзіла сабе месца і актыўна дзеілася беларуская літаратура на эміграцыі.

Таму няма нічога дзіўнага, што як толькі ідэалагічная аблога з беларускай дыяспары была знятая, то факт наяўнасці даволі багатага эмігранцкага пісьменства літаральна агаломшыў тутэйшую публіку, якая адразу пачала актыўна засвойваць новы досвед праз шматлікія асветніцкія публікацыі і перадрукі твораў, напісаных эмігрантамі. Першым сістэмным падсумаваннем гэтага вэрхалу перадрукаў стаўся ладны зборнік паэзіі «Туга па Радзіме», падрыхтаваны Барысам Сачанкам і выдадзены ў 1992 годзе выдавецтвам «Мастацкая літаратура».

Праўда, эйфарыя ад эмігранцкай літаратуры лішне не доўжылася, бо неўзабаве высветлілася, што, нягледзячы на шматлікасць імёнаў і разнастайнасць выданняў, а да таго ж – на магчымасць непасрэдна і без спазненняў засвойваць найноўшы досвед сусветнай літаратуры і, што, можа, найбольыш істотна, нязмушана выказвацца, – акрамя колькаснага павелічэння эмігранцкая літаратура амаль нічога не дадала беларускай літаратуры. Як гэта ні дзіўна, эстэтычна беларуская літаратура на эміграцыі была абсалютна тоесной вяскова-савецкай беларускай літаратуры. А ўся яе адрознасць палягала адно ў полі ідэалагічнага – яна была выразна антысавецкай.

Вядома, няма правіла без выключэнняў, ёсць яны і ў гэтым выпадку, але іх толькі два: Янка Юхнавец і Ян Пятроўскі. Паэзія Янкі Юхнаўца ўгрунтавана ў адмысловую лексіку і глыбока персанальную стылістыку, яна як бы цалкам паўстае сама з сябе, не мае прамых аналагаў і таму ва ўсялякім літаратурным дыскурсе па азначэнні выступае дадатковай падзеяй.

Безумоўна, узбагаціла кантэкст айчыннай інтэлектуальнай літаратуры перакладніцкая дзейнасць Яна Пятроўскага. Пераклад са старагрэцкай трох кнігаў Платона і па сёння застаецца найбольш адметнай з'явай у гэтай сферы.

Дарэчы, мая ацэнка эмігранцкай літаратуры толькі як колькаснага дадатку да ўласна беларускай літаратуры не ёсць агульнапрынятай. Існуе і супрацьлеглае гледзішча. Скажам, Сяргей Дубавец лічыць, што толькі эмігранты прадстаўляюць беларускую літаратуру ў яе сапраўднасці, вольнай ад камуністычнага і расейскага ўціску. Тут не месца для дыскусіі, але з якой бы павагай мы ні ставіліся да творчага наробку Наталлі Арсенневай, Масея Сяднёва, Алеся Салаўя, Уладзіміра Дудзіцкага ды іншых, хоць каму будзе цяжка давесці, што яны ўзбагацілі нашую літаратуру не толькі колькасна, але і якасна – гэта значыць узбагацілі яе новымі эстэтычнымі вартасцямі, дагэтуль ёй невядомымі.

Разам з тым, сам факт наяўнасці досьць багатай эмігранцкай літаратуры быў надзвычай істотны для Новай літаратурнай сітуацыі. Ён не толькі надаў гэтай сітуацыі яшчэ адно, досьць экзатычнае вымярэнне, але, прынамсі ў сферы ідэалогіі, больш выразна аддзяліў яе ад беларускай савецкай літаратуры. Асобная тэма гаворкі, якую мы тут абмінем, – гэта ўплыў эмігранцкай літаратуры на станаўленне граматыкі Тарашкевіча ў прасторы грамадска-палітычных і літаратурных выданняў Беларусі. Відавочна, вяртанне «тарашкевіцы» наўрад ці сталася б

магчымым, каб яно не было забяспечана актыўным функцыянаваннем «тарашкевіцы» на эміграцыі.

### *Інтэлектуальна-метафізічная літаратура*

Пазначэнне гэтага раздзела досыць умоўнае і не вельмі дакладнае. Разам з тым ёсць відавочная неабходнасць вынесці пэўную группу твораў і аўтараў за межы пабытова-псіхалагічнага кантэксту беларускай літаратуры, якім пераважна ахопленыя ўсе яе жанры і ў дыскурсе Новай літаратурнай сітуацыі.

Тут найперш трэба адзначыць, што ўся беларуская літаратура, пачынаючы ад Чачота, Дуніна-Марцінкевіча і Багушэвіча да самага апошняга часу, укладвалася ў тры вымярэнні: фальклорнае, пабытовае і, у меншай меры, псіхалагічнае. У нас зусім не было філософскай, інтэлектуальнай і, шырэй, метафізічнай літаратуры. Мы яшчэ і па сёння не маем ніводнага філософскага рамана. Сапраўдны прарыў у гэтым накірунку быў здзейснены ў 70-я гады Алесем Разанавым. Гэта ён першы, і магутна, выявіў чацвёrtае (метафізічнае) вымярэнне ў да гэтага трохмернай беларускай паэзіі. Аднак, хараکтарызуючы вершаванні Алеся Разанава як метафізічнае, адзначым, што ўся ягоная метафізіка скінутая ў анталогію, дакладней – у анта-лагічнае быццё беларускага слова. Гэта не метафізіка зорнага неба, астральных целаў, трансцэндэнцыі ўвогуле, а метафізіка зерня, гліны, каменя і самога слова.

Алесь Разанаў заставаўся ў сваёй «метафізічнай адзіноце» да пачатку Новай літаратурнай сітуацыі, калі ў паэзію прыйшлі спачатку Алег Мінкін (зборнік «Сурма»), а затым ужо выразна метафізічны паэт Ігар Бабкоў.

Праўда, тут трэба згадаць пра адно выключэнне – інтэлектуальна-рацыянальныя вершы Галіны Булыкі (зборнік «Сінтэз»), якія запачатковалі ў беларускай літаратуры факт гарадской (з акцэнтам на тэхнакратычнасць) інтэлектуальнай паэзіі.

Але прыкладам кардынальнай змены сітуацыі сталася паэзія Ігара Бабкова (зборнікі «Solus Rex» і «Герой вайны за празрыстасць»).

У адрозненне ад «метафізікі глебы» Алеся Разанава, паэзія Ігара Бабкова звернутая да «метафізікі неба», да трансцэндэнцыі як такой. У звязку з вершамі Ігара Бабкова падаецца надзвычай істотным той факт, што гэта, бадай, першы выпадак, калі беларускі паэт цалкам аба-піраецца не на расейскую з фрагментамі беларускай, а на заходненеўрапейскую паэтычную традыцыю, а ў гэтай традыцыі менавіта на досвед інтэлектуальна-метафізічнай літаратуры ўвогуле, канкрэтна на творчасць Гёльдэрліна, Рыльке, Тракля, Цэлана (я б не выключаў з гэтага спісу Эліота і Паўнда). Цікава, што ў Ігара Бабкова традыцыя заходненеўрапейскага верша арганічна і плённа спалучаецца з паэтычнай традыцыяй Усходу.

Апрычонасць вершаў Ігара Бабкова ў кантэксце беларускай літаратуры надала яго паэзіі адметнасці, але і стварыла сітуацыю непаразумення з чытачом і крытыкам, якія прызываюцца арыентавацца і ацэньваць вершы адно ў тых параметрах, што калісьці фармаваліся ў

прасторы расейскай паэзіі, а затым былі перанесеныя на беларускую глебу.

Але пакрысе сітуацыя мяняеца, бо гэты шлях спакваля пачынаюць засвойваць і іншыя «героі». Побач з Бабковым разгортвае ўласны дыскурс Міхась Баярын (зборнік «Шалёны вертаградар»), у той жа прасторы шукае сябе і Андрэй Хадановіч, хаця яго постмадэрновая культуралагічна-іранічная паэзія вонкава і кантрастуе з дэканансамадэрновай паэзіяй як Бабкова, гэтак і Баярына.

Несумненна, што інтэлектуальна-метафізічная беларуская літаратура пакуль толькі на пачатку свайго шляху. У яе яшчэ ўсё наперадзе. Але, незалежна ад будучых поспехаў і стратаў, ужо сёння яна шмат у чым вызначае вобраз, ды і самую наяўнасць Новай літаратурнай сітуацыі.

### *Вызвольная літаратура*

Паколькі мы ў гэтай лекцыі аналізуем Новую літаратурную сітуацыю пераважна ў эстэтычным вымеры, то падзеі палітычнага супраціву, нават калі яны разгортваюцца на тле мастацкага тэксту, як быццам павінныя былі застацца па-за абсягам нашай гаворкі. Але так атрымалася, што арганізаваныя вызвольнай ідэяй тэксты, у адрозненне ад адраджэнской паэзіі і прозы, выявілі новыя эстэтычныя тэндэнцыі. На фармальна-ідэалагічным узроўні адраджэнская і вызвольная літаратура амаль нічым не розняцца: і там, і тут аснова драматычнага канфлікту палягае на змагарнасці за ідэю незалежнай бацькаўшчыны. Але ў вызвольнай літаратуре, параўнальна з адраджэнскай, герайчны пафас значна зніжаны, тут відавочна менш дэкларатыўнасці, рыторыкі. Калі адраджэнская літаратура пераважна абірала месцам дзеяння мінуўшчыну, то вызвольная хутчэй схіляецца да будучага, як у апавяданні Ігара Бабкова «Менская опера» ці Паўла Севярынца «Паленне». Але калі нават дзея адбываецца ў мінулым, як у апавяданні Андрэя Дынко «Проці ночы», то ў выніку скарыстання сучасных тэхналогіяў пісьма і закадаванай у гэтым пісьме проблематыкі падзеі эмацыянальна чытач апынаеца ў футурыстычнай падзеі. І яшчэ пра розніцу: адраджэнская літаратура, хай і на ўзроўні рыторыкі, але і ў самых сваіх трагічных сутнасцях – аптымістычная, калі заўгодна – сонечная. Зусім іншае – вызвольная: гэта літаратура прыцемак, сутарэнняў, тут пануе стылістыка дэканансу, супраціў герояў абумоўлены хутчэй фактам, наканаваннем, чым рэальным спадзяваннем на перамогу. Эмацыйны сплін узмацняеца яшчэ і тым, што герой вызвольнай літаратуре – гэта пераважна рэфлексуючы інтэлектуал, веру якога ў перамогу спадыслоду точыць шашаль веды пра бясплённасць усіх супраціваў.

У сваім цэлым вызвольная літаратура, асабліва проза (Дубавец, Бабкоў, Дынко, Севярынец, Шыдлоўскі, іншыя) – гэта, калі можна так сказаць, літаратура суйцыданльнага аптымізму, якая нейкім дзіўным чынам спалучае ў сабе панылы сплін дэканансу з халерычнай энергетыкай футурызму.

Аднак ёсць у беларускай вызвольнай літаратуры постаць, якая вылазіваеца з параметраў яе асноўных харктарыстык, але разам з тым застаецца сімвалам гэтай літаратуры. Натуральна, я маю на ўвазе Славаміра Адамовіча, які за верш «Убей президента» быў зняволены і дзесяць месяцаў адбыў за кратамі.

Славамір Адамовіч, бадай, першым з беларускіх літаратаў узгледзеў паэтычную вабноту ідэі тэарызму для сучаснай беларускай літаратуры. Падчас татальнага бяссілля зняможанай нацыі, калі ў яе няма жадання пераламаць сітуацыю на сваю карысць, тэракт застаецца адзінай рэальнай сілай, а яго вербалынныя версіі – дэманстрацыя гэтай (верагодна ўяўнай) сілы, якая выклікае ў нацыянальна заангажаванага чытача жывую рэакцыю.

Паэтыка пластыковых бомбаў, азарына партупеі, нагана, кінжала – адным словам, паэтыка тэракта ў спалучэнні з ідэйю свабоды, незалежнасці Айчыны стварае моцны эфект, і Славамір Адамовіч удала ім карыстаецца.

У пэўным сэнсе можна сцвярджаць, што якраз паэзія Славаміра Адамовіча задзіночыла ў сабе рытарычны пафас адраджэнскай літаратуры і тэхналогію сучаснага пісьма літаратуры вызвольнай, да таго ж яна выбавіла апошнюю ад дэкаданснага спліну і насыціла яе мужнім, энергічным словам, падмацаваўшы гэткім самым учынкам.

### У падсумаванне

Было б залішне саманадзеяна сцвярджаць, што абраны тут падыход да разгляду Новай літаратурнай сітуацыі, як і заакцэнтаваны ў ёй эстэтычныя ракурсы – метадалагічна бяспрэчныя і аб'ектыўна слушныя. Не, ні ў якім разе. Тут шмат ад суб'ектыўізму даследчыка і ў агульным поглядзе на сітуацыю, і ў канкрэтных ацэнках. Прычынай таму – як недаформленасць «цела» новай літаратуры, якое пакуль не набыло той завершанасці ў форме, каб яе можна было дакладна і выразна акрэсліць, так і «літаратуразнаўчая» пазіцыя даследчыка, у якой суб'ектыўізм паўстаем адзіна магчымым аб'ектыўным прынцыпам доследу. З гэтага гледзішча істотная не нейкая там міфічная аб'ектыўнасць, а колькасць і глыбіня аналітычных працаў таго ці іншага матэрыялу. У гэтым сэнсе Новая літаратура як аб'ект крытычнага доследу ўяўляе з сябе аркуш паперы, на якім зроблена пакуль адно некалькі чарнавых накідаў.

## 4. ІНТЭЛЕКТУАЛЬНАЯ ЛІТАРАТУРА

Мне ўжо даводзілася казаць, што найболыш значная падзея ў беларускай літаратуры апошняга дзесяцігоддзя вынікае не з яе ўласных здабыткаў (проза, паэзія, крытыка) і не са з'яўлення незалежных ад дзяржавы літсуполак («Тутэйшыя», «ТВЛ», «Бум-Бам-Літ»), і нават не са стварэння плоймы недзяржаўных часопісаў, газет, кніжных праектаў і выдавецтваў, а з таго, што я пакуль скільны пазначыць досьць авантурным словазлучэннем – беларускі інтэлектуалізм.

Што я маю на ўвазе, калі кажу «беларускі інтэлектуалізм», і чаму залічваю яго да канцэптуальных здабыткаў беларускай літаратуры найноўшай пары?

Па парадку...

Не станем сягаць у даўнія стагоддзі, калі мысленне на прасторы, цяпер пазначанай дзяржаўнымі межамі Рэспублікі Беларусь, разгорталася адпаведна з агульнаеўрапейскім тэндэнцыямі. Ужо хачя б таму, што метадалагічна яго, бадай, заўсёды будзе досыць няпроста залічваць да ўласна беларускага: ці то з прычыны яго іншамоўнасці, ці то з прычыны яго адслоненасці ад Беларусі як яшчэ не выяўленага суб'екта еўрапейскай гісторыі... Безумоўна, фармуючы традыцыю беларускага мыслення, мы ўжо напэўна не пакінем тыя здабыткі па-за нашай увагай. Але рэальна пачатак беларускага мыслення нам даводзіцца звязваць з нашаніўскім перыядам беларускай гісторыі, з тагачаснай літаратурай, публіцыстыкай, гісторыяграфіяй, светапогляднымі рэфлексіямі. Найвялікім дасягненнем айчыннага мыслярства той пары мы небеспадстаўна лічым эсэ Абдзіровіча (Канчэўскага) «Адвечным шляхам» і эсэ Сулімы (Самойлы) «Гэткім выстаем».

Ёсць досыць распаўсюджанае меркаванне, што чалавеку можна забараніць усё, нават дыхаць, але нельга забараніць мысліць.

Магчыма, аднаму асобнаму чалавеку і нельга забараніць мысліць сам-насам, але грамадству – можна. Цяпер мы гэта добра ведаем. За камуністамі беларусам было дазволена пісаць апавяданні і раманы, маляваць карціны і ствараць скульптуры, ставіць спектаклі і спявачыя песні, але нельга было мысліць...

Беларусам было забаронена мысліць. Тут карціца дадаць – самастойна, але інакшага мыслення, акрамя самастойнага, не бывае.

Не станем тут шмат казаць пра дыялектычны матэрыйалізм – адзінную дазволеную нам форму мыслення, бо рэч не ўтым, добрая ці благая была гэтая форма, а ўтым, што мысленне ўнейкай адной форме ўжо не ёсць ім. І адсюль яго кардынальная адрозненасць ад мастацтва і літаратуры, якія могуць быць заціснутыя звонку – ці самі сябе заціснуць – у катух аднаго метаду (класіцызм, рамантызм, рэалізм, сацрэалізм...) і пры гэтым заставацца творнымі, бо эстэтычнаму, каб выявіцца, усё роўна патрэбны нейкі канон – не той, дык іншы.

## *Інтэлектуалізацыя эстэтычнага дыскурсу*

Нам не дазволена было выбіраць формы і спосабы мыслення, а значыць нам было забаронена мысліць... з другой паловы дваццатых аж да «перабудовы», калі ўсе забароны неўпрыкмет спарахнелі, а дазволу, каб нават па звычцы закарцела, не было ў каго запытацца.

У гэтым бязладдзі і пачалося сучаснае беларускае мысленне – натуральна, бязладна, але інтэнсіўна. Невыразныя спробы неяк яго згарманізаваць, намацаць яму грунт пад пачатак стаяння і адтуль накрэсліць вектар руху наперад ніякага плёну не мелі. Адноўленыя для ўжытку тэксты Абдзіраловіча, Сулімы, Цвікевіча і г.д. пацешылі сэрцы адраджэнцаў, але па сутнасці засталіся незапатрабаванымі інтэлектуальнымі рухам...

Тут нам давядзецца зрабіць невялічкае адступленне, і вось з якой нагоды. Калі мы кажам, што традыцыя беларускага мыслення была перапыненая бальшавікамі, што бальшавікі на дзесяцігоддзі і дзесяцігоддзі забаранілі беларусам мысліць і гэтая забарона трymалася аж да другой паловы восьмідзесятых, то трэба не забывацца і на выключэнні, на тых, хто спрабаваў хоць на крок-другі перарушыць мяжу забароны. Да такіх выключэнняў мы ўжо напэўна можам залічыць патрыярхаў беларускай філасофіі Уладзіміра Конана і Мікалая Крукоўскага... Дык вось, якраз яны, Уладзімір Конан і Мікалаі Крукоўскі, былі тымі, хто сваёй творчасцю рэальна звязваў між сабой беларускае мысленне першай і апошняй чвэрцяў XX стагоддзя. Але ці гэты звяз быў не вельмі трывалым, ці надта ўжо розніліся інтэлектуальнаяя сітуацыі пачатку і канца стагоддзя, толькі новае беларускае мысленне ў сваіх спробах намацаць самое сябе абапіралася не на «штырхавую» традыцыю Абдзіраловіч – Суліма – Конан – Крукоўскі, а на ўсё што заўгодна іншае: дзэн-буддызм і тэасофію Блавацкай ды Рэрыха, Барта і Данілеўскага, Фрэйда і Дэрыда, Ніцшэ і Бярдзяева, Гайдэгера і Бахціна, Дэкарта і...

Аднак досыць хутка ў гэтай мяшанцы-боўтанцы пачалі вырознівацца прыярытэты. Першым сцёк з сыроваткай расійскі месіянізм – адзіная аўтэнтычная і жывая філасафема расійскага мыслення. З прычыны абсолютнай непрыдатнасці рацыянальнай беларускай ментальнасці, разам з месіянізмам апынулася ў незапатрабаванасці і ўся астатняя расійская філасофія. Не змаглі замацавацца на Беларусі (натуральна, я маю на ўвазе нацыянальны дыскурс) і шматлікія філасафемы Усходу, хаця іх уплыў выявіўся нават больш выразна, чым уплыў расійской гістарыясофіі і расійскага містыцызму. Падобна, што асабліва не завабіў беларускіх інтэлектуалаў паўночнаамерыканскі прагматызм і брытанскі (астраўны) пазітывізм (праўда, уплыў апошняга выявіўся ў метадалагічных спрэчках нашых «новых» гісторыкаў)...

Зрэшты, няма нічога дзіўнага, што ў значэнні прыярытэтаў для новага беларускага мыслення засталася еўрапейская кантынентальная філасофія, бо і прасторава і ментальна мы ўлучаныя ў еўрапейскую інтэлектуальную імперыю. Але паколькі гэтая імперыя (неверагодна магутная) надзвычай разнастайная і практычна неабсяжная, то нашы

першыя інтэлектуальныя ініцыятывы, разбэрсаныя гэтай разнастайнасцю па неабсяжнасці, вerahodna на доўгі час згубіліся б не толькі ад іншых, але і ад нас саміх. Згубіліся б, каб... Каб у нас не было Беларусі як праблемы, ад асэнсавання якой не змаглі ўхіліцца ні «метафізікі», ні «экзістэнцыялісты», ні «антраполагі», ні «структуралісты», ні «герменеўтыкі», ні «лінгвісты», ні... Незалежна ад сваіх прыхільнасцяў да тых ці іншых канцэптаў еўрапейскага мыслення, усе беларускія інтэлектуалы былі заангажаваны праблемай асэнсавання Беларусі як суб'екта гісторыі, геапалітыкі, культуры. І гэта зразумела, бо, не акрэсліўшы поле сваёй прысутнасці ў быцці, немагчыма выходзіць на асэнсаванне самога быцця.

Беларусь як інтэлектуальная праблема не толькі аб'яднала ўсіх, хто меў схільнасць да адцягненага рэфлексавання ў яго сучасных параметрах; яна яшчэ і ўзяла на сябе ролю лабараторыі, эксперыментальнага цэха, палігона, дзе беларускае мысленне, у значэнні ўжо ўласна беларускага, напрацоўвала прыдатныя для сваіх патрэб тэрміналагічныя сістэмы, вышпрацоўвала лагічныя канструкцыі, намацвала актуальныя для сябе ідэі, – адным словам, асэнсоўваючы Беларусь у якасці суб'екта еўрапейскай гісторыі, беларускае мысленне гадавала і нарощвала свае інтэлектуальныя цягліцы.

Дык вось, якраз той факт, што ўсе формы і спосабы мыслення шукалі і знаходзілі сябе найперш у працэсе абмеркавання феномену Беларусі, дазваляе нам без асаблівай перасцярогі карыстацца адносна наноў выяўленага мыслення прыметнікам «беларускае». І хаця гэта пакуль больш фармальная прыкмета, але, як казалася трохі вышэй, падчас рэфлексавання над праблемай Беларусі пачалі выяўляцца і некаторыя сутнасныя адметнасці ўжо ўласна беларускага мыслення – аднак яны яшчэ настолькі неакрэсленыя, што сістэматызаваць іх пакуль не ўяўляецца магчымым. Адсюль вынікае, што, маючы прыметнік «беларускае» (адносна мыслення), мы не маем на што яго «пачапіць», бо сваёй філософіі (ці хаця б сваёй «філософскай школы» альбо нейкага пэўнага накірунку) у нас няма, не аформілася ў нас у нешта цэласнае і культуралогія. Усё гэта і вымagaе падшукваць для таго, што адбываецца ў нашым мысленні, нейкага шырокага па меры ахопу, але ні да чаго канкрэтна не прывязанага азначэння. Таму я і прыхіліўся да слова «інтэлектуалізм», якое ў спалучэнні са словам «беларускі», не акцэнтуючы сутнасць з'явы, дае ўяўленне (прынамсі, мне так падаецца) пра яе агульны кшталт і абрыс.

### *Праекты і постацы*

Ні да чаго канкрэтна не прытарнаванае азначэнне «беларускі інтэлектуалізм» бачыцца мне напэўна прыдатным для ўжытку яшчэ і таму, што сучаснае мысленне пачало актыўна выяўляць сябе на Беларусі амаль ва ўсіх гуманітарных сферах: не толькі ў філософіі і культуралогіі, але і ў гісторыі, мастацтвазнаўстве, лінгвістыцы, сацыялогіі, паліталогіі, публіцыстыцы і г. д. Аднак паколькі ва ўсім пералічаным (і не пералічаным) яно выяўляе сябе не татальна, не ўсім корпусам той ці іншай дысцыпліны, а толькі ў значэнні індывидуальных праграмаў, то

якраз гэтыя асобныя выпадкі інтэлектуальных ініцыятываў мы і можам ахапіць азначэннем «сучасны беларускі інтэлектуалізм».

Але далей я хацеў бы паразважаць пра гэтую з'яву не ўвогуле, а, так бы мовіць, у дачыненні да аднаго яе фрагмента. Праўда, фрагмент гэты дамінантны, бо па сваёй прыродзе філасофія і культураплагія (якраз іх я і збіраюся мець на ўвазе) як мала што яшчэ звязаныя непасрэдна з мысленнем, дакладней, яны цалкам пагружаныя ў мысленне.

Першыя спробы сучаснай філасофіі і культураплагіі на Беларусі запачаткованыя (як, бадай, амаль усё сёння ўласнабеларускае) нашым апошнім адраджэннем. Верагодна, іх патрэба была сформулявана ў розных нефармальных гуртках (асобных «нефармальных галовах») яшчэ «даперабудовачнай» пары, але асабіста мне, на жаль, мала што вядома пра гэта. Я магу казаць тут адно пра тое, што выявілася ў рэальных праектах, тэкстах, «культурных героях» прыкладна за апошнія дзесяць гадоў.

Адным з першых сярод маштабных праектаў, у рамках якога паміж шмат чаго іншага павінны былі знайсці сябе культураплагія і філасофія, стаўся Скарываўскі цэнтр. Наколькі я разумею, Скарываўскі цэнтр ствараўся, каб на фармальным грунце разгарнуць патэнцыял нефармальнага беларускага мыслення ва ўсіх яго магчымых формах і способах. З гэтага на пачатку дзейнасці вакол Скарываўскага цэнтра згуртавалася ладная частка беларускіх інтэлектуалаў розных пакаленняў, але, напэўна, той час не быў часам цэнтралізацыі, і неўзабаве большасць з іх разышлася ў розныя бакі. Можа, яшчэ і таму разышлася, што тая бурапенная пара прадстаўляла магчымасць кожнай ініцыятыўнай і амбітнай асобе распачынаць самыя розныя праекты на ўласны густ і ўласную хэнць.

Але як бы там ні было потым, менавіта ў прасторы Скарываўскага цэнтра акрэсліўся «базавы корпус» персаналіяў (Алесь Анціпенка, Ігар Бабкоў, Алег Бембель, Мікола Матрунчык, Уладзімір Конан, Віталь Зайка, Захар Шыбека, Вячаслаў Рагойша, Алесь Жлутка), з якімі я схільны звязваць тое, што можна было б назваць першай хвалій беларускага інтэлектуалізму, якая выявілася ў формах філасофіі і культураплагіі.

Натуральная, вызваленае ад забароны быць мысленне шукала сабе падставы вызначыцца ўсюды, дзе для гэтага ўяўлялася хоць якая магчымасць. Паколькі ў гэтых сваіх зацемках я не маю намеру імкнуцца да навуковай дакладнасці і ўсеахопнасці, то далей патрабую пазначыць адно некаторыя падзеі, якія асабіста мне падаюцца найперш вартымі ўвагі. Паперадзе ўсяго згадваецца газета «Наша Ніва». Яна не выяўляла асаблівай цікавасці да ўласна філасофіі, але культураплагічна была цалкам скіраваная ў сучаснае єўрапейскае мысленне, і роля «Нашай Нівы» ў яго разгортванні на беларускіх абсягах – выключная. Істотным і адметным для той пары мне падаецца праект, які ладзіўся на старонках «ЛіМа» і меў назыву «Ідэальная Беларусь». Шэраг артыкулаў і гутарак, якія арганізаваў і ствараў Юрэс Залоска, шмат чаго дадаў да асэнсавання Беларусі як культураплагічнай і філасофскай праблемы. Культураплагічна значным бачыцца мне і ёмісты цыкл артыкулаў Яўгена Шунейкі, якія ён друкаваў у часопісе «Мастацтва» цягам тых гадоў. Адметнай падзеяй сталася з'яўленне суполкі «Крыёе» і выпуск «крывамі» некалькіх

альманахаў («Vieda», «Крыўе»). Галоўным завадатарам у «Крыўі» быў Сяргей Санька, філосаф са строгім і дакладным ладам мыслення, што адбілася і на падборы тэкстаў для альманахаў і выбары тэмаў і ўдзельнікаў канферэнцыяў, якія ладзіліся гэтай суполкай.

Лічу, што мы маем усе падставы ўключыць у гэты кантэкт і часопіс «Унія» (ініцыятыва Ірыны Дубянецкай): рэлігійны па змесце, эстэтычна і інтэлектуальна гэты часопіс зграбна і таленавіта выяўляў сучаснае светабачанне беларусаў.

Мне досыць складана ацэньваць у акрэсленай тут рэтраспектыве ролю газеты «Культура» з яе пастаяннымі рубрыкамі «Эліта» і «Суплёт ідэй», дзе сістэматычна друкаваліся замежныя і айчынныя мысляры, які пазней узніклы ў якасці дадатку да газеты літаратурна-філасофскі спытак «ЗНО», бо я сам быў непасрэдным чынам заангажаваны ў гэты праект, але думаю, што ўнёсак тагачаснай «Культуры» ў цэлым і «ЗНО» ў прыватнасці быў досыць істотным. Акрамя ўсяго іншага, «ЗНО» было першым перыядычным выданнем на Беларусі, якое дэклараўала сябе як філасофскае.

Ператварэнне часопіса «Крыніца» ў «літаратурна-культуралагічнае выданне» засведчыла, што першапачатковы этап назапашвання культуралагічных ініцыятываў з большага завяршыўся і нашае мысленне ўжо абапіраецца на сякі-такі культуралагічны грунт. Але, бадай, найбольыш буйной падзеяй гэтай пары, якая кардынальна перамяніла культуралагічны ландшафт Беларусі, было выданне кніг серыі «Адкрытае грамадства», што разгорталася ў рамках дзейнасці Беларускага фонду Сораса. Каардынатор гэтага праекта Алесь Анціпенка змог за вельмі кароткі час наладзіць эфектыўную перакладчыцкую і выдавецкую дзейнасць, у выніку чаго мы досыць хутка атрымалі некалькі дзесяткаў капитальных выданняў па філасофіі, культуралогіі, гісторыі, паліталогіі, сацыялогіі, псіхалогіі.

Ну і, бадай, пра апошні праект у гэтым залішне сціплым – як па значнасці ўсёй падзеі ў цэлым – пераліку, а менавіта пра часопіс «Фрагменты» (галоўны рэдактар – Ігар Бабкоў), які выдаваў Цэнтр еўрапейскага супрацоўніцтва «Эўрофорум». «Фрагменты» – гэта ўжо амаль цалкам (за асобнымі выніяткамі) філасофска-культуралагічнае выданне. Часопіс уяўляе сабой вяршыню той філасофска-культуралагічнай хай яшчэ не піраміды, а толькі «пірамідкі», якая спаквала складвалася цягам апошніх дзесяці гадоў і ўрэшце склалася – чаму і сведчаннем «Фрагменты», – у нешта першапачаткова завершанае, як бы цэлае.

Пакуль досыць цяжка казаць, што ўяўляе сабой гэтае цэлае, бо не было нават спробы хаціць б акрэсліць – не тое што прааналізаваць – гэтую падзею (дык ці не паспяшаўся я са сцвярджэннем, быццам яна ўжо ёсць як нешта цэлае, паколькі любая з'ява фіксуецца ў значэнні «ёсць» адно са з'яўленнем уласнай аналітычнай крытыкі?). Таму і застаецца па-за асэнсаваннем і ацэнкай філасофская ці культуралагічная творчасць Мікалая Крукоўскага, Уладзіміра Конана, Ігара Бабкова, Сяргея Дубаўца, Сяргея Санькі, Алеся Анціпенкі, Юрася Барысевіча, Алеся Аркуша, Алега Дзярновіча, Алега Бембеля, Міколы Матрунчыка, Стаха Дзедзіча, Рыгора Грудніцкага, Сакрата Яновіча (калі заўгодна, то пры жаданні Сакрата

Яновіча можна аб'яўіць «предтчай» сучаснага беларускага інтэлектуалізму) і шмат каго яшчэ...

А на падыходзе – на вачах выспіваюць – ужо новыя «героі» культуралагічнай прасторы: Валерка Булгакаў, Андрэй Дынько, Міхась Баярын, Севярын Квяткоўскі, Але́сь Туровіч, Павел Баркоўскі, Сяргей Шыдлоўскі... (Між іншым, з'яўленне наступнага пакалення беларускіх інтэлектуалаў лепей чым што іншае сведчыць за жыццядайнасць беларускага інтэлектуалізму. Канкрэтным прыкладам таму – з'яўленне часопісаў «Arche» і «Nihil».

Зрэшты, адсутнасць аналітычнай крытыкі ў дыскурсе айчыннай філасофіі і культуралогіі няцяжка зразумець. Яшчэ ўсё не зроблена, і таму кожны, хто пакліканы на гэтую працу, мае свой кавалак аўтэнтыкі, і яго не стае, каб яшчэ і рэфлексаваць над наробкам іншага.

### *Тэкст як месца сустрэчы вобраза з сілагізмам*

А далей колькі слоў пра тое, чаму я лічу сучасны беларускі інтэлектуалізм (найперш філасофію і культуралогію) здабыткам менавіта літаратуры. Для такога меркавання ёсць як мінімум дзве грунтоўныя падставы. Адна з іх абумоўлена выключна унікальнасцю беларускай сітуацыі. Усё, што ў нас адбываецца ўласна беларускае, адбываецца ў полі літаратуры. Нават сама Дзяржава Беларусь – гэта хутчэй толькі дэкларатыўная фігура, а значыць усяго толькі адзін з літаратурных (паэтычных) тропаў. Тое самае і інтэлектуальная літаратура (філасофскія, культуралагічныя, паліталагічныя, гістарыясафічныя, мастацтвазнаўчыя ды іншыя тэксты пэўнага кшталту) – яна ўзнікла і пачала афармляцца на Беларусі не ва ўніверсітэцкіх колах іх якіх яшчэ іншых месцах, а ў асяродку мастацкай літаратуры, у прасторы літаратурна-мастацкіх выданняў, і аўтарамі інтэлектуальных тэкстаў у пераважнай большасці былі (і ёсць) аўтары таксама і мастацкіх тэкстаў, схільныя як да вобразна-метафорычнага, так і абстрактна-лагічнага рэфлексавання, – таму было б дзіўна, каб мы не залічылі ўжо збольшага сфермаваную падзею беларускага інтэлектуалізму да канцептуальных здабыткаў айчыннай літаратуры найноўшай пары.

Другая падста́ва, надварот, універсальная, яна паходзіць з агульной еўрапейскай традыцыі, якая заўсёды залічвала філасофію (а пасля яе распаду на шматлікія самастойныя дысцыпліны – культуралогію, антрапалогію, псіхалогію, сацыялогію і да т. п.) да літаратуры. І хаця філасофія раз-пораз спрабавала «ўцячы» з літаратуры ў «навуку» (згадаем хаця б уцёкі Эдмунда Гусерля), але па сутнасці ў філасофіі з гэтага нічога не атрымлівалася, а што да майго разумення, то і не магло атрымацца, бо і мастацкі вобраз, і абстрактны сілагізм аднолькова пакліканы з'яўляцца як водгук на патрэбы эмацыйна-пачуццёвага ў чалавеку, а значыць яны а priori маюць суб'ектыўнае паходжанне і таму палягаюць за межамі магчымасцяў навуки.

Адным словам, еўрапейскія інтэлектуальныя і мастацкія літаратуры заўсёды жылі агульным жыццём. Філасофскія рэфлексіі натуральна перацякалі ў раманы і вершы, а мастацкія вобразы і метафоры ініцыявалі і мацавалі мастацкія тэксты. Так было ў

сярэднявежчы (Дантэ), так было ў пару Рэнесанса (Рабле, Мільтан, Сервантэс), Асветніцтва (Вальтэр, Дзідро). Я ўжо не кажу пра дзеятынаццатае стагоддзе (Гётэ, Гёльдэрлін, Блэйк), а тым болей – пра дваццатае, дзе на прасторы адной асобы філософ і паэт (празаік) выступалі татальна і ўся розніца была хіба ў тым, што ў адных (Сартр, Камю, Эліот, Хакслі, Батай і г. д. і да т. п.) часам інтэлектуальная і мастацкая творчасць разводзілася па розных тэкстах, а ў другіх (Рыльке, Томас Ман, Кафка і г. д.) выяўлялася толькі праз мастацкія тэксты ці наадварот – толькі праз інтэлектуальныя (Артэга-й-Гасэт, Гайдэгер, Вітгенштайн і г. д.). Але творчасць і адных, і другіх, і трэціх апазнавалася і адбывалася ў агульным інтэлігібелльным дыскурсе еўрапейскай літаратуры.

З усяго гэтага – і з сітуацыі ўласна беларускай, і з сітуацыі агульнаеўрапейской – вынікае, што наша мастацкая літаратура некалі мусіць стварыць агульнае поле з літаратурай інтэлектуальнай.

Стварэнне агульнага інтэлектуальна-мастацкага дыскурсу будзе сведчыць пра карэнную змену сітуацыі, якая адбылася і ў нашым мастацтве і ў нашым мысленні, а з гэтага і праз нармалізацыю ў сэнсе агульнаеўрапейскіх стандарттаў. І хаця слова «стандарт» не выглядае лішне вабным адносна творчасці, але стан падвоенага адбывання (у эстэтычным і інтэлектуальным вымярэннях) як падзей мастацкай літаратуры, так і падзей інтэлектуальнага мыслення, напэўна, станоўча адаб'еца на кожнай з іх паасобку і да таго ж створыць падставы для якасна новай літаратуры...

І гэта ўжо зусім іншая рэч, ці будуць тыя падставы скарыстаны.

## 5. ПОСТМАДЭРН

### Прэамбула

Постмадэрн – адна з самых буйных інтэлектуальных падзеяў найноўшай пары. У пэўным сэнсе гэта інтэлектуальна-эстэтычнае рэзюмэ XX стагоддзя і адначасна канцэптуальныя ўводзіны ў мысленне, мастацтва і, верагодна, светапогляд XXI стагоддзя.

Падзею постмадэрну рыхтавалі самая розныя сацыяльныя і культурныя з'явы апошняга часу: марксізм, фрэйдызм, натурализм, экзістэнцыялізм, мадэрнізм, структуралізм... Дарэчы, якраз метадалагічная і тэрміналагічная база, сформаваная ў дыскурсе структуралізму, і стала асновай тэарэтычнага апарата постмадэрну. Таму зусім не выпадкова, што шмат хто тоесніць постструктуралізм з постмадэрнам, лічыць іх сіонімамі, якія адсылаюць нас да адной і той самай з'явы, толькі разгорнутай у розных вымярэннях: постструктуралізм – у вымярэнні мыслення, постмадэрнізм – у вымярэнні мастацтва і літаратуры. Аднак не станем перабольшваць значэнне структуралізму ў фармаванні постмадэрну, бо постмадэрн спароджаны не нейкай асбнай, апрычонай сацыяльнай альбо інтэлектуальна-эстэтычнай падзеяй, а ўсёй татальнасцю крызісу

гуманізму і, шырэй, канчатковай паразай традыцыйных (класічных) сістэмаў светабачання.

Уесь папярэдні досвед цывілізацыйнага чалавека, незалежна ад того, на якога кшталту каштоўнасці ён абапіраўся (гуманістычнага ці не гуманістычнага), фармаваўся вакол нейкай адной цэнтрапалеглай універсаліі. Гэта значыць, што ўсё рэальнае і памысленое чалавекам завязвалася на адзін нейкі вузел, які і забяспечваў цэласнасць уяўленай светабудовы і адпаведна пэўнасць чалавека ў гэтай цэласнасці. І хаця раз-пораз гэтыя вузлы «перавязваліся», але прынцып заставаўся тым самым, незалежна ад того, якой логацэнтрычнай універсалііяй сашчэплівалася ў нешта адзінае ўся множнасць існага (татэмам, Богам, эвалюцыяй, звышчалавекам, гісторычным матэрыялізмам ці камунізмам). Гэты прынцып унармаванасці існага ў той ішы «глабальны цэнтр» сістэмна распаўсюджваўся і на кожны лакальны фрагмент быцця, які гэтаксама сістэмна структурыраваўся шматлікімі цэнтрапалеглымі інстытуцыямі: дзяржава, сям'я, іншыя грамадскія, ідэалагемнія, рэлігійныя супольнасці і г. д. і да т. п. Адным словам, уесь папярэдні вобраз мыслення, як і вобраз практыкі чалавека, быў логацэнтрычным, трymаўся і мацаваўся ў цэласнасці мноствам універсальных вузлоў і вузельчыкаў, якімі, згодна канвенцыйным дамоўленасцям, звязваліся ў адно цэлае хаатычна разбэрсаныя феномены існага.

Мы пакідаем абок гаворкі пытанне: чаму гэта ранейшы вобраз мыслення і практыкі перастаў задавальняць чалавека, з чаго і ўзнікла тое, што атрымала назvu татальнага крызісу традыцыйных каштоўнасцяў. Мы адзначым толькі факт: ХХ стагоддзе – гэта стагоддзе развязвання універсальных «вузлоў» іх «рассякання» («канец Бога» – Ніцшэ, «канец культуры» – Шпенглер, «канец мета-фізікі» – Гайдэгер, «канец чалавека» – Фуко, «канец гісторыі» – Фукуяма, «канец часу» – Гвардзіні і г. д.)...

Дык вось, калі ўсе ранейшыя універсальныя вузлы былі развязаныя і не знайшлося канвенцыйнай згоды на іх месцы завязаць нейкія іншыя, каб наноў з'яднаць быццё і мысленне ў нешта цэлае, – тады і паўстала сітуацыя постмадэрну. Постмадэрн (у светапоглядным сэнсе) – гэта не новая універсалія, якая прапануе чарговую светапоглядную ідэалагему, а панятак, які пазначае канец эры логацэнтрычных універсаліяў і заклікае да прачытання быцця як адкрытага не-лінейнага (і таму – пазасістэмнага) тэксту.

Постмадэрн – гэта свет як дыскурс актуальных феноменаў, не сашчэпленых ніякай іерархіяй і адсюль самакаштоўных у сваіх інтэнцыях. Тому ў постмадэрну на першы план выходзіць менавіта актуальнаясць таго ішага феномена, а не ягонае месца ў нейкай іерархічнай структуры. Сітуацыя постмадэрну выбаўляе падзею ад саслоўнай, каставай залежнасці; спадчынная геральдыка тут ужо не забяспечвае падзею ніякімі прывілеямі, і яна паўстае ў аголенай самасці. Значнасць кожнай падзеі ацэньваецца адно яе актуальнасцю тут і цяпер і здымаецца разам са стратай актуальнасці.

У светапоглядным сэнсе постмадэрнізм вяртае нас да той пары, калі чалавек яшчэ не асэнсаваў свет, калі свет для яго не быў яшчэ нічым

іншым, акрамя таго, што з'яўлялася перад вачыма: канкрэтнымі дрэвам, речкай, вогнішчам, птушкай, іншым чалавекам.

Прапанаванае постмадэрнам бачанне быцця (быццё як бачанне, а не памысленне ўяўленне пра яго) перапыняе сітуацыю татальнага крыйсіу традыцыйных каштоўнасцяў, паколькі постмадэрн здымае іерархічную каштоўнасць як праблему, адарваную ад актуальнасці вымкнутага ў падзею феномена быцця.

Людвік Вітгенштайн неяк заўважыў: «Калі замацоўваецца новы вобраз мыслення, то старыя праблемы знікаюць, больш за тое, становіцца цяжка зразумець, у чым жа яны палягалі. Рэч у тым, што яны былі ўцялесненыя ў пэўны спосаб выражэння, а паколькі цяпер дамінуе іншы спосаб выражэння, то разам з папярэднім здымаюцца і быльяя праблемы».

Менавіта пра «іншы спосаб выражэння» (гэта значыць пра сітуацыю постмадэрну ў мастацтве і літаратуры) мы і павядзём далей гаворку.

### *Гісторыя падзеі*

Гісторык постмадэрну Чарльз Олсэн пісаў, што упершыню слова «постмадэрн» было ўжытася невядомым аўтарам у адной газетнай публікацыі 1875 года. Натуральна, тое слова «постмадэрн» не мае нічога агульнага з яго сённяшнім значэннем. Хаця, і гэта трэба адразу запамятаць, большасць даследчыкаў постмадэрну лічыць, што гэты тэрмін нікуды не варты, бо нічога не вытлумачае, акрамя таго, што гэтая з'ява гістарычна ідзе па слядах (пасля) мадэрну. Праўда, Жан-Франсуа Льётар сцвярджае, што «постмадэрн» ужо знаходзіцца ўнутры мадэрну, цяпершчына ў сваёй плыннасці спеліць імкненне пераўзысці сябе, вымкнуць у стан, адрозны ад яе самой... Паводле свайго складу цяпершчына (*la modernite*) заўжды цяжарная сваёй наступнасцю (*la postmodernite*) («Перапісаць сучаснасць»). Адсюль Льётар высноўвае, што ў апазіцыі да постмадэрну знаходзіцца не мадэрн, а класічная эпоха. Зрэшты, хто толькі з чым не звязвае (праз пераемнасць ці апазіцыю) постмадэрн. Адна з найболыш папулярных лучнасцяў: постмадэрн – барока. Меркаванняў, самых супрацьлеглых, процьма. І таму мы адслонімся ад праблемы тэрміна, згадаўшы, што ўсе тэрміны падобнага кшталту (класіцызм, рамантызм, рэалізм, мадэрнізм) таксама ніколі не задавальнялі цалкам. Разам з тым не забудземся, што якраз вось гэтая неакрэсленасць, зыбкасць, умоўнасць тэрміна «постмадэрн» сталася ці не асноўнай прычынай таго, што толькі ў мастацтвазнаўстве тэарэтыкі налічваюць больш за шэсцьдзесят канцепций постмадэрну...

Але вернемся да фактаграфіі. У першай палове XX стагоддзя выходзяць тры буйныя працы, прысвяченыя постмадэрну ў мастацтве: «Постмадэрн» Фрэдэрыка Оніз (1945), «Пост-мадэрнізм» Дзідлей Фітц (1943), «Пост-мадэрн» Арнольд Тойнбі (1947). Праўда, асноўны пафас гэтих працаў яшчэ быў скіраваны адно на тое, каб зафіксаваць адрознасць элітарнага мастацтва, каштоўнасці якога aberагалі мадэрністы, і мастацтва масавага, якое характарызавала пошуки тых, хто ішоў за імі ўслед.

Ва ўсёй паўнаце і значнасці сваёй падзеі постмадэрн пачаў разгортвацца на мяжы 50–60-х гадоў, калі вакол яго распачалася палкая дыскусія. Бадай, найбольш істотным у разгортванні постмадэрну было тое, што ў гэты час ён настала «пераехаў» са сваёй радзімы Амерыкі ў Еўропу.

Дарэчы, падаецца вельмі цікавым, што постмадэрн – гэта першы эстэтычна-інтэлектуальны метад, які Еўропа экспартавала з Амерыкі, а не наадварот, як гэта заўсёды было раней.

Недзе пачынаючы з 70-х гадоў постмадэрн, як патоп, заліў увесь еўрапейскі гуманітарны кантынент, ды і не толькі еўрапейскі. З лакальнай падзеі ён амаль імгненна перарос у агульнакультурную з'яву глабальнага маштабу. Колькасць працаў, прама ці ўскосна прысвечаных постмадэрнізму, не падаецца нікаму ўліку. Досьць спрэчнай застаецца і кожная спроба вылучыць найбольш канцептуальныя з іх, бо праз «прызму» постмадэрну разглядаліся самыя розныя сферы сацыяльнай і культурнай дзейнасці; пры гэтым метадалагічна падыходы, якія пазначаліся адным тэрмінам «постмадэрн», былі гранічна рознымі. Апошняе выклікала безліч закідаў у бок постмадэрну, якія праілюструем толькі словамі амерыканскага даследчыка Майкла Нехлера: «Постмадэрн не ёсьць пэўны стыль, а толькі групоўка людзей, якія жадаюць ісці паперадзе мадэрну». З прычыны таго, што панятак «постмадэрн» – на эстэтычна-інтэлектуальным узроўні – шматлікім даследчыкам падаецца адно фармальнай катэгорыяй, якая аб'ядноўвае зусім розныя пошуки ў філасофіі, мастацтве і літаратуры, мы далей ухілімся ад храналогіі падзеяў у аналітычна-даследчыцкім дыскурсе постмадэрну і станем згадваць толькі тыя працы, якія будуць нам неабходнымі для нашай мэты.

Гісторыя постмадэрну на Беларусі (тут і далей пад «Беларуссю» мы будзем разумець пераважна нацыянальны дыскурс) досьць кароткая і, магчыма, таму нікім пакуль не даследаваная. Запознены зварот на Беларусі да постмадэрну – як аналітыкі, гэтак і творчай практикі – абумоўлены выключна палітычна-ідэалагічнымі прычынамі. Нагадаем, што нават слова «мадэрнізм», «мадэрніст» лічы да «перабудовы» заставаліся аргументамі палітычнага абвінавачвання, якімі пазначаўся кожны, хто спрабаваў выйсці з канону сацрэалізму. Але, нягледзячы на жорсткі ідэалагічны ўціск, сям-там напрыканцы сямідзесятых гадоў, а асабліва з пачаткам восьмідзесятых, прыёмы постмадэрновага пісьма пачалі ўсё больш актыўна выяўляцца ў жывапісе, хаця фармальная яны амаль не дэкларараваліся як постмадэрновыя. Што да «літаратуры», то эстэтыка постмадэрну спачатку «выгукнулася» праз тэксты рок-кампазіцый; праўда, па-за «тэхнічнымі прыёмамі» гэтыя тэксты наўрад ці можна лічыць постмадэрновымі, бо светаглядна яны былі наскрозь заангажаванымі ідэалогіяй адраджэння. Дарэчы, якраз сітуацыя адраджэння шмат у чым тармазіла разгортванне постмадэрновых тэндэнций, бо не толькі ў ідэалогіі і ў палітыцы, але і ў эстэтыцы яна патрабавала канцэнтрацыі ўсіх сілай вакол логацэнтрычнай ідэі адраджэння нацыі і незалежнай дзяржавы.

Таму больш-менш сістэматычная постмадэрнізм, як у якасці інструмента аналітыкі, так і тэхнologіі літаратурнай практикі, стаў

выяўляцца толькі ў першай палове дзевяностых гадоў. Менавіта тады аўтары розных артыкулаў раз-пораз пачалі звяртацца ў сваіх аналітычных рэфлексіях да эстэтыкі постмадэрну (найперш у газеце «Наша Ніва»), а некаторыя паэты, як Юры Гумянюк, сталі дэклараўваць сябе адэптамі постмадэрнісцкага метаду. Частка гэтых паэтаў (акрамя Ю. Гуменюка – Ігар Сідарук, Юрась Пацюпа, Лявон Вольскі, Сяржук Мінскевіч...), якія засвойвалі тэхналогію постмадэрновага пісьма, згуртавалася вакол Таварыства Вольных Літаратараў, хоць сама гэтае «таварыства» не мела выразна акрэсленай эстэтычнай ідэалогіі. Але, бадай, толькі Ігар Сідарук найбольыш поўна, выразна і цэласна дэманстраваў тады (і працягвае дэманстраваць па сёння) сваю натураную прыналежнасць да дыскурсу постмадэрну...

Аднак тут мы трохі перапынімся, каб сказаць пра наступнае. Перад гісторыкамі і тэарэтыкамі постмадэрну ў вызначэнні прыналежнасці таго ці іншага аўтара да постмадэрновага дыскурсу ёсць некалькі амаль непераадольных праблемаў. Некаторыя аўтары (як, да прыкладу, празаік Юры Станкевіч) публічна заяўляюць пра сябе як пра постмадэрністаў, у той час калі іх творчая практика відавочна палягае ў рэчышчы зусім іншага мастацкага метаду. Іншыя, як, скажам, паэт Валерка Булгакаў, празаік Ілля Сін ці культоролаг Юрась Барысевіч, альбо цалкам адмаўляюць постмадэрн, альбо вельмі неахвотна судносяць сябе з ім, хаця іх тэксты адпавядаюць «канонам» постмадэрну па ўсіх эстэтычных і «тэхналагічных» параметрах. Між іншым, гэта не толькі наша «беларуская» праблема. Калі б сам Умбэрта Эка не залічваў свой раман «Мя ружы» да постмадэрновай літаратуры, то не толькі чытач, але і даследчык наўрад ці наважыўся б зрабіць гэта. Вось чаму нам не абысціся без пэўнай меры валюнтарызму, калі далей мы некага, без ягонай згоды, будзем далучаць да постмадэрновага дыскурсу, а некага адлучаць ад яго. Сітуацыя дадаткова ўскладняеца яшчэ тым, што шэраг аўтараў, якія пераважна знаходзяць сябе ў традыцыйных эстэтычных вымярэннях, зредчас таксама звяртаюцца да прыёмаў постмадэрнісцкага пісьма. У якасці прыкладу згадаю «Літаратція показкі» і «Як я быў бумбамлітаўцам» Алеся Асташонка (Літаратурна-філософскі спытак «ЗНО» пры газеце «Культура»), «Матэрыялы да жыццяпісу Адама Клакоцкага» Ігара Бабкова («Крыніца»), «Яна Баршчэўскага» Пятра Васючэнкі («Крыніца»). Усё папярэдне згаданае разам паказвае, наколькі ўмоўнай будзе кожная класіфікацыя і сістэматызацыя на ўзоруні персаналіяў і асобных тэкстаў, але гэтая ўмоўнасць адно сінгулярных выпадкаў не адмаўляе універсальнага факта, які сведчыць, што ў беларускай літаратуре склаўся пэўны постмадэрновы дыскурс.

Цяпер мы зноў вернемся як бы да храналогіі і фактаграфіі, каб распавесці пра падзею, што найперш і дае нам падставу казаць пра постмадэрновы дыскурс у беларускай літаратуре як пра рэальный факт.

Вясной 1994 года суполка маладых людзей (Юрась Барысевіч, Альгерд Бахарэвіч, Міхась Башура, Зміцер Вішнёў, Усевалад Гарачка, Віктар Жыбуль, Сяржук Мінскевіч, Алеся Туровіч) аб'явіла пра стварэнне літаратурнага руху Бум-Бам-Літ і падмацавала гэту дэкларацыю персанальнымі маніфестамі, надрукаванымі ў «ЗНО». У адрозненне ад

іншых літарацкіх аб'яднанняў, згаданыя вышэй літаратары згуртаваліся выключна па эстэтычным прынцыпе, і гэты прынцып вектарна быў скіраваны ў прастору постмадэрнізму (хаця і ў выпадку з Бум-Бам-Літам казаць пра эстэтычную маналітнасць не выпадае).

Творчая актыўнасць і папулярызатарская дзейнасць сяброў гэтага руху сталіся прычынай таго, што літаральна за два гады Бум-Бам-Літ зрабіўся не проста шырокавядомым на Беларусі, але і займеў шэраг паслядоўнікаў, не толькі ў сталіцы, але і ў правінцыі. Магчыма, найбольш яскравай адзнакай плёну гэтай дзейнасці стала з'яўленне суполкі «Вулей», якая ўяўляла сабой самую апошнюю генерацыю беларускіх літаратараў і якая відавочна найбольш утульна пачувала сябе ў эстэтычнай прасторы, заспеленай Бум-Бам-Літам (хаця я і не выключаю, што ў рытарычных дэкларацыях сябры суполкі «Вулей» могуць і адмяжоўваць сябе ад наробку Бум-Бам-Літа).

Але, бадай, самым выразным сведчаннем трывалага замацавання постмадэрновых тэндэнций у беларускамоўным вербалым дыскурсе сталася з'яўленне газеты «Навінкі» (афіцыйна зарэгістраваная ў 1999 годзе). Рэч у тым, што ў адрозненне ад інтэлектуальных падзеяў, якія не губляюць сваёй вартасці, калі застаюцца ва ўжытку хаця б нейкага абмежаванага кола людзей, вартасць эстэтычнай падзеі пацвярджаецца адно тады, калі яна, хай сабе і ў адаптаваным выглядзе, выходзіць на «шырокага» (двукосці тут кажуць пра пэўную ўмоўнасць ужытага слова) спажыўца. (Так было з элітарнымі напачаткамі футурызмам, дадаізмам, іншымі эстэтычнымі з'явамі і мадэрнізмам увогуле.)

У гэтым сэнсе «масавая» і досьціць папулярная газета «Навінкі» фактамі свайго з'яўлення засведчыла, што постмадэрн на Беларусі ўжо адбыўся як эстэтычная і, больш за тое, светапоглядная падзея.

### *Эстэтычныя і светапоглядныя крытэрыі постмадэрну*

Бадай, мы нават і не перабольшым, калі скажам, што кожны, хто хоць трохі рэфлексаваў над падзеяй постмадэрну, мае калі не ўласную канцепцыю яго, то хаця б апрычонае бачанне, якое ў лепшым выпадку паркуеца адно з некаторымі пазіцыямі іншага бачання гэтай праблемы, але амаль ніколі індывідуальна напрацаваныя пазіцыі не тоесняюцца з нейкім агульным уяўленнем пра постмадэрн. Зрэшты, ніякага «агульнага» ўяўлення і не існуе – якраз у выпадку з постмадэрнам можна ўпэўнена казаць: у кожнага з нас свой постмадэрн. Між іншым, гэта і натуральная для падзеі, аснова якой палягае на адмаўленні ад якіх бы там ні было універсаліяў. І ўсё ж такі, калі падзея ёсць, існуе, доўжыцца, то нечым яна павінна не толькі выроўняцца сярод іншых з'яваў, але і аб'ядноўвацца ў нешта цэласнае, звязанае нейкімі агульнымі крытэрыямі, нават калі сама падзея ўсёй сваёй сутнасцю скіраваная супраць усялякай «агульшчыны».

Пэўна, як на мой погляд, найбольш простую і выразную методыку вылучэння постмадэрну з дыскурсу іншых інтэлектуальна-эстэтычных падзеяў прапанаваў англійскі прафесар Іхаб Хасан у працы «Раз'яднанне Арфея ў постмадэрновай літаратуры». Іхаб Хасан склаў табліцу, у якой

базавымі катэгорыямі мадэрну вынайшаў адпаведныя базавыя катэгорыі постмадэрну.

Прынцып бінарных апазіцыяў не толькі наглядна дэманструе сістэмную адрознасць постмадэрну ад мадэрну, але і дае нам тэхналагічнае начынне, з дапамогай якога мы можам зладзіць падобную сістэму вартасных адрозненняў постмадэрну адносна кожнай іншай інтэлектуальна-эстэтычнай з'явы (скажам, класіцызму).

### Мадэрн – Постмадэрн

рамантызм/сімвалізм – парафізіка/дадаізм  
закрытая, замкнутая – адкрытая, адамкнутая  
форма – антыформа  
мэта – гульня  
задума – выпадак  
іерархія – анархія  
майстэрства/логас – вычарпанасць/моўкнасць  
мастацкая рэч/завершаны твор – працэс/перформанс/хэпенінг  
дыстанцыя – набліжанасць  
творчасць/татальнасць/сінтэз – дэканструкцыя/антысінтэз  
прысутнасць – адсутнасць  
збиранне – раскіданне  
жанр/межы – тэкст/інтэртекст  
семантыка – рыторыка  
карані/глыбіня – рызома/паверхня  
інтэрпрэтацыя/туумачэнне – супраць інтэрпрэтацыі/недакладнае тлумачэнне  
чытанне – пісьмо  
аповед/вялікая гісторыя – антыаповед/малая гісторыя  
галоўны код – ідэалект  
сімптом – жаданне  
тып – мутант  
фалацэнтрызм – паліморфнасць/андрагінізм  
вытокі/прычыны – адрознасць/след  
Бог-Бацька – Святы Дух  
метафізіка – іронія  
трансцэндэнтнае – іманентнае

Відавочна, што гэты «каталог апазіцыяў» можа быць значна пашыраным, хаця і ў наяўным складзе ён дастаткова выразна выяўляе той дыскурс, які прэзентуе постмадэрн. Мы не станем разгортваць і аналізаваць кожную з бінарных апазіцыяў (што магчыма хіба адно ў памерах кнігі), а толькі, да прыкладу, коротка звернем увагу на адну з іх: «мэта – гульня».

Традыцыйная літаратура (мадэрновая ў тым ліку) была паважнай, сур'ёзнай, амаль сакральнай справай, у якой аўтар прыпадабняўся да Дэміурга, секулярызаванага святара, транслятара і тлумача ісцінаў, якія ён сваім чуйным вухам вылоўлівае з моўкнасці трансцэндэнцыі і перакладае паспалітаму чалавецтву агульназразумелымі словамі. Гэткае

разуменне ролі літаратуры і літаратара стасавалася не толькі з «сур'ёзнымі», «высокімі» жанрамі (ода, паэма, раман і да т. п.), але і «нізкімі», «пабытовымі», бо нават сатырычныя і гумарыстычныя тэксты імкнуліся быць не проста забаўкай для чытача, яны неслі ў сабе функцыю падручніка па этыцы і эстэтыцы, выкryвалі зламыснасць ды пачварнасць і ўсталёўвалі дабрачыннасць ды прыгажосць. Нават «мастацтва дзеля мастацтва», гэта значыць мастацтва дзеля эстэтыкі, у традыцыйнай літаратуре лічылася з'явай досьць заганнай, бо прыгажосць, пазбаўленая этычнага імператыву, не ўяўлялася каштоўнасцю, вартай увагі такой сур'ёзной справы, як літаратура.

Постмадэрн радыкальным чынам перамяніў стаўленне да літаратуры і мастацтва ўвогуле, ён разам пазбавіў літаратуру (і аўтара) усіх верагоднамагчымых сакральна-містычных параметраў. У сітуацыі постмадэрну за літаратурай засталася толькі адна функцыя – функцыя вербальнай гульні.

Постмадэрн безапеляцыйна сцвярджае: літаратура – гэта вербальная гульня. І нішто іншае. Гульня ў словы, сюжэты, вобразы, сэнсы, ідэі. Якім бы сур'ёзным, праблематычным ці сацыяльна вострым ні імкнуўся быць тэкст, ён толькі забаўка, што па сутнасці нічым не розніца ад розных гульняў у словы, якімі студэнты бавяцца падчас адкрытых лекцыяў.

### *Постмадэрн і этыка*

У гэтым раздзеле, як да агульнапрынятай стылістыкі выкладу лекцыі, я дазволю сабе «эсэістичную фрывольнасць», што, на мой погляд, дапаможа больш выразна сформуляваць азначаную праблему. Таму пачну я з аднаго разгорнутага прыватнага ўспаміну.

Неяк дачка, тады яна вучылася у чацвёртым класе, падышла да майго пісьмовага стала і папрасіла:

– Тата, навучы мяне пісаць постмадэрновыя тэксты.

Я трохі разгубіўся. І не толькі таму, што ў чатырохklassніцы з'явілася жаданне пісаць постмадэрновыя тэксты, а таму, што раней я пераважна рэфлексаваў над ужо зробленымі тэкстамі і не надта задумваўся, як яны, уласна, пішуцца – постмадэрновыя ці якія заўгодна іншыя.

Для мяне як трава расце, так і пішуцца тэксты – ціха, неўпрыкмет, з прычыны саміх сябе.

Каб паспець скаардынаваць свае думкі, я пачаў здалёк:

– Ведаеш, – сказаў я дачцэ, – перш чым пісаць постмадэрновыя тэксты, трэба навучыцца пісаць звычайнія вершы, апавяданні, казкі.

– Ну, дык жа гэта будзе не хутка, – з сумам уздыхнула яна.

Я зразумеў яе сум і вырашыў паспрабаваць патлумачыць хаця б розніцу паміж звычайнім і постмадэрновым тэкстам.

– Традыцыйны тэкст, – адразу знайшоўся я, – гэта калі кажуць пра нешта ўсур'ёз, постмадэрновы – калі гэтую сур'ёзнасць перадражніваюць. Постмадэрновы тэкст, нават самы сур'ёзны, гэта бясконцае перадражніванне таго, што ёсць, бо постмадэрніст не верыць, быццам словам можна выказаць нешта, акрамя таго, што ёсць у самім

слове... Ты, напэўна, яшчэ памятаеш, у «Буквары» было такое выслоўе: «Мама мыла раму». Дык вось, каб стварыць постмадэрновы тэкст, ты бярэш гэтае выслоўе і, да прыкладу, пішаш:

Мама любіць

рамы мыць.

Тата любіць

шыбы біць.

«Мама мыла раму» – звычайны тэкст, а дражнілка, якую мы зараз прыдумалі, – постмадэрновы. Хаця гэта, можа, і не лепшы прыклад. Давай пащукаем яшчэ, болыш выразнае. Скажам, ты калісьці для нейкага «патрыятычнага ранішніка» вучыла на памяць верш Пімена Панчанкі «Герой»:

Злосна сказаў: «Уставай, пяхота!

Ты не на пляжы, а на вайне».

І лёг на змяіныя скруткі дроту,

І дзвесце салдацкіх запыленых ботаў

Прайшлі па яго спіне.

З гледзішча эстэтыкі (і этыкі) сацрэалізму (ты, можа, і не будзеш ведаць, што гэта за цуда-юда) – бліскучая страфа. І хаця ва ўсім вершы няма ні каліўца праўды і гэты «герой» цалкам прыдуманы паэтам, але якая рытарычнай фігура – цуд! Другая страфа значна слабейшая, затое ў трэцяй зноў усё выдатна... Толькі мы адхіліся. Значыць, так, – ты бярэш пачатак трэцяй страфы:

А ён свае косці з іржавых калючак

Сваімі рукамі без стогну аддзёр.

І далей у тым жа самым вершаваным памеры, але па-свойму ператлумачваеш, чаму «герой» злез з дрота. Ну, да прыкладу, «герой» убачыў, што бяжыць яшчэ дзвесце ботаў, гэта значыць, яшчэ сто ахвотнікаў па чужых спінах праз калючы дрот пералазіць. А яму і папярэдняя абрыйдлі данельга, таму ён падняўся і сказаў: «Ды колькі можна на маёй спіне таўчыся?»

Дачка ўсміхнулася і пайшла ў свой пакой, можа звычайную казку пісаць, а можа – постмадэрновы тэкст. А я пачуўся ніякавата ад апошняга прыкладу. Хай сабе гэты «герой» Пімена Панчанкі – наскроў паэтычнай прыдумка, але самаахвярнасць чалавека і трагедыя вайны, якую гэты верш гіпертрафавана вырознівае, – праўдзівыя, і ці варта такога яшчэ зусім маладога чалавека, як мая чатырохкласніца, вучыць постмадэрновай іроніі на прыкладах з запечанай крывёю?

Бадай, і не варта. Затое з гэтага выпадку я атрымаў магчымасць на падставе рэальнай падзеі ўдакладніць сваё тэарэтычнае разуменне сутнаснай розніцы паміж традыцыйным і постмадэрновым тэкстамі. Гэтая розніца (сутнасная) не ў дэцэнтралізацыі тэксту і не ў дэканструкцыі яго, не ў адсутнасці «героя» ці аўтара, тым болей не ў фармальных прыёмах (у тым ліку і згаданай вышэй іроніі), а ў іншай ролі самога слова.

У традыцыйным тэксле мастацкае слова спрабавала імітаваць Слова Бога. Бог сказаў: хай будзе свято, і свято з'явілася. І традыцыйнае мастацкае слова імкнулася выявіць у сабе такую ж стваральную моц, яно жадала не толькі адлюстроўваць рэальнасць, але

стварыць яе і быць ёю. І вось што яшчэ надзвычай істотна: паколькі Бог (прынамсі, адна з трох Ягоных іпаставасяў – Ісус Хрыстос) быў не толькі Творцам, але і ўяўляў з сябе маральны імператыў, то і кожнае Яго слова ўжо па сваім азначэнні было маральным, яно было цалкам зарыентаваным на той этычны закон, што ад пачатку заставаўся латэнтна імплікованы ў ім.

Таму і ў традыцыйным мастацкім тэксле слова таксама ўяўляла сябе як бы Словам. Яно не толькі рабіла выгляд, што ёсць тым, што азначае, але і нагружала сябе ўсімі канатацыямі маральнага імператыву. З гэтага ў традыцыйным тэксле слова – заўсёды этычнае слова.

Зусім наадварот у постмадэрновым тэксле, дзе слова значыць што заўгодна, але найменш тое, што як бы пазначае. Адарванасць слова ад таго, што ім пазначаецца, адразу пазбаўляе яго этычнай семантыкі і пакідае яго ў эстэтычным сам-насам. Таму ў постмадэрне слова не этычнае, а выключна эстэтычнае.

Адносна традыцыйнага гледзішча, у постмадэрне слова – толькі пусты гук, амаль нішто, бо па-за самім сабой яно не скіраванае ні да якой мэты, ні да якой ідэі. Яно толькі элемент і прылада эстэтычнай гульні, якая мае свае правілы, але ні перад кім і ні перад чым іншым не мае ніякіх абавязкаў, і найперш – маральных.

У постмадэрне слова не маральнае і не амаральнае, яно імаральнае. З гэтага постмадэрновае слова не ведае, што такое боль, сумленне, адказнасць, пакута... Да прыкладу, у традыцыйным творы «герой», які свядома загубіў дзіця – рэалны забойца, якому ні іншыя «героі» твора, ні аўтар, ні чытач ніколі не даруюць. «Героі» постмадэрновага тэкслу могуць нялічана рэзаць дзяцей на кавалкі дзень пры дні, і гэта будзе выклікаць у постмадэрновага чытача што заўгодна, толькі не агіду да «герояў», бо постмадэрновы тэкст ведаць не ведае, што такое сапраўдная рэальнасць (тым болей – этычная рэальнасць), ён цалкам адбываецца ў гіперрэальнасці віртуальна-вербалінай гульні.

### *Падсумаванне ў праекцыі перспектывы*

На пачатку гэтай лекцыі сцвярджалася, што постмадэрн – «гэта інтэлектуальная-эстэтычнае рэзюмэ XX стагоддзя і адначасна канцептуальная ўводзіны ў мысленне, мастацтва і, верагодна, светапогляд XXI стагоддзя». Пэўна, далёка не кожны пагодзіцца з гэтым цверджаннем, што натуральна. Па-першае, аб сапраўднасці гэтай досьць рызыкоўнай высновы мы зможем даведацца адно ў XXI стагоддзі, а па-другое, даць ёй веры ўжо сёння больш цяжка, чым учора, бо слова «постмадэрн», якое яшчэ нядаўна стракацела паўсюдна, цяпер сустракаецца ўсё радзей і радзей, з чаго пачынае дамінаваць быццам лагічнае меркаванне аб імклівым заняпадзе кароткай эпохі постмадэрну.

Тое, што слова «постмадэрн» сёння ўжо згадваеца радзей, чым згадвалася ўчора, а заўтра, магчыма, знікне паўсюль, акрамя архіваў – праўда, з якой няма сэнсу спрачацца і якую застаецца адно зафіксаваць. Але ці знікне са знікненнем слова сама з'ява – вось у чым пытанне.

Відавочна, дэфініцыя «постмадэрн» не вытрымала цяжару ўсіх тых сэнсаў, якія зваліліся на яе ў выніку тэктанічных перарухаў, што адбыліся ў чалавечым быцці за апошнія часы.

Як ужо казалася, слова «постмадэрн» ад самага пачатку мала каго задавальняла, больш за тое, у ім было нешта, што хутчэй выклікала раздражненне, адпрэчванне, чым давер. Вось чаму большасць патэнцыяльных постмадэрністаў, як у мастацтве, літаратуры, гэтак і ў мысленні, адразу пачалі шукаць іншыя азначэнні для таго інтэлігібелльнага дыскурсу, да якога яны належалі, але які не хацелі называць постмадэрновым. Варыянтаў сінонімаў постмадэрну ці асобных яго фрагментаў толькі ў Беларусі можна згадаць ужо добры дзесятак (транслагізм, шызарапізм, постградыцыяналізм, некрафілізм і да т. п.). Але колькі б яшчэ ні з'явілася новых сінонімаў, наўрад ці ўжо калі ўзнікне слова, якое б змясціла ў сябе ўсю семантыку той сітуацыі, якую пакуль мы пазначаем як постмадэрновую. І я не выключаю, што пасля нейкага перыяду адсутнасці гэтае азначэнне зноў вернецца ва ўжытак. Зрэшты, знікне слова «постмадэрн» ці не знікне, вернецца потым ці не вернецца – гэта мала істотна. Куды больш істотна, што знік і ўжо ніколі не вернецца той логацэнтрычны тып адносінаў да быцця, на якім яшчэ і сёння многія спрабуюць будаваць сваё светабачанне і адпаведна яму сваю сістэму стасункаў з рэальнасцю. А між тым рэальнасці як універсальнага цэлага, сашчэпленага нейкай канцептуальнай ідэяй, ужо няма. Уласна, постмадэрн і з'явіўся адно дзеля таго, каб засведчыць гэты факт і рэальная сказаць: усе тыя універсаліі, што вы яшчэ лічыце за сапраўднасць – гэта толькі сімулякры. Каб вярнуць чалавека ў свет адэковатнага рэальнасці быцця, постмадэрн найперш улёгся ў дэканструкцыю ўсёй той безлічы сімулякраў, што раней напрацавала чалавецтва. Адсюль так шмат у мастацкіх і інтэлектуальных тэхналогіях постмадэрну іроніі, скепсісу, гульні, правакацыі – усяго, што ставіць пад сумнёў ранейшыя этичныя і эстэтычныя каштоўнасці, што выкryвае аблюдуд былых інтэлектуальных спекуляцыяў, якімі ўласна і мацуюцца ўсе ідэалагічныя канструкцыі...

Значэнне постмадэрну як цэлага ў тым, што ён зафіксаваў змену універсалісцкага тыпу светабачання на тып светабачання дыскурсіўны.

Уласна, у эпоху постмадэрну свет застаецца тым самым, што быў і раней. Глабальнае адрозненне палягае адно на тым, што раней усе сацыякультурныя з'явы задзіночваліся нейкай цэнтралегтай універсаліяй, укладваліся ў нейкую агульную для ўсяго наяўнага абстрактную канструкцыю, а цяпер сацыякультурныя практикі аб'ядноўваюцца толькі дыскурсам, г.зн. месцам, у якім падзеі не звязаныя ніякай ідэалогіяй, ніякай іерархіяй – нічым яшчэ, што не ёсьць прычынай іх саміх. І хаця дыскурс таксама мае нешта, што мы з пэўнай долей умоўнасці можам пазначыць словам «структурна», але гэтая структура трymаецца не на статыцы іерархii, а на дынаміцы актуаліяў. У ранейшым светабачанні нейкая падзея, аднойчы з'явіўшыся, займала сваё месца і заставалася ў ім назаўжды. Інакш у пару дыскурсіўнага светабачання, дзе з'ява бярэцца пад увагу толькі да той пары, пакуль яна застаецца актуальнай.

Асабіста ў мяне няма сумневу, што як мінімум на працягу некалькіх бліжэйшых эпохаў чалавек будзе бачыць свет як дыскурс бясконцай пульсацыі актуаліяў, не абумоўленых нічым яшчэ, акрамя як фактам сваёй наяўнасці. Магчыма, такое светабачанне ў ХХІ стагоддзі людзі будуць называць не постмадэрновым, а неяк інакш. Але сутнасць ад гэтага не памяняецца – чалавецтва ўступіла ў эру постмадэрну.

1997 – 2003 гг.

www.Kamunikat.org

© Інтэрнэт-версія: Камунікат.org, 2010 год

© PDF: Камунікат.org, 2010 год